

АЗ

ФРАНЦУЗСКА-
БЕЛАРУСКА-
РУСКІ
СЛОЎНІК



АЯ

DICTIONNAIRE
FRANÇAIS -
BIÉLORUSSE -
RUSSE

ФРАНЦУЗСКА-БЕЛАРУСКА-РУСКІ СЛОЎНІК



FRANCAIS
BETARUSKI
RUSSKI

FRANCAIS
BETARUSKI
RUSSKI
SLOVNIK

В. М. Г. П. 1954 г.

**DICTIONNAIRE
FRANÇAIS -
BIÉLORUSSE -
RUSSE**

Rédigé par

S. BATOURA



**ФРАНЦУЗСКО-
БЕЛОРУССКО-
РУССКИЙ
СЛОВАРЬ**

Под общей редакцией

кандидата филологических наук **С. М. Батуры**

ФРАНЦУЗСКА- БЕЛАРУСКА- РУСКІ СЛОЎНІК

Пад агульнай рэдакцыяй
кандыдата філалагічных навук **С. М. Батуры**



МІНСК
«БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ»
ІМЯ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ
1992

Калектыў аўтараў :

С. П. БАТУРА, Г. А. ЗМУДЗЯК, А. С. ПРОХАРАВА, Н. А. СКІР

Рэцэнзенты: ДЗ. Г. КОЛАС, У. В. ЛЮШЦІК

Словарь содержит около 7000 слов современного французского языка.

В словарь включены слова и обороты речи, достаточные для переводов текстов средней трудности, даны основные значения слов и наиболее употребительные словосочетания.

Как отдельное приложение в словарь включены списки наиболее употребительных аббревиатур французского языка, географических названий, глаголов, требующих определенных предлогов.

Издание предназначается для широкого круга читателей, в т. ч. учителей, учащихся средней школы, средних специальных учебных заведений, студентов-филологов.

4602030000—001

Ф ————— 7—90

М 318(03)—92

ISBN 5-85700-030-0

© С. П. Батура, Г. А. Змудзяк,
А. С. Прохарава, Н. А. Скір,
1992

Прадмова

Гэты трохмоўны слоўнік уключае найбольш пашыраныя словы і словазлучэнні сучаснай французскай мовы, выбраныя паводле слоўнікаў-мінімумаў, слоўнікаў найбольш ужывальных слоў і частотных слоўнікаў. Выданне ўключае каля 7000 слоў.

Пры складанні слоўніка вялікая ўвага ўдзялялася сучаснай французскай гутарковай мове ў сувязі з тым, што апошнім часам гутарковая мова ўсё шырэй пранікае ў штодзённыя зносіны розных слаёў грамадства, а таксама ў сучасную мастацкую літаратуру і прэсу.

Слоўнік прызначаны для перакладу на беларускую і рускую мову французскіх тэкстаў сярэдняй цяжкасці.

У дадатак уключаны спіс найбольш ужывальных скарачэнняў французскай мовы, а таксама спісы геаграфічных назваў, дзеясловаў, якія патрабуюць пэўных прыназоўнікаў.

Слоўнік разлічаны на шырокае кола чытачоў: настаўнікаў і вучняў сярэдняй школы, навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, студэнтаў-філолагаў.

Усе заўвагі просім дасылаць на адрас: 220662, г. Мінск, вул. Захарова, 21. Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў.

Предисловие

Настоящий трёхязычный словарь включает наиболее употребительные слова и словосочетания современного французского языка, отобранные на основе имеющихся словарей-минимумов, словарей наиболее употребительных слов и частотных словарей. Издание включает около 7000 слов.

При составлении словаря большое внимание уделялось современному французскому разговорному языку в связи с тем, что в последнее время разговорная речь всё шире проникает в повседневное общение различных слоёв общества, а также в современную художественную литературу и прессу.

Словарь предназначен для перевода на белорусский и русский языки французских текстов средней трудности.

В приложение включены список наиболее употребительных сокращений французского языка, географических названий, глаголов, требующих определённых предлогов.

Словарь рассчитан на широкий круг читателей: учителей и учащихся средней школы, учащихся средних специальных учебных заведений, студентов-филологов.

Все замечания просим направлять по адресу: 220662, г. Минск, ул. Захарова, 21. Минский государственный педагогический институт иностранных языков.

Лексікаграфічныя крыніцы

Лексикографические источники

1. Выгодская К. С. Карманный французско-русский словарь. 6 изд. М., 1983.
2. Ганшина К. А. Французско-русский словарь. 7 изд. — М., 1977.
3. Гринева Е. Ф., Громова Т. Н. Словарь разговорной лексики французского языка. М., 1987.
4. Дергунова М. Г., Шиловцева А. И. Словарь-минимум по французскому языку. 5 изд. М., 1985.
5. Кобрин Н. Б., Ройтенберг Ф. Е. и др. Краткий французско-русский учебный словарь. 2 изд. М., 1978.
6. Потоцкая В. В., Потоцкая Н. П. Французско-русский словарь. 17 изд. М., 1983.
7. Цетлин В. С. Словарь наиболее употребительных слов французского языка. 3 изд. М., 1984.
8. Французско-русский фразеологический словарь / Под ред. Рецкера Я. И. М., 1963.
9. Русско-белорусский словарь / Ред. К. К. Атрахович (К. Крапива). Т. 1—2. 2 изд. Мн., 1982.
10. Беларуска-рускі слоўнік / Пад рэд. К. К. Атраховіча (К. Крапівы). Т. 1—2. 2 выд. Мн., 1988.
11. Слоўнік беларускай мовы / Пад рэд. М. В. Бірылы. Мн., 1987.
12. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы / Пад агул. рэд. К. К. Атраховіча (К. Крапівы). Т. 1—5. Мн., 1977—84.
13. Gougenheim G. Dictionnaire fondamental de la langue française. Paris, 1959.
14. Matoré G. Dictionnaire du vocabulaire essentiel. Paris, 1963.
15. Reum A. Petit dictionnaire de style. Lpz., 1953.
16. Robert A. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris, 1973.

Умоўныя абзначэнні і знакі

- ~ Знак тыльда замяняе ў слоўнікавым артыкуле заглавачнае слова
- () У круглых дужках даюцца словы, якія паясняюць значэнне заглавачнага слова
- I, II, III Рымскімі лічбамі абазначаюцца амонімы, розныя часціны мовы, пераходныя, пераходныя і безасабовыя дзеясловы
- 1, 2, 3 Арабскімі лічбамі абазначаюцца розныя значэнні слова
- , Коскай аддзяляюцца сінанімічныя або блізкія па значэнню словы
- ; Крокка з коскай аддзяляе больш далёкія па значэнню словы і словазлучэнні
- : Двукроп'е пасля заглавачнага слова абазначае, што гэта слова ўжываецца толькі ў складзе словазлучэння
- ◆ Словазлучэнні, якія страцілі сувязь са значэннем заглавачнага слова, даюцца за ромбам
- * Зорачкай адзначаны словы, якія пачынаюцца з h прыдыхальнага Курсівам набіраюцца словы, якія ўдакладняюць значэнне заглавачнага слова

Условныя абзначэння і знакі

- ~ Знак тыльда замяняе в словарнай стэы заголовочное слово
- () В круглых скобках даюцца словы, паясняюшыя значэнне заголовочнага слова
- I, II, III Рымскімі цифрамі абазначаюцца омонімы, разныя часты рэчы, пераходныя, пераходныя і безлічныя глаголы
- 1, 2, 3 Арабскімі цифрамі абазначаюцца разныя значэння слова
- , Запятой аддзяляюцца сінанімічныя або блізкія па значэнню слова

- ; Точка с запятой отделяет более далёкие значения слова и словосочетания
- : Двоеточие после заголовочного слова обозначает, что это слово употребляется только в составе словосочетания
- ◆ Выращения, связь которых со значением заголовочного слова утрачена, приводятся за ромбом.
- * Звёздочкой отмечены слова, начинающиеся с h придыхательного
- Курсивом набираются слова, которые уточняют значение заголовочного слова.

Умоўныя скарачэнні Условные сокращения Французскія — французские

(a)	avoir (з дзеясловам avoir, с глаголом avoir)
a	adjectif (прыметнік, імя прылагательнае)
adv	adverbe (прыслоўе, наречіе)
conj	conjonction (злучнік, союз)
(ê)	être (з дзеясловам être, с глаголом être)
f	féminin (назоўнік жаночага роду, імя імянавальнае жанскага роду)
inf	infinitif (неазначальная форма дзеяслова, неопрэделённая форма глагола)
interj	interjection (выклічнік, междометіе)
invar	invariable (нязмённы, нязмяняемы)
loc. adv.	locution adverbiale (прыслоўныя словаспалучэнні, наречныя словасочетанні)
loc. conj	locution conjonctive (злучнікавы выраз, союзнае выражэнне)
m	masculin (назоўнік мужчынскага роду, імя імянавальнае мужскага роду)
pl	pluriel (множны лік, множественнае лік)
-prêp	préposition (прыназоўнік, прадлог)
pron	pronon (займеннік, местоименіе)
inter.	pronon interrogatif (пытальны займеннік, пытальнае местоименіе)
pron.	pronon relatif (адносны займеннік, адноснае местоименіе)
relat.	
qch	quelque chose (што-небудзь, што-лібо)
qn	quelqu'un (хто-небудзь, хто-лібо)

<i>s</i>	substantif (назоўнік, существительное)
<i>vi</i>	verbe intransitif (непераходны дзеяслоў, непереходный глагол)
<i>v. impers.</i>	verbe impersonnel (безасабовы дзеяслоў, безличный глагол)
<i>vt</i>	verbe transitif (пераходны дзеяслоў, переходный глагол)

Беларускія

<i>ав.</i>	авіяцыя	<i>паліт.</i>	палітыка
<i>анат.</i>	анатомія	<i>паэт.</i>	паэтычны выраз
<i>бат.</i>	батаніка	<i>перан.</i>	пераноснае значэнне
<i>біял.</i>	біялогія	<i>разм.</i>	размоўнае слова, выраз
<i>бухгалт.</i>	бухгалтэрыя	<i>спарт.</i>	спартыўны тэрмін
<i>ваен.</i>	ваенная справа	<i>тэатр.</i>	тэатральны выраз
<i>геагр.</i>	геаграфія	<i>тэх.</i>	тэхніка
<i>гл.</i>	глядзі	<i>фіз.</i>	фізіка
<i>грам.</i>	граматыка	<i>фота</i>	фатаграфія
<i>заал.</i>	заалогія	<i>хто-н.</i>	хто-небудзь
<i>і пад.</i>	і падобнае	<i>царк.</i>	царкоўнае слова
<i>каго-н.</i>	каго-небудзь	<i>чаго-н.</i>	чаго-небудзь
<i>каму-н.</i>	каму-небудзь	<i>чаму-н.</i>	чаму-небудзь
<i>кім-н.</i>	кім-небудзь	<i>чым-н.</i>	чым-небудзь
<i>кул.</i>	кулінарыя	<i>што-н.</i>	што-небудзь
<i>лінгв.</i>	лінгвістыка	<i>эл.</i>	электратэхніка
<i>мат.</i>	матэматыка	<i>які-н.</i>	які-небудзь
<i>мед.</i>	медыцына		
<i>муз.</i>	музыка		
<i>мн.</i>	множны лік		

Русские

<i>ав.</i>	авіацыя	<i>кем-л.</i>	кем-лібо
<i>анат.</i>	анатомія	<i>кого-л.</i>	кого-лібо
<i>бот.</i>	ботаніка	<i>кому-л.</i>	кому-лібо
<i>біол.</i>	біялогія	<i>кто-л.</i>	кто-лібо
<i>бухгалт.</i>	бухгалтэрыя	<i>кул.</i>	кулінарыя
<i>воен.</i>	военнае дело	<i>лінгв.</i>	лінгвістыка
<i>геогр.</i>	геаграфія	<i>мат.</i>	матэматыка
<i>грам.</i>	граматыка	<i>мед.</i>	медыцына
<i>зоол.</i>	зоалогія	<i>мн.</i>	множественное число
<i>и т. п.</i>	і тому падобнае	<i>муз.</i>	музыка
<i>какой-л.</i>	какой-лібо		

<i>перен.</i>	переносное значение	<i>театр.</i>	театральное выражение
<i>полит.</i>	политика	<i>тех.</i>	техника
<i>поэт.</i>	поэтическое выражение	<i>физ.</i>	физика
		<i>фото</i>	фотография
<i>разг.</i>	разговорное слово, выражение	<i>церк.</i>	церковное слово
		<i>чего-л.</i>	чего-либо
<i>см.</i>	смотри	<i>чем-л.</i>	чем-либо
<i>спорт.</i>	спортивный термин	<i>чему-л.</i>	чему-либо
		<i>что-л.</i>	что-либо
		<i>эл.</i>	электротехника

Французскі алфавіт
 Французский алфавит

Друкаваныя літары	Рукапісныя літары	Друкаваныя літары	Рукапісныя літары
A	<i>Aa</i>	N	<i>Nⁿ</i>
B	<i>Bb</i>	O	<i>Oo</i>
C	<i>Cc</i>	P	<i>Pp</i>
D	<i>Dd</i>	Q	<i>Qq</i>
E	<i>Ee</i>	R	<i>Rr</i>
F	<i>Ff</i>	S	<i>Ss</i>
G	<i>Gg</i>	T	<i>Tt</i>
H	<i>Hh</i>	U	<i>Uu</i>
I	<i>Ii</i>	V	<i>Vv</i>
J	<i>Jj</i>	W	<i>Ww</i>
K	<i>Kk</i>	X	<i>Xx</i>
L	<i>Ll</i>	Y	<i>Yy</i>
M	<i>Mm</i>	Z	<i>Zz</i>

A

A

- à** (*au, aux*) *prêp* ужываецца пры абзначэнні — употребляет-ся пры абзначэнні: 1. *месца і напрамку* — места и направления; *travailler à l'usine* працаваць на заводзе — работать на заводе; *aller à la maison* ісці дадому — идти домой; 2. *часу — времени*; *à neuf heures* а дзевятай гадзіне — в девять часов; 3. *спосабу дзеяння* — образа действия; *écrire à l'encre* пісаць чарнілам — писать чернилами; 4. *назначэння, мэты* — назначения, цели; *une brosse à dents* зубная шчотка — зубная щётка; 5. *рэчыва* — вещества; *café au lait* кава з малаком — кофе с молоком; *ужываецца з дзеясловамі перад інфінітывам іншага дзеяслова* — употребляется с глаголами перед инфинитивом другого глагола: *apprendre à lire* вучыцца чытаць — учиться читать; *уваходзіць у выразы* — входит в состав выражений: *à table!* за стол! — за стол!; *à temps* своечасова — вовремя; *à la fois* адразу — сразу
- abaïsser** *vt* 1. апускаць; паніжаць, зніжаць — опускать; понижать, снижать; 2. прыніжаць — унижать; *s'~* 1. апускацца — опускаться; 2. прыніжацца — унижаться
- abandonner** *vt* 1. пакідаць — покидать, оставлять; 2. пакінуць, кінуць (*таварыша ў бядзе; цяжкую работу*) — покинуть, оставить (*товарища в беде; тяжёлую работу*)
- abasourdir** *vt* 1. аглушаць — оглушать; 2. *разм.* ашаламляць, уражваць — *разг.* ошеломлять, потрясать, поражать
- abatire** *vt* 1. сячы; валіць (*лес*) — рубить; валить (*лес*); 2. забіваць — убивать
- abc** *m* [abese] азбука, буквар — азбука, букварь
- abcès** *m* нарыў — нарыв
- abeille** *f* пчала — пчела
- abîme** *m* бездань, бяздонне — бездна, пропасть
- abîmer** *vt* псаваць — портить; *s'~* псавацца — портиться
- aboïement** *m* брэх — лай
- abolir** *vt* адмяняць; касавачць (*закон*) — отменять; упраздняць (*закон*)
- abolition** *f* адмена, касаванне — отмена, упразднение
- abominable** *a* агідны, гадкі — отвратительный, мерзкий

- abondance** *f* багаце, дастатак — богатство, достаток, изобилие; *corne d'~* рог дастатку — рог изобилия
- abondant, -e** *a* багаты, шчодры — богатый, обильный
- abonné** *m, -e f* падпісчык; абанент — подписчик; абонент
- abonnement** *m* падпіска; абанемент — подписка; абонемент
- abonner (s')** (*à*) падпісацца (*на газету, часопіс*) — подписаться (*на газету, журнал*)
- abord:** *d'~ loc. adv.* спачатку — сначала; *tout ~* найперш — прежде всего
- aborder** I *vi* прычальваць — причаливать; II *vt* 1. падыходзіць да каго-н.— подходить к кому-н.; 2.: *~ une question* закрануць пытанне — затронуть вопрос, коснуться вопроса
- aboutir** *vi* (*à qch*) прыходзіць, прыводзіць (*да чаго-н.*) — приходит, приводит (*к чему-л.*)
- aboyer** *vi* брахаць — лаять
- abrégé** *m* кароткі выклад — краткое изложение; *ep ~* каратка, сцісла — вкратце, сжато
- abréger** *vt* скарачаць — сокращать
- abri** *m* 1. прытулак, прыстанак — кров, пристанище; 2. *ваен.* сховішча — *ваен.* укрытие; *à l'~ de... юс. грёр.* бяспечна — в безопасности; *se mettre à l'~ de хавацца (ад дажджу i пад.)* — укрывацца (*от дождя и т. п.*)
- abricot** *m* абрыкос — абрикос
- abriter** *vt* (*qn de qch, contre qch*) хаваць — прятать; укрывать; *s'~* хавацца (*ад дажджу i пад.*) — укрывацца (*от дождя и т. п.*)
- abrutі, -e** I *a* атупелы — отупелый, отупевший; II *m, f* балван, дурань — болван, дурак
- absence** *f* адсутнасць — отсутствие
- absent, -e** *a* адсутны — отсутствующий; *être ~* адсутнічаць — отсутствовать
- absolu, -e** I *a* абсалютны, безумоўны, несумненны — абсолютный, безусловный, несомненный; 2. *неабмежаваны, бязмежны (пра ўладу)* — неограниченный (*о власти*)
- absolument** *adv.* абсалютна, безумоўна, абавязкова — абсолютно, безусловно, непременно
- absorber** *vt* усмоктаць, убіраць; паглынаць — всасывать, впитывать, втягивать; поглощать
- abstenir (s')** устрымлівацца — воздерживаться
- abstrait, -e** *a* абстрактны — абстрактный
- absurde** *a* недарэчны; бессэнсоўны — нелепый; бессмысленный
- absurdité** *f* глупства, бязглуздзіца, лухта — чепуха, ерунда, глупость, вздор, чухь
- abus** *m* злоўжыванне; правапарушэнне — злоупотребление; правонарушение

- abuser** I *vi* (*de*) злоўжываць — злоупотреблять; II *vt* ашукваць — обманывать
- accabler** *vt* 1. прыгнятаць — удручаць, угнетать; 2. абцяжарваць — обременять, отягощать; ~ *de travail* заваліць работай — завалить работой
- accélérer** I *vt* паскараць — ускорять; II *vi* прыбавіць газу (*у аўтамабілі і пад.*) — прибавить газу (*в автомобиле и т. п.*)
- accent** *m* 1. вымаўленне — произношение; 2. націск — ударение
- accentuer** *vt* рабіць націск на чым-н.; падкрэсліваць — делать ударение на чём-л.; падчёркиваць
- accepter** *vt* 1. прымаць — принимать; ~ *une invitation* прыняць запрашэнне — принять приглашение; 2. згаджацца, пагаджацца — соглашаться
- acception** *f* значэнне (*слова*) — значение (*слова*)
- accès** *m* 1. доступ; падыход — доступ; падход; 2. прыступ; успышка — приступ; вспышка; ~ *de colère* выбух гневу — вспышка гнева
- accessible** *a* даступны — доступный
- accident** *m* няшчасны выпадак; аварыя — несчастный случай; авария
- acclamer** *vt* наладзіць авацыю каму-н. — устроить овацию кому-л.
- accommoder** (*s'*) (*à qch*) прыстасоўвацца — приспособляться
- accompagnement** *m* 1. суправаджэнне — сопровождение; 2. *муз.* акампанемент — *муз.* аккомпанемент
- accompagner** *vt* 1. суправаджаць — сопровождать; 2. *муз.* акампаніраваць — *муз.* аккомпанировать
- accomplir** *vt* выконваць; рабіць, чыніць — выполнять, исполнять; делать, совершать
- accord** *m* пагадненне, дагавор — соглашение, договор; *tomber d'~* прыйсці да згоды, пагаднення з кім-н. — прийти к соглашению с кем-л.; *être d'~* быць згодным — быть согласным; *d'~!* згодны! — согласен!
- accorder** *vt* 1. узгадняць — согласовывать; 2. *грам.* дапасоўваць — *грам.* согласовывать
- accoster** *vt* 1. падыходзіць да каго-н. — подходить к кому-л.; 2. прычальваць — причаливать
- accoucher** *vi* (*de*) нараджаць — рожать
- accouder** (*s'*) (*à, sur*) аблакачвацца — облакачиваться
- accourir** *vi* прыбягаць — прибегать
- accoutumer** (*s'*) (*à qch*) прывыкаць да чаго-н. — привыкать к чему-л.
- accrocher** *vt* вешаць, чапляць — вешать, цеплять; ~ *un tableau* павесіць карціну — повесить картину

- accroissement** *m* рост, прырост; павелічэнне — рост, прырост; увеличение
- accroître** *vt* павялічваць, пабольшваць — увеличивать; *s'~* павялічвацца, пабольшвацца — увеличиваться
- accueil** *m* прыём, сустрэча — прыём, встреча; ~ *chaleureux* цёплы, сардэчны прыём — тёплый, сердечный прыём
- accueillir** *vt* прымаць, сустракаць (*гасцей*) — принимать, встречать (*гостей*)
- accusation** *f* абвінавачанне — обвинение
- accusé** *m* абвінавачваны — обвиняемый
- accuser** *vt* абвінавачваць — обвинять
- acharné, -e** *a* бязлітасны — ожесточённый; *lutte ~e* бязлітаснае змаганне — ожесточённая борьба
- acharner** *vt* рабіць бязлітасным — ожесточать; *s'~* 1. узлавацца, раззлавацца; азлобіцца — разозлиться, рассердиться; озлобиться; 2. (*s'~ à*) упарціцца — упорствовать
- achat** *m* 1. пакупка — покупка; 2. купля — купля
- acheter** *vt* купляць — покупать
- acheteur** *m* пакупнік — покупатель
- achever** *vt* 1. завяршаць, канчаць — завершать, кончать; 2. дабіваць, прыкончваць — добивать, приканчивать
- acide** I *a* кіслы — кислый; II *m* кіслата — кислота
- acier** *m* сталь — сталь; ~ *inoxydable* нержавеючая сталь — нержавеющая сталь
- acompte** *m* задатак — задаток
- acquérir** *vt* набываць; купляць — приобретать; покупать
- acquisition** *f* 1. набыццё, набыванне — приобретение; 2. набытак — приобретение; достояние
- acquitter** *vt* 1. апраўдваць — оправдывать; 2.: ~ *des dettes* вярнуць доўг — отдать долг
- âcre** *a* 1. едкі — едкий; 2. *перан.* з'едлівы — *перен.* язвительный
- acte** *m* 1. учынак; дзеянне — поступок; действие; 2. акт, дакумент — акт, документ; 3. *тэатр.* акт, дзея — *театр.* акт, действие
- acti//f, -ve** I *a* актыўны; дзейны — активный; деятельный; *prendre une part ~ve* прыняць актыўны ўдзел у чым-н. — принять активное участие в чём-л.; II *m* актыў — актив
- action** *f* 1. учынак; дзеянне — поступок; действие; 2. *ваен.* бой, аперацыя — *воен.* бой, операция
- activer** *vt* паскараць; узмацняць — ускорять; усиливать
- activité** *f* дзейнасць, актыўнасць — деятельность, активность; ~ *publique* грамадская дзейнасць — общественная деятельность
- actualité** *f* 1. рэчаіснасць; сучаснасць — действительность;

- сучасність; 2. *pl* навіны; хроніка; кінахроніка — новости; хроніка; кінохроніка
- actuel, -le** *a* цяперашні; сучасны — настоящий; современный; à l'heure ~le цяпер — теперь, в настоящее время
- actuellement** *adv* цяпер — теперь, в настоящее время
- adapter** *vt* прыстасоўваць; адаптаваць — приспособлять; адаптировать; s'~ прыстасоўвацца; адаптавацца — приспособляться; адаптироваться
- addition** *f* 1. прыбаўленне, прыбаўка; дадатак — прибавление, прибавка; добавление; 2. *mat.* складанне — *mat.* сложение; 3. рахунак (*y rэстаране*) — счёт (*в ресторане*)
- adhérer** *vi* (à) прылягаць; прыставаць — прилежать; примыкать
- adieu** *I interj.*: ~! бывайце! — прощайте!; *II m* развітанне — прощание; faire ses ~x развітвацца — прощаться
- adjoінt** *m* памочнік, намеснік — помощник, заместитель
- admettre** *vt* 1. дапускаць — допускать; 2. прымаць (*y інстытут і пад.*) — принимать (*в институт и т. п.*)
- administrer** *vt* кіраваць; загадваць — управлять; заведовать
- admirable** *a* цудоўны; дзівосны — чудесный; удивительный
- admirat//eur** *m, -rice f* паклоннік — поклонник
- admirer** *vt* любавалца, захапляцца — любоваться, восхищаться
- adolescence** *f* юнацкі ўзрост — отрочество, юношеский возраст
- adolescent** *I m, -e f* юнак, падлетак — юноша, подросток; *II a* юнацкі — юношеский
- adopter** *vt* 1. прымаць (*план, закон і пад.*) — принимать (*план, закон и т. п.*); 2. усынаўляць — усыновлять
- adorable** *a* чароўны, цудоўны — очаровательный, восхитительный, прелестный
- adorer** *vt* любіць, захапляцца; пакланяцца — любить, обожать; поклоняться
- adosser (s')** (à contre) прыпірацца, прыхіляцца, прыінацца — прислоняться
- adoucir** *vt* змякчаць, памякчаць — смягчать
- adresse** *I f* адрас — адрес
- adresse** *II f* спрытнасць, спрыт — ловкость, сноровка; tour d'~ фокус — фокус; avec ~ спрытна — ловко
- adroit, -e** *a* спрытны — ловкий
- adulte** *I a* дарослы — взрослый; *II m, f* дарослы — взрослый
- adversaire** *m* праціўнік; вораг; сапернік — противник; враг; соперник
- aérer** *vt* праветрываць — проветривать
- aérien, -ne** *a* паветраны — воздушный; ligne ~ не авіялінія — авіалінія
- aéronautique** *a* авіяцыйны — авиационный
- affable** *a* ветлівы — приветливый

- affaiblir** *vt* ослабляць — ослаблять; *s' ~* слабець, слабнуть; сцірацца — слабеть, ослабевать; стираться
- affaire** *f* 1. справа — дело; *homme d' ~s* дзелавы чалавек — деловой человек, *l' ~ est dans le sac* *разм.* усё ў парадку — *разг.* дело сделано; дело в шляпе; *se tirer d' ~s* выкруцца — выкручиваться; 2. *pl. разм.* рэчы; адзенне — *разг.* вещи; одежда
- affamé, -e** I *a* галодны — голодный; II *m, f* які галадае — голодающий
- affectation** *f* прызначэнне (*на пасаду*) — назначение (*на должность*)
- affecter** *vt* прызначаць (*на пасаду*) — назначать (*на должность*)
- affection** *f* прыхільнасць; любоў; пяшчота — привязанность, расположенность; любовь; нежность; *avoir de l' ~ pour qn* любіць каго-н.— любить кого-л.
- afficher** *vt* 1. вывешваць (*аб'яву і пад.*) — вывешивать (*объявление и т. п.*); 2. *перан.* *s' ~* рысавацца; выстаўляцца — *перен.* рисоваться; выставляться
- affirmati//f, -ve** *a* сцвярджалны — утвердительный
- affirmation** *f* зацвярджэнне; упэўненне — утверждение; уверение
- affirmer** *vt* зацвярджаць — утверждать
- affliger** *vt* засмучаць, прыгнятаць — огорчать, удручать
- affluent** *m геагр.* прыток — *геогр.* приток
- affolé -e** *a* звар'яцелы, ашалелы — обезумевший, ошалевший
- affoler** *vt* устрывожыць; занепакоіць — взволновать; встревожить; *s' ~* хвалявацца — волноваться
- affranchir** *vi* вызваляць, адпускаць — освободить, отпускать
- affreux//x, -se** *a* жахлівы, жудасны, страшны; агідны, гадкі — ужасный, страшный; отвратительный
- affront** *m.* 1. абраза; крыўда — оскорбление; обида; 2. знявага, прыніжэнне — унижение
- afin de loc. prép., afin que loc. conj.** каб; для таго, каб — чтобы; для того, чтобы
- affilé, -e** *a* востры — острый; *il a la langue bien ~e* у яго добра привешаны язык, ён бойкі на язык — у него язык хорошо подвешен, он за словом в карман не полезет
- âge** *m* 1. узрост — возраст; *quel ~ avez-vous?* колькі вам гадоў? — сколько вам лет?; *ils sont du même ~* яны адных гадоў — они одних лет; *le bas ~* маленства, дзяцінства — младенчество, детство; *à la fleur de l' ~* у росквіце гадоў — во цвете лет; *entre deux ~s* сярэдніх гадоў — средних лет; *l' ~ tûg* сталы ўзрост — зрелый возраст; 2. век, эпоха — век, эпоха; *Moÿen Age* сярэднія вякі — средние века

- âgé, -e a** пажылы, у гадах — пожилой, в годах; ~ de vingt ans дваццацігадовы — дваццацілетний
- agence f** агенства — агентство
- agent m** агент; упаўнаважаны — агент; уполномоченный; ~ d'assurances страхавы агент — страховой агент
- aggraver vt** абвастраць; ускладняць — обострять; осложнять; s'~ абвастрацца; ускладняцца — обостряться; осложняться
- agile a** спрытны; жвавы — ловкий, проворный; резвый
- agir vi** дзейнічаць; уздзейнічаць — действовать; воздействовать; il s'agit de... гаворка ідзе аб... — речь идёт о...
- agitation f** хваляванне, турбота, клопат — волнение, беспокойство
- agité, -e a** неспакойны, трывожны; усхваляваны — беспокойный; возбуждённый
- agiter vt** 1. хваляваць, узбуджаць; падбухторваць — волновать, возбуждать; подстрекать; 2. узбоўтваць; махаць — взбалтывать; махать
- agrafer vt** зашпільваць; прышпільваць; прыколваць — застёгивать, пристёгивать; прикреплять
- agrandir vt** павялічваць, пабольшваць; расшыраць, пашыраць — увеличивать; расширять
- agréable a** прыемны, мілы — приятный, милый; joindre l'utile à l'~ спалучаць карыснае з прыемным — сочетать приятное с полезным
- agricole a** сельскагаспадарчы — сельскохозыяйственный; technicien ~ агратэхнік — агротехник
- agriculture f** земляробства, сельская гаспадарка — земледелие, сельское хозяйство
- aide I f** дапамога; падтрымка — помощь; поддержка; à l'~! памажыце! ратуйце! — помогите!; на помощь!; II m, f памочнік — помощник
- aider vt** дапамагаць, памагаць — помогать; ~e-toi, le ciel t'aidera на бога спадзявайся, а сам не здавайся — на бога надейся, а сам не плошай
- aigle m** арол — орёл
- aigre a** 1. кіслы — кислый; 2. з'едлівы — язвительный
- aigu [egy], -ë a** 1. востры — острый; angle ~ востры вугал — острый угол; 2. высокі (пра голас) — высокий (о голосе); глыбокі (пра крызіс) — глубокий (о кризисе)
- aiguille [egyij] f** 1. іголка — игла, иголка; 2. стрэлка (у гадзінніку і пад.) — стрелка (в часах и т. п.)
- aiguiser vt** тачыць, вастрыць — точить, затачивать, острить
- ail [aj] m** часнок — чеснок
- aile f** крыло — крыло; ♦ rogner les ~ s à qn падрэзаць крылы каму-н. — подрезать крылья кому-л.
- ailleurs adv** у іншае месца, у іншым месцы — в другое место,

- в другом месте; *d' ~ loc. adv.* урэшце, зрэшты; да таго ж; прытым — впрочем; к тому же; притом
- aimable** *a* мілы, ласкавы, ветлівы, прыемны — милый, ласковый, приветливый, приятный
- aimer** *vt* любіць; кахаць — любить; *~ sa patrie* любіць радзіму — любить родину
- ainé, -e** *I a* старэйшы — старший; *le frère ~* старэйшы брат — старший брат; *II m, f* старшы — старший
- ainsi** *I adv* гэтак, так, такім чынам — так, таким образом; *pour ~ dire* так сказаць — так сказать; *et ~ de suite* і гэтак далей — и так далее; *II conj* значыць; такім чынам; дык вось — следоўцельно; такім образом, итак
- air** *I m* паветра — воздух; *en plein ~* на свежым паветры — на открытом воздухе
- air** *II m* выгляд — вид; *avoir l' ~* мець выгляд, выглядаць — выглядаць
- air** *III m* арыя; матыў — ария; мотив
- aise** *f* 1. задавальненне — удовольствие; 2. зручнасьць — удобство; *être à l' ~, à son ~* адчуваць сябе зручна — чувствовать себя удобно; *être mal à l' ~* адчуваць сябе няёмка (нязручна); *дрэнна сябе адчуваць* — чувствовать себя неловко; *плохо сябе чувствовать*
- aisé, -e** *a* 1. зручны — удобный; 2. заможны — зажиточный; состоятельный; *une vie ~e* заможнае жыццё — зажиточная жизнь
- ajourner** *vt* адкладваць, адкладаць; адтэрміноўваць — откладывать; даваць отсрочку
- ajouter** *vt* (*à*) дадаць — прибавить; добавить
- ajuster** *vt* падганяць; прыладжваць — подгонять; прилаживать
- ajuteur** *m* наладчык — наладчик; *~-mécanicien* слесар-механик — слесарь-механик; *~-monteur* слесар-зборшчык — слесарь-сборщик; *~-outilleur* інструментальшчык — инструментальщик
- alarmant, -e** трывожны; неспакойны; пагрозлівы; небяспечны — тревожный; неспокойный; угрожающий; опасный
- alerte** *I f* трывога — тревога; *~ aux avions* паветраная трывога — воздушная тревога; *II interj:* *~!* трывога! — тревога!
- aliment** *m.* 1. прадукт харчавання — продукт питания; 2. *pl* ежа, яда; харч — пища; съестные припасы
- alimentaire** *a* харчовы — пищевой; *industrie ~* харчовая прамысловасць — пищевая промышленность
- alimentation** *f* харчаванне; сілкаванне; забеспячэнне — питание; снабжение
- alimenter** *vt* харчаваць; сілкаваць; забяспечваць — питать; снабжать *~ en eau* даваць ваду — снабжать водой

- allée** *f* 1. алея, прысады — аллея; 2.: ~s et venues мітусня, беганіна — суетливая беготня
- aller** *vi* 1. ісці; хадзіць; ехаць — ідти; ходити; ехать; où allez-vous? куды вы ідзяце (едзеце)? — куда вы идёте (едете)?; 2.: comment allez-vous? як вы сябе адчуваеце? — как вы себя чувствуете? comment ça va? яп справы? — как дела?; 3.: s'en ~ пакідаць; адыходзіць; ад'язджаць — уходит; отходить; отъезжать
- allié** *m* саюзнік — союзник
- allier** *vt* сплаўляць (металы) — сплавлять (металлы)
- allocation** *f* дапамога — пособие
- allumer** *vt* 1. запальваць — зажигать; ~ un feu de bois раскласці агонь — развести костёр; 2. уключаць (радыё, тэлевізар і пад.) — включать (радио, телевизор и т. д.)
- allumette** *f* запалка — спичка
- allure** *f* 1. паходка — походка; 2. выгляд; выпраўка — вид; выправка; belle ~ статнасць — статность
- allusion** *f* намёк — намёк; faire ~ à... намякаць (на што-н.) — намекать (на что-л.)
- alors** *adv* 1. тады — тогда; ~ que *loc. conj.* тады як — в то время как; 2. такім чынам — итак
- alouette** *f* жаваранак — жаворонок
- alterner** *vt* чаргавацца; змяняцца — чередоваться; сменяться
- altitude** *f* вышыня — высота
- amaigri**, -e *a* схуднелы; змарнелы — исхудалый; похудевший
- amas** *m* куча — куча, ворох, груда
- amasser** *vt* 1. збіраць — собирать; 2. запасіць — копить; s'~ збірацца — скапливаться
- amateur** *m* аматар — любитель
- ambassade** *f* пасольства — посольство
- ambassadeur** *m* пасол — посол
- ambiance** *f* акружэнне; асяроддзе; атмасфера — окружение; среда; атмосфера
- ambigu**, -ë *a* двухсэнсоўны — двусмысленный
- ambitieu//x**, -se *I a* славалюбівы — честолюбивый; *II m, f* славалюб; кар'ерыст — честолюбец; карьерист
- ambition** *f* славалюбства; прагнасць да славы, імкненне да славы — честолюбие; стремление к славе
- ambulance** *f* машына хуткай дапамогі — машина скорой помощи
- âme** *f* душа — душа; rendre l'~ аддаць богу душу — отдать богу душу
- amélioration** *f* паляпшэнне — улучшение
- améliorer** *vt* паляпшаць — улучшать; s~ паляпшацца — улучшаться
- aménagement** *m* уладкаванне, добраўпарадкаванне, упарадкаванне — устройство, благоустройство

- aménager** *vt* упарадкоўваць, парадкаваць — благоустроивать, приводить в порядок
- amende** *f* штраф — штраф; payer une ~ плаціць штраф — платить штраф
- amener** *vt* прывозіць; прывозіць; *разм.* прыносіць — приводить; привозить; *разг.* приносить
- am//er** [amɛ:r], **-ère** *a* 1. горкі — горький; 2. гаротны — горестный; 3. з'едлівы — едкий, язвительный
- amertume** *f* гарката, горыч — горечь
- ameublement** *m* мэбліроўка — мебелировка
- ami, -e** *I m, f* 1. сябар, друг — друг; 2. прыхільнік — сторонник; *II a* 1. сяброўскі — дружеский; 2. дружалюбны — дружественный
- amidon** *m* крухмал — крахмал
- amitié** *f* 1. дружба. сяброўства — дружба; 2. *pl faites-lui mes ~s* з таварыскім прывітаннем — с дружеским приветом
- amnistie** *f*. амністыя — амнистия
- amonceler** *vt* накідваць; навальваць; нагрувашчваць — накидывать; наваливать; нагромождать
- amont** *m* вярхоўе (*ракі*) — верховье (*реки*); en ~ вверх па цячэнні — вверх по течению
- amorce** *f* 1. прынада (*для рыб*) — приманка, наживка (*для рыб*); 2. капсуль, запал — капсуль, запал
- amour** *m* любоў; каханне — любовь; ~ de la patrie любоў да бацькаўшчыны — любовь к родине; ~ maternel мацярынская любоў — материнская любовь
- amoureu //x, -se** *I a* закаханы, улюблёны — влюблённый; tomber ~ закахацца — влюбиться; *II m, f* закаханы — влюблённый
- amour-propre** *m* самалюбства — самолюбие
- ample** *a* 1. прасторны, шырокі — просторный, широкий; 2. вялізны, вялікі; шырокі — пространный; обширный
- ampoule** *f* 1. ампула; колба — ампула; колба; 2. лямпачка — лампочка; 3. пухір, вадыр — волдырь
- amputer** *vt* ампутаваць, адымаць — ампутировать, отнимать
- amusant, -e** *a* забаўны; займальны, цікавы — забавный; занимательный, занятый
- amuser** *vt* забаўляць, весяліць — забавлять, развлекать; s' ~ забаўляцца, весяліцца; дурыцца — забавляться, развлекаться; дурачиться
- an** *m* год — год; le Nouvel ~ Новы год — Новый год; l' ~ dernier летась, у мінулым годзе — в прошлом году; tous les ~s штогод — каждый год; dans un ~ праз год — через год
- analphabétisme** *m* непісьменнасць — безграмотность, неграмотность
- ananas** [anana] *m* ананас — ананас

- ancêtre** *m* продак — предок
- ancien, -ne** *a* 1. старажытны; старадаўні — древний; старинный; **Ancien Testament** Стары завет — Ветхий завет; 2. былы — бывший
- ancienneté** *f* 1. старажытнасьць — древность; 2. стаж, выслуга — стаж, выслуга; **avoir trois ans d' ~** мець трохгадовы стаж — иметь трёхлетний стаж
- ancre** *f* якар — якорь; **jeter l' ~** кінуць якар — бросить якорь; **lever l' ~** зняцца з якара — сняться с якоря
- âne** *m* асёл — осёл
- ange** *m* анёл — ангел; ♦ **être aux ~ s** быць на сёмым небе — быть на седьмом небе
- angle** *m* вугал — угол; **~ droit** прамы вугал — прямой угол; **~ aigu** востры вугал — острый угол; **~ obtus** тупы вугал — тупой угол
- angoisse** *f* туга, журба; смутак; трывога — тоска; печаль, грусть; тревога
- anguille** *f* вугор — угорь
- animal** *I m* жывёла — животное; **~ domestique** свойская жывёла — домашнее животное; **II a** жывёльны — животный; **monde ~** жывёльны свет — животный мир
- animé, -e** *a* ажыўлены — оживлённый; **dessins ~s** мультыплікацыя — мультипликация
- animer** *vt* ажыўляць — оживлять; **s' ~** ажыўляцца — оживляться
- anneau** *m* 1. кольца — кольцо, колечко; 2. пярсцёнак — перстень
- année** *f* год — год; **~ bissextile** высакосны год — високосный год; **~ courante** гэты год — текущий год; **l' ~ passée** летась — в прошлом году; **l' ~ prochaine** у наступным годзе — в будущем году; **toute l' ~** круглы год — круглый год; **~ scolaire** навучальны год — учебный год; **Воппе ~!** з Новым годам! — с Новым годом!
- anniversaire** *m* 1. гадавіна — годовщина; 2. дзень нараджэння — день рождения; **воп ~!** з днём нараджэння! — с днём рождения!
- annoncer** *vt* 1. аб'яўляць, абвясчаць — объявлять, оповещать, оглашать; 2. прадказваць — предсказывать
- annuaire** *m* даведнік — справочник; **~ des téléphones** тэлефонны даведнік — телефонный справочник
- annuel, -le** *a* гадавы, штогадовы — годовой, ежегодный
- annulaire** *m* безыменны палец — безымянный палец
- annuler** *vt* ануляваць, адмяняць; **касаваць** — аннулировать, отменять
- anodin, -e** *a* *мед.* болесуцішальны — *мед.* болеутоляющий
- anse** *f* ручка (*чайніка, кошыка і пад.*) — ручка (*чайника, корзины и т. п.*)

- antérieur, -e** *a* папярэдні — предыдущий, предшествующий
- antichambre** *f* пярэдні пакой, пярэдняя, прихожая — передняя, прихожая
- antique** *a* антычны; старадаўні — античный; древний; l'histoire ~ старажытная гісторыя — древняя история
- antireligieu/ux, -se** *a* антырэлігійны — антирелигиозный
- antre** *m* пячора; бярлог, бярлога, логава — пещера; берлога, логово
- anxiété** *f* турбота, трывога — беспокойство, тревога
- août** [u] *m* жнівень — август; en ~, au mois d'~ у жніўні — в августе
- apaiser** *vt* 1. супакойваць — успокаивать; 2. ~ la soif наталяць, праганяць смагу — утолять жажду; s'~ супакойвацца — успокаиваться
- apercevoir** *vt* 1. заўважаць што-н. — замечать что-л.; 2. дамаўляцца пра што-н. — договариваться о чём-л.
- apesanteur** *f* бязважкасць — невесомость
- aplanir** *vt* згладжваць; выраўноўваць — сглаживать; выравнивать
- aplatir** *vt* сплескваць; сплюшчваць — сплющивать
- apparaître** *vi* з'яўляцца, паяўляцца; паказвацца — появляться; показываться; ~ dans la rue паказвацца на вуліцы — появляться на улице
- appareil** *m* прыбор, апарат — прибор, аппарат; ~ photographique фатаграфічны апарат — фотографический аппарат
- apparence** *f* выгляд — внешность
- apparition** *f* 1. паяўленне — появление; 2. прывід, здань — привидение
- appartement** *m* кватэра — квартира
- appartenir** *vi* (à) належаць — принадлежать
- appauvrissement** *m* 1. абядненне, збядненне — обеднение, обнищание; 2. збядненне, спусташэнне (глебы) — оскуднение; истощение (почвы)
- appel** *m* 1. кліч; заклік — зов; призыв; 2. адозва — воззвание; 3. пераклічка — переключка
- appeler** *vt* 1. зваць, клікаць; выклікаць — звать; вызывать; 2. называць — называть; s'~ называцца — называться; comment vous appelez-vous? як вас завуць (зваць)? — как вас зовут?
- application** *f* 1. прыкладанне — прикладывание; 2. прымяненне — применение; 3. стараннасць — прилежание
- appliquer** *vt* 1. прыкладаць — прикладывать; 2. прымяняць, ужываць — применять; s'~ старацца — стараться
- apporter** *vt* 1. прыносіць — приносить; ~ du bois прыносіць дровы — приносить дрова; 2. прывозіць — привозить
- appréciation** *f* 1. ацэнка — оценка; 2. меркаванне — суждение

- apprécier** *vt* 1. ацэньваць — оценивать; 2. перан. цаніць — перен. ценить; ~ sa liberté цаніць сваю свабоду — ценить свою свободу
- apprendre** I *vi* вучыцца; навучыцца — учиться; научиться; II *vt* 1. вучыць — учить; ~ l'histoire вучыць гісторыю — учить историю; 2. вучыць; абучаць — учить; обучать; 3. паведамляць — сообщать; 4. даведвацца — узнавать
- apprenti** *m, -e f* вучань (*у рамястве*) — ученик (*в ремесле*)
- apprentissage** *m* вучнёўства; навучанне (*рамяству*) — ученичество; обучение (*ремеслу*); faire l'~ de qch практыкавацца ў чым-н. — практиковаться в чём-л.
- apprivoiser** *vt* прыручаць — приручать; s'~ прыручацца; прывыкаць — приручаться; прывыкаць
- approbation** *f* адабрэнне; згода — одобрение; согласие
- approcher** *vt* прыбліжаць; прысоўваць — приближать, придвигать; s'~ (de) прыбліжацца; падыходзіць — приближаться; подходить
- approfondir** *vt* 1. паглыбляць — углублять; 2. унікаць — вникать
- approprié** (s') прысвойваць — присваивать
- approuver** *vt* адабраць — одобрять
- approximatif, -ve** *a* прыблізны — приблизительный
- appui** *m* апора, падтрымка — опора, поддержка; l'~ d'une fenêtrе падаконнік — подоконник
- appuyer** I *vt* (*à, contre, sur qch*) прыхіляць, прыстаўляць — прислонять, приставлять; II *vi* налягаць, націскаць — налегать, нажимать; ~ sur la plume націскаць на пяро — нажимать на перо; s'~ (*à, contre, sur qch*) апірацца, прыхіляцца — опираться, прислоняться; s'~ contre un arbre прыхіляцца да дрэва — прислоняться к дереву
- âpre** *a* 1. аскомісты — терпкий; 2. рэзкі — резкий; 3. бязлітасны — ожесточённый
- après** I *prêp* пасля — после; ~ la fin du terme па сканчэнні тэрміну — по истечении срока; ~ minuit пасля поўначы — за полночь; d'~ l'emploi du temps па раскладу — по расписанию; у адпаведнасці з — согласно; II *adv* потым, пасля — затем, потом
- après-demain** *adv* паслязаўтра — послезавтра
- après-midi** *m* час пасляпаўдня — время после полудня; dans l'~ днём — днём; en fin d'~ у другой палове дня — во второй половине дня
- à-propos** *m* 1. своечасовасць — своевременность; 2. дарэчнасць — уместность; 3. надзённасць, зладзённасць — злободневность
- apte** *a* (*à qch*) здольны; прыгодны — способный; пригодный
- aptitude** *f* здольнасць; прыгоднасць — способность; * пригодность

- araignée** *f* павук — паук; *toile d' ~* павуціна — паутина
- arbre** *m* дрэва — дерево; ~ *généalogique* радаслоўнае дрэва — родословное дерево; ♦ *les ~ cachent la forêt* за дрэвамі не бачыць лесу — за дрэвамі не видать леса
- arbuste** *m* куст — куст
- arc** *m* 1. лук — лук; 2. дуга — дуга; 3. арка — арка; ~ *de triomphe* трыумфальная арка — триумфальная арка
- arc-en-ciel** *m* вясёлка — радуга
- ardent, -e** *a* 1. які гарыць, палае; распалены — горящий; пылающий; раскалённый; 2. *перан.* палкі, гарачы — *перен.* пылкий, горячий
- argent** *m* 1. серабро — серебро; 2. грошы — деньги; ♦ *jeter l' ~ par les fenêtres* выкінуць грошы на вецер — выбросить деньги на ветер
- argile** *m* гліна — глина
- aride** *a* сухі, засушливы; бясплодны — сухой, засушливый; бесплодный
- arme** *f* зброя — оружие; ~ (s) *nucléaire(s)* ядзерная зброя — ядерное оружие
- armé, -e** *a* узброены — вооружённый
- armée** *f* 1. армія; войска — армия; войско; 2. *перан.* мноства — *перен.* множество
- armement** *m* узбраенне — вооружение
- armer** *vt* узбройваць — вооружать
- armistice** *m* перамір'е — перемирие
- armoire** *f* шафа — шкаф
- arracher** *vt* адрываць; вырываць — отрывать; вырывать; *s' ~* адарвацца — оторваться
- arranger** *vt* прыводзіць у парадак — приводить в порядок; *s' ~* прыстасоўвацца — приспособляться
- arrestation** *f* затрыманне, арышт — задержание, арест
- arrêt** *m* прыпынак — остановка
- arrêter** *vt* 1. спыняць — останавливать, прекращать; 2. затрымліваць — задерживать; *s' ~* спыняцца — останавливаться
- arrière** *adv* назад — назад; *en ~* ззаду — позади; *rester en ~* застацца ззаду — остаться позади
- arrivée** *f* 1. прыбыццё; прыезд; приход — прибытие; приезд; приход; 2. набліжэнне — наступление; 3. *спарт.* фініш — *спорт.* финиш
- arriver** *vi* 1. прыбываць; прыязджаць; приходзіць — прибывать; приезжать; приходит; 2. набліжацца — наступать; *il ~e v. impers.* здарацца — случаться
- arriviste** *m, f* кар'ерыст — карьерист
- arrondissement** *m* акруга — округ
- arroser** *vt* паліваць — поливать

- arrosoir** *m* палівачка — лейка
- art** *m* мастацтва; майстэрства — искусство; мастерство
- artère** *f* 1. артэрыя — артерия; 2. *перан.* артэрыя, магiстраль — *перен.* артерия, магистраль
- article** *m* 1. артыкул (*газетны, закону*) — статья (*газетная, закона*); 2. катэгорыя тавару — категория товара; ~s de toilette рэчы туалету — принадлежности туалета
- articuler** *vt* вымаўляць — выговаривать, произносить
- artificiel, -le** *a* ненатуральны, штучны — искусственный
- artisan** *m* рамеснік; саматужнік — ремесленник; кустарь; à l'oeuvre on connaît l'~ справа майстра баіцца — дело мастера боится
- as** [a:s] *m* 1. туз — туз; être plein aux ~ *разм.* мець шмат грошай — *разг.* иметь много денег; 2. *разм.* майстар сваёй справы; ас — *разг.* мастер своего дела; ас
- ascenseur** *m* ліфт — лифт
- ascension** *f* пад'ём, узыходжанне — подъём, восхождение
- aspect** [aspɛ] *m* 1. выгляд — вид, внешность; 2. аспект — аспект
- asphyxiant, -e** *a* удушлівы — удушливый; *pl gaz* ~s удушлівыя газы — удушливые газы
- aspirateur** *m* пыласос — пылесос
- aspiration** *f* 1. удых — вдох; 2. імкненне — стремление
- aspirer** I *vt* удыхаць — вдыхать; II *vi* (*à qch*) імкнуцца — стремиться
- assaisonnement** *m* прыправа — приправа
- assaisonner** *vt* прыпраўляць — приправлять
- assaut** *m* штурм, прыступ — штурм, приступ; aller à l'~ іці на штурм. — идти на штурм
- assèchement** *m* асушэнне — осушение
- asseoir** *vt* садзіць, саджаць — усаживать, садить; s'~ усаджвацца, садзіцца — усаживаться, садиться; asseyez-vous! сядайце! — садитесь!
- assez** *adv* даволі, досыць, хопіць — довольно, достаточно; assez! хопіць! — хватит!; en voilà ~! досыць!, хопіць! — довольно!, хватит!
- assidu, -e** *a* уседлівы; старанны — усидчивый; прилежный
- assiéger** *vt* асаджаваць — осаждать
- assiette** *f* талерка — тарелка; ♦ ne pas être dans son ~ быць не ў сваёй талерцы — быть не в своей тарелке
- assigner** *vt* асігноўваць — ассигновывать
- assis, -e** *a* які сядзіць — сидящий; être ~ сядзець — сидеть; ~! сядайце! — садитесь!
- assistance** *f* дапамога — помощь; ~ médicale медыцынская дапамога — медицинская помощь
- assister** I *vi* (*à qch*) прысутнічаць — присутствовать; II *vt* дапамагаць — помогать

- associé m, -e f** удзельнік; кампаньён — участник; компаньон
- assombrir vt** засмуцаць — омрачаць; *s'~* засмуцацца — омрачаться
- assommer vt** 1. забіць — убіць; 2. збіць, пабіць — избіць; 3. (*qn de qch*) надакучаць — надоедаць
- assoupir vt** усыпляць — усыпляць; *s'~* 1. сцішваць (*боль*) — успокаиваць (*боль*); 2. задрамаць — задремать
- assourdir vt** 1. аглушаць — оглушаць; 2. прыглушаць — приглушаць
- assouvir vt** накарміць — накорміць; *s'~* наесціся — насытиться
- assumer vt** браць на сябе — браць на сябе; *~ la responsabilité* браць на сваю адказнасць — браць на сваю адветственность
- assurance f** 1. упэўненасць — уверенность; 2. забеспячэнне; страхаванне — обеспечение; страхование; *~s sociales* сацыяльнае страхаванне — социальное страхование
- assurément adv** вядома; безумоўна; зразумела — конечно; безусловно; разумеется
- assurer vt** 1. упэўніваць — уверяць; 2. забяспечваць — обеспечиваць; *s'~* 1. заручыцца — заручиться; 2. страхавання — страхаваньне; *s'~ contre...* застраховаць сябе ад... — застраховаць сябе ад...
- astre m** нябеснае святліла; зорка — небесное светило; звезда
- atelier m** 1. майстэрня; студыя — мастерская; студия; 2. цэх — цех
- athée m** атэіст — атеист
- atout m** козыр — козырь; *jouer l'~* хадзіць козырам — ходіць козырем
- atroce a** жорсткі, люты, бязлітасны — жестокий, свирепый, нещадный; *douleur ~* нясцерпны боль — нестерпимая боль; *сгі ~* жахлівы крык — душераздирающий крик
- atrocité f** жорсткасць, лютасць, бязлітаснасць — жестокость, свирепость, нещадность; *pl* зверствы — зверства
- attachement m** прыхільнасць, адданасць — привязанность, преданность
- attacher I vt** прывязваць — привязывать; II *vi s'~* 1. (*à qch, à qn*) прывязвацца — привязываться; 2. адчуваць прыхільнасць — чувствовать привязанность
- attaque f** 1. атака; напад, нападзенне — атака; нападение; 2. *мед.* прыпадок, прыступ — *мед.* припадок, приступ
- attaquer vt** атакаваць; нападаць, накідвацца — атакаваць; нападать, набрасывацца
- atteindre I vt** дасягаць — достигать; *~ son but* дасягаць мэты — достигать цели; II *vi (à qch)* дасягаць (*чаго-н.*) — достигать (*чаго-л.*)
- attelage m** запражка — упряжка

- atteler** *vt* запрагаць — запрягать; *s'~ à la besogne перан.*
разм. брацца за справу — *перен. разг.* браться за дело
- attendant:** *en ~ loc. adv.* чакаючы — ожидаю
- attend//re** *vt* чакаць — ждать; *~s!* глядзі! (*пагроза*) —
смотри! (*угроза*)
- attendrir** *vt* расчуліць — растрогаць; *s'~* расчуліцца — рас-
трогаться
- attentat** *m* замах — покушение; *~ à la vie* замах на жыццё —
покушение на жизнь
- attente** *f* чаканне — ожидание; *salle d'~* зала чакання —
зал ожидания
- attentif, -ve** *a* уважлівы — внимательный
- attention** *f* увага — внимание; *~!* сцеражыся! — берегись!
- atténuer** *vt* 1. змякчаць — смягчать; 2. прыглушаць — приглу-
шать
- aterrir** *vi* прызямляцца — приземляться
- atterrissage** *m* прызямленне, пасадка — приземление, посад-
ка; *~ forcé* вымушаная пасадка — вынужденная посадка
- attestation** *f* 1. атэстацыя; сведчанне — аттестация; свиде-
тельство; 2. пасведчанне (*дакумент*) — свидетельство
(*документ*)
- attester** *vt* атэставаць; сведчыць — аттестовать; свидетел-
ствовать
- attirer** *vt* (*qn, qch à, qch*) прыцягваць; уцягваць — привле-
кать; вовлекать; *s'~* наклікаць на сябе... — навлекать
на себя...
- attitude** *f* 1. поза — поза; 2. паводзіны — поведение
- attraction** *f* 1. *фіз.* прыцяжэнне — *фіз.* притяжение; 2. *pl*
атракцыён; забава — аттракцион; развлечение
- attraper** *vt* 1. лавіць; хапаць — ловить; хватать; *~ un ghume*
схапіць насмарк — схватить насморк; 2. ашукаць — про-
вести
- attrayant, -e** *a* прывабны — привлекательный
- attrister** *vt* засмучаць — печалить; *s'~* смуткаваць — печа-
литься
- attrouper** *vt* збіраць натоўп — собирать толпу; *s'~* тоўпіц-
ца — толпиться
- au** = *à + le gl. à — см. à*
- aube** *f* золак, досвітак, світанне — заря, рассвет; *à l'~* на
золку, на досвітку — на заре, на рассвете
- auberge** *f* заезны дом; карчма — постоялый двор; трактир
- aubergine** *f* баклажан — баклажан
- aucun, -e** *I pron* ніхто; нішто; хтосьці, нехта — никто; ничто;
кто-то; *II a* ніякі — никакой
- aucunement** *adv* ніякім чынам; нікольні; нічуць — никоим
образом; нісколькі; нічуть
- audace** *f* 1. адвага, смеласць — отвага, смелость; 2. нахаб-

- ства — наглость; *quelle* ~! якое нахабства! — какая наглость!
- au-dessus** *loc. adv.* знізу; ніжэй; пад — снизу; ниже; под
- au-dessus** *loc. adv.* над; зверху; паверх; вышэй — над; сверху; поверх; выше
- au-devant** *loc. adv.* насустрач — навстречу; *aller* ~ *de* ісці насустрач — ідти навстречу
- audit//eur** *m, -rice f* слухач — слушатель
- auditoire** *m* аўдыторыя, слухачы (*лекцыі, даклада і пад.*) — аудитория, слушатели (*лекции, доклада и т. п.*)
- augmentation** *f* павелічэнне, пабольшванне; павышэнне — увеличение, прибавление; повышение; ~ *du salaire* павышэнне зарплаты — повышение зарплаты
- augmenter** I *vt* павялічваць, пабольшваць — увеличивать; II *vi* 1. узрастаць — возрастать; 2. прыбаўляць — прибавлять
- aujourd'hui** *adv* 1. сёння — сегодня; 2. цяпер — теперь
- auparavant** *adv* некалі; калісьці, калісь; раней — прежде; когда-то; раньше
- auriculaire** *m* мезенец, мезены палец — мизинец
- aurore** *f* золак, досвітак, світанне — заря; *à l'~ de la vie* на заранку жыцця — на заре жизни
- ausculter** *vt мед.* выслухоўваць — *мед.* выслушивать
- aussi** I *adv* таксама, гэтаксама — также, тоже; II *conj* таму, вось чаму; значыць, выходзіць — поэтому, вот почему; значит, следовательно
- aussitôt** *adv* зараз; адразу, зразу — сейчас; тотчас
- austère** *a* суровы, строгі — суровый, строгий
- autant** *adv* столькі, гэтулькі — столько; *d'~* тіеих тым лепш (лепей) — тем лучше; *d'~ plus* тым больш — тем более
- auteur** *m* 1. аўтар — автор; 2. тварэц — творец; 3. віноўнік — виновник
- authentique** *a* сапраўдны; аўтэнтычны; арыгінальны — подлинный; аутентичный; оригинальный
- auto** *f разм.* аўто — *разг.* авто; *aller en* ~ ехаць на аўто — ехать на авто
- autocar** *m* аўтобус (*міжгародні*) — автобус (*междугородный*)
- automne** [ɔtɔ̃] *m* восень — осень; *en* ~ увосень, восенню — осенью
- autoportrait** *m* аўтапартрэт — автопортрет
- autorisation** *f* дазвол — разрешение
- autoriser** *vt (qn à faire qch)* дазволіць — разрешить
- autorité** *f* 1. улада — власть; *abus d'~* перавышэнне ўлады — превышение власти; 2. уплыў, аўтарытэт — влияние, авторитет; 3. *pl* начальства; улады — начальство; власти
- autoroute** *f* аўтастрада — автострада

- auto-stop** *m* аўтастоп — автостоп; faire de l'~ ехаць на папутнай машыне — ехаць на попутной машыне
- autour** *I adv* навокал; кругом — вокруг; кругом *II loc. prèp.:* ~ de прыблізна, каля — прыблізительно, около
- autre** *I a* другі, іншы — другой, иной; c'est ~ chose гэта іншая рэч — это другое дело; d'~ part з іншага боку — с другой стороны; *II pron:* l'un et l'~ і адзін і другі — и тот и другой; entre ~s між іншым — между прочим
- autrefois** *adv* некалі, калісьці, калісь — прежде, когда-то, некогда
- autrement** *adv* 1. інакш; па-іншаму — иначе; по-другому; ~dit інакш кажучы — иными словами; 2. інакш, у адваротным выпадку — иначе, в противном случае
- autrui** *pron* 1. другі, другія — другой, другие; 2.: les biens d'~ чужыя рэчы — чужие вещи
- aux** = à + les *гл. à* — *см. à*
- aval** *m* нізоўе (*ракі*) — низовье (*реки*); еп ~ уніз па цячэнні ракі — вниз по течению реки
- avalier** *vt* глытаць — глотать; ♦ ~ sa langue праглынуць язык, замаўчаць — проглотить язык, замолчать
- avance** *f* рух наперад — продвижение; *loc. adv.:* d'~, раг ~, еп ~ загадзя, наперад; зараней — заранее; заблаговременно
- avancer** *I vi* рухацца, ісці наперад — продвигаться, идти вперёд; *II vt* 1. паскараць — ускорять; 2. перавесці — перевести; ~ sa montre перавесці стрэлку гадзінніка — перевести стрелку часов
- avant** *I prèp* перад, да — перед, до; ~ le dîner перад абедам — перед обедом; ~ tout найперш — прежде всего; *II adv* раней — раньше; еп ~! уперад! — вперёд!; *III m* перад — перед; l'~ d'un navige насавая частка (*карабля*) — носовая часть (*корабля*)
- avantage** *m* 1. выгада, карысць — выгода, польза; 2. перавага — преимущество
- avantageu//x, -se** *a* выгадны, карысны — выгодный, полезный; une affaire ~se карысная справа — полезное дело
- avant-derni//er, -ère** *a* перадапошні — предпоследний
- avant-hier** [ɑvɑ̃tjɛːr] *loc. adv.* пазаўчора — позавчера, третьего дня
- avant-propos** *m* прадмова — предисловие
- avare** *I a* скупы — скупой; *II m, f* скупы, *разм.* скнара, жмінда — скупой, *разг.* скряга, жмот
- avarice** *f* скупасць; прагнасць — скупость; жадность
- avarie** *f* аварыя; паломка; пашкоджанне — авария; поломка; порча, повреждение
- avec** *prèp* з (*са*); на; пры, у спалучэнні з назойнікам найчасцей выконвае функцыю творнага склону без прыметні-

ка і з прыметнікамі з — с; из; на; при, в сочетании с существительным чаще всего выполняет функцию творительного падежа без предлога и с предлогом с; frapper ~ la hache ударыць сякерай — ударить топором; partir ~ joie паехаць з задавальненнем — поехать с удовольствием; il est arrivé ~ son frère ён прыехаў з братам — он приехал с братом; перакладаецца таксама пры дапамозе іншых ускосных склонаў з прыметнікамі з; на; пры — переводится также при помощи других косвенных падежей с предлогами из; на; при; fait ~ des pommes зроблены з яблыкаў — сделанный из яблок; marcher ~ des béquilles хадзіць на мыліцах — ходить на костылях; aller ~ qn ісці з кім-н. — идти с кем-л.; et ~ ça? а яшчэ што? — а ещё что?

avenant, -e a ветлівы — приветливый

avenir m будучыня — будущее; à l'~ loc, adv. ад (з) гэтага часу, надалей, у далейшым — отныне, впрёд

aventure f прыгода; авантура — приключение; авантюра

avenue f праспект — проспект

averse f лівень, праліўны дождж — ливень, проливной дождь

aversion f агіда, гадлівасць; непрыязнасць, непрыхільнасць — отвращение, брезгливость; неприязнь

averti, -e a 1. папярэджаны — предупреждённый; 2. вопытны — опытный

avertissement m 1. паведамленне — уведомление; 2. паведамленне; перасцярога — предупреждение; ~ aux lecteurs да ўвагі чытача — вниманию читателей

aveu m прызнанне — признание; ♦ un homme sans ~ цёмная асоба — тёмная личность

aveugle I a сляпы — слепой; II m, f сляпы — слепой

aviateur m лётчык — лётчик

avide a скапны; прагны — алчный; жадный

avion m самалёт — самолёт; ~ à réaction рэактыўны самалёт — реактивный самолёт; раг ~ авія — авиа

aviron m 1. вясло — весло; 2. спарт. веславанне — спорт. гребля

avocat m, -e f адвакат — адвокат

avoine f авёс — овёс

avoir I vt 1. мець; валодаць — иметь; обладать, владеть; ~ une bonne santé мець добрае здароўе — обладать хорошим здоровьем; 2.: j'ai qch à faire мне трэба нешта зрабіць — мне надо что-то сделать; II v. auxil. (дапаможны дзеяслоў) у складаных часах з part. passé спрагаемага дзеяслова, не перакладаецца — (вспомогательный глагол) в сложных временах с part. passé спрягаемого глагола, не переводится; j'ai fini я скончыў — я

кончил; il a lu ce livre ён прачытаў гэту кнігу — он прочитал эту книгу; III *v. impers.*: il y a быць — быть; il y a un colis pour vous для вас ёсць пасылка — для вас есть посылка; il y avait beaucoup de monde было многа людзей — было многа народу; ~ soif смагнуць — испытывать жажду; ~ peur баяцца — бояться; j'ai froid мне холадна — мне холодно; j'ai mal à la tête у мяне баліць галава — у меня болит голова; il a 20 ans яму 20 гадоў — ему 20 лет

avouer *vt* прызнацца — признаться, сознаться

avril *m* красавік — апрель; en ~, au mois d'~ у красавіку — в апреле; ♦ poisson d'~ першакрасавіцкі жарт — первоапрельская шутка

axe *m* вал; вось — вал; ось



Axe

Babiller

babiller *vi* балбатаць, лапатаць; шчабятцаць — болтать, лепетать, щебетать

bac *m* 1. паром — паром; 2. бак, чан, чоп — бак, чан

baccalauréat *m* бакалаўр (вучоная ступень) — бакалавр (учёная степень)

bagage *m* багаж — багаж; ~s à main ручны багаж — ручная кладь; faire enregistrer ses ~s здаць рэчы ў багаж — сдать вещи в багаж; plier ~ *разм.* зматацца — *разг.* смотаться

bagatelle *f* дробязь; глупства, пусыяк — безделица; пустяк

bague *f* пярсцёнак, персцень — кольцо, перстень; ~ de fiançailles заручальны пярсцёнак — обручальное кольцо

baguette *f* 1. палачка — палочка; ~ de chef d'orchestre дырыжорская палачка — дирижёрская палочка; ~ magique чарадзейная палачка — волшебная палочка; 2.: ~ de pain доўгі батон — длинный батон

baie I *f* бухта, заліў — бухта, залив

baie II *f* ягада — ягода

baigner *vt* 1. купаць — купать; se ~ купацца — купаться; 2. амываць (*пра мора*) — омывать (*о море*)

baignoire *f* 1. ванна — ванна; 2. ложка бенуара — ложка бенуара

bâiller *vi* пазяхаць — зевать; ~ d'ennui пазяхаць з нуды — зевать от скуки

bain *m* купанне; ванна — купание; ванна; prendre un ~ прыняць ванну — принять ванну; prendre un ~ de soleil

прыняць сонечную ванну; *разм.* загараць — прыняць солечную ванну; *разг.* загораты; être dans le ~ *разм.* скампраметаваць сябе — *разг.* скомпрометываць сябе

baiser I *vt* 1. цалаваць — целавать; 2. *разм.* аблапошваць — *разг.* аблапошываць

baiser II *m* пацалунак — поцелуй

baisse *f* зніжэнне — сніжэнне; ~ des prix зніжэнне цен — сніжэнне цен

baisser I *vt* апускаць, паніжаць — опускаць, понижаць; II *vi* убываць, падаць — убываць, падаты; l'eau commence à ~ вада пачала ўбываць — вода пачала убываць; le jour ~е цямнее — темнее; se ~ нахіляцца, нагінацца — накланяцца, нагібацца

bal *m* балъ — бал; ~ masqué касцюміраваны балъ (вечар) — касцюмираваны бал (вечер)

balai *m* мятла — метла

balance *f* вага, вагі — весы; ♦ jeter dans le plateau de la ~ кинуць на шалі — бросить на чашу весов

balancer *vt* гайдаць — качаць; se ~ гайдацца, хістацца — качацца

balancier *m* маятник — маятник

balançoire *f* арэлі — качели

balayer *vt* месці; замятаць, падмятаць — месці; заметаць, подметать

balbutier [balbysje] I *vt* мармытаць — бормотать; II *vi* запінацца (*аб мове*) — запинацца (*о речі*)

balle I *f* 1. мяч — мяч; 2. куля — пуля

balle II *f* 1. кіпа; пак, тюк — кипа; тюк; 2. *pl. разм.* франк — *разг.* франк

ballon *m* 1. мяч — мяч; ~ de football футбольны мяч — футбольны мяч; 2. шарык — шарык; 3. паветраны шар — воздушный шар

ballot I *m* 1. пак, цюк — тюк; 2. *разм.* цяльпук — *разг.* увалень; II *a* *разм.* дурны; бязглузды — *разг.* глупый; дурацкі

bambin *m* *разм.* хлапчук — *разг.* мальчуган, мальчонка

banal, -e *a* звычайны; пошлы; банальны — обычный; пошлый; банальный

banc *m* лава, лаўка — скамья, скамейка

bande I *f* 1. паласа — полоса; 2. бінт — бинт; 3. *тэх.* стужка — *тэх.* лента; ~ magnétique магнітафонная стужка — магнітофонная лента

bande II *f* шайка, банда; хэўра — шайка, банда

bandeau *m* павязка — повязка

bander *vt* бінтаваць, перавязваць — бинтовать, перевязывать

banlieue *f* прыгарад — пригород

bannière *f* сцяг — знамя

- barbe** *f* 1. барада — борода; 2. *разм.* нудота — *разг.* скучища; oh! la ~! к чорту! — к чёрту!
- barbouiller** *vt* пэцкаць — пачкаць; il ne dessine pas, il ~e ён не малюе, а пэцкае — он не рисуе, а пачкае
- barque** *f* лодка — лодка
- barrage** *m* 1. загарода — заграждение; ~ de fils de fer barbelés драцяная загарода — проволочное заграждение; 2. плаціна — плотина
- barre** *f* 1. брус — брус; 2.: ~s parallèles паралельныя брусы — паралельныя брусья; ~ fixe турнік — турнік
- bas, -se** *I a* 1. нізкі — низкий; 2. ціхі — тихий; 3. подлы — подлый; II *adv* 1. нізка — низко; en ~ уніз; унізе — вниз; внизу; à ~! далюў! — далой!; à ~ les mains! рукі прэч! — руки прочь! 2. ціха — тихо; III *m pl* панчохі — чулки
- basané, -e** *a* смуглы, загарэлы — смуглый, загорелый
- baser** *vt* асноўваць — основывать; se ~ (*sur*) асноўвацца — основываться
- basse-cour** *f* птушнік — птичий двор
- bassine** *f* таз, тазік — таз, тазик
- bataille** *f* бітва, бой — битва, сражение
- bateau** *m* лодка; судна — лодка; судно; ~ à vapeur параход — пароход
- bateau-mouche** *m* рачны трамвай — речной трамвай
- bâtiment** *m* 1. будынак — здание; 2. будоўля — стройка; 3. судна, карабель — судно, корабль
- bâtir** *vt* будаваць — строить; ♦ ~ des châteaux en Espagne будаваць паветраныя замкі — строить воздушные замки; ~ sur le sable будаваць на пяску — строить на песке
- bâton** *m* палка — палка; parler à ~s гомпус гаварыць няскладна, без сувязі — говорить бессвязно; mettre des ~s dans les roues устаўляць палкі ў колы — ставить палки в колёса
- batteuse** *f* малатарня — молотилка
- battre** *I vt* біць, калаціць; малаціць — бить, колотить; молотить; ~le blé малаціць пшаніцу — молотить пшеницу; il faut ~ le fer pendant qu'il est chaud куй жалеза, пакуль гарачае — куй железо, пока горячо; II *vi* 1. біцца, змагацца — биться, сражаться; 2.: ~ en retraite адступаць — отступать
- bavarder** *vi* балбатаць, лапатаць — болтать, тараторить, трещать
- beau** [(*перад галоснымі i h нямым — перед гласными и h немьым*) bel, *f* belle] *I a* прыгожы, цудоўны — красивый, прекрасный; un bel homme прыгажун — красавец; quel ~ temps цудоўнае надвор'е — прекрасная погода; ♦ un ~ jour аднаго дня, аднойчы — в один прекрасный день,

- однажды; II *adv*: avoir beau faire дарэмна старацца —
напрасно стараться
- beaucoup** *adv* шмат; многа — много
- beau-fils** *m* зяць — зять
- beau-frère** *m* швагер — шурин
- beau-père** *m* 1. цесць — тесьць; 2. свёкар — свёкор; 3. айчым —
отчим
- beauté** *f* 1. краса, прыгажосць — красота; 2. прыгажуня —
красавица; еп ~ *loc. adv*. бліскупа — блестяще
- beaux-arts** *m pl* выяўленчае мастацтва — изобразительное
искусство
- bec** *m* 1. дзюба — клюв; 2. *разм.* рот — *разг.* рот
- bêche** *f* лапата, рыдлёўка — лопата
- becqueter** *vt* 1. дзяўбіць — клеваць; 2. *разм.* есці — *разг.* есць;
♦ ~ du bois галадаць — голодаць
- bégayer** I *vi* 1. заікацца — заікацца; 2. лепятаць — лепе-
таць; II *vt* мармытаць — бормотать
- beignet** *m* піражок — пирожок
- bel** *a gl.* beau — *см.* beau
- bêler** *vi* бляяць — бляять
- belle** *a f gl.* beau — *см.* beau
- belle-fille** *f* нявестка — невестка
- belle-mère** *f* 1. цешча — тёща; 2. свякроў — свекровь; 3. мачы-
ха — мачеха
- belles-lettres** *f pl* мастацкая літаратура — художественная
литература
- belle-soeur** *f* залвіца — золовка
- bénéficier** *vi* (*de qch*) атрымаць выгаду; карыстацца — из-
вляць выгоду; пользавацца
- bénir** *vt* благаслаўляць — благасловляць
- béquille** *f* мыліца — костыль
- bercer** *vt* калыхаць, люляць — качаць, баюкаць; la mère ~e
son enfant маці калыша дзіця — маты качае ребёнка
- béret** *m* берэт — берет
- berge** *f* бераг (*ракі*) — бераг (*рэкі*)
- berg//er** *m, -ère f* авечкавод — овцевод; l'étoile du ~ *паэт.*
вячэрняя зорка, заранка — *поэт.* вечэрняя (утренняя)
звезда; l'heure du ~ пара кахання — пора любові
- besogne** *f* справа, работа, праца — дело, работа, труд; il fait
bon faire fête après ~ faite кончыў дзела — гуляй сме-
ла — кончил дело — гуляй смело
- besoin** *m* 1. патрэба, патрэбнасць — надобность, потребность;
avoir ~ de мець патрэбу (*у кім, чым-н.*) — нуждается
(*в ком, чём-л.*); 2. нястача, галеча — нужда; être dans le
~ жыць бедна — жыць в бедности
- bétail** *m* жывёла — скот; gros ~ буйная рагатая жывёла —
крупный рогатый скот

- bête** I *a* дурны, бесталковы; бязглузды; недарэчны — глупый, бестолковый; безмозглый; нелепый; II *f* звер; жывёла — зверь; животное, скотина
- bêtise** *f* глупства — глупость
- béton** *m* бетон — бетон; ~ агмэ жалезабетон — железобетон
- betterave** *f* бурак — свёкла; ~s à sucre цукровыя буракі — сахарная свёкла
- beugler** I *vi* мыкаць, рыкаць — мычать; II *vt* крычаць, раўці — кричать, орать
- beurre** *m* масла — масло; ~ fondu топленае масла — топлёное масло
- beurrer** *vt* намазваць маслам — намазывать маслом
- beurrier** *m* масленіца — маслёнка
- biblot** *m* цацка, рэч для ўпрыгожання — безделушка, изящная вещьца
- bicyclette** *f* веласіпед — велосипед
- bidon** *m* 1. бітон — бидон; 2. біклага — фляга
- bien** I *adv* 1. добра — хорошо; 2. шмат; вельмі — много; очень; tant ~ que mal так сабе, так-сяк — так себе, кое-как; II *m* 1. карысць; дабро — польза; добро; 2. маёмасць, дабро — имущество, добро
- bien-être** *m* 1. дабрабыт, дастатак — благополучие, достаток; 2. утульнасць — уют
- bientôt** *adv* хутка — скоро; à ~! да хуткай сустрэчы! — до скорого свядання!
- bienveillant**, -e *a* дабразычлівы; дружалюбны; прыязны — доброжелательный; благосклонный; дружелюбный
- bienvenu**, -e I *a* жаданы — желанный; II *m, f* жаданы, дарагі госьць — желанный, дорогой гость; soyez le ~, la ~e! сардэчна запрашаем!; кали ласка! — добро пожаловать!
- bière** *f* піва — пиво
- bigarré**, -e *a* пярэсты, рознакаляровы — пёстрый
- bijou** *m* каштоўнасць; упрыгожанне — драгоценность; украшение
- bilan** *m* 1. баланс; падрахунак — баланс; итог; 2. перан. вынік — перен. результат; dresser le ~ падводзіць вынікі — подводит итоги
- billard** *m* бильярд — бильярд
- billet** *m* 1. запіска — записка; 2. білет — билет; ~ d'aller et retour білет туды і назад — билет туда и обратно; ♦ prendre un ~ de parlerre упасці, выцягнуцца — упасть, растянуться
- biologiste** *m, f* біёлаг — биолог
- biscotte** *f* сухар; грэнка — сухарь; гренок
- biscuit** *m* 1. пячэнне; галета — печенье; галета; 2. бисквіт — бисквит

- bise** *f* 1. халодны вецер — холодный ветер; 2. *пэзт.* зіма — *пэзт.* зима
- bissextil**, **-e** *a* высакосны год — високосный год
- bizarre** *a* дзіўны, мудрагелісты — странный, причудливый
- blague** *f* жарт — шутка; **sans** ~s? сур'ёзна? — кроме шуток?, серьёзно?
- blan**//**c**, **-che** *I a* белы — белый; **II** *m* белы колер — белый цвет; ~ *d'oeuf* бялок яйка — белок яйца
- blanchir** *I vt* бяліць; мыць — белить; стирать; **II** *vi* сівець — седесть
- blanchisserie** *f* пральня — прачечная
- blé** *m* 1. збожжа — зерно, хлеб; 2. *pl* збожжа — зерновые, хлеба
- blesser** *vt* 1. раниць — ранить; 2. абражаць — оскорблять; *se* ~ раниць сябе, параніцца — ранить себя, пораниться
- blessure** *f* 1. рана, раненне — рана, ранение; 2. абраза, знявага — оскорбление
- bleu**, **-e** *I a* сіні; блакітны — синий; голубой; *reug* ~e жах — ужас; **II** *m* 1. сіні, блакітны колер — синий, голубой цвет; 2. сінь — синева; 3. сінька — синька; 4. сіняк — синяк
- bleuet** [bløe] *m* васілёк, валошка — василёк
- blindé**, **-e** *I a* браніраваны — бронированный; *train* ~ браня-поезд — бронепоезд; **II** *m* танк — танк
- bloc** *m* 1 глыба — глыба; 2. блакнот — блокнот; 3.: *en* ~ оптам — оптом
- blocus** [blokys] *m* блакада — блокада
- blond**, **-e** *I a* бялявы — белокурый; **II** *m, f* бландзін — блондин
- blouse** *f* блуза; халат — блуза; халат
- bobine** *f* катушка; шпулька, шпуля — катушка; шпулька
- bocage** *m* гай — роща
- bocal** *m* слоік — банка
- boeuf** *m* 1. бык; вол — бык; вол; 2.: ~, *du* ~ ялавічына — говядина
- boire** *vt* піць — пить; ♦ *qui a bu boira* гарбатага магіла выпрастае — горбатого могила исправит
- bois** *m* 1. дрэва (*матэрыял*) — дерево(*материал*); 2. лес — лес; 3. дровы — дрова; ♦ *il verra de quel* ~ *je me chauffe* я пакажу яму, дзе ракі зімуюць — я покажу ему, где раки зимуют
- boisson** *f* напітак — напиток; ~s *rafraichissantes* прахаладжальныя напіткі — прохладительные напитки
- boîte** *f* каробка; скрынка — коробка; ящик; ~ *aux lettres* паштовая скрынка — почтовый ящик
- boiter** *vi* кульгаць — хромать; ~ *des deux pieds* кульгаць на абедзве нагі — хромать на обе ноги
- bombardement** *m* бамбардзіроўка; абстрэл — бомбардировка; обстрел

- bombarder** *vt* 1. скідваць бомбы — сбрасывать бомбы; 2. за-
кідваць (*паперамі і пад.*) — забрасывать (*бумагамі*
и т. д.)
- bon, -не** I *a* 1. добры — хороший; 2. прыгодны — годный;
3. смачны — вкусный; *que c'est ~ !* як смачна! — как
вкусно!; II *adv* добра — хорошо; *à quoi ~?* навошта? —
зачем?
- bonbon** *m* цукерка — конфета
- bond** *m* скачок — скачок, прыжок
- bondir** *vi* скакаць, падскокваць; ускокваць — прыгать, ска-
каць; вскакивать
- bonheur** *m* шчасце — счастье, *rag ~* на шчасце — к счастью;
au petit ~ наўгад, наўдачу — наугад, на авось
- bonhomme** *m* дабрак, прасцяк; *разм.* чалавек — добряк,
простак; *разг.* человек; *petit ~* *разм.* хлапчук — *разг.*
мальчуган
- bonjour!** *interj:* добры дзень! — добрый день!; здравст-
вуй(те)!
- bonne** *f* служанка, хатняя работніца — прислуга, домработ-
ница
- bonneterie** *f* 1. трыкатажная фабрыка — трикотажная фаб-
рика; 2. трыкатаж — трикотаж
- bonsoir!** *interj:* добры вечар! — добрый вечер!
- bonté** *f* дабрыня — доброта; *ayez la ~ de...* калі ласка...—
будьте добры...
- bord** *m* 1 край; шляк; пруг — край, кайма; кромка; 2. борт
(*судна*) — борт (*судна*); *à ~* на борце — на борту;
3. бераг — берег; 4. палі капелюша — поля шляпы
- borgne** *a* аднавокі — одноглазый; *gue ~* тупік — тупик
- borne** *f* 1. межавы слуп — межевой столб; 2. *pl* межы, грані-
цы — границы; (*dé*)*passer les ~s* *перан.* перайсці грані-
цы — *перен.* перейти границы
- borner** *vt* абмяжоўваць — ограничивать; *se ~ (à qch)* аб-
мяжоўвацца — ограничиваться
- bosquet** *m* гай — роцца
- bosse** *f* 1. горб — горб; 2. гуз — шишка
- bossu, -е** *a* гарбаты — горбатый
- botte** I *f* пучок; вязанка; сноп — пучок; вязанка; сноп
- botte** II *f* бот — сапог; *grand comme une ~* малога росту —
ростом с вершок
- bouc** *m* казёл — козёл; ♦ *~ émissaire* казёл адпушчэння —
казёл отпушчэння
- bouche** *f* 1. рот — рот; ♦ *faire la petite ~* перабіраць
(*у ежы*) — привередничать (*в еде*); 2. уваход — вход;
~ du métro уваход у метро — вход в метро
- boucher** I *vt* затыкаць — затыкать; *se ~ : se ~ le nez, les*
oreilles заткнуць сабе нос, вушы — заткнуть себе нос, уши

- boucher** II *m* мясник — мясник
- boucherie** *f* мясная крама — мясная лавка
- bouchon** *m* корак; затычка — пробка; затычка
- boucle** *f* 1. спражка — пряжка; 2. локан — локон; 3. завушница — серьга
- boucler** *vt* 1. *разм.* закрываць, запіраць — *разг.* закрываць, запіраць; 2. *разм.* канчаць — *разг.* заканчываць; *la ~ замаўчаць* — замолчаць
- boue** *f* грязь — грязь; *traîner qn dans la ~ змяшаць каго-н. з гряззю* — смешать кого-л. с грязью
- boueu** // *x, -se a* брудны; грязкі — грязный; топкий
- bouger** I *vi* рухацца; варушыцца — двигаться; шевелиться; II *vt* рухаць; варушыць — двигать; шевелить; ♦ *ne pas ~ son petit doigt пальцам не варухнуць* — пальцем не пошевелить
- bougie** *f* свечка — свеча
- bouillie** *f* каша — каша
- bouillir** *vi* кіпець — кипеть; *faire ~ кіпяціць* — кипятить
- bouilloire** *f* чайнік — чайник
- boulang** // *er m, -ère f* булачнік; пекар — булочник, пекарь
- boulangerie** *f* 1. булачная — булочная; 2. пяркарня — хлебопекарня
- boule** *f* 1. шар — шар; 2. *разм.* галава — *разг.* голова; *perdre la ~ разгубіцца* — растеряться
- bouleau** *m* бяроза — берёза
- bouleverser** *vt* 1. хваляваць; ашаламляць — волновать; потрясать; 2. пераварочваць; разбураць — переворачивать; разрушать
- bouquet** *m* букет — букет; ♦ *ça c'est le ~! ну, гэта ўжо занадта!* — ну, это уж слишком!
- bourgeon** *m* 1. пупышка — почка; 2. прышчык — прыщик
- bourgeonner** *vi* распускацца (*пра пупышкі на дрэвах*) — распускаться (*о почках на деревьях*)
- bourreau** *m* кат — палач; *~ des coeurs пакаральнік сэрцаў* — покоритель сердец
- bourse** *f* 1. кашалёк, партаманет — кошелек; 2. стыпендыя — стипендия
- Bourse** *f* біржа — биржа; *~ du travail біржа працы* — биржа труда
- boursier** [bursje] *m* стыпендыят — стипендиат; *~ de thèse аспірант* — аспирант
- bousculer** *vt* штурхаць; пхаць — толкать; *se ~ штурхацца; пхацца* — толкаться
- boussole** *f* компас — компас; ♦ *perdre la ~ згубіць галаву* — потерять голову
- bout** *m* 1. канец; край — конец; край; 2. наканечнік — наконецник; 3. кусок, кавалак; абрэзак — кусок; обрезок;

- ◆ joindre les deux ~s зводзіць канцы з канцамі — сводить концы с концами
- bouteille** *f* бутэлька — бутылка; ~ thermos тэрмас — термос;
- ◆ prendre de la ~ старэць — стареть
- boutique** *f* крама — лавка
- bouton** *m* 1. пупышка — почка; 2. прышч — прыщ; 3. гузік — пуговица; 4. кнопка — кнопка; ~ électrique электрычная кнопка — электрическая кнопка; ~ d'or бат. казялец, люцік — бат. едкий лютик
- boutonner** I *vt* зашпільваць — застёгивать; II *vi* пакрывацца прышчамі — покрываться прыщами
- box** [bɔks] *m* 1. стойла — стойло; 2. бокс, ізалятар — бокс, изолятор
- brancard** *m* 1. насілка — носилки; 2. аглобля — оглобля; guer dans les ~s упірацца, супраціўляцца — упираться, сопротивляться
- branche** *f* 1. галіна — ветвь; 2. галіна — отрасль
- brancher** *vt* уключаць (*радыё і пад.*) — включать (*радио и т. д.*)
- bras** *m* рука — рука; ◆ avoir le ~ long мець вялікія сувязі — иметь большие связи; ◆ reservoir à ~ ouverts прыняць сардэчна — принять с распростёртыми объятиями
- brasse** *f* спарт. брас — спорт. брасс; ~ papillon батэрфляй — баттерфляй
- brasserie** *f* піўная — пивная
- brave** *a* 1. смелы, храбры — смелый, храбрый; un homme ~ смелы чалавек — смелый человек; 2. сумленны — честный; un ~homme сумленны чалавек — честный человек
- braver** *vt* бравіраваць — бравировать; ~ la mort не баяцца смерці — не бояться смерти
- bravoure** *f* храбрасць — храбрость
- brebis** *f* авечка — овца; ◆ il ne faut qu'une ~ galeuse pour infester un troupeau паршывая авечка ўсю чараду псуе — паршивая овца всё стадо портит
- bredouiller** *vi* мармытаць — бормотать
- bre//f, -ve** I *a* кароткі — короткий, краткий; en ~ коратка, сцісла — вкратце, сжато; II *adv* карацей кажучы — короче говоря
- brème** *f* лешч — лещ
- bretelle** *f* 1. лямка — лямка; 2. шлейка — бретелька; 3. *pl* падцяжкі — подтяжки; 4. злучальная дарога — соединительная дорога
- breuvage** *m* напітак; пойла — напиток; пойло
- brevet** *m* 1. дыплом; атэстат — диплом; аттестат; ~ d'études secondaires атэстат сталасці — аттестат зрелости; 2. патэнт — патент

- bride** *f* повод; аброць — повод; узда; ♦ *tenir la ~ haute à qn* зацугляць — держать в узде
- brieveté** *f* сцісласць — краткость, сжатость
- brigade** *f* 1. бригада — бригада; 2. атрад — отряд; 3. арцель — артель
- brillant, -e** I *a* бліскучы — блестящий; II *m* 1. бляск — блеск; 2. брыльянт, дыямент — бриллиант
- briller** *vi* блішчаць; вызначацца — блестеть; блистать
- brique** *f* цэгла — кирпич; *bouffer des ~s* *разм.* галадаць — *разг.* голодать
- briquet** *m* запальнічка — зажигалка
- brise-glace** *m* ледакол — ледакол
- briser** *vt* разбіваць, ламаць — разбивать, ломать; ~ *le coeur* разбіць сэрца — разбить сердце; *se ~* разбівацца — разбиваться
- broche** *f* 1. ражон, пожаг — вертел; 2. брошка — брошь, брошка; 3. пруткі — вязальные спицы
- brochet** *m* шчупак — щука
- broder** *vt* 1. вышываць — вышивать; 2. *перан.* прыхлушваць — *перен.* привирать
- broderie** *f* вышыўка, гафтаванне — вышивка
- brosse** *f* шчотка — щётка; ~ *à habit* адзежная шчотка — платяная щётка
- brosser** *vt* чысціць шчоткай — чистить щёткой; *se ~* чысціцца шчоткай — чиститься щёткой
- brouillard** *m* туман — туман
- brouiller** *vt* 1. змешваць; зблытваць — смешивать; спутываць; 2. сварыць — ссорить; *se ~* 1. заблытвацца — запутываться; 2. сварыцца — ссориться
- brouillon** *m* 1. чарнавік — черновик; 2. накід — набросок
- bru** *f* нявестка — невестка
- bruine** *f* імжа — изморось
- bruit** *m* 1. шум — шум; 2. погалас, чутка — молва, слух; *le ~ court*, *le ~ circule* ходзяць чуткі — ходят слухи
- brûler** I *vt* паліць; спальваць — жечь; сжигать; ♦ *se ~ la cervelle* пусціць сабе кулю ў лоб — пустить себе пулю в лоб; II *vi* гарэць, палаць — гореть, пылать
- brûlure** *f* 1. апёк — ожог; 2. ~ *d'estomac* пякотка — изжога
- brume** *f* густы туман — густой туман
- brumeu//x, -se** *a* пахмурны, хмурны, туманны — пасмурный, туманный
- brun, -e** I *a* 1. карычневы, руды — коричневый; 2. смуглы — смуглый; II *m, f* брунет — брюнет; III *m* карычневы колер — коричневый цвет
- brusque** *a* 1. раптоўны — внезапный; 2. рэзкі, грубы — резкий, грубый
- bruyant, -e** *a* шумны — шумный

- bûcher** I *m* 1. касцёр, агонь — костёр; brûler sur le ~ спалваць на кастры (агні) — сжигать на костре; 2. дрывотнік, дрывотня — дровяной сарай
- bûcher** II *vt* *разм.* зубрыць — *разг.* зубрить; II *vi* карпець, гарбець, працаваць — корпеть, трудиться
- buisson** *m* куст; кустоўе; хмызняк — куст; кустарник; заросль
- bulletin** *m* 1. бюлетэнь — бюллетень; 2. зводка — сводка; ~ météorologique зводка надвор'я — сводка погоды
- bureau** *m* 1. пісьмовы стол — письменный стол; 2. канцьялярыя, кантора — канцелярия, контора; ~ de poste паштовае аддзяленне — почтовое отделение
- but** [byt] *m* 1. цэль, мішэнь — цель, мишень; 2. мэта, намер — цель, намерение; dans le ~ de... з мэтай... — с целью...; 3. *спарт.* вароты — *спорт.* ворота; marquer un ~ забіць гол — забить гол



But

Ça

- ça** *pron* гэта — это; il ne manque plus que ~ толькі гэтага не хапае — только этого не хватает; à part ~ за выключэннем — за исключением; ~ y est! гатова!; усё ў парадку! — готово!; всё в порядке!; c'est ~! правільна! — правільно!; ~ alors? як гэта так? — как это так?; pour ~! не сумнявайцеся! — не сомневайтесь!; ~ ira! пойдзе! — пойдет!
- ça** I *adv* тут; сюды — здесь; сюда; çà et là тут і там — тут и там; II *interj*: çà! ну; ж(жа), а — ну; -ка; ~ alors! ну і ну! — ну и ну!; ah çà! паслухайце ж!; ды вы што! — послушайте-ка! да что вы!
- cacher** *vt* 1. хаваць; утойваць — прятать; скрывать; 2. засланяць — заслонять; закрываць; se ~ хавацца — прятаться
- cachet** *m* 1. пячатка — печать; 2. штэмпель — штемпель; 3. таблетка — таблетка
- cacheter** *vt* запячатваць — запечатывать
- cachot** *m* 1. карцэр — карцер; 2. турма — тюрьма; mettre au ~ *разм.* пакараць — *разг.* наказать
- cadavre** *m* труп — труп; c'est un ~ ambulat гэта жывы труп — это живой труп
- cadeau** *m* падарунак — подарок; faire ~ de... падарыць што-н. — подарить что-л.

- cadenas** [kadna] *m* навясны замок — висячий (навесной) замок
- cadence** *f* 1. такт; памер, рытм — такт; размер, ритм; 2. тэмп (у рабоце) — темп (в работе)
- cadet, -te** I *a* малодшы — младший; II *m, f* малодшы (меншы) сын — младший сын; il est топ ~ ён маладзейшы за мяне — он моложе меня
- cadran** *m* 1. цыферблат — циферблат; 2. дыск (тэлефона) — диск (телефона)
- cadre** *m* 1. рама; рамка — рама; рамка; ~ de bicyclette веласіпедная рама — велосипедная рама; 2. перан. рамкі; акружэнне — перен. рамки; окружение; 3. адказны работнік — ответственный работник
- café** *m* 1. кава, кофе — кофе; ~ au lait кава з малаком — кофе с молоком; ~ nature чорная кава — чёрный кофе; prendre un ~ выпіць кубачак кавы — выпить чашечку кофе; 2. кавярня — кафе
- cafetière** *f* кафейнік, кававарка — кофейник, кофеварка
- cage** *f* 1. клетка — клетка; ~ d'escalier лесвічная клетка — лестничная клетка; 2.: mettre en ~ разм. пасадзіць у турму — разг. посадить в тюрьму
- cahier** *m* сшытак — тетрадь; cahier de... (travaux de contrôle, musique, etc.) сшытак для... (кантрольных работ, нот і пад.) — тетрадь для... (кантрольных работ, нот и т. п.)
- caillou** *m* шчэбень; галька; дробнае каменне — щебень; галька, мелкий камень
- caisse** *f* 1. скрынка — ящик; 2. каса — касса
- cal** *m* мазоль — мозоль
- calamité** *f* бедства, няшчасце, катастрофа — бедствие, катастрофа
- calcul** *m* вылічэнне, разлік, падлік — вычисление, расчёт, подсчёт; ~ mental вусны падлік устный счёт
- calculatrice** *f* калькулятар — калькулятор
- calculer** *vt* 1 лічыць, вылічваць — считать; вычислять; 2. абдумваць, уважваць, меркаваць абдумывать, соображать
- calculette** *f* разм. калькулятар (школьны) — разг. калькулятор (школьный)
- calendrier** *m* каляндар — календарь, ~ grégorien грыгарыянскі каляндар — григорианский календарь
- calmant** *m* заспакаяльны сродак; болеуцішальны сродак — успокоительное средство; болеутоляющее средство
- calme** I *a* спакойны, ціхі — спокойный, тихий; II *m* спакой, цішыня — покой, тишина; du ~! ціха! цішэй! спакойна! — тихо! тише! спокойно!
- calmer** *vt* 1. супакойваць, заспакойваць — успокаивать;

2. сцішваць, суцішаць (*боль, гней і пад.*) — смягчать, ослаблять (*боль, гнев и т. п.*)
- calomnie** *f* паклёп — клевета
- camion** *m* грузавік — грузовик; ~-benne самазвал — самосвал; ~-citerne аўтацыстэрна — автоцистерна
- camp** *m* лагер — лагерь; ~ de pionniers піянерскі лагер — пионерский лагерь; fichez-moi le ~! *разм.* вон адсюль! — *разг.* убирайтесь!
- campagne** *f* 1. поле; раўніна — поле; равнина; 2. вёска — деревня; maison de ~ дача — дача; 3. *ваен.* паход — *воен.* поход; 4. кампанія — кампания; ~ électorale перадвыбарная кампанія — предвыборная кампания
- campanule** *f* бат. званочак — бат. колокольчик
- canard** *m* качка, качар — утка, селезень; ♦ il fait un froid de ~ сабачы холад — собачий холод
- cane** *f* качка — утка (*самка*)
- canif** *m* сцізорык — перочинный ножик
- canne** *f* 1. палка — трость, палка; ~ à pêche вудзільна — удилице; 2. трыснэг — тростник; ~ à sucre цукровы трыснэг — сахарный тростник
- canneberge** *f* журавіны — клюква
- cannelle** *f* карыца — корица
- canoë** [канэ] *m* каноэ, байдарка, пірога — каноэ, байдарка, пірога
- canon** *m* 1. гармата, пушка — пушка; ~ antichar процітанкавая пушка — противотанковая пушка; 2. ствол (*стрэльбы*) — ствол (*ружья*)
- canot** *m* лодка, шлюпка — лодка, шлюпка; ~ automobile маторная лодка, *разм.* маторка — моторная лодка, *разг.* моторка
- santatrice** *f* спявачка — певица
- cantine** *f* грамадская сталовая — общественная столовая; ~ de l'école школьная сталовая — школьная столовая
- canton** *m* акруга — округ; ~ électoral выбарчая акруга — избирательный округ
- caoutchouc** [каутш] *m* 1. каўчук, гума — каучук, резина; 2. *pl* галёшы — калоши
- cap** [кар] *m* 1. мыс — мыс; ~ de Bonne Espérance Мыс Доброй Надзеі — Мыс Доброй Надежды; 2. курс — курс; changer de ~ мяняць курс — менять курс; de pied en ~ з ног да галавы — с ног до головы
- capable** *a* (*de qch*) здольны, таленавіты — способный, даровитый
- capacité** *f*. 1. ёмістасць, умяшчальнасць — ёмкость, вместимость; 2. здольнасць, прадукцыйнасць — способность, производительность; 3. здольнасць, таленавітасць — способность, одарённость

- capital, -e a** галоўны, асноўны — главный, основной; peine ~e пакаранне смерцю — смертная казнь
- capitale f** 1. сталіца — столица; 2. вялікая літара — прописная буква
- capote f** 1. шынель — шинель; 2. плашч з капюшонам — плащ с капюшоном
- capti//f, -ve a** палонны — пленный
- captivité f** палон — плен
- car I conj** таму што, бо — потому что, так как, ибо
- car II m гл.** — см. autocar
- caractère m** 1. характар — характер; 2. уласцівасць — свойство; 3. літара — буква
- carafe f** графін — графин; rester en ~ разм. застацца (астацца) з носам — разг. остаться с носом
- carburant m** гаручае — горючее
- cardin//al, -ale a** галоўны — главный; les quatre points ~aux (Nord, Est, Sud, Ouest) чатыры часткі свету (поўнач, усход, поўдзень, захад) — четыре части света (север, восток, юг, запад)
- carême m** царк. пост — церк. пост; faire ~ пасціцца — поститься
- caresser vt** лашчыць; мілаваць, гладзіць — ласкать; гладить; ~ un esroig цешыць сябе надзеяй — ласкать себя надеждой
- carnet m** запісная кніжка, бланк — записная книжка, блокнот; ~ de notes дзённік (вучня) — дневник (ученика)
- carotte f** морква — морковь; ♦ les ~s sont cuites разм. усё скончана — разг. всё кончено
- carré, -e I a** квадратны — квадратный; II m квадрат — квадрат; élever au ~ мат. узводзіць у квадрат — мат. возводит в квадрат
- carreau m** 1. кафля — кафель; 2. клетка — клетка; étoffe à ~x тканіна ў клетку — ткань в клетку; 3. шыба — оконное стекло; faire les ~x мыць вокны — мыть окна
- carrefour m** 1. скрыжаванне — перекрёсток; 2. ростань — распутье, перепутье; au ~ на ростанях — на распутье, на перепутье
- carte f** 1. карта — карта; ~ muette нямая карта — немая карта; tirer les ~s варажыць на картах — гадать на картах; 2. пасведчанне — удостоверение; ~ d'identité пасведчанне асобы (дакумент) — удостоверение личности (документ); 3. картка — карточка; ~ postale паштоўка — открытка; 4. меню — меню
- cas m** выпадак; акалічнасць, умовы; справа — случай; обстоятельство; дело; en ~ de у выпадку чаго — в случае чего; en аусип ~ ні ў якім разе — ни в коем случае; en tout ~

- у любым выпадку — в любом случае; en se ~ тады — тогда
- cascade** *f* вадаспад — водопад
- caserne** *f* казарма — казарма
- casser** *vt* ламаць, разбіваць; біць (*цэглу і пад.*) — ломать, разбивать, бить (*кирпич и т. п.*); ~ la croûte трохі перакусіць — слегка перекусить; se ~ ламацца, разбівацца — ломаться, разбиваться; se ~ la tête ламаць галаву над чым-н. — ломать голову над чем-л.
- casserole** *f* кастроля — кастрюля
- cassis** [kasis] *m* смародзіны — чёрная смородина
- cataracte** *f* вадаспад — водопад
- cathédrale** *f* (*кафедральны*) сабор — (*кафедральный*) сабор
- cause** *f* 1. прычына, зацэпка, падстава — причина, повод, основание; à ~ de з прычыны, з-за — по причине, из-за; 2. справа — дело; en connaissance de ~ з веданнем справы — со знанием дела
- causer** I *vt* вызываць, выклікаць, прычыняць, прыносіць — вызывать, причинять, приносить; II *vi* гаварыць, гутарыць, размаўляць — беседовать, разговаривать
- causerie** *f* гаворка, гутарка, размова — беседа, разговор
- caution** *f* порука, зарука, заклад; заклад, залог — порука, ручательство; залог; sous ~ пад заклад (залог) — под залог
- cave** *f* падвал; склеп — подвал; погреб
- caverne** *f* пяхора — пещера; l'homme des ~s пяхорны чалавек — пещерный человек
- caviar** *m* ікра — икра; ~ грені зярністая ікра — зернистая икра
- cavité** *f* 1. упадзіна, заглыбленне — впадина, углубление; 2. *анат.* поласць — *анат.* полость; ~ buccale поласць рота — полость рта
- ce** I *a* (*перад галоснай і h* нямым *cet* — *перед гласной и h* немым *cet, f cette, pl ces*) гэты — этот; *cet homme* гэты чалавек — этот человек; *cette femme* гэта жанчына — эта женщина; *ces enfants* гэтыя дзеці — эти дети; *ce matin* сёння раніцай — сегодня утром; II *pron* гэта, тое — это, то; ~ *sont eux* гэта яны — это они; *ce que tu as dit* тое, што ты сказаў — то, что ты сказал
- cécité** *f* слепата — слепота
- céder** I *vt* саступаць — уступаць; II *vi* паддавацца, падпарадкавацца — поддаваться, подчиняться
- ceinture** *f* 1. пояс — пояс; ~ *de sauvetage* выратавальны пояс — спасательный пояс; ♦ *se serrer la ~* *разм.* галадаць — *разг.* голодать; 2. акружная дарога — окружная дорога
- cela** *pron* гэта, тое — это, то; *comme ~* так — так; *c'est ~*

- гэта сапраўды так — это верно; ~ saute aux yeux гэта кідаецца ў вочы — это бросается в глаза
- célébration** *f* святкаванне — празднованне
- célèbre** *a* славыты — знаменитый; достопримечательный
- célébrer** *vt* 1. праслаўляць, ушаноўваць — прославлять, чествовать; 2. святкаваць, адзначаць (*дату*) — праздновать, отмечать (*дату*)
- célibataire** I *a* халасты — холостой; II *m* халасцяк — холостяк
- cellule** *f* 1. біял. клетка — биол. клетка; 2. ячэйка (*у сотах*) — ячейка (*в сотах*); 3. ячэйка (*арганізацыі*) — ячейка (*организации*); 4. камера — камера
- celui** *pron m* (*f celle, m pl ceux, f pl celles*) гэты (гэта, гэта, гэтыя); той (тая, тое, тыя) — этот (эта, это, эти); тот (та, то, те); ~-сі гэты — этот; ~-là той — тот
- cendre** *f* 1. попел — пепел; 2. прах — прах
- cendrier** *m* попельніца — пепельница
- censure** *f* цэнзура; крытыка — цензура; критика
- cent** I *a* 1. сто — сто; 2. соты — сотый; *page* ~ сотая старонка — сотая страница; II *m* 1. (лічба) сто — (цифра) сто; 2. сотня — сотня; *pour* ~ праэнт — процент; *deux pour* ~ два праэнты — два процента
- centaine** *f* сотня — сотня; *par* ~s сотнямі — сотнями
- centenaire** I *a* стогадовы, векавы — столетний, вековой; II *m* стагоддзе — столетие
- central, -e** I *a* цэнтральны; галоўны — центральный; главный; II *m*: ~ *téléphonique* тэлефонная станцыя — телефонная станция; III *f*: ~ *électrique* электрастанцыя — электростанция
- cep** [sɛp] *m* вінаградная лаза — виноградная лоза
- cependant** *conj* між (паміж) тым; аднак — между тем; аднако
- cercle** *m* 1. круг; акружнасць — круг; окружность; 2. абруч — обруч; 3. клуб — клуб; 4. гурток (*вучэбны*) — кружок (*учебный*); ~ *vicieux* заганны круг — порочный круг
- cercueil** [sɛrkœj] *m* труна — гроб
- céréales** *f pl* збожжа; злакі — зерновые; злаки
- cerf** [sɛʁ] *m* алень — олень
- cerise** *f* вішня (*плод*) — вишня (*плод*)
- cerisier** *m* вішня (*дрэва*) — вишня (*дерево*)
- cerner** *vi* абкружаць, акружаць; ачапляць — окружать; оцеплять
- certain, -e** I *a* 1. пэўны — достоверный; 2. упэўнены — уверенный; 3. нейкі — некий; *dans une* ~ *e mesure* у нейкай ступені — в некоторой степени
- certainement** *adv* вядома, несумненна; напэўна — конечно, несомненно; наверно

- certes** *adv* вядома, зразумела; безумоўна — конечно, разумеется; безусловно
- certifier** *vt* сведчыць — свидетельствовать; удостоверять
- certitude** *f* 1. упэўненасць — уверенность; 2. пэўнасць, верагоднасць — достоверность
- cerveau** *m* мозг — мозг; **rhume de ~** насмарк — насморк
- cervelle** *f* мозг, мазгавое рэчыва — мозг, мозговое вещество; **homme sans ~** легкадумны чалавек — легкомысленный человек
- cesser** I *vt* спыняць — прекращать, останавливать; II *vi* (*de + inf*) спыняцца, сціхаць — прекращаться, переставать, успокаиваться
- c'est-à-dire** *loc. conj.* гэта значыць — то есть
- ce, cette** *гл. — см. ce*
- ceux** *гл. — см. celui*
- chacun, -e** *pron* кожны, усякі — каждый, всякий
- chagrin** *m* гора, смутак — горе, печаль; **causer du ~** засмуціць — опечалить, огорчить
- chagriner** *vt* засмуціць — опечалить, огорчить
- chaîne** *f* 1. ланцуг, ланцужок — цепь, цепочка; 2. канвеер — конвейер; **~ de montage** зборачны канвеер — сборочный конвейер; 3. праграма (*радыё і пад.*) — программа (*радио и т. п.*)
- chair** *f* 1. цела, плоць — тело, плоть; 2. мяса — мясо; 3. мякаць — мякоть; **◆ ~ de poule** гусіная скура — гусиная кожа
- chaire** *f* кафедра — кафедра
- chaise** *f* крэсла — стул; **~ longue** шэзлонг — шезлонг
- chaleur** *f* 1. цяпло, цеплыня — тепло, теплота; 2. спякота, гарачыня — жара, зной
- chaleureu//x, -se** *a* цёплы, сардэчны — тёплый, сердечный; **accueil ~** сардэчны прыём — сердечный приём
- chambre** *f* 1. пакой — комната; **~ à coucher** спальня — спальня; **faire la ~** прыбраць пакой — убрать комнату; 2.: **~ de commerce** гандлёвая палата — торговая палата; 3. *політ.* палата — *політ.* палата; **Chambre des députés** палата дэпутатаў — палата депутатов
- chateau** *m* вярблюд — верблюд
- chamois** *m* 1. сарна — серна; 2. замша — замша
- champ** *m* поле — поле; **~ d'essai** доследнае поле — опытнае поле; **~ de bataille** поле бітвы — поле битвы; **~ d'aviation** аэрадром — аэродром; **~ de tir** палігон — полигон; *loc. adv.* **sur-le-~** неадкладна — немедленно
- champignon** *m* грыб — гриб; **pousser comme un ~** расці як грыбы — расти как грибы
- chance** *f* 1. удача, поспех — удача, успех; **il a de la ~** яму шанцуе — ему везёт; **bonne ~!** з поспехам! — с успехом!;

2. *pl* шансы — шансы; *calculer ses ~s* узважыць (свае) шансы — взвесить (свои) шансы

changement *m* змена, перамена — изменение, перемена

changer I *vt* 1. мяняць — менять, изменять; ~ *d'avis* змяніць погляд — изменить мнение; ~ *de linge* змяніць бялізну — поменять бельё; 2. мяняць (*грошы*) — менять (*деньги*); II *vi* змяняцца — изменяться; *le vent a changé* вецер змяніў напрамак — ветер изменил направление; *comme il a changé!* як ён змяніўся! — как он изменился!
se ~ пераапрапацца — переодеваться

chanson *f* песня — песня; ~ *populaire* народная песня — народная песня

chant *m* 1. спяванне, спевы — пение; 2. песня; паданне — песнь; сказание

chanter *vt, vi* спяваць, пець — петь; ♦ *faire ~* вымагаць (*грошы i пад.*) — вымогать (*деньги и т. п.*)

chanteu/г *m, -se f* спявак — певец

chantier *m* 1. будоўля, будаўнічая пляцоўка — стройка, строительная площадка; 2. верф — верфь

chapeau *m* галаўны ўбор, капялюш — головной убор, шляпа; ~! малайчына!, брава! — молодец!, браво!

chapitre *m* глава, раздзел (*у кнізе*) — глава, раздел (*в книге*)

chaque *a* кожны, усякі, усялякі — каждый, всякий

char *m* 1. калясніца — колесница; 2. танк — танк

charbon *m* вугаль — уголь; ~ *de bois* драўняны вугаль — древесный уголь

charcuterie *f* каўбасныя вырабы — колбасные изделия

charge *f* 1. груз, цяжар — груз, тяжесть; 2. ноша — ноша; 3. пасада — должность; 4. зарад — заряд; 5. шарж — шарж; *témoін à ~* сведка абвінавачання — свидетель обвинения

charger *vt* 1. грузіць — грузить; 2. даручаць — поручать; 3. узвальваць, абцяжарваць — взваливать, обременять; 4. зараджаць — заряжать; 5. атакаваць — атаковать; *se ~* браць на сябе — брать на себя

charme *m* граб — граб

charmer *vt* зачароўваць — очаровывать

charpentier *m* цясяляр — плотник

charrue *f* плуг — плуг; ♦ *mettre la ~ devant les boeufs* рабіць што-н. шыварат-навыварат — делать что-л. шиворот-навыворот

chasse *f* 1. паляванне — охота; 2. пагоня — погоня

chasser *vt* 1. гнаць, праганяць — гнать, прогонять; 2. паляваць — охотиться

chasseur *m* паляўнічы — охотник

chat *m, -te f* кот — кот; *mon petit ~* коцік (*зварот*) — котик

- (обращение); ♦ pas un ~ dans la rue на вулиці ні душы — на улице ни души
- châtaigne** *f* 1. каштан — каштан; 2. *разм.* кухталь — *разг.* тумак
- château** *m* замок — замок; ♦ bâtir des ~x en Espagne будаваць паветраныя замкі — строить воздушные замки
- chatouiller** *vt* казытаць — шекотать; ~ l'amour-propre de qn закранаць чыё-н. самалюбства — задевать чьё-л. самолюбие
- chatte** *f* кошка — кошка
- chaud, -e** *I a* цёплы; гарачы — тёплый, горячий; жаркий; tête ~e гарачая галава — горячая голова; *II adv* цёпла; горяча — тепло; жарко; il fait ~ цяпло — тепло
- chaudière** *f* кацёл — котёл; ~ à vapeur паравы кацёл — паровой котёл
- chauffage** *m* ацяпленне — отопление; ~ central цэнтральнае ацяпленне — центральное отопление
- chauffer** *I vt* паліць; грэць — топить; греть; *II vi* награвалца — нагреваться; se ~ грэцца — греться
- chausser** *vt* абуваць — обувать; se ~ абувалца — обуваться; ~ du 40 насіць абутак саракавога размеру — носить обувь сорокового размера
- chaussette** *f* шкарпэтка — носок
- chaussure** *f* абутак — обувь; ~s pour dames жаночы абутак — обувь для женщин; ♦ trouver ~ à son pied знайсці сабе пару — найти себе пару
- chauve** *I a, II m* лысы — лысый
- chemin** *m* дарога, шлях — дорога, путь; ~ de fer чыгунка — железная дорога; faire son ~ ісці сваёй дарогай — идти своим путём
- cheminée** *f* 1. комін — труба; 2. камін — камин
- cheminot** *m* чыгуначнік — железнодорожник
- chemise** *f* 1. кашуля — рубашка, сорочка; 2. папка — папка
- chemisette** *f* 1. блузка, кофточка — блузка, кофточка; 2. тэніска — тенниска
- chêne** *m* дуб — дуб
- cher** [ʃɛʁ], **chère** *I a* 1. дарагі; мілы — дорогой; милый; 2. дарагі, каштоўны — дорогой, ценный; *II adv* дарага — дорого; соўтег ~ дарага каштаваць — дорого стоить
- chercher** *I vt* шукаць — искать; aller ~ пайсці за... — пойти за...; зайсці за... — зайти за...; envoyer ~ паслаць па... — послать за...; aller ~ à la gare сустракаць (на вакзале *i pad.*) — встречать (на вокзале и т. п.); *II vi* (à + *inf.*) старацца, прабаваць — стараться, пытаться
- cheval** *m* конь — конь, лошадь; à ~ вярхом — верхом; être à ~ сядзець вярхом — сидеть верхом; à ~! па конях! — по коням!

- chevelure** *f* валасы, шавялюра — волосы, шевелюра
- cheveu** *m* волас — волос; *pl* валасы — волосы; ♦ *tiré par les ~x* прыцягнуты за валасы, надуманы — притянутый за волосы, надуманный
- chèvre** *f* каза — коза; ♦ *ménager la ~ et le chou* і козы сыты і сена цэла — и волки сыты и овцы целы
- chez** *prép*: ~ *pous* у нас; да нас — у нас; к нам; ~ *vous* у вас; да вас — у вас; к вам; *je serai ~ toi* я буду дома — я буду дома
- chez-soi** *m*: *un ~* свой вугал, свой дом — свой угол, свой дом
- chien** *m* 1. сабака — собака; ~ *de berger* аўчарка — овчарка; ♦ *vivre comme ~ et chat* жыць як кот з сабакам — жить как кошка с собакой; *espèce de ~!* ах ты, сабака! — ах ты, собака!; 2. курок — курок
- chiffre** *m* 1. лічба, лік — цифра, число; ~s *arabes* арабскія лічбы — арабские цифры; ~s *romains* рымскія лічбы — римские цифры; 2. сума — сумма; ~ *d'affaires* тавараабарот — товарооборот; 3. шыфр — шифр
- choc** *m* 1. штуршок — толчок; 2. ашаломленасць; шок — потрясение; шок
- choeur** [kœ:r] *m* хор — хор; *en ~* хорам — хором
- choisir** *vt* выбіраць — выбирать
- choix** *m* выбар — выбор; *au ~* на выбар — на выбор; *faire son ~* ~ выбраць — выбрать; *arrêter son ~ sur* астанавіць свой выбар на... — остановить свой выбор на...
- chômage** *m* беспрацоўе — безработица
- chômer** *vi* 1. быць беспрацоўным — быть безработным; 2. спыніць работу; прастойваць — прекратить работу; простаивать
- chômeur** *m* беспрацоўны — безработный
- chose** *f* рэч, прадмет; справа — вещь, предмет; дело; *quelque ~* што-небудзь, штосьці, нешта — что-нибудь, что-то, нечто; *c'est autre ~* гэта іншая рэч — это другое дело; ~ *promise*, ~ *dûe* сказана — зроблена — сказано — сделано; *pas grand ~* дробязь — пустяк
- chou** *m* капуста — капуста; *top (petit) ~*: душачка, галубачка, любачка, міленькая — душечка, голубушка, любимая, миленькая
- choucroute** *f* кіслая капуста — квашеная капуста
- chou-fleur** *m* цвятная капуста — цветная капуста
- chuchoter** I *vt* шаптаць — шептать; ~ *à l'oreille* шаптаць на вуха — шептать на ухо; II *vi* шаптацца, шушукацца — шептаться, шушукаться
- chut!** [sy] *interj* ціха!, цішэй! — тсс!, тише!
- chute** *f* падзенне; ападанне — падение; опадание; ~ *des feuilles* лістапад — листопад; ~ *d'eau* вадаспад — водопад

- ci** *adv* тут — здесь; *par-ci par-là* тут і там — тут и там; *ci-gît...*
тут пахаваны... — здесь поконится...
- cible** *f* мішэнь, цэль — мишень, цель
- cicatrice** *f* шрам, рубец — шрам, рубец
- ci-dessous** I *loc. adv.* ніжэй — ниже; II *a* ніжэйпададзены —
нижеследующий
- ci-dessus** I *loc. adv.* вышэй — выше; II *a* прыгаданы вышэй —
вышеупомянутый
- ciel** *m* неба — небо; à ~ ouvert пад адкрытым небам — под
открытым небом; *tomber du ~* як (быццам, нібы) з неба
зваліўся — как (будто, точно) с неба упал (свалился)
- cigogne** *f* бусел — аист
- ci-joint** *adv. invar.:* *ci-joint la copie* копія дадаецца — копія
прилагается
- cil** [sil] *m* вейка — ресница
- cime** *f* вяршыня, верхавіна — вершина, верхушка
- ciment** *m* цэмент — цемент; ~ *armé* жалезабетон — железобетон
- cimetière** *m* могілкі, могільнік — кладбище
- cinéma** *m* кіно — кино; ~ *en couleur* каляровае кіно — цветное кино; *salle de ~* кіназала — кинозал
- cinq** [sɛ̃k] I *a* 1. пяць — пять; 2. пяты — пятый; *page ~*
пятая старонка — пятая страница; II *m* 1. (лічба) пяць —
(цифра) пять; 2. пятае чысло — пятое число; *le ~ janvier*
пятага студзеня — пятое января
- cinquante** I *a* 1. пяцьдзсят — пятьдесят; 2. пяцідзсяты —
пятидесятый; *page ~* пяцідзсятая старонка — пятидеся-
тая страница; II *m* (лічба) пяцьдзсят — (цифра)
пятьдесят
- cinquième** I *a* пяты — пятый; *loger au ~ (étage)* жыць на шостым паверсе — жить на шестом этаже; II *m* 1. пятая част-
ка — пятая часть; 2. шосты паверх — шестой этаж;
3. пяты клас — пятый класс
- cirage** *m* вакса, гуталін, крэм для абутку — вакса, гуталин,
крем для обуви
- circonstance** *f* умовы, абставіны — условия, обстоятельства
- circulation** *f* 1. рух (*вулічны*) — движение (*уличное*); 2. цыр-
куляцыя — циркуляция; ~ *du sang* кровазварот — кро-
вообращение; 3. абарот — оборот; ~ *des capitaux* абарот
капіталу — оборот капитала
- cire** *f* воск — воск; ~ *à cacheter* сургуч — сургуч
- cirer** *vt* 1. націраць воскам — натирать воском; 2. чысціць
(ваксаваць) абутак — чистить кремом, ваксой обувь
- ciseaux** *m pl* 1. нажніцы — ножницы; 2. разец; долата — ре-
зец; долото
- cité** *f* 1. горад; пасёлак — город; посёлок; ~ *universitaire*
студэнцкі гарадок — студенческий городок

- citer** *vt* 1. цытаваць; спасылацца на... — цитіраваць; ссылацца на...; 2.: ~ à l'ordre du jour аб'яўляць падзяку загадам — аб'являць благодарнасць в прыказе
- citoyen** *m, -ne f* грамадзянін — грамадзянін
- citron** *m* лімон — лимон
- civil, -e** I *a* 1. грамадзянскі — грамадзянскі; guegге ~е грамадзянская вайна — грамадзянская вайна; 2. цывільны — штатскі; II *m*: dans le ~ на цывільнай службе — на грамадзянскай службе
- clair, -e** I *a* 1. светлы — светлы; 2. чысты — чысты; 3. зразумелы, ясны — понятны, ясны; II *adv* ясна, зразумела — ясна; voir ~ разбірацца, разумець — разбірацца, разумець; III *m* святло — свет; ~ de lune месячнае святло — лунны свет
- clairière** *f* паляна — поляна
- clandestin, -e** *a* 1. скрыты, утоены — скрыты, тайны; 2. падпольны — падпольны, activité ~е падпольная работа — падпольная работа
- claquer** *vt* ляпаць, грукаць — хлопць, стучаць ~la porte ляпаць дзвярыма — хлопць дзверы
- classer** *vt* размяркоўваць — размяркоўваць; se ~ premier заняць першае месца — заняць першае месца
- clé, clef** [kle] *f* ключ — ключ; sous ~ пад замком, (быць) запёртым — под замком, взаперти; la ~ de l'épigramme разгадка — разгадка
- clergé** *m* духавенства — духавенство
- clin** *m*: en un ~ d'oeil вокамгненна — мгноўна
- cloche** *f* звон — кокакол; ♦ sonner les ~s à qn *разм.* адчытаць каго-н.— *разг.* отчитать кого-л.
- clocher** I *m* званица — кокакольня; ♦ aller revoir son ~ вярнуцца ў родную вёску — вярнуцца в родную деревню
- clocher** II *vi* кульгаць — хромаць; ça ~е не ладзіцца — не ладзіцца
- clôture** *f* 1. агароджа, плот — ограда, забор; 2. закрыццё — закрыццё, заканчэнне; séance de ~ заключнае пасяджэнне — заключнае пасяджэнне
- clou** *m* цвік — гвоздь; ~ de la saison гвозд сезона — гвоздь сезона
- clouer** *vt* прыбіваць — прыбіваць; être cloué au lit быць прыкаваным да ложка — быць прыкаваным к постелі
- cochon** *m* свіння — свинья; ~ de lait парася — поросёнок, jouer un tour de ~ падкласці свінню — подложить свинью
- code** *m* кодэкс, збор законаў — кодэкс, свод законов; ~ de la route правілы вулічнага руху — правіла дарожнага движення
- coeur** *m* сэрца — сердце; ♦ de grand ~ ад усяго сэрца —

- от всего сердца; раг ~ на память — наизусть; j'ai mal au ~ мяне нудзіць — меня тошнит
- coexistence** *f* суіснаванне — сосуществование; ~ pacifique мірнае суіснаванне — мирное сосуществование
- coffre** *m* куфар; сейф; багажник (*аўтамабіля*) — сундук; сейф; багажник (*автомобіля*)
- cogner** I *vt* біць, удараць, калаціць — бить, ударять, колотить; II *vi* стукаць, грукаць — стучать, грохотать; se ~ стукацца, натыкацца, сутыкацца — натыкаться, сталкиваться
- coiffure** *f* 1. прычоска — причёска; 2. галаўны ўбор — головной убор
- coin** *m* вугал, рог, кут — угол; ~ perdu глухі куток, глуш — захолустье, глушь; 2. клін — клин
- coïncidence** *f* [kɔ̃sidãs] супадзенне — совпадение
- col** *m* 1. каўнер — воротник; 2. цясніна — ущелье
- colère** *f* гнеў — гнев; se mettre en ~ гневацца, злаваць, абуратца — гневаться, сердиться, негодовать
- colis** *m* паштовая пасылка — почтовая посылка
- collaboration** *f* супрацоўніцтва — сотрудничество
- collaborer** *vi* (*avec qn, à qch*) супрацоўнічаць — сотрудничать
- colle** *f* 1. клей — клей; 2. *разм.* цяжкае, каверзнае пытанне — *разг.* трудный, каверзный вопрос
- coller** I *vt* клеіць, наклеіваць — клеить, наклеивать; II *vi* аблягаць (*пра сукенку*) — облегать (*о платье*); cela ne colle pas гэта не падыходзіць — это не подходит
- collier** *m* 1. пацеркі, каралі — бусы, ожерелье; 2. ашыйнік — ошейник; 3. хамут — хомут; ♦ donner un coup de ~ натужыцца, напружыцца — натужиться, напрячься
- colombe** *f* голуб — голубь
- colonel** *m* палкоўнік — полковник
- combat** *m* бой, бітва — бой, битва, сражение
- combattant** *m, f* 1. баец — боец; 2. змагар — боец; ~ de la paix змагар за мір — боец за мир
- combien** *adv* колькі — сколько; ~ ça соўте? колькі каштуе? — сколько стоит? le ~ sommes-nous (aujourd'hui)? каторае сёння чысло? — какое сегодня число?
- comble** *m* вяршыня, найвышэйшая ступень — вершина, высшая степень; c'est le ~! гэта ўжо занадта! — это уже слишком!; de fond en ~ зверху да нізу, — сверху до низу
- comblér** *vt* 1. запаўняць, перапаўняць — заполнять, переполнять; 2. абдорваць, надорваць — одаривать, одарять
- comme** I *adv* як; як быццам — как; как будто; ~ vous voulez як хочаце — как хотите; ~ si de rien n'était як быццам нічога не было — как будто ничего не было; ~ si, ~ ça

- так сабе — так себе; II *conj* таму што, з-за таго што, з прычыны — так как, ввиду того, по причине
- commémorer** *vt* адзначаць памяць каго-н., чаго-н.; успамінаць — отмечать память кого-л., чего-л.; вспоминать
- commencement** *m* пачатак — начало; *dès le ~* з самага пачатку — с самого начала; *du ~ à la fin* з пачатку да канца — с начала до конца
- commencer** I *vt* пачынаць — начинать; *~ les pourparlers* пачынаць перагаворы — начинать переговоры; II *vi* пачынацца — начинаться; *il ~e à pleuvoir* пачынаецца дождж — начинается дождь
- comment** I *adv* як, якім чынам — как, каким образом; *~ faire?* як зрабіць? — как поступить?; II *interj*: *~!* як! — как!; *~ donc!* а як жа! — а как же!
- commettre** *vt* рабіць; учыняць — делать; учинять; совершать; *~ une faute* зрабіць памылку — сделать, совершить ошибку
- commode** I *a* зручны — удобный; II *f* камод — комод
- commun, -e** *a* 1. агульны, супольны — общий, совместный; *en ~* супольна, разам — сообща, вместе; 2. грамадскі — общественный
- comparaison** *f* параўнанне — сравнение; *en ~ de loc.prép* ў параўнанні з... — в сравнении с...
- comparer** *vt* (*à, avec*) параўноўваць, звяраць — сравнивать, сличать
- compartiment** *m* 1. купэ — купе; 2. аддзяленне, адсек — отделение, отсек
- compas** *m* цыркуль — циркуль
- compassion** *f* спачуванне, спагада — сострадание, сочувствие
- compatriote** *m* суайчыннік — соотечественник
- compétition** *f* спаборніцтва — соревнование
- complémentaire** *a* дадатковы — дополнительный
- compl//et, -ète** I *a* поўны, запоўнены — полный, заполненный; (*c'est*) *~!* вольных месцаў няма! — свободных мест нет!; II *m* мужчынскі касцюм — мужской костюм
- complication** *f* 1. ускладненне — осложнение; 2. абвастрэнне (*хваробы*) — обострение (*болезни*)
- complice** *m* саўдзельнік — соучастник
- compliqué, -e** *a* складаны, забытаны — сложный, запутанный
- complot** *m* змова — заговор, сговор
- composer** *vt* складваць, састаўляць, ствараць — составлять, сочинять; *se ~ de...* складацца з... — состоять из...
- composition** *f* 1. твор — сочинение; 2. склад; састаў — состав; 3. кампазіцыя — композиция
- compréhensible** *a* зразумелы, ясны — понятный, ясный

- compréhension** *f* разуменне — понимание; ~ mutuelle узаема-разуменне — взаимопонимание
- comprendre** *vt* разумець — понимать; faire ~ даць зразумець — дать понять; compris! зразумела! — понятно!; se ~ разумець адзін аднаго — понимать друг друга
- comprimé** *m* таблетка — таблетка
- compris**: у ~ уключна, уключаючы — включительно, включая
- compte** [kõ:t] *m* 1. рахунак — счёт; ~ courant *бухг.* бягучы рахунак — *бухг.* текущий счёт; 2. разлік — расчёт; 3. справаздача — отчёт
- compter** [kõ:te] I *vt* 1. лічыць — считать; 2. лічыць, думаць, меркаваць — считать, полагать; II *vi* 1. лічыцца — считаться; 2.: ~ sur... разлічваць на... — рассчитывать на...
- comptoir** [kõtwa:r] *m* прылавак — прилавок
- conception** *f* 1. разуменне — понимание; ~ du monde светапогляд — мировоззрение; 2. задума, канцэпцыя — замысел, концепция
- concerner** *vt* закранаць, тычыцца; мець дачыненне — касаться; иметь отношение; cela ne me ~ e pas гэта мяне не да-тычыцца — это меня не касается
- concierge** *m* брамнік — привратник
- conciliation** *f* прымірэнне — примирение
- concilier** *vt* прыміраць, мірыць — примирять, мирить; se ~ мірыцца — мириться
- conclure** *vt* 1. рабіць вывад — заключать, делать вывод; 2. заключаць (*мір і пад.*) — заключать (*мир и т. д.*)
- conclusion** *f* 1. вывад, заключэнне — вывод, заключение; 2. заканчэнне — окончание; en ~ de у выніку — в итоге
- concombre** *m* агурок — огурец
- concours** *m* 1. садзейнічанне, дапамога, падтрымка — содействие, помощь, поддержка; 2. конкурс, спаборніцтва — конкурс, соревнование; hors ~ па-за конкурсам — вне конкурса
- condamner** [kõdane] *vt* асуджаць, засуджваць, прысуджваць — осуждать, приговаривать
- condition** *f* 1. становішча — положение; ~ sociale сацыяльнае становішча — социальное положение; 2. умова — условие; à ~ de пры ўмове — при условии
- condoléance** *f* спачуванне — соболезнование
- conduire** I *vt* 1. суправаджаць, праводзіць — сопровождать, провожать; 2. кіраваць, вадзіць — управлять, водить; ~ un avion кіраваць самалётам — управлять самолётом; II *vi* весці (*пра дарогу і пад.*) — вести (*о дороге и т. п.*)
- conduite** *f* 1. паводзіны — поведение; 2. труба — труба; ~ d'eau вадаправод — водопровод; ~ de gaz газаправод — газопровод

- confection** *f* 1. выбраб — изготовление; 2. гатовая вопратка — готовая одежда
- confiance** *f* давер'е — доверие; faire ~ давяраць — доверять
- confier** *vt* давяраць, даручаць — доверять, поручать; ~ ses peines выказаць сваё гора — излить своё горе; se ~ давярацца — доверяться
- confirmer** *vt* пацвярджаць; сцвярджаць — подтверждать; утверждать
- confiserie** *f* 1. кандытарская — кондитерская; 2. кандытарскія выбрабы — кондитерские изделия
- confiture** *f* варэнне — варенье
- confondre** *vt* 1. блытаць — смешивать; мешать; 2. бянтэжыць — смущать, приводить в замешательство
- conforme** *a* адпаведны; падобны — соответственный; сходный; ~ à la loi заканамерны — закономерный
- congé** *m* 1. адпачынак — отпуск; prendre un ~ ісці ў адпачынак — идти в отпуск; 2. звальненне — увольнение; prendre ~ de qn развітацца (з кім-н.) — проститься (с кем-л.)
- connaissance** *f* 1. веды; пазнанне — знания; познание; 2. знаёмства — знакомство; faire la ~ de qn пазнаёміцца з кім-н. — познакомиться с кем-л.; 3. прытомнасць — сознание; perdre ~ страціць прытомнасць — потерять сознание
- connaître** *vt* 1. ведаць, знаць; разумець — знать; понимать; s'у ~ ведаць толк, разбірацца (у чым-н.) — понимать (знать) толк, разбираться (в чём-л.); 2. быць знаёмым — быть знакомым; se ~ ведаць (знаць) адзін аднаго — знать друг друга
- сoppi, -e** *a* вядомы, знаёмы — известный, знакомый; ♦ пі vi пі ~ ведаць не ведаю; шыта крыта — знать не знаю (ведать не ведаю); шито-крыто
- conquérir** *vt* заваёўваць; пакараць — завоёвывать; подчинять
- conquête** *f* заваяванне, пакарэнне, дасягненне — завоевание, покорение, достижение; ~ du rôle пакарэнне полюса — покорение полюса
- consacrer** *vt* прысвячаць — посвящать; se ~ à la musique прысвяціць сябе музыцы — посвятить себя музыке
- conscience** *f* 1. сумленне — совесть; avoir la ~ nette мець чыстае сумленне — иметь чистую совесть; 2. сьвядомасць — сознание
- conscientieux, -se** *a* добрасумленны — добросовестный
- conscient, -e** *a* 1. сьвядомы — сознательный; vie ~e сьвядомае жыццё — сознательная жизнь
- conseil** *m* 1. савет, рада — совет; Conseil des députés du peuple Савет народных дэпутатаў — Совет народных депутатов; 2. парада — совет; demander un ~ звярнуцца

- да каго-н., каб параіцца — обратиться к кому-л., за советом; ♦ *la nuit porte* ~ пераначуем, болей пачуем — утро вечера мудренее; 3. суд — суд
- conseiller** I *m* саветнік — советник; II *vt* раіць, радзіць — советовать
- consentement** *m* згода — согласие
- consentir** I *vi* згаджацца, пагаджацца — соглашаться; II *vt* дапускаць — допускать; *qui ne dit mot consent* маўчанне — знак згоды — молчание — знак согласия
- conséquence** *f* вынік — следствие, последствие, результат; *sans* ~ безвынікова — без последствий; *en* ~ адпаведна — соотвественно; *en* ~ *de* з прычыны — вследствие
- conséquent, -e** *a* 1. паслядоўны — последовательный; 2.: *rag* ~ *loc. adv.* такім чынам, выходзіць, значыць — следовательно, стало быць, итак
- considérable** *a* значны — значительный
- considération** *f* 1. разгляд — рассмотрение; 2. павага, увага — уважение, внимание; *prendre en* ~ браць пад увагу, улічваць — принимать во внимание, учитывать
- considérer** *vt* 1. лічыць, думаць, меркаваць — считать, думать, полагать; 2. браць пад увагу, улічваць — принимать во внимание, учитывать; 3. паважаць, цаніць — уважать, ценить
- consigne** *f* 1. інструкцыя, правіла — инструкция, правило; 2. забарона — запрет; *lever la* ~ зняць забарону — снять запрет; 3. камера захоўвання — камера хранения; *mettre à la* ~ здаць рэчы ў камеру захоўвання — сдать вещи в камеру хранения
- consoler** *vt* суцяшаць — утешать
- consolider** *vt* умацоўваць — укреплять
- consommat//eur** *m*, **-rice** *f* спажывец — потребитель
- consommation** *f* спажыванне, расходаванне — потребление, расход
- consommer** *vt* спажываць, расходаваць; *есці, з'ядаць* — потреблять, расходовать; *есть, съедать*
- constant, -e** *a* пастаянны, сталы, нязменны — постоянный, неизменный
- constituer** *vt* складаць, утвараць — составлять, образовывать; *se* ~ *grisoppier* здацца ў палон — сдаться в плен
- construction** *f* 1. будаўніцтва, будоўля — строительство, стройка; ~s *locatives* жыллёвае будаўніцтва — жилищное строительство; 2. будынак, пабудова, збудаванне — здание, сооружение
- construire** *vt* будаваць, узводзіць — строить, сооружать
- consultation** *f* 1. кансультацыя, парада, рада — консультация, совет; 2. кансультацыя (*установа*) — консультация

- (учреждение), ~ prénatale жаночая кансультацыя — женская консултация
- contagieux**/x, -se *a* 1 заразны — заразный; 2. заразлівы — заразительный; *maladie* ~se заразлівая хвароба — заразная болельзнь; *rire* ~ заразлівы смех — заразительный смех
- contagion** *f* 1 заражэнне, інфекцыя — заражение, инфекция; 2. заразлівасць — заразительность
- contaminer** *vt* заражаць; забруджваць — заражать, загрязнять
- conte** *m* казка — сказка, ~s de fée чарадзейныя казкі — волшебные сказкі; ~ à dormir debout небыліца, лухта — небыліца, вздор
- contempler** *vt* сузіраць; разглядаць — созерцать; рассматривать
- contemporain**, -e *a* сучасны — современный
- contenir** *vt* змяшчаць, умяшчаць — содержать, вмещать
- content**, -e *a* задаволены — довольный
- contenter** *vt* задавальняць — удовлетворять; *se* ~ здавольвацца — удовлетворяться, довольствоваться
- contenu** *m* 1 змест — содержание; 2. змесціва — содержимое
- contestable** *a* спрэчны — спорный
- contester** *vt* аспрэчваць — оспаривать; ~ la justesse d'un raisonnement аспрэчыць чыю-н. думку — оспорить чьё-л. мнение
- continu**, -e *a* няспынны, бесперапынны; працяглы — непрерывный, непрекращающийся; длительный
- continuer** I *vt* працягваць — продолжать; II *vi* працягвацца — продолжаться; *le bruit* ~e шум не спыняецца (працягваецца) — шум не прекращается (продолжается)
- contradiction** *f* супярэчнасць — противоречие; *esprit de* ~ дух пярэчання — дух противоречия
- contraindre** *vt* прымушаць — принуждать, заставлять
- contrainte** *f* прымус, прымушэнне — принуждение; *sans* ~ добраахвотна, па сваёй ахвоце — добровольно
- contraire** I *a* процілеглы, супрацьлеглы — противоположный; II *m* процілегласць — противоположность; *au* ~ наадварот — наоборот
- contrairement** (*à*) насуперак — наперекор, вопреки
- contre** I *prép* 1. супраць, супроць — против; ~ le vent супраць (проці) ветру — против ветра; 2. каля (ля), да — у, возле, около; *k*; *s'aligner* ~ le mur стаяць каля (ля) сцяны — стоять у (возле, около) стены; *mettre* ~ la porte паставіць да дзвярэй — поставить к двери; 3. ад — с; от; *se battre* ~ змагацца з ворагам — бороться с врагом; *un abri* ~ la pluie сховішча ад дажджу — убежище от дождя; II *adv*: *être* ~ быць супраць — быть против; *qui est* ~?

- хто супраць? — кто против?; III *m*: le pour et le contre за і супраць — за и против
- contrecoeur**: à ~ *loc. adv.* неахвотна, нехаця — неохотно, нехотя, с неохотой; il est parti à ~ паехаў неахвотна — поехал с неохотой
- contredire** *vt* пярэчыць; супярэчыць — возражать; перечить; противоречить; sans contredit *loc. adv.* бясспрэчна — бесспорно
- contremaître** *m* (старшы) майстар — (старший) мастер
- contribuer** *vi* (à *qch*) 1. садзейнічаць, спрыяць — способствовать; 2. рабіць уклад (у якую-н. справу) — вносить вклад (в какое-л. дело)
- contribution** *f* 1. падатак — налог; 2. уклад (у якую-н. справу) — вклад (в какое-л. дело)
- convaincre** *vt* (de *qch*) пераконваць — убеждать, уверять; se ~ пераконвацца — убеждаться
- convalescence** *f*. 1. ачуньванне, папраўка — выздоровление, поправка; 2.: ~, congé de ~ адпачынак пасля хваробы — отпуск после болезни
- convenable** *a* прыстойны — пристойный, приличный, порядочный; il n'est pas ~ de... непрыстойна — неприлично
- conversation** *f* гутарка, размова, гаворка — разговор, беседа
- conviction** *f* перакананне — убеждение, убежденность; pièce à ~ рэчавы доказ — вещественное доказательство
- convive** *m* госць, сатрапезнік — гость, сотрапезник
- convoquer** *vt* 1. склікаць — созывать, сзывать; 2. выклікаць — вызывать
- coopérer** *vi* (à) супрацоўнічаць — сотрудничать
- coordonner** *vt* узгадняць — согласовывать
- copain** *m* *разм.* аднакашнік; таварыш, сябар — *разг.* аднакашник; товарищ, приятель; un bon ~ добры хлопец — хороший парень
- copie** *f* 1. копія; экзэмпляр — копия; экзэмпляр; faire, tirer une ~ зняць копію — снять копию; 2. пісьмовая работа (школьніка) — письменная работа (школьника)
- copier** *vt* капіраваць; перапісваць, спісваць — копировать; переписывать, списывать
- copieux** /*x*, -*se* *a* багаты, шчодры — обильный; faire un repas ~ добра пад'есці — плотно поесть
- coq** *m* певень — петух; poids ~ лёгкая вага (у боксе) — легкий вес (в боксе)
- coque** *f* 1. шкарлупіна — скорлупа; oeuf à la ~ яйцо ўсмятку — яйцо всмятку; 2. корпус (судна) — корпус (судна)
- coquelicot** *m* відук — мак-самосейка
- coquille** *f* 1. ракавіна; ракавінка — раковина; ракушка; 2. шкарлупіна (яйца) — скорлупа (яйца)

- coquin** *m* ашуканец, шахрай, круцель, махляр — мошенник, плут, обманщик
- corbeau** *m* крумкач, груган — ворон
- corde** *f* 1. вярочка; канат — верёвка; канат; 2. струна — струна; ~s vocales галасавыя звязкі — голосовые связки; 3. цецива — тетива
- cordon** *m* 1. шнурок; вярочка; тасьма — шнурок; верёвочка; тесьма; 2. ордэнская стужка — ордэнская лента; 3.: ~ ombical *анат.* пупавіна — *анат.* пуповина
- cordonnerie** *f* шавецкая майстэрня — сапожная мастерская
- cordonnier** *m* шавец — сапожник; les ~s sont toujours les plus mal chaussés (*прымаўка*) шавец без ботаў — (*поговорка*) сапожник без сапог
- corne** *f* 1. рог — рог; bêtes à ~s рагатая жывёла — рогатый скот; ~ d'abondance рог дастатку — рог изобилия; 2. загнуты ражок (*старонкі*) — загнутий угол (*страшныцы*)
- corneille** *f* варона — ворона; ♦ *baeyer auz ~s* варон страляць (лічыць) — ворон считать; зевать по сторонам
- corps** *m* цела, тулава — тело, туловище; à mi- ~ да пояса — до пояса; ~ à ~ *loc. adv.* урукапашную — врукопашную; 2. труп — труп; 3. рэчыва — вещество
- correction** *f* 1. выпраўленне, папраўка — исправление, поправка; 2. пакаранне, лупцоўка — наказание, трэпка
- corriger** *vt* 1. правіць, выпраўляць — править, выправлять; ~ une ёргеуве правіць карэктур — править корректуру; 2. караць — наказывать; se ~ пазбавіцца — избавиться; se ~ d'un défaut пазбавіцца ад недахопу — избавиться от недостатка
- corvée** *f* 1. *ваен.* наряд — *воен.* наряд; être de ~ быць у нарядзе — быть в наряде; 2. цяжкая работа — тяжёлая работа; quelle ~! ну і работка! — ну и работёнка!
- côte** *f* 1. *анат.* рабро — *анат.* ребро; ~ à ~ *loc. adv.* побач, плячо ў плячо, бок у бок — рядом, бок о бок; ♦ se tenir les ~s *разм.* паміраць са смеху — *разг.* умирать со смеху; 2. бераг (*мора*) — берег (*моря*); 3. пад'ём (*дарогі*) — подъём (*дороги*)
- côté** *m* 1. бок — бок; j'ai un point de ~ у мяне коле ў баку — у меня колет в боку; 2. бок — бок, сторона; des deux ~s па баках — по бокам; de ~ убок — в сторону; de tous ~s з усіх бакоў — со всех сторон; à ~ (de) каля, побач — возле, рядом
- coton** *m* 1. бавоўна — хлопок; ♦ *filer un mauvais ~* дыхаць на ладан — дышать на ладан; 2. баваўняная тканіна — хлопчатобумажная ткань; 3. вата — вата
- cou** *m* шыя — шея; se jeter (se pendre) au ~ de кідацца (вешацца) на шыю — бросаться (вешаться) на шею; se cas-

- ser le ~ скруціць (зламаць) сабе шыю — сломать себе шею; ♦ prendre ses jambes à son ~ драпануць, даць драпака — даць стрекача
- coucher** I *vt* I укладваць (*у пасцель*) — укладываць (*в постель*), 2. ~ *qp* паваліць каго-н. — повалить кого-л.; II *vi* ляжаць — лежать, се ~ лажыцца, класціся (*спаць*) — ложиться (*спаць*)
- coude** *m* локаць — локоть; ~ *à* ~ плячо ў плячо, бок у бок — бок ó бок; jouer des ~s праціскацца, пралазіць — проталкиваться
- coudre** *vt* шыць — шить; machine *à* ~ швейная машына — швейная машина
- coul//er** *vi* I цячы; ліцца — течь; литься; le sang ~е кроў цячэ (льецца) — кровь течёт (льётся), les larmes ~ent слёзы льюцца — слёзы льются; 2. тапіцца — тонуть, ~*à fond* іці на дно — идти ко дну
- coup** *m* I удар; штуршок — удар; толчок; ~ *de pied* выспятак — пинок (*ногой*); 2.: ~ *de feu* стрэл — выстрел; ~ *de soleil* сонечны ўдар — солнечный удар; d'un seul ~ адным ударам — одним ударом; tout *à* ~ *loc. adv.* раптам — вдруг
- coupable** *a* вінаваты — виновный; se sentir ~ адчуваць сябе вінаватым — чувствовать себя виновным
- couper** I *vt* I рэзаць; пераразаць; адразаць; сячы — резать; перерезать; отрезать, рубить; 2. стрыгчы — стричь; 3. кроіць — кроить; II *vi* рэзаць — резать; le couteau ne ~е pas нож не рэжа — нож не режет; se ~ парэзацца — порезаться
- coupure** *f* 1. парэз — порез; se faire une ~ парэзацца — порезаться, 2. купюра — купюра
- cour** *f* 1. двор — двор; faire la ~ *à* *qp* заляцацца (*да каго-н.*) — ухаживать (*за кем-л.*); 2. суд — суд
- courage** *m* мужнасць, храбрасць — мужество, храбрость; *bon* ~ ! смялей! — смелее!
- courageu//x**, -*se* *a* мужны, храбы — мужественный, храбрый
- courant** *m* 1. паток; цячэнне, плынь — поток; течение; ~ d'air скразняк — сквозняк; 2. электрычны ток — электрический ток; ~ alternatif пераменны ток — переменный ток; mettre au ~ de... уводзіць у курс (*падзей*) — вводит в курс (*дела*)
- courge** *f* 1. гарбуз — тыква; 2. *разм.* дурань — *разг.* дурак
- courir** I *vi* бегчы, бегаць — бежать, бегать; II *vt* 1. гнацца; даганяць, праследаваць — гнаться; догонять, преследовать; 2. раз'язджаць — разъезжать; ~ le monde раз'язджаць па свеце — разъезжать по свету
- couronne** *f* 1. вянок — венок; déposer une ~ узлажыць вянок — возложить венок; 2. карона — корона

couronn//er *vt* 1. каранаваць — короноваць; 2. вянцаць, увенчваць, завяршаць — венчаць, увенчываць, завершаць; *la fin* ~e l'oeuvre канец — справе вянец — конец — делу венец

cours *m* 1. хада, ход; цячэнне — ход; тэчэнне; 2. урок — урок; 3. падручнік; курс лекцый — учебнік; курс лекцый; 4. *pl* курсы — курсы; ~ *de perfectionnement* курсы ўдасканалення — курсы усовершенствования

course *f* 1. бег — бег; 2. бег; гонкі; скачкі — бег; гонкі; скачкі; 3. прагулка; паездка — прагулка; поездка; 4. пакупка — покупка; *faire ses ~s* ісці па пакупкі — ідці за пакупкамі

court, -e *I a* кароткі — кароткі, краткі; *avoir la mémoire* ~e мець кароткую памяць — мець кароткую памяць; *II adv* 1. каротка — каротка, кратко; 2. раптоўна — внезапно; *couper* ~ абарваць, спыніць — оборваць, астановіць

couteau *m* нож — нож; ♦ *mettre le ~ sur la gorge* прыстаць з нажом да горла — прыстаць с ножом к горлу; *être à ~x tirés* быць на нажах — быць на ножах

coût//er *vi* каштаваць — стоіць; ~ *les yeux de la tête* каштаваць шалёныя грошы — стоіць бешеныя дзеньгі; ~e *que* ~e што б там ні было, чаго б гэта ні каштавала — во што бы то ні стало

couture *f* шыццё; швейнае рамяство; пашыў — шитьё; швейнае ремесло; пошив; *maison de ~* атэлье мод — атэлье мод; *maison de haute ~* дом мадэляў — дом мадэлей

couturier *m* мадэльер — мадэльер

couvent *n* манастыр — манастыр

couvercle *m* века, вечка, накрыўка — крышка

couvert, -e *I a* пакрыты — пакрыты; *temps* ~ пахмурнае (хмарнае) надвор'е — пасмурная поганда; *II m* прыбор (сталавы) — прыбор (столовый); *mettre cinq ~s sur la table* накрыць стол на пяць прыбораў — накрыць стол на пяць прыбораў

couverture *f* 1. коўдра — одеяло; 2. вокладка (кнігі) — обложка (книги)

couvre-feu *m* каменданцкая гадзіна — коменданцкі час

couvr//ir *vt* 1. крыць, накрываць — крыць, накрываць, покрываць; 2. выгароджваць — выгоражываць; *se ~* прыкрывацца — прыкрывацца; 3.: *le temps se ~e* (пагода) хмурыцца — (пагода) хмурыцца

craie *f* мел, крэйда — мел

craindre *vt* баяцца, асцерагацца — баяцца, опасаться

crâne *m* чэрап — чэрап; *avoir le ~ étroit* быць тупагаловым — быць тупоголовым

craquer *vi* трашчаць, хрумсцець, хрустаць — трэскаць, хрустэць; *plein à ~* поўны, паўнуткі — поўны да адказа

cravate *f* гальштук — галстук

- crayon** *m* 1. аловак, карандаш — карандаш; *faire au ~* выканаць алоўкам (карандашом) — сделать в карандаше; 2. малюнак алоўкам (карандашом) — карандашный рисунок
- créer** *vt* тварыць, ствараць — творить, создавать
- crème** *f* 1. смятанка; крем — сливки; крем; *~ fraîche* сметана — сметана; 2.: *~ de beauté* крем (косметичны) — крем (косметический)
- crépuscule** *m* 1. змрок — сумерки; 2. канец, скон — конец, закат; *au ~ de la vie* на сконе дзён, на выходзе жыцця — на закате дней (жизни)
- crever** **I** *vt* 1. прарваць (плаціну, лінію абароны і пад.) — прорвать (плотину, линию обороны и т. п.); 2. выколаць; праколваць — выкалывать; прокалывать; *~ les yeux* выкалаць вочы — выколоть глаза; **II** *vi* 1. лопнуць, трэснуць — лопнуть, треснуть; 2. здохнуць — околеть
- cri** *m* крык — крик; ♦ *dernier cri* *разм.* апошні крык моды — *разг.* последний крик моды; *~ du coeur* крык души — крик души
- crier** *vt* 1. крычаць — кричать; *~ à tue-tête* лямантаваць, галасіць — вопить; 2. клікаць, зваць — зывать; звать; *~ à l'aide*, *~ au secours* клікаць на дапамогу — звать на помощь, зывать о помощи
- crime** *m* злачынства — преступление; *commettre un ~* зрабіць злачынства — совершить преступление
- crochet** *m* 1. крук; кручок — крюк; крючок; 2. круг, кружны шлях — крюк, окольный путь; 3. квадратныя дужкі — квадратные скобки
- croire** **I** *vt* 1. думаць, меркаваць, лічыць — думать, полагать; 2. верыць каму-н., чаму-н. — верить кому-л., чему-л.; *je le crois я ў гэта веру* — я этому верю; **II** *vi* верыць — верить; *~ sur parole* верыць на слова — верить на слово; *faire ~* пераконваць — убеждать
- croquer** *vt* 1. грызці — грызть; 2. *разм.* транжырыць, траціць — *разг.* транжирить, тратить; *~ de l'argent* транжырыць грошы — транжирить деньги
- croupetons**: *à ~ loc. adv.* на кукішках — на корточках
- cruauté** *f* жорсткасць, бязлітаснасць, лютасць — жестокость, лютость
- cruche** *f* 1. збан — кувшин, жбан; 2. *разм.* тупіца, дурань — *разг.* тупица, дурак; *quelle ~ ! ну і дурань! дурань дурнем* — ну и дурак! дурак дураком
- cruel**, **-le** *a* жорсткі, бязлітасны, люты — жестокий, лютый; *destin ~* ліхая (цяжкая, горкая) доля — лихая (злая, горькая) доля
- cueillir** *vt* збіраць, рваць, зрываць — собирать, рвать, сры-
вать

- cuillère** [kuijɛʁ] *f* ложка — ложка; ♦ en deux coups de ~ à pot хутка, адным махам — быстро, одним махом
- cuir** *m* скура — кожа; ~ chromé хром — хром; ~ vert сырамятная скура — сыромятная кожа; ~s maçoquinés саф'ян — сафьян; ~ de Russie юфт — юфт
- cuire** I *vt* варыць; пячы; смажыць; пражыць — варить; печь; жарить; II *vi* варыцца; пячыся; смажыцца; пражыцца — вариться; печься; жариться
- cuisine** *f* 1. кухня — кухня; 2. кулінарнае майстэрства — поваренное искусство; faire la ~ гатаваць — готовить, стряпать
- cuisini/er** *m*, -ère *f* 1. кухар, повар — повар; 2. *f* кухонная плита — кухонная плита
- cuivre** *m* 1. медзь — медь; ~-jaune латунь — латунь; 2. *pl* духавыя інструменты — духовые инструменты
- cure** *f* лячэнне — лечение; station de ~ курорт — курорт; suivre (faire) une ~ de... правесці курс лячэння — проделывать курс лечения
- curieu/х, -se** *a* 1. цікаўны, дапытлівы — любопытный; 2. кур'ёзны — курьёзный
- curiosité** *f* 1. цікаўнасць, дапытлівасць — любопытство; 2. *pl* выдатнасці (горада) — достопримечательности (города)
- cygne** *m* лебедзь — лебедь; chant du ~ лебядзіная песня — лебединая песня



Cygne

Dactylo

- dactylo** *f*, ~ **graphie** *f* машыністка — машинистка
- dahlia** *m* вяргіня — георгин(а)
- daim** *m* 1. лань — лань; 2. замша — замша
- danger** *m* небяспека; пагроза — опасность; угроза
- dangereu/х, -se** *a* небяспечны — опасный
- dans** *prép* ужываецца пры абазначэнні — употребляется при обозначении: 1. дзеяння і месца: у, на, па — действия и места: в, на, по; ~ la cour у двары — во дворе; ~ la rue на вуліцы; па вуліцы — на улице; по улице; 2. часавых адносін: праз — временных отношений: через; ~ une quinzaine праз два тыдні — через две недели; 3. суадносін: каля — соотношения: около; toucher ~ les cent francs атрымліваць каля ста франкаў — получать около ста франков
- danse** *f* 1. танец — танец; 2. баль, танцы — бал, танцы

- danser** *vi* танцаваць, скакаць — танцевать, плясать
- date** *f* дата, чысло — дата, число; *les grandes ~s de l'histoire* вялікія гістарычныя даты — великие исторические даты; *écrire la ~* паставіць чысло — поставит число
- davantage** *adv* больш, болей; далей; даўжэй — больше; дальше; дольше
- de (d', du, des)** *prép* ужываецца пры абазначэнні — уно-
 трэбляецца пры абозначэнні: 1. пункта адпраўлення —
 точки отправления; *arriver de Minsk* прыехаць з Мінска —
 приехать из Минска; 2. часу — времени; *de trois heures*
 à six heures ад трэцяй гадзіны да шоста — от трёх до
 шести часов; 3. прыналежнасці — принадлежности; *le*
livre de mon ami кніга майго сябра — книга моего друга;
 4. прызначэння чаго-н. — назначения чего-л.; *une salle de*
lecture чытальная зала — читальный зал; 5. меры, вагі,
 колькасці — меры, веса, количества; *un verre d'eau*
 шклянка вады — стакан воды; 6. матэрыяла, з якога зро-
 блены прадмет — материала, из которого сделан предмет;
une robe de soie шаўковая сукенка — шёлковое платье;
 7. паходжання — происхождения; *il est de Minsk* ён мін-
 чанін — он минчанин; 8. адмаўлення — отрицания; *je*
n'ai pas de cahier у мяне няма сшытка — у меня нет
 тетради; 9. асобы (прадмета) і яе (яго) ўласцівасцей —
 лица (предмета) и его свойств; *un homme de talent*
 таленавіты чалавек — талантливый человек; 10. прычы-
 ны — причины; *grelotter de froid* дрыжаць ад холаду —
 дрожать от холода; 11. кошту, цаны — стоимости, цены;
une chemise de cent francs кашуля за сто франкаў —
 сорочка за сто франков
- débâcle** *f* 1. крыгаход — ледоход; 2. разгром — разгром
- déballer** *vt* распакоўваць — распаковывать
- débarcadère** *m* 1. дэбаркадэр, прыстань — дебаркадер, при-
 стань; 2. станцыйная платформа — станционная плат-
 форма
- débarras** *m* кладоўка, спіжарня, камора — кладовая, чулан
- débarasser** *vt (de qn, de qch)* 1. вызваляць, выратаўваць —
 освобождать, избавлять; 2. аддзяляць ад, ачышчаць —
 отделять от, очищать; *se ~* адчапіцца, вызваліцца —
 избавиться, отделаться
- débarquer** I *vi* высаджвацца на бераг — высаживаться на
 берег; II *vt* 1. высаджваць — высаживать; 2. выгру-
 жаць — выгружать
- débat** *m* 1. абмеркаванне; спрэчка — обсуждение; спор; 2.
 спрэчкі, дэбаты — прения, дебаты
- débattre** *vt* абмяркоўваць; спрачацца — обсуждать; спорить
- débit** *m* 1. збыт — сбыт; 2. ларок — ларёк; 3. расходаванне,
 спажыванне — расход, потребление

déboîtement *m* вывіх — вывих

déboîter *vt* вывіхнуць — вывихнуть

débonnaire *a* дабрадушны, лагодны — добродушный, кроткий

déborder *vi* выходзіць з берагоў; ліцца цераз край — выходить из берегов; литься через край

débouché *m* 1. выхад (на, да) — выход (на, к); *un ~ sur la mer* выхад да мора — выход к морю; 2. рынак збыту — рынок сбыта

déboucher I *vt* адтыкаць, адкаркоўваць — откупоривать; II *vi* выходзіць (на, да) — выходит (на, к)

debout *adv* на нагах, стоячы — на ногах, стоя; être ~, se tenir ~ стаяць — стоять; se mettre ~ устаць — встать; ~ ! устаньце ! — встаньте!

déboutonner *vt* расшпільваць — расстёгивать; se ~ расшпільвацца — расстёгиваться

débris *m* 1. абломак, асколак — обломок, осколок; 2. *pl* астаткі, адкіды, пазадкі — остатки, отбросы

débrouillard, -e, *a* *разм.* знаходлівы, вынаходлівы — *разг.* находчивый

débrouiller *vt* разблытваць, разбіраць — распутывать, разбирать; se ~ выкручвацца, выходзіць з цяжкага становішча — выпутываться, выходит из затруднения

début *m* 1. пачатак — начало; *au ~* спачатку — вначале; *dès le ~* з самага пачатку — с самого начала; 2. дэбют — дебют

débuter *vi* дэбютаваць, пачынаць — дебютировать, начинать

deçà *adv* на (па) гэты бок — по эту сторону; *en ~*, *par- ~* на (па) гэты бок — по эту сторону; *~ et delà* туды і сюды — туда и сюда

décacheter *vt* распячатваць — распечатывать

décade *f* дэкада — декада

décéder *vi* (ê) памерці, сканаць — умереть, скончаться

déceler *vt* знаходзіць, выяўляць — обнаруживать, открывать

décembre *m* снежань — декабрь; *en ~*, *au mois de ~* у снежні — в декабре

décent, -e *a* прыстойны — приличный

déception *f* расчараванне — разочарование

décerner *vt* прысуджаць (*диплом, узнагароду*) — присуждать (*диплом, награду*)

décès *m* смерць, скананне — смерть, кончина

décevoir *vt* 1. падманваць, ашукваць — обманывать; 2. расчароўваць — разочаровывать

décharge *f* 1. разгрузка — разгрузка; 2. залп; стрэл — залп; выстрел; 3. *эл.* разрад — *эл.* разряд

décharger *vt* 1. выгружаць, разгружаць — выгружать, раз-

- гружать; 2. страляць; разраджаць (*ружжо і пад.*) — стрелять; разряжать (*ружьё и т. п.*)
- déchausser (se)** разувацца — разуваться
- déchiffrer** *vt* разбіраць, расшыфроўваць — разбирать, расшифровывать
- déchirant, -e a** жахлівы, страшэнны (*пра відовішча і пад.*) — душераздирающий (*о зрелище и т. п.*)
- déchirer** *vt* рваць, драць, раздзіраць — рвать, разрывать; *se ~* рвацца — рваться
- décider** I *vt* 1. вырашаць — решать; 2. (*qn à qch, à faire qch*) прымушаць, схіляць да — побуждать, склонять к; II *vi* (*de + inf*) вырашаць, прымаць рашэнне — решать, принимать решение; *se ~ (de + inf, à + inf)* вырашыць, надумацца — решиться
- décisi//f, -ve a** рашучы; рашаючы, вырашальны — решительный; решающий
- décision** *f* рашэнне, пастанова — решение, постановление
- déclamer** *vt* дэкламаваць — декламировать
- déclaration** *f* аб'ява, заява, дэкларацыя — объявление, заявление, декларация
- déclarer** *vt* аб'яўляць, абвяшчаць, заяўляць — объявлять, заявлять; *~ la guegге аб'явіць вайну* — объявить войну
- déclencher** *vt* пачынаць, распачынаць, пускаць у ход — начинать, пускать в ход; *~ la guegге развязаць вайну* — развязать войну
- décliner** *vt* адхіляць — отклонять, отвергать
- décollage** *m* 1. адклейванне — отклейка; 2. узлёт (*самалёта*) — взлёт (*самолёта*)
- décoller** I *vt* адклеіваць — отклеивать; II *vi* 1. адклеівацца — отклеиваться; 2. узяцець (*пра самалёт*) — взлететь (*о самолёте*)
- décombres** *m pl* 1. шчэбень, друз — щебень, мусор; 2. руіны — развалины
- déconcerter** *vt* расстройваць; бянтэжыць — расстраивать; смущать, приводить в замешательство
- déconseiller** *vt* (*qch à qn*) адгаворваць, не раіць — отговаривать, не советовать
- décor** *m* 1. аздабленне, упрыгожанне — украшение; 2. дэкарацыя — декорация
- décorer** *vt* 1. аздабляць, упрыгожваць — украшать; 2. узнагароджваць — награждать
- découdre** *vt* пароць, распорваць — пороть, распарывать
- découper** *vt* 1. разразаць, разрэзваць — разрезать; 2. выразаць, вырэзваць — вырезать
- décourager** *vt* бянтэжыць; даводзіць да маркоты — обескураживать; приводить в уныние

- décousu**, -e *q* 1. распораты, распораны — распоротый; 2. бязладны, няскладны — бессвязный
- découvert**, -e *a* адкрыты, непрыкрыты — открытый, неприкрытый; tête ~e з голай галавой — с непокрытой головой
- découverte** *f* адкрыццё — открытие
- découvrir** *vt* 1. раскрываць, агаляць — раскрывать, обнажать; 2. *перан.* адкрываць, знаходзіць — *перен.* открывать, обнаруживать; *se* ~ 1. раскрывацца, агаляцца — раскрываться, обнажаться; 2. здымаць капялюш — снимать шляпу
- décret** *m* дэкрэт, пастанова — декрет, постановление
- décrire** *vt* апісваць — описывать
- décrocher** *vt* адчапляць, здымаць — отцеплять, снимать
- décroître** *vt* меншаць, памяншацца — убывать, уменьшаться
- déçu**, -e *a* 1. расчараваны — разочарованный; 2. няздзейсны — несбывшийся
- dédaigner** *vt* пагарджаць, грэбаваць — пренебрегать, презирать
- dedans** *adv* усярэдзіне, унутры; усярэдзіну, унутр — внутри; *au*- ~, *en*- ~ усярэдзіне, унутры — внутри
- dédicace** *f* прысвячэнне — посвящение
- dédier** *vt* (à *qn*) прысвячаць — посвящать
- dédire** (*se*) (*de qch*) адракацца, адмаўляцца — отречься, отказываться
- dédommager** *vt* (*qn de qch*) вяртаць страты, кампенсаваць — возмещать убытки, компенсировать
- défaire** *vt* 1. разбураць, псаваць — разрушать; 2. развязаць; адвязаць — развязывать; отвязывать; 3. растрапаць — растрепать; 4. разбіваць (*ворага*) — разбивать (*врага*); *se* ~ 1. развязацца — развязываться; 2. (*de qch*) адчапляцца, адкручвацца — отделяться
- défaite** *f* паражэнне — поражение; *essuyer une* ~ пацярпець паражэнне — потерпеть поражение
- défaut** *m* загана, хіба, недахоп, дэфект — недостаток, изъян, дефект; à ~ *de* з-за адсутнасці — за неимением
- défavorable** *a* неспрыяльны — неблагоприятный
- défendre** *vt* 1. абараняць, бараніць — защищать; 2. забараняць — запрещать; *se* ~ абараняцца, бараніцца — защищаться, обороняться
- défense** *f* 1. абарона — защита, оборона; 2. забарона — запрещение
- défenseur** *m* абаронца, заступнік — защитник
- défensi//f**, -ve I *a* абарончы — оборонительный; II *f* абарона — оборона
- défi** *m* выклік — вызов
- dé fiance** *f* недавер — недоверие
- dé fiant**, -e *a* недаверлівы — недоверчивый

déficit [defisit] *m* дэфіцыт, недахоп, нястача — дефицит, недостаток, недочёт

défigurer *vt* скажаць — искажать

défilé *m* 1. шэсце — шествие; 2. цясніна — ущелье

défini, -e *a* вызначаны, азначаны, акрэслены — определённый

définir *vt* вызначаць — определять

définiti//f, -ve *a* канчатковы — окончательный

définition *f* азначэнне — определение

déformer *vt* 1. дэфармаваць — деформировать; 2. скажаць — искажать; 3. нявечыць, калечыць — уродовать, калечить

défricher *vt* уздымаць, узорваць цаліну — поднимать целину

dégagé, -e *a* натуральны, прсты — непринуждённый; d'un air ~ натуральна, проста — непринуждённо

dégager *vt* 1. выкупаць з закладу — выкупать из залога; 2. вызваляць — освобождать, высвобождать

dégât *m* 1. апушташэнне, спусташэнне — опустошение; 2. шкода, страта — ущерб, убыток

dégel *m* адліга — оттепель

dégeler I *vt* адтайваць — оттаивать; II *vi* раставаць, адтаваць — таять, оттаять; III *v. impers.*: il dégèle растае — тает

dégénérer *vi* 1. выраджацца — вырождаться; 2. (*en qch*) перааджацца, пераходзіць у... — перерождаться, переходить в...

dégourdir *vt* 1. размінаць (*рукі, ногі*) — разминать (*руки, ноги*); 2. адаграваць — отогревать

dégoût *m* агіда — отвращение

dégoûtant, -e *a* агідны — отвратительный

degré *m* 1. прыступка — ступенька; 2. ступень — степень; 3. градус — градус

déguiser *vt* 1. пераапранаць — переодевать; 2. мяняць, зменьваць (*голас і пад.*) — изменять (*голос и т. п.*); 3. утойваць, хаваць (*думкі і пад.*) — утаивать, скрывать (*мысли и т. п.*)

déguster *vt* каштаваць — пробовать, дегустировать

dehors I *adv* знадворку, звонку, па-за, на дварэ — снаружи, вне, на дворе; *en ~ de* апрача, акрамя — помимо; II *m* знадворная частка; знешні выгляд — наружная часть; внешность

déjà *adv* ужо — уже

déjeuner I *vi* снедаць — завтракать

déjeuner II *m* 1. снеданне, сняданак — завтрак; *petit ~* снеданне — утренний завтрак; 2. абед — обед; *au ~ за* абедам — за обедом; *prendre son ~* абедаць — обедать

déjouer *vt* разладжваць (*намеры і пад.*) — расстраивать (*намерения и т. п.*)

- delà** *prép*: au- ~ de, par- ~, en ~ de за, на (па) той бок — за, по ту сторону
- délabrer** *vt* 1. псаваць, пашкодзваць — портить, повреждать; 2. псаваць (*здараўе*) — портить (*здоровье*)
- délai** *m* 1. адтэрміноўка, затрымка — отсрочка, задержка; sans ~ неадкладна — немедленно; 2. тэрмін — срок
- délégation** *f* дэлегацыя — делегация
- délégué** *m, -e f* дэлегат, прадстаўнік — делегат, представитель
- délibération** *f* абмеркаванне, нарада — обсуждение, совещание; *pl* спрэчкі — прения
- délibérer** *I vt* абмяркоўваць — обсуждать; *II vi* раіцца — совещаться
- délicat, -e** *a* 1. пяшчотны, ласкавы; тонкі, вытанчаны — нежный; тонкий, изысканный; 2. слабы; далікатны — слабый; хрупкий; 3. далікатны — щекотливый
- délicieu//x, -se** *a* чароўны, цудоўны — восхитительный, прелестный, чудесный
- délire** *m* 1. трызненне — бред; 2. гарачка — горячка
- délirer** *vi* трызніць — бредить
- délit** *m* злачынства — преступление; en flagrant ~ на месцы злачынства — на месте преступления
- délivrer** *vt* 1. (*qn de qch, de qn*) вызваляць, выратаўваць — освобождать, избавлять; 2. выдаваць, выплачваць — выдавать, выплачивать; se ~ (*de qch*) вызваляцца, пазбаўляцца — освобождаться, избавляться
- déloger** *vt* *разм.* высяляць — *разг.* выселять
- démagogique** *a* дэмагагічны — демагогический
- demain** *adv* заўтра — завтра; ~ *matin* заўтра раніцай — завтра утром; ~ *dans la journée* заўтра днём — завтра днём; ~ *soir* заўтра вечарам — завтра вечером; à ~! да заўтра! — до завтра!
- demande** *f* 1. просьба — просьба; adresser une ~ звярнуцца з просьбай да... — обратиться с просьбой к...; 2. прашэнне, заява — прошение, заявление; 3. запыт — запрос; 4. попыт — спрос; l'offre et la ~ попыт і прапанаванне — спрос и предложение
- demander** *vt* 1. прасіць; патрабаваць — просить; требовать; ~ la permission прасіць дазволу — просить разрешения; ~ pardon прасіць прабачэння — просить прощения; 2. запытваць, пытацца — спрашываць; puis-je ~ дазвольце спытаць — разрешите спросить
- démanger** *vi* свярбець — чесаться, зудеть
- démarche** *f* 1. паходка, хада — походка; 2. учынак, крок — поступок, шаг; faire des ~s рабіць захады, клапаціцца — предпринимать шаги, хлопотать
- démasquer** *vt* выкрываць, выяўляць — разоблачать

- démêler** *vt* 1. расчэсваць — расчэсывать; 2. разблытваць — распутывать
- déménager** *vi* пераязджаць (у *другое памяшканне*) — переезжать (в *другое помещение*)
- démenti** *m* абвяржэнне — опровержение
- démentir** *vi* абвяргаць — опровергать
- démesuré, -e** *a* празмерны — чрезмерный
- démètre** *vt* вывихнуць, выкруціць — вывихнуть
- demeure** *f* жыллё — жилище
- demeurer** *vi* 1. (*a*) жыць — жить, проживать; 2. (*ê*) заставацца, аставацца — оставаться
- demi, -e** I *a* паў..., напaў... — пол..., полу...; *deux heures et ~e* палавіна, (палова) на трэцюю — половина третьего; II *m* 1. палавіна, палова — половина; à ~e напалавіну, часткова — наполовину, отчасти; 2. *спорт.* паўабаронца — *спорт.* полузащитник; III *f* 1. палавіна, палова — половина; 2. паўгадзіны — полчаса
- demi-finale** *f* паўфінал — полуфинал
- demi-heure** *f* паўгадзіны — полчаса
- demi-jour** *m* прыцемак, змрок, паўзмрок — сумерки, полумрак
- démilitarisation** *f* дэмілітарызацыя — демилитаризация
- démision** *f* адстаўка — отставка; *donner sa ~e* падаць у адстаўку — подать в отставку
- démobilisation** *f* дэмабілізацыя — демобилизация
- démocratie** *f* дэмакратыя — демократия
- démocratique** *a* дэмакратычны — демократический
- démodé, -e** *a* які (што) выйшаў з моды; састарэлы — вышедший из моды; устарелый
- demoiselle** *f* дзяўчына, паненка — девица, барышня
- démolir** *vt* разбураць, зносіць — разрушать, сносить
- démonstrati//f, -ve** *a* 1. наглядны, дэманстрацыйны — наглядный, демонстративный; 2. выразны — выразительный
- démonstration** *f* 1. доказ; праяўленне — доказательство; проявление; 2. паказ — показ
- démonter** *vt* разбіраць на часткі — разбирать на части
- démontrer** *vt* даказаць — доказывать
- dénaturer** *vt* скажаць, перакручваць — исказить, извращать
- dénoncer** *vt* 1. выкрываць — разоблачать; 2. даносіць — доносить; 3. касаваць (*дагавор і пад.*) — расторгать (*договор и т. п.*)
- dénonciation** *f* 1. выкрыццё, выяўленне — разоблачение; 2. данос — донос
- dénouement** *m* развязка — развязка
- dénouer** *vt* развязаць — развязывать
- denrées** *f pl* прадукты харчавання — продукты питания
- dense** *a* густы (*туман, дым і пад.*) — густой, плотный (*туман, дым и т. п.*)

- dent** *f* зуб — зуб
- dentelle** *f* карункі — кружево
- dentifrice**: pâte ~ зубная паста — зубная паста
- dentiste** *m* зубны доктар — зубной врач; cabinet de ~ зубачэбны кабінет — зубоўрачэбны кабінет
- dénucléarisé, -e** *a* бяз'ядзерны — без'ядзерны; zone ~e бяз'ядзерная зона — без'ядзерная зона
- dénuder** *vt* агаляць — обнажать, оголять
- dénué, -e** *a* (*de qch*) пазбаўлены — лишённы; ~de (tout) fondement пазбаўлены (усякай) падставы — лишённы (всякого) основания
- dépanneuse** *f* аварыйная (аўта)машына — аварыйная (авто)машина
- dépaqueter** *vt* распакоўваць — распаковывать
- départ** *m* 1. ад'езд; адыход, адбыццё; адлёт — отъезд; уход, отбытие, отправление; отлёт; 2. *спарт.* старт — *спорт.* старт; prendre le ~ стартаваць — стартовать
- dépasser** *vt* абганяць, апярэджаваць — обгонять, опережать
- dépêche** *f* тэлеграма — телеграмма
- dépêcher** *vt*: se ~ спяшацца — торопиться
- dépendance** *f* залежнасць — зависимость
- dépendre** *vi* (*de qn, de qch*) залежаць ад — зависеть от; cela dépend de у залежнасці ад абставін, паглядзім — смотря по обстоятельствам, посмотрим; cela ne dépend pas de moi гэта ад мяне не залежыць — это от меня не зависит
- dépense** *f* расход, выдаткі — расход, издержки
- dépenser** *vt* траціць, расходваць — тратить, расходовать
- dépit** *m* прыкрасць — досада; en ~ de наперакор, насуперак, нягледзячы на... — наперекор, вопреки, несмотря на...
- déplacé, -e** *a* 1. перамешчаны — перемещённый; 2. недарэчны — неуместный
- déplacer** *vt* перамяшчаць, перастаўляць — перемещать, представлять
- déplaire** *vi* (*à qn*) не падабацца — не нравиться
- déplier** *vt* разгортваць — развёртывать; ~ le journal разгарнуць газету — раскрыть газету
- déplorable** *a* жаласны, сумны — плачевный, жалкий, прискорбны
- déployer** *vt* 1. распускаць, разгортваць — распускать, развёртывать; 2. праяўляць, паказваць — проявлять, показывать; ~ son zèle праяўляць стараннасць — проявлять усердие; ~ une grande activité праяўляць вялікую актыўнасць — проявлять большую активность; ~ ses efforts прыкладаць намаганні — прилагать усилия
- déporter** *vt* ссылаць — ссылать
- déposant** *m, -e* *f* укладчык — вкладчик

- déposer** I *vt* 1. здымаць з сябе — снімаць (слагать) с себя; 2. класці — класть; 3. здаваць на захоўванне; укладаць (*грошы ў ашчадны банк*) — сдаваць на храненне; укладываць (*дзеньгі в сберегательный банк*); 4. уносіць (*прапанову і пад.*) — вносіць (*предложение и т. п.*); II *vi* сведчыць — даваць доказы
- dépôt** *m* 1. уклад, узнос — вклад, взнос; 2. склад — склад; 3. дэпо — депо
- dépouiller** *vt* 1. пазбаўляць — лішаць; 2. раздзяваць, распранаць — раздевать; 3. грабіць, рабаваць, абдзіраць — грабить, обирать
- dépourvu, -e a** (*de qch*) пазбаўлены, абдзелены — лішённы, абдзелённый; *loc. adv.* аі ~ знянацку, неспадзявана — врасплох; *prendre* аі ~ застаць (заспець) знянацку — застаць врасплох
- dépoussiéreur** *m* пыласос — пылесос
- dépraver** *vt* 1. псаваць — портить; 2. разбэшчваць — развращать
- déprécier** *vt* абясцэньваць — обесценивать
- dépression** *f* 1. упадзіна, паглыбленне — впадина, углубление; 2. упадак сіл, дэпрэсія — упадок сил, депрессия
- depuis** I *prep* 1. ад, з, са — от, с; 2. на працягу — в течение; ~ *реи* нядаўна — недавно; ~ *quand?* з якога часу, з якой пары? — с каких пор?; ~ *longtemps* даўно — давно; II *adv* пасля, потым, пасля таго — после, потом, после того; з той пары, з таго часу — с тех пор
- député** *m* дэпутат — депутат
- déraciner** *vt* 1. вырываць з каранем — вырывать с корнем; 2. выкараняць — искоренять
- dérangement** *m* 1. турбота, клопат — беспокойство; 2. разладжанне — расстройство; 3. няспраўнасць — неисправность; *le numéro est en* ~ тэлефон няспраўны — телефон неисправен
- déranger** *vt* 1. даводзіць да бязладдзя (беспарадку); разладжваць — приводить в беспорядок; расстраивать; 2. турбаваць, непакоіць — беспокоить; *ragdon de vous avoir dérangé* прабачце, што патурбаваў — простите за беспокойство; *se* ~ турбавацца, клапаціцца — беспокоиться; *ne vous dérangez pas* не турбуецца — не беспокойтесь
- dérision** *f* насмешка — насмешка; *par dérision* жартам — в шутку
- derni//er, -ère** *a* 1. апошні — последний; 2. мінулы — прошлый; *la semaine dernière* на мінулым тыдні — на прошлой неделе; *l'année dernière* летась — в прошлом году
- dérobé, -e a** патайны — потайной; *à la* ~е употай — тайком
- dérober** *vt* (*qn, qch à qn, à qch*) 1. выкрадаць, красці — похищать, красть; 2. хаваць — укрывать

- dérouler** *vt* 1. разгортваць — развѣртывать; 2. развіваць, выкладаць — развивать, излагать; *se ~* разгортвацца — развѣртываться
- déroute** *f* уцѣки; разгром — бегство; разгром; *mettre en ~* прымусяць уцякаць — обратить в бегство
- dérouter** *vt* збіваць з толку (з панталыку) — сбивать с толку
- derrière** *I prép* за, ззаду, па-за — за, сзади, позади; *se tenir ~ l'arbre* стаяць за дрэвам — стоять за деревом; *se cacher derrière une chaise* схавалца за крэсла — спрятаться за стул; *derrière tous* ззаду ўсіх — позади всех; **II loc. adv.:** *par- ~* ззаду — сзади; *sens devant ~* задам наперад — задом наперѣд; **III m** 1. зад — зад; 2. *pl* тыл — тыл
- dès** *prép* з, са, ад — с, со, от; *~ demain* з заўтрашняга дня — с завтрашняго дня; *~ lors* з той пары, з тых часоў — с той поры; *~ que* як толькі — как только
- désaccord** *m* розногалоссе — разногласие
- désagréable** *a* непрыемны; прыкры — неприятный; противный
- désagrément** *m* непрыемнасць — неприятность
- désapprendre** *vt* развучыцца, забыць — разучиться, забыть
- désapprobation** *f* неадабрэнне, асуджэнне — неодобрение, осуждение
- désapprouver** *vt* асуджаць, не адабраць — осуждать, не одобрять
- désarmement** *m* раззбраенне — разоружение; *~ général et complet* усеагульнае і поўнае раззбраенне — всеобщее и полное разоружение
- désarmer** **I** *vt* раззбройваць — разоружать; **II** *vi* раззбройвацца — разоружаться
- désarroi** *m* 1. збянтэжанасць, разгубленасць — смятение, растерянность; 2. беспарадак, бязладдзе, непарадак — беспорядок
- désastre** *m* 1. бедства — бедствие; 2. крах — крах
- désavantageu//x, -se** *a* нявыгадны — невыгодный
- désavouer** *vt* адракацца, адмаўляцца — отрекаться, отказываться
- descendre** **I** *vi(ê)* 1. спускацца — спускаться; 2. выходзіць, сыходзіць, сходзіць — выходить, сходить; 3. высаджвацца (*на бераг*) — высаживаться (*на берег*); *~ à l'hôtel* спыняцца ў гасцініцы — останавливаться в гостинице; 4. паніжацца, зніжацца — понижаться, снижаться; **II** *vt* (*a*) 1. спускаць — спускать; 2. высаджваць (*на бераг*) — высаживать (*на берег*); 3. спускацца на; сыходзіць з — спускаться по; сходить с; *~ l'escalier* спускацца па лесвіцы — спускаться по лестнице
- descente** *f* 1. спуск — спуск; 2. дэсант — десант
- description** *f* апісанне — описание
- désenchanter** *vt* расчароўваць — разочаровывать

- désert, -e** I *a* пустынны — пустынный; II *m* пустыня — пустыня
- désertier** I *vt* 1. пакідаць — покидать; 2. здраджваць — предавать; II *vi* дэзерціраваць — дезертировать
- désespéré, -e** *a* безнадзейны — безнадежный
- désespoir** *m* роспач, адчай — отчаяние
- déshabiller** *vt* раздзяваць, распранаць — раздевать; *se* ~ раздзявацца, распранацца — раздеваться
- déshabitué** *vt* адвучваць — отучать
- déshonneur** *m* ганьба — бесчестье
- désigner** *vt* 1. пазначаць, называць — обозначать, называть; 2. паказваць; прызначаць — указывать; назначать
- désillusion** *f* расчараванне — разочарование
- désinfection** *f* дэзінфекцыя — дезинфекция
- désintégration** *f* *физ.* распад, расшчапленне — *физ.* распад, расщепление; ~ *atomique*, ~ *des atomes* расшчапленне атамнага ядра — расщепление атомного ядра
- désintéressé, -e** *a* бескарыслівы — бескорыстный
- désir** *m* жадаанне — желание
- désirable** *a* 1. пажаданы — желательный; 2. прывабны — привлекательный
- désirer** *vt* жадаць, хацець — желать, хотеть
- désobéir** *vi* (*à qn, à qch*) не слухацца — не слушаться
- désolation** *f* 1. роспач, адчай — отчаяние; 2. разарэнне, спусташэнне — разорение, опустошение
- désolé, -e** *a* няўцешны — безутешный; *je suis* ~ вельмі шкадую — очень сожалею
- désoler** *vt* даводзіць да адчаю — приводит в отчаяние
- désordonné, -e** *a* бязладны — беспорядочный
- désordre** *m* беспарадак, непарадак — беспорядок
- désorganiser** *vt* дэзарганізоўваць — дезорганизовывать
- désorienter** *vt* 1. збіваць з дарогі — сбивать с пути; 2. збіваць з толку, дэзарыентаваць — сбивать с толку, дезориентировать
- désormais** *adv* ад (з) гэтага часу, надалей, у далейшым — отныне, впредь
- dessein** *m* намер — намерение
- dessert** *m* дэсерт — десерт
- desservir** *vt* прыбіраць са стала — убирать со стола
- dessin** *m* 1. малюнак — рисунок; ~ *au crayon* малюнак алоўкам — рисунок карандашом; ~ *d'après nature* малюнак з натуры — рисунок с натуры; ~ *s animés* мультыплікацыя — мультипликация; ~ (*technique*) чарцёж — чертёж; 2. маляванне; чарчэнне — рисование; черчение
- dessinat//eur** *m*, **-rice** *f* 1. рысавальшчык — рисовальщик; ~ *industriel* чарцёжнік — чертёжник; 2. карыкатурыст — карикатурист

- dessiner** *vt* 1. маляваць, рысаваць — рисо́вать; 2. чарціць — черти́ть
- dessus** I *adv* на, наверх, паверх, зверху — на, наверху, по-верх, сверху; *sens* ~ *dessous* дагары нагамі — вверх дном; II *m* вверху, верхняя частка — верх, верхняя часть; правы бок — лицевая сторона; *prendre le* ~ узяць верх — одержать верх; *avoir le* ~ мець перавагу — иметь перевес
- destin** *m* лёс — судьба, участь, рок
- destinataire** *m* адрасат, атрымальнік — адресат, получатель
- destinée** *f* лёс — судьба, участь
- destiner** *vt* (*qn, qch à qn, à qch, à faire qch*) прызначаць — предназначать; назначать
- destituer** *vt* звальняць, знімаць з пасады — отстранять, увольнять, снимать с должности
- destruction** *f* разбура́нне; знішчэ́нне — разрушение, истребление
- désunir** *vt* раз'ядноўваць — разъединять
- détachement** *m* атрад — отряд
- détacher** *vt* 1. адвязаць — отвязывать; 2. аддзяляць — отделять; *se* ~ 1. аддзяляцца — отделяться; 2. (*sur*) выдзяляцца — выделяться
- détail** *m* 1. падрабязнасць, дэталё — подробность, деталь; *en* ~ падрабязна — подробно; 2. дэталё (*машины*) — деталь (*машины*); 3. рознічны гандаль — розничная торговля; *en (au)* ~ у розніцу — в розницу
- détective** *m* сышчык, дэтэктыў — сыщик, детектив
- déteindre** *vi* ліняць, аблазіць — линять
- détente** *f* 1. разрадка, паслабленне — разрядка, ослабление; *la* ~ *internationale* аслабленне міжнароднай напружанасці — ослабление международной напряжённости; 2. успышка, выбух — вспышка, взрыв
- détenu** *m, -e* *f* зняволены — заключённый
- déterminer** *vt* вызначаць — определять, устанавлять
- détester** *vt* ненавідзець — ненавидеть
- détonation** *f* выбух — взрыв
- détour** *m* 1. паварот — поворот; 2. хітрасць, хітрыкі, выкручванне — уловка, увёртка
- détourner** *vt* адводзіць, адхіляць — отводить, отклонять; *se* ~ адварочвацца — отворачиваться
- détresse** *f* 1. бедства, бяда — бедствие, беда; 2. адчай, распач — отчаяние
- détriment** *m* шкода — ущерб; *au* ~ *de* на шкоду — в ущерб
- détroit** *m* 1. праліў — пролив; 2. цясніна — ущелье
- détruire** *vt* разбураць; знішчаць — разрушать; уничтожать
- dette** *f* доўг — долг
- deuil** *m* 1. жалоба — траур; 2. смутак — скорбь
- deux** I a 1. два, двое — два, двое; ~ *sents* дзвесце — двести;

- ~ fois у два разы; двойчы — вдвое; дважды; à ~ удвух, удзвух, удваix — вдвоём; tous les ~ абодва, абое — оба; 2. другі — второй; II *m* 1. (лічба) два — (цифра) два; 2. другое чысло — второе число; le ~ mai другога мая — второе (второго) мая
- deuxième** I *a* другі — второй; II *m* трэці паверх — третий этаж
- deuxièmement** *adv* па-другое — во-вторых
- dévançer** *vt* апярэджаваць, абганяць — опережать, обгонять
- devant** I *prép* каля, ля, перад — у, около, перад; se chauffer ~ le feu грэцца каля агню — греться у огня; regarder ~ soi глядзець перад сабой — смотреть перед собой; II *adv* наперадзе, спераду, наперад, уперад — спереди, впереди, вперёд; marcher ~ ісці наперадзе — идти впереди; passer ~ праходзіць наперад — проходить вперёд; III *m* перад, пярэдня частка, пярэдні бок — перёд, передняя часть, передняя сторона
- dévaster** *vt* спусташаць, апусташаць, даводзіць да галечы — опустошать, разорять
- développement** *m* развіццё, разгортванне, рост — развитие, развёртывание, рост
- développer** *vt* 1. разгортаваць — развёртывать; 2. развіваць — развивать; 3. *спарт.* выжымаць — *спорт.* выжимать; 4. *фота* праяўляць — *фото* проявлять; se ~ разгортвацца, развівацца — развёртываться, развиваться
- devenir** *vi* (è) станавіцца, рабіцца — становиться, делаться; ~ quelqu'un выйсці (выбіцца) ў людзі — выйти (выбиться) в люди
- déverser** *vt* выліваць; выкідаць — выливать; выбрасывать
- dévêtir** *vt* раздзяваць, распранаць — раздевать; se ~ раздзявацца, распранацца — раздеваться
- dévier** I *vi* адхіляцца ўбок — отклоняться в сторону; II *vt* адхіляць — отклонять
- deviner** *vt* угадваць; дагадавацца, здагадавацца — угадывать; догадываться
- devinette** *f* загадка — загадка
- devis** *m* каштарыс — смета
- devise** *f* 1. дэвіз, лозунг — девиз, лозунг; 2. *pl* валюта — валюта
- dévisser** *vt* адшрубоўваць, адкручваць — отвинчивать, откручивать
- dévoiler** *vt* выкрываць, выяўляць — раскрывать, разоблачать
- devoir** I *vt* 1. быць абавязаным — быть обязанным, должным; je dois partir я павінен паехаць — я должен поехать; 2. быць вінаватым — быть должным, задолжать; il me doit cinq goubles ён мне вінен (вінаваты) пяць рублёў — он мне должен пять рублей

- devoir** II *m* 1. доўг, абавязак — долг, обязанность; 2. заданне (вучэбнае) — задание (учебное)
- dévoré** *vt* паглынаць, знішчаць — поглощать, пожирать, истреблять
- dévoué, -e** *a* адданы — преданный
- dévouement** *m* адданасць — преданность
- dévouer: se** ~ (à *qn*, à *qch*) ахвяраваць сабой — жертвовать собой
- diable** *m* чорт, д'ябал — чэрт, дьявол
- diagnostic** *m* дыягназ — диагноз
- diagonal, -e** I *a* дыяганальны — диагональный; II *f* дыяганаль — диагональ
- dialecte** *m* гаворка, дыялект — наречие, диалект
- dialectique** I *a* дыялектычны — диалектический; II *f* дыялектыка — диалектика
- dialogue** *m* дыялог — диалог
- diamant** *m* алмаз, дыямент, брыльянт — алмаз, бриллиант
- diamètre** *m* дыяметр — диаметр
- diapason** *m* 1. дыяпазон — диапазон; 2. узровень — уровень
- diarrhée** *f* панос, надворак — понос
- dictature** *f* дыктатура — диктатура
- dictée** *f* дыктант, дыктоўка — диктант
- dicter** *vt* дыктаваць — диктовать
- dictionnaire** *m* слоўнік — словарь; ~ de poche кішэнны слоўнік — карманний словарь
- dicton** *m* прымаўка — поговорка
- diète** *f* дыета — диета; mettre à la ~ пасадзіць на дыету — посадить на диету
- diététique** *a* дыетычны — диетический
- Dieu** *m* бог — бог
- diffamation** *f* паклёп — клевета
- diffamer** *vt* ганьбіць, няславіць, знеслаўляць — позорить, бесчестить, чернить
- différence** *f* 1. адрозненне, розніца — различие, разница; 2. *mat.* астача, рознасць — *mat.* остаток, разность
- différend** *m* рознагалоссе — разногласие
- différent, -e** *a* розны, неаднолькавы — различный, разный, несходный
- différer** I *vi* адрознівацца, розніцца — различаться; II *vt* адкладваць — откладывать
- difficile** *a* 1. цяжкі — трудный, тяжёлый; 2. пераборлівы, капрызны — разборчивый, капризный
- difficulté** *f* цяжкасць — трудность; éprouver des ~s адчуваць цяжкасці — испытывать трудности
- difforme** *a* брыдкі, пачварны — безобразный, уродливый
- diffuser** *vt* 1. распаўсюджаць — распространять; 2. перадаваць (на радыё) — передавать (по радио)

- diffusion** *f* 1. дыфузія — диффузия; 2. радыёперадача — радиопередача
- digestion** *f* страваванне — пищеварение
- digne** *a* дастойны, варты (*увагі*) — достойный, заслуживающий (*уважэня*)
- dignité** *f* годнасць — достоинство
- digue** *f* плаціна, гаць — плотина
- dilapider** *vt* растрачваць, прамотваць, прамантачваць — растрачивать, проматывать
- diluer** *vt* разбаўляць — разбавлять
- dimanche** *m* нядзеля; у нядзелю — воскресенье; в воскресенье; le ~, tous les ~s кожную нядзелю — по воскресеньям; les habits du ~ святочнае адзенне — праздничное (выходное) платье
- dimension** *f* памер, велічыня — размер, величина
- diminuer** I *vt* памяншаць, змяншаць — уменьшать; II *vi* памяншацца — уменьшаться
- dinde** *f* індычка — индюшка, индейка
- dindon** *m* індык — индюк
- dîner** I *m* 1. абед — обед; 2. вячэра — ужин
- dîner** II *vi* 1. абедаць — обедать; 2. вячэраць — ужинать
- diplomate** *m* дыпламат — дипломат
- diplomatique** *a* дыпламатычны — дипломатический
- diplôme** *m* дыплом — диплом
- dire** *vt* гаварыць; сказаць — говорить; сказать; sans mot ~ не кажучы ні слова — не говоря ни слова; à vrai ~ праўду кажучы — по правде говоря; pour ainsi ~ так сказаць — так сказать; qu'est-ce que cela veut ~? што гэта значыць? — что это значит?; cela va sans ~ само сабой разумеецца (зразумела) — само собой разумеется; c'est-à- ~ гэта значыць — то есть
- direct** [dirɛkt], -e *a* прамы — прямой
- direct/eur** *m*, -rice *f* дырэктар — директор
- direction** *f* 1. напрамак, кірунак — направление; 2. кіраванне, кіраўніцтва — управление, руководство; sous la ~ пад кіраўніцтвам — под руководством; 3. праўленне, дырэкцыя — правление, дирекция
- dirigeant**, -e I *a* кіруючы; пануючы — руководящий; господствующий; II *m* кіраўнік; лідэр — руководитель; лидер
- diriger** *vt* 1. накіроўваць — направлять; 2. кіраваць — управлять, руководить; se ~ накіроўвацца — направляться
- discerner** *vt* адрозніваць, распазнаваць — различать, распознавать
- disciple** *m* вучань, паслядоўнік — ученик, последователь
- discipline** *f* 1. дысцыпліна — дисциплина; 2. дысцыпліна, вучэбны прадмет — дисциплина, учебный предмет

- discorde** *f* разлад, рознагалоссе — раздор, разногласие; *romme de* ~ яблык разладу — яблоко раздора
- discours** *m* маўленне; прамова — речь; выступление
- discréditer** *vt* дыскрэдытаваць — дискредитировать
- discr//et, -ète** *a* стрыманы, сціплы — сдержанный, скромный
- discrétion** *f* стрыманасць, сціпасць — сдержанность, скромность; *à* ~ колькі хочаш, удосталь; уволю — сколько угодно; вволю
- discrimination** *f* дыскрымінацыя — дискриминация
- disculper** *vt* апраўдваць — оправдывать
- discussion** *f* абмеркаванне, дыскусія; спрэчка — обсуждение, дискуссия; спор
- discuter** *vt* абмяркоўваць, дыскутаваць; спрачацца — обсуждать, дискутировать; спорить
- disjoindre** *vt* раз'ядноўваць — разъединять
- disparaître** *vi* 1. знікаць — исчезать; 2. прапасці (згінуць) без весткі — пропасть (исчезнуть) без вести
- disparition** *f* знікненне — исчезновение
- dispenser** *vt* 1. размяркоўваць — распределять; 2. (*qn de qch*) вызваляць — освобождать
- disperser** *vt* раскідваць, расейваць; разганяць — разбрасывать, рассеивать; разгоняць; *se* ~ рассыпацца, разбягацца — рассыпаться, разбежаться
- disponible** *a* наяўны; свабодны, незаняты — наличный; свободный, незанятый
- disposer** I *vt* 1. размяшчаць, расстаўляць — располагать, размещать; 2. настроіць — настроить; 3. (*qn à qch*) падрыхтаваць каго-н. да чаго-н. — подготовить кого-л. к чему-л.; II *vi* (*de qch*) распараджацца; мець (*што-н.*) — распоряжаться; располагать (*чем-л.*); *se* ~ збірацца, рыхтавацца — собираться, готовиться
- disposition** *f* 1. размяшчэнне — расположение, размещение; 2. схільнасць — склонность; 3. распараджэнне — распоряжение; *à la* ~ *de* у распараджэнне, у распараджэнні — в распоряжение, в распоряжении
- dispute** *f* спрэчка; сварка — спор; ссора; 2. дыспут — диспут
- disputer** I *vi* спрачацца — спорить; II *vt* аспрэчваць — оспаривать; ~ *la première place* змагацца за першае месца — бороться за первое место; *se* ~ сварыцца — ссориться
- disque** *m* 1. спарт. дыск — спорт. диск; 2. пласцінка (*патефонная i пад.*) — пластинка (*патефонная и т. п.*); ~ *de la lune* дыск месяца — диск луны
- dissemblable** *a* неаднолькавы, непадобны — несходный, непохожий
- dissimulation** *f* скрытнасць — скрытность
- dissimulé** *a* скрытны — скрытный
- dissimuler** *vt* утойваць, таіць, хаваць — скрывать, утаивать

dissiper *vt* 1. растрачваць, прамотваць — растрачивать, проматывать; 2. расейваць, разганяць, развейваць — рассеивать, разгонять, развеивать; *se* ~ расейвацца, знікаць, развейвацца — рассеиваться, исчезать, развеиваться

dissuader *vt* адгаворваць — отговаривать

distance *f* адлегласць, дыстанцыя — расстояние, дистанция

distant, **-e** *a* 1. аддалены — отдалённый; 2. які (што) пазбягае збліжэння, які (што) трымаецца на адлегласці — избегающий сближения, держащийся на расстоянии

distiller [distilɛ] *vt* пераганяць, дыстыляваць — перегонять, дистиллировать

distinct [distɛ̃(kt)], **-e** *a* 1. розны — различный; 2. выразны, ясны — внятный, отчётливый

distinction *f* 1. розніца, адрозненне — различие, отличие; 2. вытанчанасць — изысканность

distingué, **-e** *a* 1. добра выхаваны — благовоспитанный; 2. вытанчаны — изысканный; 3. выдатны — видный, выдающийся; *savant* ~ выдатны вучоны — видный учёный

distinguer *vt* адрозніваць, распазнаваць — различать, отличать; *se* ~ адрознівацца — отличаться

distraktion *f* 1. расейнасць — рассеянность; 2. забава — развлечение, забава

distraire *vt* 1. аддзяляць частку ад цэлага — отделять часть от целого; 2. адцягваць; забяўляць — отвлекать; развлекать; *se* ~ 1. аддзяляцца — отделяться; 2. адцягвацца — отвлекаться; 3. забяўляцца — развлекаться

distrain, **-e** *a* расейны — рассеянный

distribuer *vt* раздаваць, размяркоўваць — раздавать, распределять

distribution *f* раздача, размеркаванне — раздача, распределение

district [distrik(t)] *m* акруга, раён — округ, район

divers, **-e** *a* розны, усякі, усялякі — разный, различный

divertir *vt* забяўляць, весяліць, пацяшаць — развлекать

divertissement *m* 1. забава — развлечение; 2. дывертысмент — дивертисмент

diviser *vt* дзяліць — делить

division *f* 1. дзяленне, раздзяленне — деление, разделение; 2. дывізія — дивизия

divorce *m* развод — развод

dix [dis] *I a* 1. дзесяць — десять; 2. дзесяты — десятый; *page* ~ дзесятая старонка — десятая страница; *II m* 1. (лічба) дзесяць — (цыфра) десять; 2. дзесятае чысло — десятое число; *le dix janvier* дзесятага студзеня — десятое (десятого) января

- dix-huit** [dizhuit] I *a* 1. *васемнаццаць* — *восемнаццаць*; 2. *васемнаццацаты* — *восемнаццацатый*; *page* ~ *васемнаццацатая старонка* — *восемнаццацатая стараница*; II *m* 1. (*лічба*) *васемнаццаць* — (*цыфра*) *восемнаццаць*; 2. *васемнаццацатае чысло* — *восемнаццацатае чысло*; *le* ~ *mars* *васемнаццацатага сакавіка* — *восемнаццацатае (восемнаццацатаго) марта*
- dix-huitième** [dizhitjɛm] I *a* *васемнаццацаты* — *восемнаццацатый*; II *m* *васемнаццацатая доля (частка)* — *восемнаццацатая доля (часть)*
- dixième** [dizjɛm] I *a* *дзесцяты* — *дзесцятый*; II *m* *дзесцятая доля (частка)* — *дзесцятая доля (часть)*
- dix-neuf** [diznœf] I *a* 1. *дзевятнаццаць* — *дзевятнаццаць*; 2. *дзевятнаццацаты* — *дзевятнаццацатый*; *page* ~ *дзевятнаццацатая старонка* — *дзевятнаццацатая стараница*; II *m* 1. (*лічба*) *дзевятнаццаць* — (*цыфра*) *дзевятнаццаць*; 2. *дзевятнаццацатае чысло* — *дзевятнаццацатае чысло*; *le* ~ *juin* *дзевятнаццацатага чэрвеня* — *дзевятнаццацатае (дзевятнаццацатаго) июня*
- dix-neuvième** [diznœvjɛm] I *a* *дзевятнаццацаты* — *дзевятнаццацатый*; II *m* *дзевятнаццацатая доля (частка)* — *дзевятнаццацатая доля (часть)*
- dix-sept** [disɛt] I *a* 1. *семнаццаць* — *семнаццаць*; 2. *семнаццацаты* — *семнаццацатый*; *page* ~ *семнаццацатая старонка* — *семнаццацатая стараница*; II *m* 1. (*лічба*) *семнаццаць* — (*цыфра*) *семнаццаць*; 2. *семнаццацатае чысло* — *семнаццацатае чысло*; *le* ~ *septembre* *семнаццацатага верасня* — *семнаццацатае (семнаццацатаго) сцябрыя*
- dix-septième** [disɛtjɛm] I *a* *семнаццацаты* — *семнаццацатый*; II *m* *семнаццацатая доля (частка)* — *семнаццацатая доля (часть)*
- dizaine** *f* *дзесцятка* — *дзесцятка*
- docile** *a* *паслухмяны* — *паслушны*
- docilité** *f* *паслухмянасць* — *паслушанне*
- docker** [dɔkɛ:r] *m* *докер* — *докер*
- docteur** *m* 1. *доктар (вучоная ступень)* — *доктор (учёная ступень)*; ~ *es lettres* *доктар філалагічных навук* — *доктор філалагічных навук*; ~ *en médecine* *доктар медыцынскіх навук* — *доктор медыцынскіх навук*; 2. *доктар, урач* — *доктор, врач*
- doctrine** *f* *дактрына*, *вучэнне* — *доктрына, учыненне*
- document** *m* *дакумент* — *дакумент*
- documentaire** I *a* *дакументальны* — *дакументальны*; II *m* *дакументальны фільм* — *дакументальны фільм*
- doigt** [dwa] *m* *палец* — *палец*; *à deux* ~ *s de* *на валасок* — *на валасок*
- dollar** *m* *долар* — *доллар*

- domaine** *m* 1. маёнтак — поместье; 2. *перан.* галіна — *перен.* область
- domestique** I *a* дамашні; (*пра жывёлу, птушку*) свойскі — дамашний; II *m, f* слуга, служанка — слуга, служанка
- domicile** *m* жыллё; месцапражыванне — жилище; месцажительство; *à* ~ дома — на дому
- dominer** *vi* 1. панаваць — господствовать; 2. пераважаць — преобладать; *se* ~ валодаць сабой, стрымлівацца — владеть собой, сдерживаться
- dommage** *m* 1. шкода — вред; 2. страта, шкода — убыток, ушерб; *c'est* ~ шкада! — жаль!; *quel* ~ ! як шкада! — какая жалость!
- don** *m* 1. дар, дарунак — дар; *faire* ~ *de* падарыць — подарить; 2. дар, дараванне — дар, дарование
- donc** [dɔ̃(k)] I *conj* такім чынам, выходзіць, значыць — следовательно, значыць, ітак; II *particule* ж, жа — же; *taisez-vous* ~ ! змоўкніце ж! — замолчите же!
- donner** I *vt* даваць; уручаць; дарыць — даваць; вручаць; дарить; II *vi (contre)* стукнуцца аб... — стукнуцца о...; (*dans*) захапляцца — увлекаться; *se* ~ аддавацца — отдавацца; *se* ~ роуг выдаваць сябе за... — выдаваць сябе за...; *les fenêtres donnent sur la rue* вокны выходзяць на вулицу — окна выходзяць на вулицу
- dont** *pron. relat.* які — который; *le livre* ~ *nous avons parlé* кніга, пра якую мы гаварылі — кніга, о якой мы гаварылі
- doré, -e** *a* 1. пазалочаны — позолоченный; 2. залацісты — золотысты
- dorénavant** *adv* ад (з) гэтага часу, надалей, у далейшым — отныне, впродзь
- dormir** *vi* спаць — спать
- dorsal, -e** *a* спінны — спинной
- doreure** *f* пазалота — позолота
- dos** *m* спіна — спина
- dossier** *m* 1. спінка (*крэсла*) — спинка (*стула*); 2. справа, дасье — дело, досье
- dot** *f* пасаг — приданое
- doter** *vt* 1. даваць пасаг — даваць приданое; 2. забяспечваць, абдорваць, надзяляць — снабжать, одарять; 3. даваць датацыю — даваць дотацыю; 4. аснашчаць — аснашчаць
- douane** *f* 1. таможня — таможня; 2. (*droit de*) ~ таможня пошліна — таможенная пошліна; *exempt de* ~ бяспошлінны — беспашлінны
- douani/er, -ère** I *a* таможны — таможенный; II *m* таможнік — таможенник

- double** I *a* двайны — двойной; II *m* двайная колькасць — двойное количество
- doubler** I *vt* 1. падвойваць — удваивать; 2. дубліраваць — дублировать; 3. падбіваць — класць на подкладку, подбивать; 4. абгінаць — огибать; 5. абганяць — обгонять; II *vi* падвойвацца — удваиваться
- doublure** *f* 1. падкладка — подкладка; 2. дублёр — дублёр
- doucement** *adv* 1. ціха — тихо; 2. асцярожна — осторожно
- douceur** *f* 1. салодкасць — сладость; 2. лагоднасць; ласкавасць, пяшчота; дабрата — кротость; ласковость, нежность; доброта; 3. мяккасць — мягкость
- douche** *f* душ — душ
- doué, -e** *a* адораны, здольны — одарённый, способный
- douleur** *f* 1. боль — боль; 2. смутак, гора — скорбь, горе
- douleureu//x, -se** *a* 1. балючы; пакутлівы — болезненный; мучительный; 2. смутны, журботны — скорбный
- doute** *m* сумненне — сомнение; *sans* ~ напэўна; *vydoma* — веројатно, конечно; *nul* ~ *que* безумоўна, бясспрэчна — безусловно, бесспорно
- douter** *vi* (*de* *qn*, *de* *qch*) сумнявацца — сомневаться; *se* ~ (*de*) здагадвацца, падазраваць — догадываться, подозревать
- douteu//x, -se** *a* няпэўны — сомнительный; *s'est* ~ наўрадці — вряд ли
- dou//x, -ce** *a* 1. салодкі — сладкий; 2. пяшчотны, ласкавы; лагодны — нежный, ласковый; кроткий; 3. мяккі — мягкий
- douzaine** *f* тузін — дюжина
- douze** I *a* 1. дванаццаць — двенадцать; 2. дванаццаты — двенадцатый; *page* ~ дванаццатая старонка — двенадцатая страница; II *m* 1. (лічба) дванаццаць — (цифра) двенадцать; 2. дванаццатае чысло — двенадцатое число; *le* ~ *décembre* дванаццатага — снежня двенадцатое (двенадцатого) декабря
- douzième** I *a* дванаццаты — двенадцатый; II *m* дванаццатая доля (частка) — двенадцатая доля (часть)
- doyen** *m* дэкан — декан
- dragée** *f* 1. дражэ — драже; 2. пілюлі — пилюли
- dramatique** *a* драматычны — драматический
- dramaturge** *m* драматург — драматург
- drame** *m* драма — драма
- drap** *m* 1. сукно, драп — сукно, драп; 2. прасціна, прасцірадла — простыня
- drapeau** *m* сцяг, флаг — знамя, флаг; *hisser le* ~ падняць флаг — поднять флаг
- draper** *vt* драпіраваць — драпировать
- dresser** *vt* 1. узводзіць, будаваць — воздвигать; 2. ставіць;

- устанаўліваць — ставіць; устанавліваць; 3. складаць (план, праграму і пад.) — складаць (план, праграму і т. п.); 4. дрэсіраваць — дрэсшаваць; ~ la table накрыць на стол — накрыць на стол; ~ l'oreille насцярожыцца — насторожыцца; se ~ 1. уставаць — вставіць; 2. (contre) паўставаць супраць (каго-н., чаго-н.) — востать против (кого-л., чего-л.)
- dresseur** *m* дрэсіроўшчык — дрэсшавац
- drogue** *f* 1. маскатэльны, аптэкарскі тавар — москательны, аптэкарскі тавар; 2. разм. зелье; наркатык — разг. снадобье; наркотык
- droit** *I m* 1. права — право; ~ de vote права голасу — право голаса; de (plein) ~ па праву — по праву; à bon ~ з поўным правам — с полным правом; 2. права (навука) — право (наука); 3. пошліна — пошлина; ~s d'entrée увазная пошліна — ввозная пошлина
- droit** *II, -e I a* 1. прамы — прямой; angle ~ прамы вугал — прямой угол; 2. правы — правый; la main ~e правая рука — правая рука; 3. праўдзівы, сумленны, прамалінейны — правдивый, честный, прямолинейный; ♦ esprit ~ цвярозы розум — здравый ум; *II f* правы бок — правая сторона; à ~e направа, управа — направо; вправо; *III adv* прамы — прямо
- droiture** *f* прамалінейнасць, адкрытасць; сумленнасць — прямолинейность, прямота; честность
- drôle** *a* забаўны, смешны; дзіўны — забавный, смешной; странный
- duo** *m* дуэт — дуэт
- duper** *vt* падманваць, ашукваць, абдурваць — обманывать, надувать, одурачивать
- dur** 1. цвёрды, каляны — жэсткий, твёрдый; 2. цяжкі, суровы — тяжёлый, суровый
- durable** *a* працяглы, доўгі; трывалы — длительный; прочный
- durant** *prep* на працягу — в течение
- durée** *f* працягласць — продолжительность; ~ d'exposition (фота) вытрымка — (фото) выдержка
- durer** *vi* цягнуцца, працягвацца, прадаўжацца — длиться, продолжаться
- durillon** *m* мазоль — мозоль
- duvet** *m* пух, пушок — пух, пушок
- dysentérie** *f* дызентэрыя — дизентерия



Dysentérie

Eau

eau *f* 1. вада — вода; ~ *cougante* проточная, водопроводная вада — проточная, водопроводная вода; ~ *potable* питная вада — питьевая вода; ~ *bouillie* гатаваная вада — кипячёная вода; ~ *minérale* мінеральная вада — минеральная вода; 2. вадкасць — жидкость; *il est tout en ~ en* увесь змакрэў (упрэў) — он весь в поту; 3. *pl* (мінеральныя) воды, крыніцы — (минеральные) воды, источники

eau-de-vie *f* гарэлка — водка

ébahir *vt* здзіўляць, здзіўляць — изумлять

ébauche *f* накід, эскіз — набросок, эскиз

éblouir *vt* асляпляць — ослеплять

éblouissant, **-e** *a* асляпляльны — ослепительный

ébranler *vt* 1. хістаць; трэсці; расхістваць — колебать; трясти; расшатывать; 2. *перан.* пахіснуць — *перен.* поколебаць; ~ *la raison* затуманіць розум — помутить разум

ébullition *f* кіпенне — кипение

écaille *f* 1. луска — чешуя; 2. шчыт чарапахі — щит черепахи; *d'écaille* чарапашы — черепаховый

écale *f* шкарлупіна, шалупінне — скорлупа, шелуха

écarlate *a* пунсовы, ярка-чырвоны — пунцовый, ярко-красный

écart *m* скачок убок — прыжок в сторону; *le grand ~* *spart.* шпагат — *спорт.* шпагат; *à l' ~* убаку — в стороне

écarter *vt* 1. адсоўваць; рассоўваць — отодвигать; раздвигать; 2. адхіляць; адштурхоўваць — отстранять; отталкивать; *s' ~* 1. разыходзіцца, рассоўвацца — расходиться, раздвигаться; 2. збочыць, адступіць убок — отодвинуться, посторониться; 3. адхіляцца — уклоняться; *s' ~ du bon chemin* збіцца з дарогі — сбиться с пути

ecclésiastique *m* духоўная асоба — духовное лицо

échafaudage *m* рыштаванні — леса (*строительные*)

échange *m* абмен — обмен; ~ *de devises étrangères* абмен валюты — обмен валюты; ~ *d'expérience* абмен вопытам — обмен опытом; *en ~ (de)* узамен — взамен

échanger *vt (contre qch)* 1. абменьваць, мяняць на... — обменивать на...; 2. абменьвацца — обмениваться; ~ *de vues* абменьвацца думкамі — обмениваться мнениями

échantillon *m* узор — образец, образчик

échapper *I vi (a, è)* 1. (*à qn, à qch*) пазбягаць — избегать;

- ~ *au* vyrатавацца ад праследавання — спастись от преследования; 2. (*de*) уцякаць; вырывацца; выслізгаваць — убежать; вырываться; выскользывать; ~ *des mains* выслізуць з рук — выскользнуть из рук; II *vt*: ~ *au danger* пазбегнуць небяспекі — избежать опасности; I' ~ *belle разм.* лёгка выкруціцца — *разг.* дёшево отделаться; s' ~ збегчы; вырвацца — сбежать; вырваться
- écharde** *f* стрэмка — заноза
- écharpe** *f* 1. перавязь; павязка — перевязь; повязка; 2. шалік — шарф
- échec** [eʃɛk] *m* няўдача; паражэнне — неудача; поражение; *subir (essayer) un ~* пацярпець няўдачу (поражэнне) — потерпеть неудачу (поражение)
- échecs** *m pl* шахматы — шахматы; *partie d' ~* шахматная партыя — шахматная партия; *faire une partie d' ~* згуляць у шахматы — сыграть в шахматы; *joueur d' ~* шахматыст — шахматист
- échelle** *f* 1. драбіны — лестница (*приставная*); 2. трап — трап; 3. маштаб — масштаб; à l' ~ *internationale* у міжнародным маштабе — в международном масштабе
- échelon** *m* 1. прыступка; *перан.* ступень — ступенька; *перен.* ступень; 2. эшалон — эшелон
- échevelé, -e** *a* растрапаны — растрёпанный
- échiquier** *m* шахматная дошка — шахматная доска
- écho** [eko] *m* 1. рэха — эхо; 2. *перан.* водгук — *перен.* отклик
- échoppe** *f* ларок, крамка — ларёк, лавочка
- échouer** *vi* 1. сесці на мель — сесть на мель; 2. пацярпець няўдачу; праваліцца (*на экзамене*) — потерпеть неудачу; проваліцца (*на экзамене*)
- éclabousser** *vt* заплюхаць гряззю — забрызгать грязью
- éclair** *m* маланка — молния
- éclairage** *m* асвятленне — освещение
- éclaircir** *vt* 1. праясніць — прояснить; 2. высветліць — выяснить; s' ~ праясняцца; высвятляцца — проясняться; выясняцца
- éclairer** *vt* 1. асвятляць; свяціць — освещать; светить; 2. інфармаваць — осведомлять
- éclairer** *m* разведчык — разведчик
- éclat** *m* 1. грукат; выбух — раскат; взрыв; ~ *de tonnerre* грывоты — раскат грома; ~s *de rire* выбухі смеху — взрывы смеха; 2. асколак; абломак — осколок; обломок; 3. бляск, бліск — блеск
- éclater** *vi* 1. лопнуць, трэснуць, разарвацца — лопнуть, треснуть, разорваться; 2. грывнуць, выбухнуць — разразиться; ~ *de rire* разрагатацца — расхохотаться; ~ *en sanglots* разрыдацца — разрыдаться

éclipse *f* зацьменне — затмение; ~ de soleil сонечнае зацьменне — сонечнае затмение

écluse *f* шлюз — шлюз

école *f* школа — школа; ~ primaire пачатковая школа — начальная школа; ~ secondaire сярэдняя школа — сярэдняя школа; ~ supérieure вышэйшая школа; вышэйшая навучальная ўстанова — высшая школа; высшее учебное заведение; ~ du soir вячэрняя школа — вечэрняя школа

écolier *m, -ère* *f* школьнік — школьниц

économe *I a* беражлівы, ашчадны, эканомны — бережливый, экономный; *II m* гаспадарнік — управляющий, заведующий хозяйством

économie *f* 1. эканоміка; гаспадарка — экономика; хозяйство; ~ nationale народная гаспадарка — народное хозяйство; ~ planifiée планавая гаспадарка — плановое хозяйство; 2. эканомія, эканоміка (*навука*) — экономия, экономика (*наука*); ~ politique палітычная эканомія — политическая экономия; 3. эканомнасць, ашчаднасць — экономия, бережливость; 4. *pl* зберажэнні — сбережения

économique *a* эканамічны — экономический

économiser *vt* эканоміць — экономить

écorce *f* кара — кора

écorchure *f* драпіна; ранка — царапина; ссадина

écoulement *m* 1. сцёк — сток; 2. збыт — сбыт

écouler *vt* збываць — сбывать; *s' ~* 1. выцякаць — вытекать; 2. праходзіць, ісці (*пра час*) — проходить, миновать (*о времени*)

écouter *vt* слухаць, выслухоўваць — слушать, выслушивать

écran *f* 1. экран — экран; ~ рапогатічне шырокі экран — широкий экран; 2. шырма, экран — ширма, экран

écraser *vt* раздушваць — раздавливать

écrevisse *f* заал. рак — зоол. рак

écrier (s') *vt* крыкнуць, ускрыкнуць, усклікнуць — вскрикнуть, воскликнуть

écrire *vt* пісаць — писать

écriture *f* 1. пісьменнасць — письменность; 2. почырк — почерк

écrivain *m* пісьменнік — писатель

écrouler (s') абвальвацца, абрушвацца — обваливаться, обрушиваться

écuelle *f* міска — миска

éculer *vt* стоптваць — стаптывать

écume *f* пена — пена

écumoire *f* шумоўка — шумовка

écurieuil *m* вавёрка — белка

écurie *f* стайня — конюшня

- édenté, -e** *a* бяззубы — беззубый
- édification** *f* 1. будаўніцтва — строительство; 2. пабудова — созидание
- édifice** *m* будынак, будыніна — здание, строение
- édifier** *vt* 1. будаваць, ствараць — строить, созидать; 2. *перан.* пабудоваць — *перен.* построить; 3. павучаць — поучать; ~ *sur* паведамляць пра... — осведомлять о...
- édit** *m* указ, пастанова — указ, постановление
- éditer** *vt* выдаваць — издавать
- édit//eur** *m, -rice* *f* выдавец — издатель
- édition** *f* 1. выданне — издание; 2.: les Editions, maison d'~ (s) выдавецтва — издательство
- éducation** *f* выхаванне — воспитание
- éduquer** *vt* выхоўваць — воспитывать
- effacer** *vt* сціраць; выкрэсліваць, выкасоўваць — стирать; вычёркивать; s' ~ 1. згладжвацца, сцірацца — сглаживаться, стираться; 2. трымацца ўбаку — сторониться
- effarer** *vt* 1. палохаць, пужаць — пугать; 2. бянтэжыць — приводить в смятение
- effecti//f, -ve** *I a* сапраўдны; эфектыўны — действительный; эффе́ктивный; *II m* 1. штат (*служачых*) — штат (*служачих*); 2. ваен. асабовы склад — воен. личный состав
- effectuer** *vt* выконваць, здзяйсняць — исполнять, осуществлять
- effet** *m* 1. уздзеянне, вынік — действие, результат; sans ~ безвыніковы — безрезультатный; en ~ *loc. adv.* на самой справе — в самом деле; 2. уражанне, эфект — впечатление, эффе́кт; 3. *pl* рэчы; багаж — вещи; багаж
- effeuiller (s')** *vt* асыпацца (*пра лісце*) — осыпаться (*о листьях*)
- efficace** *a* дзейсны, эфектыўны — действенный, эффе́ктивный
- effleurer** *vt* злёгка дакранацца, кратаць — слегка касаться, задевать
- effondrer (s')** *vt* рушыцца, валицца, абвальвацца — рушиться, обваливаться
- efforcer (s')** *vt (de, à)* старацца; намагацца, сіліцца — стараться; силиться
- effort** *m* намаганне, напружанне — усилие, напряжение; faire tous ses ~s прыкладаць усе намаганні — прилагать все усилия; sans ~ лёгка, без намаганняў — легко, без усилий
- effrayer** *vt* пужаць, палохаць; страшыць — пугать; страшить; s'~ пужацца, палохацца — пугаться
- effroi** *m* спалох, страх — испуг, страх
- effronterie** *f* нахабнасць — нахальство, наглость
- effroyable** *a* жахлівы — ужасный
- égal, -e** *a* аднолькавы — равный, одинаковый; cela m'est ~

мне гэта ўсё роўна — мне это безразлично; *c'est ~ ўсё роўна* — всё равно

égaliser *vt* ураўноўваць, раўнаваць — уравнивать

égalité *f* роўнасць — равенство; *~ en droits* раўнапраўе — равноправие

égard *m* 1. увага — внимание; 2. *pl* павага — уважение; *manque d'~s* непавага — неуважение; *à l'~ de у* адносінах да... — по отношению к...

égarement *m* памылка, памылковая думка — заблуждение

égarer *vt* 1. збіваць з дарогі — сбивать с пути; 2. збіваць з толку (з панталыку) — сбивать с толку; *s'~* заблудзіць — заблудиться

égayer *vt* весяліць, забаўляць — веселить, развлекать; *s'~* весяліцца — веселиться

églantine *f* шыпшына (*кветка*) — шиповник (*цветок*)

église *f* царква — церковь

égoïsme *m* эгаізм — эгоизм

égout *m* сцёкавая труба; роў, канава — сточная труба; канава

égratigner *vt* абдрапаць, абадраць — оцарапать

égratignure *f* драпіна — царапина

éhonté, -e *a* бессаромны, нахабны — бесстыдный, наглый

élaborer *vt* выпрацоўваць, распрацоўваць — вырабатывать, разрабатывать

élan *m* 1. разбег, разгон; скачок — разбег; прыжок; 2. парыў, імкненне — порыв, стремление

élancer (s') *vt* кінуцца, рушыць, рынуцца — броситься, устремиться, ринуться

élargir *vt* расшыраць, пашыраць — расширять; *s'~* расшырацца, пашырацца — расширяться

élargissement *m* расшырэньне, пашырэньне — расширение

élastique I *a* пругкі, эластычны — упругий, эластичный; II *m* гумка — резинка

élect/eur *m, -rice* *f* выбаршчык — избиратель

élection *f* 1. выбранне — избрание; 2. *pl* выбары — выборы

électoral, -e *a* выбарчы — избирательный; *système ~* выбарчая сістэма — избирательная система

électricien *m* электраманцёр, электрык — электромонтёр, электрик

électricité *f* электрычнасць — электричество

électrification *f* электрыфікацыя — электрификация

électrifié, -e *a* электрыфікаваны — электрифицированный

électrique *a* электрычны — электрический

élégant, -e *a* элегантны, зграбны — элегантный, изящный

élément *m* 1. элемент — элемент; 2. *pl* пачаткі, асновы — основы, азы; 3. стихія — стихия

éléphant *m* слон — слон

élevage *m* живёлагадоўля — скотоводство

élevateur *m* элеватар — элеватор

élévation *f* 1. узвышэнне, павышэнне, пад'ём, падыманне — возвышение, повышение, подъём, поднимание; ~ du niveau павышэнне ўзроўню — повышение уровня; 2. узвышша, узгорак, вышыня — возвышенность, возвышение, высота; 3. высакароднасць, узвышанасць — благородство, возвышенность

élever *vt* 1. падымаць, уздымаць — поднимать, повышать; 2. будаваць; узводзіць — воздвигать; 3. выхоўваць — воспитывать; 4. разводзіць (*жывёлу*) — разводить (*скот*); *s'~* узнімацца, уздымацца, падымацца; павышацца — подниматься; павышацца

éliminer *vt* выключачь, ліквідоўваць, знішчаць — исключать, устранять

élire *vt* выбіраць — избирать, выбирать

élite *f* лепшае, выбранае; эліта — лучшее, избранное; элита; *d'~* адборны — отборный

elle *pron* яна — она; *c'est ~* гэта яна — это она; ~ *n'est pas à la maison* яе няма дома — её нет дома; *allons chez ~* пойдзем да яе — пойдём к ней; *travailler pour ~* працаваць за (для) яе — работать за (для) неё; *on a parlé d'~* гаварылі пра яе — говорили о ней

éloge *m* пахвала, хвала — похвала, хвала

éloigner *vt* аддаляць — отдалять, удалять; *s'~* аддаляцца — удаляться

éloquent, -e *a* красамоўны — красноречивый

élu, -e *a* выбраны — избранный

éluder *vt* абыходзіць, пазбягаць, ухіляцца ад... — обходить, избегать, уклоняться от...

émail *m* эмаль — эмаль

émanciper *vt* вызваляць, эмансіпіраваць — освободить, эмансипировать

emballage *m* упакоўка — упаковка

emballer *vt* упакоўваць — упаковывать

embarquement *m* пасадка, пагрузка (*на судна*) — посадка, погрузка (*на судно*)

embarquer *vt* грузіць (*судна*) — грузить (*судно*); *s'~* сесці на судна — сесть на судно

embarras *m* 1. цяжкасць — затруднение; *se tirer d'~* выйсці з цяжкага становішча — выйти из затруднения; 2. сарамлівасць, збянтэжанасць — смущение

embarrassé, -e *a* сарамлівы, збянтэжаны — смущённый

embellir I *vt* 1. упрыгожваць — украшать; 2. прыхарошваць — приукрашивать; II *vi* прыгажэць, харашэць — хорошеть

embêtement *m* *разм.* непрыемнасць — *разг.* неприятность

- emblème** *m* эмблема — эмблема
- embouchure** *f* вусце (*ракі*) — устье (*реки*)
- embrasser** *vt* 1. абнімаць, абдымаць — обнимать; 2. цалаваць — целовать; 3. *перан.* ахопліваць — *перен.* охватывать
- embrouiller** *vt* збіваць з толку (з панталыку), заблытываць — сбивать с толку, запутывать
- émeraude** *f* ізумруд — изумруд
- émérite** *a* заслужаны — заслуженный
- émettre** *vt* 1. *фіз.* выпраменьваць — *фіз.* излучать; 2. выказаваць — высказывать; ~ *un jugement* выказацца, выказаць сваю думку — высказаться, высказать своё суждение; ~ *des vœux* выказаць пажаданні — высказать пожелания; 3. перадаваць (*на радыё, тэлебачанні і пад.*) — передавать (*по радио, телевидению и т. п.*)
- émigrer** *vi* эмігрыраваць — эмигрировать
- éminence** *f* узвышша, пагорак — вызвышенность, бугор
- émission** *f* 1. *фіз.* выпраменьванне — *фіз.* излучение; 2. перадача (*гука, голаса*) — передача (*звука, голоса*); ~ *radiophonique* радыёперадача — радиопередача; ~ *télévisée* тэлеперадача — телепередача; 3. выпуск (*грошай і пад.*) — выпуск (*денег и т. п.*)
- emmener** *vt* адвоззіць; адвозіць — уводить; отвозить
- émotion** *f* хваляванне — волнение; *avec* ~ усхвалявана; расчулена — взволнованно; растроганно
- émotionner** *vt* хваляваць — волновать
- émouvoir** *vt* хваляваць — волновать; *s'~* 1. хвалявацца — волноваться; 2. пачаць рухацца — приходит в движение
- empaqueter** *vt* загортваць, запакоўваць — завёртывать, упаковывать
- emparer (s')** (*de qn, de qch*) захопліваць, авалодваць — захватывать, овладевать; *la colère s'empara de lui* гнеў ахапіў (апанаваў) яго — гнев овладел им
- empêcher** *vt* перашкаджаць, замінаць — мешать, препятствовать
- empeser** *vt* крухмаліць — крахмалить
- empire** *m* 1. улада, панаванне — власть, господство; 2. імперыя — империя; 3. уплыў — влияние
- emplette** *f* пакупка — покупка; *faire des ~s* рабіць пакупкі — делать покупки
- emploi** *m* ужыванне; выкарыстанне — употребление, применение; использование
- employé** *m, -e f* службовец — служащий
- employer** *vt* ужываць; выкарыстоўваць — употреблять, применять; использовать
- empoisonner** *vt* атручваць — отравлять

- emporté, -e** *a* запальчывы — вспылчывый
- emporter** *vt* зносиць; звозиць — уносіць; увозіць; *s' ~ sur* *qn* узяць верх — взять верх; *s' ~* ускіпець — вспылить
- emprisonner** *vt* саджаць у турму — заключать в тюрьму
- emprunt** *m* пазыка — заём
- emprunter** *vt* (*qch à qn*) пазычаць (*y каго-н.*) — брать в займы (*y кого-л.*)
- ému, -e** *a* усхваляваны — взволнованный; *être ~* быць усхваляваным, расчуленым — быть взволнованным, расстроганным
- émulation** *f* спаборніцтва — соревнование
- en** I *I pron*: *ce film est très intéressant, on en parle beaucoup* гэты фільм вельмі цікавы, пра яго многа гавораць — этот фильм очень интересный, о нём много говорят; *je n'en sais rien* я нічога не ведаю пра гэта — я ничего не знаю об этом; II *adv* адтуль — оттуда; *Est-il à Paris?* — II *en est déjà revenu* — Ён у Парыжы? — Ён адтуль ужо вярнуўся — Он в Париже? — Он оттуда уже вернулся
- en** II *prép* у, ў, ва, ува; з, са; на; па; пад; пры; як — в, во; из; на; по; под; при; как; *en France* у Францыі — во Франции; *~ 1990* у 1990 годзе — в 1990 году; *en colère* у гневе — в гневе; *en chêne* з дубу — из дуба; *partager en deux* раздзяліць (падзяліць) напалам (на дзве часткі) — разделить надвое; *lire en français* чытаць па-французску — читать по-французски; *traduire en justice* аддаць пад суд — отдать под суд; *reindre en acajou* пафарбаваць пад чырвонае дрэва — покрасить под красное дерево; *en toute occasion* пры кожным выпадку — при каждом случае; *en ami* як сябар — как друг; *en vain* дарэмна, дарма — напрасно
- en** III *particule*: *en lisant* чытаючы — читая; *en rentrant* вяртаючыся, вярнуўшыся — возвращаясь, по возвращении; *en mangeant* у час яды — во время еды
- encadrer** *vt* устаўляць у раму — вставлять в раму
- enceinte** I *f* агароджа — ограда
- enceinte** II *a, f* цяжарная — беременная
- encercler** *vt* акружаць — окружать
- enchaîner** I *vt* закоўваць, скоўваць — заковывать, сковывать; II *vi* працягваць (*размову*) — продолжать (*разговор*)
- enchanter** *vt* 1. (*qn de qch*) захапляць, зачароўваць — восхищать, очаровывать; 2. зачароўваць — околдовывать
- enchère** *f* аўкцыён — аукцион; *vente aux ~s* продаж з аўкцыёну — продажа с аукциона

- enclore** *vt* абгароджваць, агароджваць — огораживать, об-
носить оградой
- enclume** *f* кавадла — наковальня
- encombrer** *vt* 1. загрузваць — загромождаць; 2. пера-
паўняць — переполняць
- encore** *adv* яшчэ; зноў, ізноў — ещё; снова; ~ une fois яшчэ
раз — ещё раз
- encourager** *vt* падбадзёрваць; падтрымліваць, заахвоч-
ваць — ободрять; паддэржываць, поощрять
- encre** *f* чарніла — чернила
- encrier** *m* чарнільніца — чернильница
- encyclopédie** *f* энцыклапедыя — энциклопедия
- endommager** *vt* пашкоджваць — повреждать
- endormir** *vt* усыпляць — усыплять; *s'~* засынаць — засы-
паць; *s'~ sur* супакоіцца на... — успокоиться на...
- endroit** *m* 1. месца — место; ~ faible слабае месца — слабое
место; 2. добры, правы бок (*матэрыі*) — лицевая сторона
(*матэрыі*)
- enduire** *vt (de)* намазваць, абмазваць — намазывать, об-
мазывать
- endurant,-e** *a* цягавіты, вынослівы, цярплівы — выносливый,
терпеливый
- endurer** *vt* выносіць, зносіць, цярпець, трываць — выно-
сить, сносить, терпеть, претерпевать
- énergie** *f* энергія — энергия; ~ atomique атамная энергія —
атомная энергия
- énergique** *a* энергічны — энергичный
- énerver** *vt* нерваваць, раздражняць — нервировать, раздра-
жать
- enfance** *f* дзяцінства, маленства — детство
- enfant** *m, f* дзіця — ребёнок; *pl* дзеці — дети; боп ~ дабра-
душны — добродушный
- enfer** [ãfɛ:r] *m* пекла — ад
- enfiler** *vt* 1. уцягваць нітку ў іголку — вдевать нитку в
иголку; 2. нанізваць — нанизывать; ♦ ~ des perles
пераліваць з пустога ў парожняе — переливать из пус-
того в порожнее; 3. нацягваць, надзяваць — натягивать,
надевать
- enfin** *adv* нарэшце, урэшце рэшт; у заключэнне, на закан-
чэнне — наконец, в конце концов; в заключение
- enflammer** *vt* запальваць — воспалять
- enfilé,-e** *a* апухлы, успухлы — опухший, вздутый
- enfonce** *vt* 1. убіваць, забіваць (*цвік і пад.*) — вбивать,
вколачивать (*гвоздь и т. п.*); 2. апускаць — погружать
- enfuir** (*s'*) уцякаць — убежать
- engager** *vt* 1. аддаваць у заклад — отдавать в залог; 2.
абавязваць, звязваць абяцаннем; ускладаць адказ-

- насьць — абязываць, связываць абещаннем; возлагаць ад-
ветвеннасць; ~ *sa foi*, ~ *sa parole* даць слова —
даць слова; 3. наймаць — нанімаць; 4. (*à qch*) запра-
шаць — прыгласаць; 5. (*dans qch*) уцягваць — вовле-
каць; 6. (*à qch*) схіляць — побуждаць, склоняць, 7.
пачынаць — пачынаць; ~ *la conversation* пачаць
размову — пачаць разгавор
- engin** *m* прыбор, машына, прылада, механізм; снарад
(*ваен.*) — прыбор, машына, орудзе, механізм; снарад
(*воен.*)
- englober** *vt* злучаць у адно цэлае, уключаць, аб'ядноўваць,
ахопліваць — садынаць у адно цэлае, уключаць, аб'яды-
няць, ахватываць
- engloutir** *vt* паглынаць — паглынаць
- engrais** *m* 1. корм — корм; 2. угнаенне, кампост — удобренне,
компост; ~ *minéraux* мінеральныя ўгнаенні — мінераль-
ныя удобрення
- énigme** *f* загадка — загадка
- enivrer** [*ānivre*] *vt* (*de qch*) ап'яняць — оп'яняць; *s'~*
захмялець, ап'янець — захмелеть, оп'янець
- enlever** *vt* 1. здымаць, падымаць — снімаць, паднімаць;
~ *le couvercle* здымаць накрыўку — снімаць крышку;
~ *un manteau* здымаць паліто — снімаць пальто;
2. здымаць, выводзіць, здзіраць — снімаць, удаляць, сды-
раць; ~ *l'écorce* здзіраць кару — сдыраць кору; ~ *les*
taches выводзіць плямы — выводзіць пятна; ~ *la*
roussière сцерці пыл — стереть пыль; 3. прымаць, выно-
сіць, вывозіць — убераць прочь, уносіць, увозіць; ~ *le*
couver прыняць посуд са стала — убераць посуду со
стала; 4. выкрадаць — похісць
- ennemi** [*enmi*] I, -*e a* варожы — вражескі, враждебны;
II *m* вораг — вораг
- ennui** [*ānyi*] *m* 1. туга — тоска; 2. непрыемнасць — не-
прыятнасць
- ennuyer** [*ānyije*] *vt* дакучаць, надакучваць — надоедаць;
нудзіцца, сумаваць — скучаць, іспытываць скуку
- ennuyeux/x** [*ānyijø*], -*se a* нудны, сумны — скучны, наво-
дзящий скуку
- énorme** *a* велізарны, вялізны — огромны, громадны
- enquête** *f* 1. следства; расследаванне — следствіе; рассле-
даванне; 2. анкета, апытанне — анкета, опрос
- enraciner** *vt* укараняць — внадраць
- enragé**, -*e a* шалёны — бешены
- enregistrer** *vt* 1. рэгістраваць — рэгістравать; 2. адзна-
чаць, канстатаваць — адзначаць, канстатываць
- enrhumé**, -*e a* прастуджаны, з насмаркам — прастужены,

с насморком; *il est ~ у* яго насмарк — у него насморк

enrichir *vt* узбагачаць — обогащать; *s'~* абагачацца, узбагачацца, багацець — обогащаться, богатеть

enrôler *vt* 1. вербаваць — вербовать; 2. прыцягваць — прывлекаць

enroué, -e *a* ахрыплы, хрыплы, хрыпаты — охрипший; *être ~* ахрыпнуць — охрипнуть

enrouler *vt* накручваць; абгортаць; абвіваць; загортаць; абкручваць, абмотваць — навёртываць; обёртываць; обвиваць; заворачиваць; обматываць

ensanglanter *vt* заліць, запляміць кроўю (кывёю) — залить, запятнаць крывёю

enseigne *f* 1. шыльда — вывеска; *~ lumineuse* светлавая рэклама — световая реклама; 2. адзнака — прызнак; 3. значок — значок; 4. флаг — флаг

enseignement *m* выкладанне; навучанне — преподаванне; обучение; *~ par correspondance* завочнае навучанне — заочнае обучение

enseigner *vt* (*qch à qn*) выкладаць; вучыць — преподаваць; обучаць

ensemble *I m* 1. (стройнае) цэлае, сукупнасць; сістэма — (стройнае) цэлае, сакупнасць; сістэма; *dans l'~*, *dans son ~* у цэлым — в цэлом; 2. набор, камплект — набор, комплект; 3. *тэатр., муз.* ансамбль — *театр., муз.* ансамбль

ensemble *II adv* разам, сумесна — вместе

ensuite *adv* потым, пасля — затем, потом

ensuivre (*s'*) вынікаць — вытекать, следовать из

entamer *vt* 1. надрэзаць; адрэзаць першы кавалак — надрезать; отрезать первый кусок; 2. пачынаць, распачынаць, брацца за... — начинать, приступать к...

entasser *vt* звальваць у кучу — сваливать в кучу

entendre *vt* 1. чуць — слышать; *~ dire*, *~ parler* чуць пра... — слышать о...; *j'ai entendu dire* я чуў (што) — я слышал (что); 2. слухаць; выслухваць, выслухоўваць — слушать; выслушивать; *à l'~* калі паслухаць яго — если послушать его; 3. разумець — понимать; 4. мець намер, мецца, намервацца — намереваться; *s'~* дагаворвацца — договариваться; *s'est entendu* гэта вырашана; *дамовіліся* — это решено; *уговорились*

entente *f* 1. сэнс — смысл; 2. пагадненне — соглашение; 3. узаемаразуменне — взаимопонимание

enterrement *m* пахаванне — похороны, погребение

en-tête *m* загаловак — заголовок

entêter (*s'*) *vt* упарціцца, упірацца — упорствовать, упрямиться

- enthousiasme** *m* натхненне, энтузіязм — воодушевление, энтузіязм
- enti/er, -ère** *a* цэлы, поўны — целый, полный; *une heure ~ ère* цэлая (бітая) гадзіна — целый (битый) час; *un caractère ~* цэласны характар — цельный характер; *tout ~* цалкам — целиком
- entièrement** *adv* цалкам, поўнасю — целиком, полностью
- entonner** *vt* запяваць — запевать
- entourage** *m* акружэнне, наваколле, асяроддзе — окружение, среда
- entourer** *vt* (*de qch*) акружаць, абкружаць — окружать
- entracte** *m* антракт — антракт
- entraider** (*s'*) памагаць адзін аднаму — помогать друг другу
- entraîner** *m* ажыўленне, запал; бадзёрасць; жывасць; захапленне; гарачнасць — оживление, задор; бодрость; живость; увлечение; горячность; *avec ~* з запалам (захапленнем) — с увлечением; *sans ~* вяла — вяло
- entraînement** *m* 1. захапленне, натхненне — увлечение, воодушевление; 2. уцягванне — вовлечение; 3. трэніроўка — тренировка
- entraîner** *vt* 1. цягнуць, весці — увлекать за собой; 2. уцягваць — вовлекать; 3. трэніраваць — тренировать; *s' ~* трэніравацца — тренироваться
- entraîneur** *m* трэнер — тренер
- entraver** *vt* перашкаджаць, замінаць — препятствовать, мешать
- entre** *prép* паміж, між — между; *~ nous* (*soit dit*) між (паміж) намі кажучы — между нами говоря; *~ autres* між (паміж) іншым — между прочим
- entrée** *f* 1. уваход, уезд — вход, въезд; *~ interdite* уваход забаронены — вход запрещён; 2. пропуск — пропуск; 3. прыхожая, пярэдняя — прихожая, передняя; 4. закуска — закуска; 5.: *droits d'~* пошліна — пошлина
- entrepôt** *m* склад — склад
- entreprendre** *vt* пачынаць, распачынаць, брацца — предпринимать, затевать, браться, приниматься
- entreprise** *f* 1. пачынанне; задума — начинание; затея; 2. прадпрыемства — предприятие
- entrer** *vi* 1. уваходзіць; уязджаць — входит; въезжать; *entrez!* уваходзьце! — войдите!; *laisser ~* упускаць — впускать; 2. *~ à* паступаць (*у школу і пад.*) — поступать (*в школу и т. п.*)
- entretenir** *vt* 1. падтрымліваць (*дружбу, перапіску і пад.*) — поддерживать (*дружбу, переписку и т. п.*); 2. утрымліваць, даваць сродкі — содержать, давать средства; *s' ~* гаварыць, размаўляць, гутарыць — разговаривать, беседовать

- entretien** *m* 1. утрыманне, догляд; расходы на ўтрыманне — содержание, уход; расходы на содержание; 2. гутарка; перагаворы — беседа; переговоры
- entrouvrir** *vt* прачыняць (дзверы, акно), прыадчыняць — приоткрывать
- énumérer** *vt* пералічваць — перечислять
- envahir** *vt* 1. урывацца; захопліваць сілай — вторгаться; захватываць силой; 2. запаўняць — заполнять
- enveloppe** *f* канверт — конверт
- envelopper** *vt* (*de qch*) загортваць, закручваць — завёртывать, заворачивать
- envers** I *prép* у адносінах да... — по отношению к...
- envers** II *m* адварот, выварат; левы бок — изнанка; обратная сторона; à l'~ навыварат — наизнанку
- envie** *f* 1. зайздрасць — зависть; 2. жаданне, ахвота — желание, охота
- environ** *adv* каля, прыблізна — около, приблизительно
- environs** *m pl* наваколле — окрестности
- envisager** *vt* 1. разглядаць, разглядваць — рассматривать; 2. лічыць, меркаваць, дапускаць — считать, предполагать, допускать
- envoi** *m* адпраўка, пасылка (*дзеянне*) — отправка, посылка (*действие*)
- envol** *m* узлёт — взлёт
- envolée** *f* палёт — полёт
- envoler** (*s'*) адлятаць — улетать
- envoyé** *m, -e f* 1. пасланец — посланец; ~ *spécial* спецыяльны карэспандэнт — специальный корреспондент; 2. пасланнік — посланник
- envoyer** *vt* адпраўляць, пасылаць — отправлять, посылать
- épais**, *-se a* 1. густы — густой; частый; 2. тоўсты (*слоў*) — толстый (*слово*)
- épanouir** (*s'*) расцвітаць — расцветать
- épanouissement** *m* росквіт — расцвет
- épargne** *f* 1. ашчаднасць — бережливость; 2. зберажэнне — сбережение; *caisse d'~* ашчадны банк — сберегательный банк
- épargner** *vt* 1. ашчаджаць, зберагаць, эканоміць — сберегать, экономить; 2. берагчы — беречь, щадить
- éparpiller** *vt* раскідаць, раскідваць — разбрасывать
- épatant**, *-e a* *разм.* надзвычайны, выдатны — *разг.* потрясаю- щий, замечательный
- épater** *vt* *разм.* уражваць — *разг.* поражать
- épaule** *f* плячо — плечо
- épée** *f* шпага; меч — шпага; меч; ♦ *coup d'~ dans l'eau* дарэмныя намаганні — напрасный труд
- épi** *m* колас — колос

- épice** *f* вострая прыправа — пряность; *rain d'~* пернік — пряник
- épicerie** *f* бакалея — бакалея
- épidémie** *f* епідэмія — эпидемия
- épier** *vt* падпільноўваць, падсцерагаць; высочваць — пад-стерегаць; выслежываць
- épilogue** *m* эпілог — эпилог
- épinard** *m* шпінат — шпинат
- épine** *f* 1. калючка — шип, колючка; 2.: ~ dorsale пазва-ночнік — позвоночник
- épingle** *f* шпілька — булавка; шпилька; ~ à cheveux шпіль-ка для валасоў — шпилька для волос; ~ de sûreté англійская шпілька — англійская булавка
- éplucher** *vt* абіраць (*ад лупін*), скрэбці (*маладую бульбу, моркву*) — снімаць кожуру, чыстыць (*овоци и т. п.*)
- éponge** *f* губка — губка
- époque** *f* эпоха, час, пара — эпоха, время, пора; à l'~ у свой час; тады — в своё время; тогда; à l'~ de у час — во время
- épouse** *f* жонка — супруга
- épouser** *vt* ажаніцца з..., выйсці за муж за... — женіцца на..., выйці за муж за...
- épousseter** *vt* выціраць пыл — вытирать пыль
- éprouvable** *a* жахлівы, жудасны, страшэнны — ужасный, страшный
- époux** *m* муж — супруг; les ~ муж і жонка — супруги
- éprouver (s')** улюбяцца — влюбляться
- épreuve** *f* 1. проба, выпрабаванне — проба, испытание; 2. залік — зачёт; 3. спаборніцтва — соревнование, со-стязание
- éprouver** *vt* 1. выпрабоўваць; спрабаваць — испытывать; пробовать; 2. зазнаваць, зведаваць, адчуваць — испыты-вать, ощущать
- épuiser** *vt* 1. вычэрпваць — исчерпывать; 2. мардаваць, зня-сільваць, зморваць — истощать, изнурять; s'~ 1. кан-чацца; вычэрпвацца — иссякать; исчерпываться; 2. выбі-вацца з сіл — выбиваться из сил
- épuration** *f* ачыстка — очистка
- équateur** [ekwatœ:r] *m* экватар — экватор
- équation** [ekwasjɔ̃] *f* мат. ураўненне — мат. уравнение
- équestre** [ekestr] *a* конны — конный; sport ~ конны спорт — конный спорт
- équilibre** *m* раўнавага — равновесие
- équipage** *m* экіпаж; каманда — экипаж; команда
- équipe** *f* 1. бригада; атрад; звяно — бригада; отряд; звено; chef d'~ бригадзір — бригадир; 2. спорт. коман-да — спорт. команда; ~ finaliste команда, што выйшла

- ÿ фінал — команда, вышедшая в финал; 3. змена (*рабочих*) — смена (*рабочих*)
- équipement** *m* амуніцыя, рыштунак, абсталяванне — снаряжение, оборудование
- équiper** *vt* падрыхтоўваць, рыхтаваць, забяспечваць, экіпіраваць; абсталёўваць — снаряжать, снабжать, экипировать; оборудовать
- équitation** *f* конны спорт, верхавая язда — конный спорт, верховая езда
- équivalent, -e** *a* раўнацэнны — равноценный
- érable** *m* клён — клён
- ère** *f* эра — эра
- éreinter** *vt* мардаваць, зморваць — изнурять, утомлять
- ériger** *vt* будаваць, ставіць, узводзіць — воздвигать, сооружать
- errer** *vi* бадзяцца, блукаць, вандраваць — бродить, скитаться
- erreur** *f* памылка, памылковая думка, памылковы погляд — ошибка, заблуждение
- erroné, -e** *a* памылковы — ошибочный
- érudit, -e** I *a* адукаваны — образованный; II *m, f* эрудыт — эрудит
- éruption** *f* вывяржэнне — извержение
- escabeau** *m* лаўка; табурэтка — скамейка; табуретка
- escalade** *f* эскалацыя — эскалация; I'~ de la tension эскалацыя напружанасці — эскалация напружэннасці
- escalader** *vt* узбірацца, забірацца — взбираться, карабкаться
- escalator** *m* эскалатар — эскалатор
- escale** *f* ав. прамежкавая пасадка — ав. промежуточная посадка
- escalier** *m* лесвіца — лестница
- escamoter** *vt* 1. схавать, утаіць, скрыць — спрятать, утаить, скрыть; 2. украсці — украсть
- escargot** *m* смоўж, слімак — улитка
- escarpé, -e** *a* круты, стромкі, абрывісты — крутой, обрывистый
- esclave** *m* раб, нявольнік — раб, невольник
- esclavage** *m* рабства, няволя, нявольніцтва — рабство, неволя
- escorter** *vt* суправаджаць, эскартаваць — сопровождать, эскортировать
- escrime** *f* фехтаванне — фехтование
- escrimer** *vt* фехтаваць — фехтовать
- escrimeu//r** *m, -se* *f* фехтавальшычык — фехтовальщик
- escroc** [eskro] *m* махляр — мошенник

- espace** *m* 1. прастора — пространство; 2. прамежак — промежуток; 3. космас — космос
- espèce** *f* парода; род, вид; сорт, гатунак — порода; род, вид; сорт; de toute espèce усякага роду — всякого рода; une ~ de нешта накшталт — что-то вроде
- espérance** *f* надзея — надежда
- espérer** I *vi* спадзявацца, выказваць надзею — надеяться, выражаць надзею; j'espère que vous êtes content я спадзяюся, вы задаволены? — я надеюсь, вы довольны?; II *vt* спадзявацца, разлічваць — надеяться, рассчитывать; ~ le succès спадзявацца на поспех — надеяться на успех
- espièglerie** *f* свавольства — шалость
- espion** *m*, **-ne** *f* шпіён — шпион
- espoir** *m* надзея — надежда
- esprit** *m* 1. розум — ум; 2. дух — дух; présence d'~ прысутнасць духу — присутствие духа; rendre l'~ канаць, паміраць — испускать дух, умирать; faire de l'~ вастрасловіць — острить
- esquisse** *f* 1. накід, эскіз — набросок, эскиз; 2. нарыс — очерк
- essai** *m* 1. проба, выпрабаванне; дослед; спроба — проба, испытание; опыт; попытка; un vol d'~ выпрабавальны палёт — испытательный полёт; 2. нарыс — очерк
- essayage** *m* 1. тэх. выпрабаванне — тэх. испытание; 2. прымерка — примерка
- essayer** I *vt* 1. выпрабоўваць, спрабаваць — испытывать, пробовать; 2. прымераць, прымяраць — примерять; II *vi* (de faire qch) спрабаваць — пробовать, пытаться
- essence** *f* 1. сутнасць — сущность, существо; 2. бензін — бензин; pompe à ~ бензакалонка — бензоколонка; 3. эсенцыя; эфірны алей — эссенция; эфирное масло
- essentiel** [esāsjel], **-le** I *a* істотны; асноўны — существенный; основной; II *m* сутнасць, галоўнае — сущность, главное
- essor** *m* 1. узлёт — взлёт; 2. уздым; рост; размах — подъём; рост; размах
- essuie-mains** *m* ручнік — полотенце для рук
- essuyer** *vt* 1. выціраць, асушваць — вытирать, осушать; 2. зносіць, пераносіць; цярпець — сносить; терпеть; ~ un échec пацярпець няўдачу — потерпеть неудачу
- est** [est] *m* усход — восток; d'~ усходні — восточный
- estampe** *f* 1. эстамп — эстамп; 2. штамп — штамп
- estampille** *f* штэмпель — штемпель
- esthète** *m*, *f* эстэт — эстет

esthétique I *a* эстэтычны — эстетический; II *f* эстэтыка — эстетика

estimation *f* ацэнка — оценка

estime *f* павага — уважение

estimer *vt* 1. паважаць, цаніць — уважать, ценить; 2. ацэньваць — оценивать; 3. меркаваць, лічыць — полагать, считать

estomac [ɛstɔma] *m* страўнік — желудок

estrade *f* эстрада; падмосткі — эстрада; подмости

estropier *vt* 1. калечыць — калечить; 2. перакручваць, скажаць — коверкать

esturgeon *m* асетр, асяцёр — осётр; de l'~ асятрына — осетрина; grand ~ бялуга — белуга; ~ étoilé сяўруга — севрюга

et *conj* 1. і, ды — и; vous et moi вы і я — вы и я; et ainsi de suite і гэтак далей — и так далее; 2. а — а; je reste ici et vous? я застаюся тут, а вы? — я остаюсь здесь, а вы?

étable *f* хлёў — хлев

établir *vt* 1. асноўваць, засноўваць — основывать, учреждать; ~ un camp разбіць лагер — разбить лагерь; 2. наладжваць, устанаўліваць; уводзіць — налаживать, устанавливать; вводить; ~ des relations diplomatiques наладзіць дыпламатычныя адносіны — установить дипломатические отношения

établissement *m* установа — учреждение, заведение

étage *m* паверх — этаж; maison sans ~s аднапавярховы дом — одноэтажный дом; maison à un ~ двухпавярховы дом — двухэтажный дом

étalage *m* выстаўка (тавараў); вітрына — выставка (товаров); витрина

étaler *vt* раскладваць; выстаўляць на паказ — раскладывать; выставлять напоказ

étanche *a* непранікальны — непроницаемый

étang *m* сажалка — пруд

étape *f* этап — этап

état *m* 1. (Etat) дзяржава — государство; 2. штат — штат; 3. стан, становішча — состояние, положение

etc. (*ad et cetera*) *loc. adv.* і г. д. (і гэтак далей) — (от et cetera) и т. д. (и так далее)

été *m* лета — лето

éteindre *vt* тушыць, гасіць — гасить; s'~ тухнуць, гаснуць — гаснуть

étendard *m* сцяг — знамя

étendre *vt* 1. расцілаць — расстилать; 2. намазваць — намазывать; 3. расшыраць, пашыраць — расширять; s'~ 1. легчы — лечь; 2. распасцірацца — простираться; 3. (a) распаўсюджвацца (на) — распространяться (на)

éternel, -le *a* вечны — вечный

éternuer *vi* чхаць — чихать

éther [eter] *m* мед. эфир — мед. эфир

ethnologue *m* этнограф — этнограф

ethnographie *f* этнографія — этнография

étinceller *vi* блискаць, блискаець — сверкать, искриться

étincelle *f* іскра — искра

étiquette *f* 1. этикетка — этикетка; 2. этикет — этикет

étouffe *f* тканіна, матэрыя — ткань, материя

étoile *f* зорка — звезда; ~ polaire Полярная звезда; ~ du matin, du soir зранка, вячэрняя зорка — утренняя, вечерняя звезда; ♦ être né sous une bonne ~ нарадзіцца пад шчаслівай зоркай — родиться под счастливой звездой

étonnant, -e *a* dziўны — удивительный

étonnement *m* dziўленне — удивление

étonner *vt* dziўляць, dziwić — удивлять, изумлять; *s'~* dziўляцца, dziwićца — удивляться, изумляться

étouffer I *vt* душыць, задушваць — душить, подавлять; II *vi* задыхацца — задыхаться

étourdi, -e *a* легкадумны — ветреный, легкомысленный

étourdir *vt* (qn de qch) аглушаць, ашаламляць — оглушать, ошеломлять

étrange *a* dziўны — странный

étrang//er, -ère I *a* 1. замежны, іншаземны — иностранный, иноземный; 2. чужы — чужой, посторонний; II *m, f* 1. чужаземец, іншаземец — иностранец; 2. заграда — заграда; à l'~ за мяжой, за мяжу — за границей, за границу

être I *vi* быць, існаваць; жыць — быть, существовать; жить; II *v. auxiliaire*: (у складаных часах) быць — (в сложных временах) быть; ils sont arrivés яны прыехалі — они приехали; nous nous sommes déjà vus мы ўжо бачыліся — мы уже виделись; III *copule*: il est écrivain ён пісьменнік — он писатель; 3.: n'est-ce pas? ці (хіба) гэта не так? — не правда ли?; est-ce que? хіба? няўжо? — разве?; qu'est-ce que c'est? што гэта такое? — что это такое?

être II *m* 1. істота, стварэнне — существо; 2. быццё — бытие

êtreindre *vt* 1. сціскаць, сцягваць — сжимать, стягивать; 2. абнімаць, абдымаць — обнимать

êtreinte *f* 1. сцісканне — сжатие; 2. абдымкі — объятие

étroit, -e *a* вузкі — узкий; à l'~ у цеснаце — в тесноте

étude *f* 1. вывучэнне — изучение; 2. вучэнне, вучэбныя заняткі — учение, учебные занятия; faire ses ~s вучыцца (у школе і пад.) — учиться (в школе и т. п.); 3. эцюд —

эюд; 4. нарыс, агляд, даследаванне — очерк, обзор, исследование

étudiant *m*, **-e** *f* студэнт — студент

étudier I *vi* вучыцца — учиться; II *vt* вучыць, вывучаць — учить, изучать

étui *m* футарал — футляр

européen, **-ne** *a* еўрапейскі — европейский

eux *pron* яны — они; *ce sont eux* гэта яны — это они; *cela dépend d'~* гэта залежыць ад іх — это зависит от них; *on a parlé d'~* (мы) гаварылі пра іх — (мы) говорили о них; *avec ~ з імі* — с ними; *pour ~* для іх, *dзеля іх* — для них; *chez ~ у іх*, *да іх* — у них, к ним

évacuer *vt* 1. эвакуіраваць — эвакуировать; 2. ачышчаць — очищать

évaluation *f* ацэнка — оценка

évaluer *vt* ацэньваць; падлічваць — оценивать; исчислять

évanouir (**s'**) млець, траціць прытомнасць — падать в обморок

évanouissement *m* непрытомнасць — обморок

évaporation *f* выпарэнне — испарение

évasion *f* уцёкі — побег, бегство

éveiller *vt* 1. будзіць — будить; 2. узбуджаць, абуджаць, выклікаць — возбуждать, вызывать; **s'~** прачынацца — просыпаться

événement *m* падзея, факт — событие, факт

éventail *m* веер — веер

éventuel, **-le** *a* магчымы, мажлівы — возможный, вероятный

évidemment *adv* відавочна, яўна — очевидно, явно

évident, **-e** *a* відавочны, яўны — очевидный, явный

évincer *vt* выцясняць, выключаць; ліквідаваць — вытеснять, исключать; устранять

éviter *vt* пазбягаць, ухіляцца — избегать, уклоняться

évolution *f* развіццё, эвалюцыя — развитие, эволюция

évoquer *vt* 1. заклінаць — заклинать; 2. выклікаць у памяці, ва ўяўленні — вызывать в памяти, в представлении; ~ *une question* ставіць пытанне на абмеркаванне — ставить вопрос на обсуждение

exact [egza(kt)], **-e** *a* 1. дакладны — точный; 2. акуратны, пунктуальны — аккуратный, пунктуальный

exactement *adv* дакладна — точно

exactitude *f* дакладнасць; акуратнасць, пунктуальнасць — точность; аккуратность, пунктуальность

exagérer *vt* перабольшваць, перавялічваць — преувеличивать

exalté, **-e** *a* узнёслы, палкі — восторженный, пылкий

examen [egzamē] *m* 1. экзамен — экзамен; ~s *d'admission* уступныя экзамены — приёмные экзамены; *passer (subir) un ~* здаваць экзамен — держать экзамен; 2. разгляд;

- вивучэнне; абмеркаванне — рассмотрение; изучение; об-
суждение
- examiner** *vt* 1. экзаменаваць — экзаменовать; 2. разглядаць;
вивучаць, абмяркоўваць — рассматривать; изучать, об-
суждать
- exaspérer** *vt* 1. рабіць жорсткім, рабіць бязлітасным —
ожесточать; 2. даводзіць да адчаю — приводит в отчая-
ние
- excavateur** *m* экскаватар; землечарпалка — экскаватор; зем-
лечерпалка
- excellent**, **-e** *a* выдатны, цудоўны — отличный, превосход-
ный
- excepté** *prép a* апрача, апроч, акрамя, за выключэннем —
кроме, за ісклученнем
- exclpter** *vt* выключаць; рабіць выключэнне — исключать;
делать исключение
- exception** *f* выключэнне — исключение; *sans* ~ без выключ-
чэння — без исключения; *à quelques (rares) ~s* за рэд-
кім выключэннем — за редким исключением; *faire ~*
à la règle быць выключэннем, з'яўляцца выключэннем —
быть исключением, составлять исключение
- exceptionnel**, **-le** *a* выключны — исключительный
- excès** *m* 1. лішак; празмернасць — излишек; избыток; 2. зло-
ўжыванне — злоупотребление; 3. *pl* празмернасці, экс-
цэсы — излишества, эксцессы
- excessi//f**, **-ve** *a* празмерны — чрезмерный
- exciter** *vt* 1. абуджаць, выклікаць — возбуждать, вызывать;
2. (*à qch, à faire qch*) падбухторваць — подстре-
кать
- exclamation** *f* вокліч, выгук — восклицание, возглас
- exclamer (s')** усклікаць, выгукваць — восклицать
- exclure** *vt* выключаць — исключать
- exclusion** *f* выключэнне — исключение
- excursion** *f* экскурсія — экскурсия
- excuse** *f* выбачэнне, прабачэнне — извинение; *faire des*
~s прасіць выбачыць (прабачыць) — извиняться
- excuser (qn de qch)** *vt* выбачаць, прабачаць, дараваць —
извинять, прощать; *s'~* прасіць выбачыць (праба-
чыць) — извиняться
- exécutant** *m*, **-e** *f* муз. выканаўца — муз. исполнитель
- exécuter** *vt* 1. выконваць — исполнять, выполнять; 2. караць
смерцю — казнить
- exécuti//f**, **-ve** *a* выканаўчы (*пра ўладу*) — исполнитель-
ный (*о власти*)
- exécution** *f* 1. выкананне, здзяйсненне — исполнение, вы-
полнение; *mettre à ~* выканаць — привести в испол-
нение; 2. пакаранне смерцю — казнь

- exemplaire** I *a* прыкладны, узорны — примерный, образцовый;
II *m* экзэмпляр — экзэмпляр
- exemple** *m* прыклад, узор — пример, образец; *par* ~ напрыклад — например; *à l'~ de pa* прыкладу — по примеру
- exercer** *vt* 1. практыкаваць, развіваць, трэніраваць — упражнять, развивать, тренировать; ~ *la mémoige* практыкаваць памяць — упражнять память; 2. выконваць (*абавязкі i пад.*) — исполнять (*обязанности и т. п.*); ~ *un métier, le commerce, la médecine* займацца рамяством, гандлем, медыцынай — заниматься ремеслом, торговлей, медициной; *s'~* практыкавацца — упражняться
- exercice** *m* 1. практыкаванне — упражнение; ~s *libres* вольныя практыкаванні — вольные упражнения; 2. рух — движение; 3. выкананне (*абавязкаў i пад.*) — исполненне (*обязанностей и т. п.*)
- exhiber** *vt* 1. прад'яўляць, паказаваць — предъявлять, показывать; 2. выстаўляць напоказ — выставлять напоказ
- exigeant, -e** *a* патрабавальны — требовательный
- exigence** *f* 1. патрабавальнасць — требовательность; 2. патрабаванне — требование
- exiger** *vt* патрабаваць — требовать
- exil** *m* ссылка, выгнанне — ссылка, изгнание
- exiler** *vt* ссылаць, выганяць — ссылать, изгонять
- existence** *f* існаванне, жыццё; лад жыцця — существование, жизнь; образ жизни; *niveau d'~* жыццёвы ўзровень — жизненный уровень
- exister** *vi* існаваць, жыць — существовать, жить
- exorbitant, -e** *a* празмерны — чрезмерный
- expansion** *f* пашырэнне, павелічэнне; экспансія — расширение, увеличение; экспансія
- expédier** *vt* адпраўляць, пасылаць — отправлять, посылать
- expéditeur** *m* экспедытар, адпраўшчык — экспедитор, отправитель
- expédition** *f* 1. адпраўка — отправка; 2. экспедыцыя, паход — экспедиция, поход
- expérence** *f* 1. вопытнасць, спрактыкаванасць — опытность; 2. дослед; выпрабаванне — опыт; испытание
- expériment, -e** *a* вопытны, спрактыкаваны — опытный
- expert** *m* (*en qch*) эксперт — эксперт
- expier** *vt* загладжваць (*віну*) — искупать, заглаживать (*вину*)
- expiration** *f* 1. выдыханне — выдыхание; 2. заканчэнне (*тэрміну i пад.*) — окончание (*срока и т. п.*)
- expirer** I *vt* выдыхаць — выдыхать; II *vi* 1. паміраць, уміраць — умирать; 2. мінаць, канчацца (*пра тэрмін i пад.*) — истекать (*о сроке и т. п.*)
- explication** *f* тлумачэнне — объяснение

- expliquer** *vt* тлумачыць, растлумачваць — объяснять, разъяснять
- exploit** *m* подзвіг — подвиг
- exploitation** *f* 1. эксплуатацыя — эксплуатация; *mettre en ~* увесці ў эксплуатацыю — ввести в эксплуатацию; 2. гаспадарка; прадпрыемства — хозяйство; предприятие
- exploiter** *vt* эксплуатаваць — эксплуатировать
- exploiteu** // *r, -se* I *a* той, што (які) эксплуатае — эксплуатирующий; *les classes ~ ses* эксплуатаатарскія класы — эксплуататорские классы; II *m, f* эксплуатаатар — эксплуататор
- explorat** // *eur, -rice* I *a* той, што (які) даследуе; выпрабавальны — исследующий; испытующий; II *m, f* даследчык; падарожнік — исследователь; путешественник
- explorer** *vt* даследаваць — исследовать
- exploser** *vi* узрывацца, выбухаць — взрываться
- explosion** *f* узрыў, выбух — взрыв
- exportation** *f* вываз, экспарт — вывоз, экспорт
- exporter** *vt* вывозіць, экспартаваць — вывозить, экспортировать
- exposé** *m.* 1. пераказ — изложение; 2. справаздача — отчёт
- exposer** *vt* 1. выстаўляць — выставлять; 2. выкладаць — излагать
- exposition** *f* 1. выстаўка — выставка; *~ agricole* сельскагаспадарчая выстаўка — сельскохозяйственная выставка; 2. выкладанне, перадача — изложение; 3. экспазіцыя, вытрымка (*у фатаграфіі*) — экспозиция, выдержка (*в фотографіі*)
- exprès** *adv* знарок, назнарок, наўмысна — нарочно
- expression** *f* выраз — выражение
- exprimer** *vt* паказваць, перадаваць — выражать; *~ tout le suc перан.* выціскаць усе сокі — *перен.* выжимать все соки
- expulser** *vt* выганяць, выключаць — изгонять, исключать
- exquis, -e** *a* чароўны, цудоўны — прелестный, чудесный
- extase** *f* захапленне — восторг; *tomber en ~* надзвычай захапляцца — приходит в восторг
- extasier (s')** захапляцца — восторгаться
- extension** *f* пашырэнне, распаўсюджанне — расширение, пространство; *prendre de l'~* пашырацца — расширяться
- exténuer** *vt* мардаваць, знясільваць — истощать, изнурять
- extérieur, -e** I *a* вонкавы, знадворны, знешні — наружный, внешний; *commerce ~* знешні гандаль — внешняя торговля; II *m* 1. выгляд, знешні выгляд — внешность, наружность; *à l'~* знадворку, звонку — снаружи; 2. замежныя дзяржавы — иностранные государства
- exterminer** *vt* знішчаць, вынішчаць — истреблять, уничтожать

- externe** I *a* вонкавы, знадворны, знешні — внешний; II *m* экстэрн — экстерн
- extincteur** *m* вогнетушыцель — огнетушитель
- extirper** *vt* вырываць з каранем, выкарчоўваць — вырывать с корнем, выкорчёвывать
- extraction** *f* здабыча — добыча; ~ du pétrole, du charbon здабыча нафты, вугалю — добыча нефти, угля
- extraire** *vt* здабываць — добывать
- extrait** *m* 1. экстракт — экстракт; 2. вытрымка; урывак — выдержка; отрывок
- extraordinaire** *a* 1. незвычайны — необычайный; 2. пазачарговы; надзвычайны — внеочередной; чрезвычайный
- extravagant, -e** *a* дзівацкі, экстравагантны; недарэчны — экстравагантный, нелепый
- extrême** I *a* крайні, надзвычайны — крайний, чрезвычайный; II *m* крайнасць — крайность
- extrémité** *f* 1. край, канец — край, конец; 2. крайнасць — крайность; 3. *pl* канечнасці — конечности
- exubérance** *f* 1. багацце, дастатак — изобилие, богатство; 2. узбуджанасць — возбуждение; pas tant d'~! спакойней! — спокойнее!



Exubérance

Fable

- fable** *f* 1. байка — басня; 2. выдумка, небыліца — выдумка, небылица
- fabrication** *f* выраб — изготовление, производство
- fabrique** *f* фабрыка — фабрика
- fabriquer** *vt* 1. вырабляць — изготавливать, производить; 2. выдумляць, выдумваць, фабрыкаваць — измышлять, фабриковать
- face** *f* 1. твар — лицо; ~ à ~ твар у твар — лицом к лицу; en ~ насупраць — напротив; homme à double ~s фальшывы, двудушны чалавек, двурушнік — фальшивый, двуличный человек, двурушник; 2. добры, правы бок — лицевая сторона
- facette** *f* грань — грань; à ~s гранёны — гранёный
- fâché, -e** *a* сярдзіты, злосны — сердитый
- fâcher** *vt* гнявіць, злаваць — сердить; se ~ (*de qch*) сердаваць, злаваць, злавацца — сердиться; se ~ tout rouge моцна раззлавацца, ускіпець — сильно рассердиться, вскипеть

- fâcheu** // **x**, **-se** *a* прыкры, непрыемны — досадный, неприятный
- facile** 1. лёгкі — лёгкий; *c'est ~ à dire* лёгка сказаць — легко сказать; *elle a la larme ~ у яе* вочы на мокрым месцы — у неё глаза на мокром месте; 2. ужыўчывы; згаворлівы, памяркоўны — уживчивый; сговорчивый, покладистый
- faciliter** *vt* аблягчаць, палягчаць — облегчать
- façon** *f* 1. фасон — фасон; 2. манера, спосаб — манера, способ; *de ~ que так, каб...* — так, чтобы...; *à la ~ de у* стылі — в стиле
- facteur** *m* 1. паштальён — почтальон; 2. фактар — фактор
- factice** *a* штучны, ненатуральны — искусственный
- facture** I *f* накладная; рахунак — накладная; счет
- facture** II *f* 1. фактура — фактура; 2. манера, склад — манера, склад; *~ à part* асобы склад, своеасаблівая манера — особый склад, своеобразная манера; *gens d'une autre ~* людзі асабага складу — люди особого склада
- faculté** *f* 1. здольнасць — способность; 2. магчымасць, мажлівасць — возможность; 3. факультэт — факультет
- fade** *a* 1. нясмачны; прэсны — безвкусный; пресный; 2. *перан.* шэры, бясколерны — *перен.* бесцветный; 3. пошлы — пошлый
- faible** *a* слабы — слабый; *~ de caractère* слабахарактарны — слабохарактерный
- faiblesse** *f* слабасць — слабость
- faiblir** *vi* слабець — слабеть; *le vent faiblit* вецер слабеет — ветер слабеет
- faïence** *f* фаянс — фаянс
- faillir** *vi* 1. неставаць — недоставать; 2. памыляцца — ошибаться, заблудацца; *sans ~ абавязкова* — непременно; 3. слабець; падавацца — слабеть; поддаваться; *la mémoire lui a failli* памяць яго падвяла — память ему изменила; 4. не ўдацца; не мець поспеху — не удался; не иметь успеха; 5. *ужываецца ў* *прошлым часе* траха не — *употребляется в прошедшем времени* чуть (было) не; *j'ai failli tomber* я траха не паваліўся — я чуть было не упал
- faim** *f* голад — голод; *avoir ~ быць* галодным, хацець есці — быть голодным, хотеть есть
- faire** I *vt* 1. рабіць, выконваць; ствараць — делать, выполнять; создавать; 2. выклікаць — вызывать; *~ de la reine* засмучаць — огорчать; 3. прыводзіць у парадак — приводить в порядок; *~ la chambre прыбіраць* пакой — убирать комнату; 4. займацца чым-н. — заниматься чем-л.; *~ du sport* займацца спортам — заниматься спортом; *~ son droit* вывучаць права — изучать право; 5. прыкідвацца, строіць з сябе — изображать; *~ l'innocent* прыкідвацца нявінным — прикидываться невинным;

б. з наступным інфінітывам прымушаць — с последующим инфинитивом заставляць; ~ travailler прымушаць працаваць — заставляць работата; ~ rire смяшыць — смешыць; ~ tomber упускаць — роняць; ♦ ~ part паведамляць — сообщаць; ~ la loi камандаваць, загадваць — повелеваць; II *vi* рабіць, дзейнічаць — поступать, дзействаваць; ~ de son mieux старацца з усіх сіл — стараться изо всех сил; III *v. impers.*: il fait froid холадна — холодно; il fait beau (mauvais) aujourd'hui сёння добрае (дрэннае) надвор'е — сегодня хорошая (плохая) погода; il fait tard позна — поздно; il fait jour светла — светло; il fait nuit цёмна, ноч на дварэ — темно, ночь на дворе; il fait du vent ветрана — ветрено; que ~?, comment ~? што рабіць? — как быть?; pourquoi ~? навошта? — зачем?; il n'y a rien à ~ нічога не зробіш — ничего не поделаешь; cela ne fait rien гэта не мае значэння — это неважно; se ~ 1. рабіцца — делаться; le fromage se fait du lait сыр робіцца з малака — сыр делается из молока; 2. рабіцца, станавіцца — становиться; se ~ vieux старець — стареть; 3. (à qch) прывыкаць да... — привыкать к...; il se fait à sa nouvelle situation ён прывыкае да свайго новага становішча — он привыкает к своему новому положению; 4. :s'en ~ засмучацца — расстраиваться

fait *m* 1. справа, учынак — дело, поступок; le fait est que... справа ў тым, што... — дело в том, что...; 2. факт; падзея, здарэнне, выпадак — факт; событие, происшествие, случай; ~s divers рознае (рубрыка ў газете) — разное (рубрика в газете); de ~ en ~ фактычна, сапраўды — фактически, действительно; de ce ~ гэтым самым — тем самым; tout à ~ зусім, поўнасьцю, цалкам — совсем, совершенно

faîte *m* верх, вярышня — верх, вершина

falloir *v. impers.* быць неабходным; быць патрэбным — быть нужным; il faut трэба, патрэбна, неабходна — нужно, должно, надлежит; comme il faut прыстойны — приличный

falsifier *vt* падрабляць, фальсіфікаваць, скажаць — подделывать, фальсифицировать, искажать

fameu//x, -se *a* вядомы, выдатны — известный, знаменитый

familiariser *vt* (qn avec qch) прывучаць да... — приучать к...; se ~ 1. (avec qn) збліжацца з кім-н. — сближаться с кем-л.; 2. (avec qch) засвойваць; прывыкаць — усваивать; привыкать

famili//er, -ère *a* 1. блізкі, родны; знаёмы — близкий, родной; знакомый; 2. натуральны, прасты — непринуждённый, простой; 3. звычайны, штодзённы — обиходный;

4. привычны, звычайны; вядомы — обычный, привычный; известный
- famille** *f* сям'я — семья; еп ~ у сваім коле (асяроддзі) — в своём кругу
- famine** *f* голад — голод
- faner** *vt* варочаць (сушыць) сена — ворошить (сушить) сено; se ~ блякнуць; вянуць — блёкнуть; увядать
- fanfare** *f* 1. фанфара, трубны сігнал — фанфара, трубный сигнал; 2. духавы аркестр — духовой оркестр
- fange** *f* грязь; ціна — грязь; тина
- fantaisie** *f* 1. фантазія — фантазия; 2. капрыз, дзівацтва — прихоть, причуда
- fantasque** *a* 1. вычварны, мудрагелісты — причудливый; 2. шалапутны, дзівакаваты — взбалмошный
- fantastique** *a* фантастычны; неверагодны — фантастический; невероятный
- fantoche** *m* марыянетка — марионетка
- farce** *f* 1. фарш — фарш; 2. фарс — фарс; 3. жарт, выхадка — шутка, проделка; faire une ~ à qn пажартаваць з каго-н.— подшутить над кем-л.; être le dindon de la ~ (з)астацца ў дурнях — остаться в дураках
- farcir** *vt* (*de qch*) фаршыраваць — фаршировать
- fardeau** *m* ноша, груз — ноша, груз
- farine** *f* мука — мука; de (la) mème ~ з аднаго цеста, аднаго поля ягада — с одного теста, одного поля ягода
- farouche** *a* 1. дзікі, нелюдзімы — дикий, нелюдимый; 2. непрымірымы — непримиримый; 3. пужлівы, палахлівы — пугливый
- fascicule** *m* 1. пучок, вязка, вязанка — пучок, связка; 2. асобны выпуск (*выдання, часопіса*) — отдельный выпуск (*издания, журнала*)
- fatal, -e** *a* 1. фатальны, наканаваны — фатальный, роковой; 2. немінучы, непазбежны, няўхільны — неизбежный; 3. пагібельны — гибельный
- fatigant, -e** *a* утомны, стомны, цяжкі — утомительный, трудный
- fatigue** *m* стомленасць, стома — усталость, утомление; tomber de ~ валіцца ад стомы, стомленасці — падать от усталости
- fatigué, -e** *a* 1. стомлены, утомлены — усталый, утомлённый; 2. зношаны, панашаны — поношенный, изношенный
- fatiguer** *vt* стамляць, утамляць — утомлять; se ~ стамляцца, утамляцца — уставать, утомляться
- faubourg** *m* прадмесце — предместье
- faucher** *vt* касіць — косить
- faucille** *f* серп — серп
- faucou** *m* сокал — сокол
- fausser** *I vt* 1. падрабляць, падробліваць — подделывать;

2. перакручваць, скажаць — извращать, искажать; II *vi* фальшывіць (*у музыцы*) — фальшивить (*в музыке*)

faute *f* 1. памылка; промах, прамашка — ошибка; промах; ~ d'impression памылка друку — опечатка; 2. віна — вина; à qui la ~? хто вінаваты? — кто виноват?; ~ de з-за недахопу — за недостатком; sans ~ абавязкова — непременно

fauteuil *m* крэсла (*мяккае*) — кресло; occuper le ~ старшынстваваць — председательствовать

faut/eur *m*, **-rice** *f* віноўнік; зачыншчык, завадатар — виновник; зачинщик; ~s de guegге падпальшчыкі вайны — поджигатели войны

fauti/f, **-ve** *a* вінаваты — виновный

fauve 1. рыжаваты — рыжеватый; 2. драпежны, дзікі — дикий; bêtes ~s драпежныя звяры — хищные звери

fau/x, **-sse** I *a* 1. памылковы — ложный; ~sse alagme беспадстаўна трывога — ложная тревога; 2. ілжывы, хлуслівы — лживый; 3. падроблены, фальшывы — поддельный, фальшивый; c'est ~! няпраўда!, хлусня! — неправда!, ложь!; II *m* падлог — подлог

faveur *f* ласка; прыхільнасць — милость; благосклонность; en ~ de... на карысць... — в пользу...

favorable *a* 1. спрыяльны — благоприятный; 2. прыхільны — благосклонный

favori, **-te** I *a* каханы — любимый; II *m*, *f* любімец, пястун — любимец; III *m pl* бакенбарды — бакенбарды

favoriser *vt* заступацца, падтрымліваць; спрыяць — покровительствовать; благоприятствовать

fébrile *a* ліхаманкавы — лихорадочный

fécond, **-e** *a* 1. урадлівы; пладавіты — плодородный; плодovitый; ~ en qch багаты, шчодры — обильный, изобилующий; 2. той, што абяцае поспех — сулящий успех

fédéral, **-e** *a* федэральны, федэратыўны, саюзны — федеральный, федеративный, союзный

fédération *f* федэрацыя, саюз — федерация, союз

fédéré, **-e** *a* саюзны — союзный; république ~e саюзная рэспубліка — союзная республика

fée *f* фея — фея; conte de ~s чарадзейна казка — волшебная сказка; baguette de ~ чарадзейна палачка — волшебная палочка

feindre *vt* (*qch, de faire qch*) прытварацца, прыкідвацца — притворяться, прикидываться

feinte *f* прытворства, прыкідванне — притворство; sans ~ шчыра — искренне

fêlé, **-e** *a* патрэсканы; надтрэснуты — потрескавшийся; надтреснутый

- félicitation** *f* віншаванне; привітанне — поздравление; приветствие
- félicité** *f* щасце, асалода — блаженство
- féliciter** *vt* (*qn sur qch, à l'occasion de qch*) віншаваць — поздравлять
- femelle** *f* самка — самка
- féminin, -e** *a* 1. жаночы — женский; 2. жаноккі — женственный
- féminité** *f* жаноккасць — женственность
- femme** [fam] *f* 1. жанчына — женщина; 2. жонка — жена
- fendre** *vt* сячы; калоць — рубить; колоть; ~ du bois калоць дровы — колоть дрова; la tête me fend у мяне галава трашчыць — у меня голова трешит; il gèle à piegге ~ на дварэ траскучы мароз — на дворе трескучий мороз; se ~ расколвацца, трэскацца — раскальватся, трэскацца
- fenêtre** *f* акно — окно; à la ~ каля акна — у окна; par la ~ у акно — в акно; ♦ jeter son argent par les ~s раскідаць грошы, раскідацца грашыма — сорить деньгами
- fente** *f* трэшчына, шчыліна — трещина, щель
- fer** [fɛr] *m* жалеза — железо; ~ à gerasser прас — утюг; ~ électrique электрычны прас — электрический утюг
- fer-blanc** *m* бляха — жость
- férié, -e** *a* святочны — праздничный; jour ~ нерабочы, выходны дзень — нерабочий, выходной день
- ferme** I *a* 1. моцны, трывалы — крепкий, прочный; 2. стойкі, цвёрды — стойкий, твёрдый
- ferme** II *f* ферма — ферма
- fermenter** *vt* брадзіць, закісаць, кіснуць — бродить, закисать, киснуть
- fermer** I *vt* 1. зачыняць; закрываць (*sход*); загортваць (*кнігу*); замыкаць (*на ключ*) — закрывать; запирать; ~ la radio выключаць радыё — выключать радио; ~ une lettre заклеіць пісьмо (*ліст*) — запечатать письмо; ♦ ~ les yeux sur глядзець праз пальцы — смотреть сквозь пальцы; ~ la bouche à qn заціснуць рот — зажать рот; 2. канчаць — заканчиваться; II *vi* зачыняцца, замыкацца — закрываться, запираться
- fermeté** *f* 1. цвёрдасць, моц — твёрдость, крепость; 2. перан. стойкасць, цвёрдасць, рашучасць — перен. стойкость, твёрдость, решительность
- fermeture** *f* 1. замок — замо́к; ~ éclair маланка (*засцежка*) — молния (*застёжка*); 2. закрыццё — закрытие
- fermi//er** *m, -ère* *f* фермер — фермер
- féroce** *a* драпежны, дзікі — хищный, дикий
- ferrer** *vt* падкоўваць — подковывать
- ferroviaire** *a* чыгуначны — железнодорожный
- fertile** *a* урадлівы — плодородный

- fertilité** *f* урадлівасць — плодородие
- fervent**, -e *a* заўзяты, старанны; гарачы — ревностный, усердный; горячий, ярый
- ferveur** *f* запал, стараннасць; гарачнасць — усердие, рвение; горячность
- fesse** *f* ягадзіца — ягодица
- festin** *m* пир, банкет, банкетаванне — пир, пиршество
- festival** *m* фестываль — фестиваль; ~ *du film* кінафестываль — кинофестиваль
- fête** *f* свята — праздник
- fêter** *vt* святкаваць — праздновать
- feu** *m* 1. агонь — огонь; ~ *d'artifice* феерверк — фейерверк; ~ *olympique* алімпійскі агонь — олимпийский огонь; 2. стральба — стрельба; *faire* ~ страляць — стрелять; 3. пажар — пожар; *crier au* ~ зваць на дапамогу пры пажары — звать на помощь при пожаре; *au* ~! пажар! гарым! — пожар! горим!
- feuillage** *m* лісце — листва
- feuille** *f* ліст — лист
- feuilleton** *m* 1. рубрыка, хроніка — рубрика, хроника; 2. фельетон — фельетон
- fève** *f* боб — боб
- février** *m* люты — февраль; *en* ~, *au mois de* ~ у лютым — в феврале
- fiancé** *m*, -e *f* малады, жаніх; маладая, нявеста — молодой, жених; молодая, невеста
- ficeler** *vt* перавязваць вяровачкай — перевязывать верёвочкой
- ficelle** *f* вяровачка — бечёвка
- fiche** *f* 1. ярлык — ярлык; 2. фішка — фишка; 3. картка, картачка — карточка
- fichu I** *m* хустка — платок
- fichu II**, -e *a* 1. дрэнны, паганы — дрянной; 2. прапашчы — пропащий; *il est* ~ прапашчы ён чалавек — пропащий он человек
- fiction** *f* фікцыя, выдумка — фикция, вымысел; *science* ~ навуковая фантастыка — научная фантастика
- fidèle** *a* 1. верны, адданы — верный, преданный; 2. дакладны — точный
- fier** [fje:r], **fière** *a* 1. ганарлівы, ганарысты — гордый, надменный; *être* ~ *de* qch ганарыцца — гордиться; 2. высакародны; узвышаны — благородный; возвышенный
- fier (se)** (*à qn, à qch*) давярацца, спадзявацца — доверяться, полагаться
- fierté** *f* гордасць — гордость
- fièvre** *f* 1. гарачка; ліхаманка — горячка; лихорадка; 2. перан. гарачка, ліхаманка — перен. лихорадка

- figé, -e a** нерухомы, застылы — неподвижный, застывший
- figure f** 1. твар — лицо; 2. вобраз — образ; 3. аблічча, воблік — облик
- figurer I vt** маляваць, ляпіць — изображать, рисовать, лепить; II *vi* фігураваць — фигурировать; *se* ~ уяўляць — представлять себе
- fil m** 1. нітка — нитка, нить; 2. эл. провад — эл. провод; ~ *de fer* дрот — проволока
- file f** 1. рад, шэраг — ряд; 2. чарга — очередь; *prendre la* ~ стаць у чаргу — стать в очередь
- filer I vt** прасці — прясать; II *vi* *разм.* уцякаць — *разг.* убегать
- filet I m** 1. нітачка — ниточка; 2. струменьчык — струйка
- filet II m** сетка — сеть, сетка; авоська
- filet III m** філе — филе
- filial, -e a** сыноўскі, даччыны — сыновний, дочерний
- filiale f** філіял, аддзяленне — филиал, отделение
- fille f** 1. дачка — дочь; 2. дзеўка — девица; *jeune* ~ дзяўчына — девушка
- fillette f** дзяўчынка — девочка
- film m** фільм — фильм; ~ *sonore*, ~ *parlant* гукавы фільм — звуковой фильм; ~ *en couleurs* каляровы фільм — цветной фильм; *tourner un* ~ здымаць фільм — снимать фильм
- fils [fis] m** сын — сын
- fin I f** 1. канец — конец; *mettre* ~ *à палажыць канец* — положить конец; *prendre* ~ *спыняцца* — прекращаться; 2. мэта, намер — цель, намерение
- fin II, -e a** 1. тонкі — тонкий; 2. дробны — мелкий; 3. хітры — хитрый; 4. далікатны, вытанчаны — изысканный
- final, -e a** канечны; фінальны — конечный; финальный
- finances f pl** фінансы — финансы
- finesse f** 1. тонкасць — тонкость; 2. праніклінасць — проницательность; 3. досціп, дасціпнасць — остроумие
- finir I vt** канчаць, заканчваць — кончать, заканчивать; II *vi* канчацца; пераставаць — кончатся; переставать
- fissure f** шчыліна, трэшчына — щель, трещина
- fixe a** 1. нерухомы — неподвижный; *film* ~ дыяфільм — диафильм; ♦ *idée* ~ неадчэпная (назойлівая) ідэя — навязчивая идея; 2. нязменны — неизменный; *prix* ~ цвёрдая цана — твёрдая цена
- fixer vt** 1. умацоўваць, прымацоўваць — укреплять, прикреплять; 2. назначаць — назначать; *se* ~ 1. пасяляцца — поселяться; 2. прымацоўвацца — прикрепляться
- flacon m** флакон — флакон
- flagrant, -e a** яўны — явный; *en* ~ *délit* на месцы злачынства — на месте преступления
- flair m** нюх; чуццё — нюх; чутьё

- flambeau** *m* факел — факел
- flamber** *vi* палаць, палымнець — пылать, пламенеть
- flamme** *f* 1. полымя — пламя; 2. жар; запал, любоў — жар; пыл, любовь
- flanc** *m* 1. бок — бок; 2. схіл — склон
- flâner** *vi* фланіраваць, шлындаць — фланіровать, слоняцца
- flaque** *f* лужа, лужына — лужа
- flatter** *vt* 1. дагаджаць — угоджаты; 2. песціць, лашчыць — ласкаць; 3. абнадзейваць — абнадёжываць; *se ~* цешыць сябе надзеяй — абольшацца надзеждой
- flatterie** *f* лісліваць — лесьць
- flèche** *m* страла — стрела
- flétrir (se)** вянуць, блякнуць — вянуць, блекнуць
- fleur** *f* 1. кветка — цвeток; 2. цвіценне — цветение; 3. росквіт — расцвет; *être dans la ~ de sa jeunesse* быць у росквіце сіл — быць в расцвете сил
- fleurir** *vi* цвісці — цвести
- fleuve** *m* рака — река
- flexible** *a* гнуткі, гібкі — гібкий
- flocon** *m* 1. жмут, шматок, касмыль — клок, клочок; 2. *pl* камякі, шмакці — хлопья; *~s de neige* сняжынкi — снежынкi
- floraison** *f* цвіценне — цветение
- florissant, -e** *a* квітнеючы, працвітаючы — цветущий, процветающий
- flot** *m* 1. хваля — волна; 2. паток — поток
- flotte** *f* флот — флот
- flotter** I *vi* плысці, плыць — плыць; II *vt* сплаўляць (*лес*) — сплавяць (*лес*)
- flottille** *f* флатылія — флотылія
- flûte** *f* флейта — флейта
- flûtiste** *m* флейтыст — флейтист
- fluvial, -e** *a* рачны — речной; *navigation ~ e* рачное суднаходства — речное судноходства; *port ~ e* рачны порт — речной порт
- flux** *m* марскі прыліў — морской прилив
- fluxion** *f* запаленне — воспаление; *~ à la joue* флюс, скула — флюс; *~ de roitrine* *разм.* запаленне лёгкіх — *разг.* воспаление лёгких
- foi** *f* 1. вера, вераванне — вера, верование; 2. давер, вера — доверие, вера; *bonne ~* добрасумленнасць, прыстойнасць, праўдзівасць — добросовестность, порядочность, правдивость; *de bonne ~* шчыры, праўдзiвы — искренний, правдивый; *та ~* праўду кажучы — по правде гoвoрyя
- foie** *m* печань, пячонка — печень, печёнка
- foin** *m* сена — сено

foire *f* кірмаш — ярмарка

fois *f* раз — раз; *bien des* ~ не раз — не раз; *une* ~ аднойчы, аднаго разу — аднажды, один раз; *une autre* ~ іншым разам, другі раз — в другой раз; *à la* ~ адразу, зразу — сразу; *pour la première* ~ упершыню — впервые

fol *gl fou* — см. *fou*

fomentat//eur *m -rice f* падпальшчык — поджигатель; ~ *de guerre* падпальшчык вайны — поджигатель войны

foncé, -e *a* цёмны — тёмный

fonction *f* 1. пасада — должность; 2. функцыя; дзейнасць — функцыя; дзейнасць; 3. работа, ход (*машыны, механізма*) — работа, ход (*машины, механизма*)

fonctionnaire *m* 1. службовец; чыноўнік — (государственный) служачы; чіновнік; 2. партыйны, прафсаюзны работнік — партыйны, прафсаюзны работнік

fonctionner *vi* дзейнічаць, функцыянаваць — действовать, функционировать

fond *m* 1. дно; глыбіня — дно; глыбіня; *au* ~ на дне — на дне; 2. днішча — днище; 3. аснова — основа; *à* ~ дасканала — досканальна; *au* ~ па сутнасці — в сутнасці; 4. фон — фон; 5. фонд — фонд

fondamental, -e *a* фундаментальны, асноўны — фундаментальный, основной

fondat//eur *m, -rice f* заснавальнік — основатель

fondation *f* 1. фундамент, падмурак — фундамент, основание

fondement *m* 1. фундамент, падмурак — фундамент, основание; 2. аснова, база — основа, база; ~ *économique* эканамічная база — эканомічная база

fonder *vt* асноўваць, ствараць, засноўваць, закладаць — основывать, создавать, учреждать

fondre I *vi* раставаць, растварацца — таяць, растворяться; ~ *en larmes* заліцца слязамі (слязьмі) — заліцца слязамі; II *vt* 1. плавіць — плавить; 2. адліваць (*метал*) — отливать (*металл*)

fonds *m* 1. зямля; маёнтак — земля; імяне; 2. капітал — капітал; ~ *publics* дзяржаўныя сродкі — государственные средства; 3. фонд, запас — фонд, запас; ~ *de logement*, ~ *locatif* жыллёвы фонд — жилищный фонд

fontaine *f* 1. крыніца — родник; 2. фантан — фантан

football [futbo:l] *m* футбол — футбол

footballeur [futbolœ:r] *m* футбаліст — футболист

force *f* сіла, моц, магутнасць — сила, крепость, могущество; *à* ~ *de...* пры дапамозе..., з дапамогаю... — посредством..., с помощью...; *de gré ou de* ~ воляй-няволяй — волей-неволей

forcer *vt* 1. прымушаць — заставлять; 2. пераадольваць;

- узломваць — преодолевать; взламывать; 3. фарсіраваць — форсировать
- foresti//er, -ère** I *a* лясны — лесной; II *m* ляснічы — лесничий
- forêt** *f* лес — лес
- forge** *f* кузня — кузница
- forger** *vt* 1. каваць, выкоўваць — ковать, выковывать; 2. выдумляць, выдумваць — измышлять
- forgeron** *m* каваль — кузнец
- formalisme** *m* фармалізм — формализм
- formalité** *f* фармальнасць — формальность
- formation** *f* 1. утварэнне, стварэнне, фарміраванне — образование, создание, формирование; 2. выхаванне, падрыхтоўка; навучанне — воспитание, подготовка; обучение; 3. фармацыя — формация
- forme** *f* форма; выгляд — форма; вид
- formel, -le** *a* 1. фармальны — формальный; 2. катэгарычны — категорический
- former** *vt* 1. ствараць — создавать; 2. выхоўваць, фарміраваць — воспитывать, формировать; 3. складаць, рабіць — составлять, делать
- formidable** *a* 1. велізарны, вялізны — громадный; 2. цудоўны, выдатны, вельмі добры — великолепный, очень хороший
- formulaire** *m* фармуляр, бланк — формуляр, бланк
- formuler** *vt* фармуляваць, выкладаць — формулировать, излагать
- fort, -e** I *a* 1. моцны, дужы — сильный, крепкий; 2. (*en qch*) умелы, майстэрскі — искусный; II *adv* вельмі, надта, дужа — очень, весьма; ~ *bien* вельмі добра, выдатна — очень хорошо, отлично; ~ *à propos* вельмі дарэчы — весьма кстати
- forteresse** *f* крэпасць — крепость
- fortifier** *vt* умацоўваць — укреплять
- fortuit, -e** *a* выпадковы — случайный
- fortune** *f* 1. удача, шчасце — удача, счастье; 2. доля, лёс — участь, судьба; 3. маёмасць, багацце — состояние, богатство
- fosse** *f* 1. яма, катлан — яма, котлован; 2. магіла — могила; 3. шахта — шахта
- fossé** *m* роў, канава — ров, канава
- fou (fol), folle** I *a* 1. вар'яцкі, звар'яцелы, шалёны — сумасшедший, безумный; 2. безразважны, неразумны, шалёны — безрассудный, шальной; II *m* 1. вар'ят — сумасшедший; 2. слон (*шахматны*) — слон (*шахматный*)
- foudre** *f* маланка — молния

- foudroyant, -e** *a* маланкавы; знішчальны — молниеносный; сокрушительный
- fouet** *m* плётка, пуга — хлыст, кнут
- fouiller** *vt* 1. раскопваць — разрывать, раскапывать; 2. капца, шукаць — рыться, шарить; 3. ашукваць — обыскивать
- foule** *f* натоўп; зборышча — толпа; сорище
- four** *m* печ — печь; *petits ~s* пячэнне — печенье
- fourchette** *f* відэлец — вилка
- fourgon** *m* 1. фургон — фургон; 2. багажны вагон — багажный вагон
- fourmi** *f* мурашка — муравей
- fourneau** *m* пліта; печ — плита; печь; *~ à gaz* газавая пліта — газовая плита; *haut ~* доменная печ, домна — доменная печь, домна
- fournir** *vt* (*qch, qn de qch*) забяспечваць, дастаўляць, пастаўляць — снабжать, доставлять, поставлять
- fourniture** *f* пастаўка — поставка
- fouirage** *m* корм, фураж — корм, фураж
- fouillé, -e** I *a* падбіты футрам — на меху; II *m* гушчар — чаша
- fourrer** *vt* 1. соваць, засоўваць — совать, засовывать; 2. падбіваць футрам — подбивать мехом
- fourrure** *f* 1. футра — мех; 2. шуба, футра — шуба
- foyer** *m* 1. ачаг — очаг; 2. фае — фойе; 3. інтэрнат — общежитие
- fracas** *m* грукат — грохот
- fracasser** *vt* разбіваць на друзачкі (ушчэнт) — разбивать вдребезги
- fraction** *f* 1. доля, частка — доля, часть; 2. *mat.* дроб — *mat.* дробь; 3. фракцыя — фракция
- fracture** *f* пералом косці — перелом кости
- fragile** *a* крохкі; ломкі; нямоцны — хрупкий; ломкий; непрочный
- fragment** *m* 1. абломак, фрагмент — обломок, фрагмент, 2. урывак — отрывок
- fraîcheur** *f* свежасць, халадок, прахалода — свежесть, холодок, прохлада
- frais I, fraîche** *a* ядраны, халаднаваты; свежы — прохладный; свежий
- frais II** *m pl* выдаткі, расходы — издержки; расходы; *~ de production* выдаткі вытворчасці — издержки производства
- fraise** *f* трускалкі, клубніцы — клубника; *~ des bois* суніцы — земляника
- framboise** *f* маліна — малина
- fran//с, -che** *a* 1. свабодны, вольны — свободный, вольный;

2. шчыры, чыстасардэчны, адкрыты — искренний, чисто-сердечный, откровенный
- français, -e** I *a* французскі — французский; II *m* французская мова — французский язык; *parler* ~ гаварыць па-французску — гаворить по-французски
- franchement** *adv* шчыра, адкрыта — откровенно, открыто
- franchir** *vt* 1. перасякаць — пересекать; 2. пераадольваць — преодолевать
- frappant, -e** *a* дзіўны — поразительный, дивный
- frapper** I *vt* 1. біць, удараць; стукаць — бить, ударять; стучать; 2. уражваць, здзіўляць, дзівіць — поражать, удивлять; II *vi* стукаць, стукацца — стучаться; ~ à la porte стукаць, стукацца ў дзверы — стучаться в дверь
- fraternel, -le** *a* брацкі, братэрскі — братский
- fraternité** *f* брацтва, братэрства — братство
- frayer** *f* страх — страх
- freiner** *vt, vi* тармазіць — тормозить
- frêle** *a* ломкі; крохкі — ломкий; хрупкий
- frémir** *vi* дрыжаць, трымцець — дрожать, трепетать
- frêne** *m* ясень — ясень
- frénésie** *f* раз'юшанасць; шаленства — иступление; бешенство
- fréquent, -e** *a* часты — частый
- fréquenter** *vt, vi* наведваць — посещать
- frère** *m* брат — брат
- friandise** *f, pl* ласункі — лакомства
- frictionner** *vt* націраць, расціраць, уціраць — натирать, растирать, втирать
- frigidaire** *m* халадзільнік — холодильник
- frileu//x, -se** *a* зябкі — зябкий
- friper** *vt* мяць, камячыць — мять, комкать
- frire** I *vt* смажыць, пячы (*рыбу, бульбу*) — жарить (*рыбу, картошку*); II *vi* смажыцца, пячыся (*пра рыбу, бульбу*) — жариться (*о рыбе, картошке*)
- friser** I *vt* завіваць — завивать; II *vt* кучаравіцца (*пра валасы*) — виться (*о волосах*)
- frisson** *m* дрыжыкі — дрожь, озноб
- frissonner** *vi* дрыжаць, трэсціся, калаціцца — дрожать, чувствовать озноб
- frit, -e** *a* смажаны, печаны — жареный
- frivole** *a* легкадумны, пусты — легкомысленный, пустой
- froid, -e** I *a* халодны — холодный; II *adv* холадна — холодно; *il fait* ~ *aujourd'hui* сёння холадна — сегодня холодно; III *m* холад — холод; *prendre* ~ прастудзіцца — простудиться
- frôler** *vt* ледзь дакранацца, датыкацца — слегка касаться
- fromage** *m* сыр — сыр; ~ *blanc, ~frais* тварог — тварог

- froment** *m* пшаница — пшеница
- froncer** *vt* хмурыць, насупліваць — хмурить, насупливать;
~ *les sourcils* насупліваць бровы — хмурить брови
- front** *m* 1. лоб — лоб; 2. фронт — фронт; ~ *populaire* народны фронт — народный фронт; 3. нахабнасць, нахабства, дзёрзкасць — наглость, дерзость
- frontière** *f* 1. *f* граница, мяжа — граница; 2. *a* пагранічны — пограничный
- frotter** *vt* церці, націраць — тереть, натирать
- frugal, -e** *a* умераны, непатрабавальны (*у ядзе*) — умеренный, нетребовательный (*в пище*)
- fruit** *m* фрукт, плод — фрукт, плод
- fruiti//er, -ère** *a* фруктовы — фруктовый
- fuir** *I vi* 1. уцякаць — убежать; 2. бегчы — бежать; *II vt* пазбягаць (*каго-чаго*); ухіляцца (*ад чаго*) — избегать (*кого-чего*); уклоняться (*от чего*)
- fumée** *f* 1. дым — дым; 2. куро́дым — копать
- fumer** *I vi* 1. дымець; чадзіць — дымить; чадить; 2. вэндзіць — коптить; 2. курыць — курить; *défense de ~* не курыць! — курить воспрещается!
- fumeur** *m* курэц — курильщик
- fumier** *m* 1. гной — навоз; 2. *разм.* дрэнь — *разг.* дрянь
- funébre** *a* 1. пахавальны — похоронный; 2. маркотны, тужлівы, нудны — унылый, мрачный, заунывный
- funérailles** *f pl* пахаванне — похороны
- funeste** *a* пагібельны, згубны — гибельный, пагубный
- fureur** *f* лютасць, разлютаванасць, раз'юшанасць — ярость, разъярённость
- furoncle** *m* фурункул, скула — фурункул
- fusée** *f* ракета — ракета; ~ *cosmique* касмічная ракета — космическая ракета; *lancer une ~* запусціць ракету — запустить ракету
- fusée-porteuse** *f* ракета-носьбіт — ракета-носитель
- fusil** [fyzi] *m* стрэльба, ружжо; вінтоўка — ружьё; винтовка
- fusiller** *vt* расстрэльваць — расстреливать
- futile** *a* нікчэмны — ничтожный
- futur, -e** *I a* будучы — будущий; *II m* будучыня, будучае — будущее
- fuyard** *m* уцякач; дзэерцір — беглец; дезертир



Fuyard

Gaffe

- gaffe** *f* 1. багор, бусак — багор; 2. *разм.* прамашка; нетактоўнасць — *разг.* промах; бестактність; *faïre une ~* зрабіць прамашку, даць маху, памыліцца — сделать промах, оплошность
- gage** *m* 1. заклад; залог — заклад; залог; 2. доказ, знак — свидетельство, знак; *~ d'amitié* залог дружбы — залог дружбы
- gager** *vt* біцца аб заклад; ісці ў заклад — биться об заклад; держать пари
- gagner** *vt* 1 зарабляць — зарабатывать; *~ sa vie* зарабляць на жыццё — зарабатывать на жизнь; 2. выйграваць, выгадаць — выигрывать; *~ du temps* выгадаць час — выиграть время; 3. заслугоўваць — заслуживать
- gai**, *-e a* вясёлы — весёлый
- gaieté** *f* весялосць — веселье, весёлость
- gain** *m* 1. выйгрыш; прыбытак; нажива — выигрыш; прибыль; нажива; 2. заробок, заробак — заработок
- gaine** *f* футарал — футляр
- galant**, *-e a* ветлівы, ветлы, далікатны; галантны, пачцівы — вежливый, обходительный; галантный, учтивый, любезный
- galerie** *f* 1. галерэя — галерея; *~ de peinture* карцінная галерэя — картинная галерея; 2. *тэатр.* балкон — театр. балкон
- galette** *f* галета; аладка, праснак — галета; лепёшка
- galop** *m* галоп — галоп; *au ~* наўскач, наўгалоп — вскачь, галопом
- gamin** *m* хлапчаныя, хлапчанё, хлапчук — мальчишка
- gangrène** *f* 1. гангрэна — гангрена; 2. *перен.* зараза, язва — *перен.* зараза, язва
- gant** *m* пальчатка — перчатка
- garage** *m* гараж; аўтабаза — гараж; автобаза
- garantie** *f* гарантыя, парука — гарантия, ручательство
- garantir** *vt* 1. гарантаваць, забяспечваць — гарантировать, обеспечивать; 2. (*de qch*) засцерагаць (*ад чаго-н.*) — предохранять (*от чего-л.*)
- garçon** *m* 1. хлопчык — мальчик; 2. хлопец — парень; 3. халасцяк — холостяк; 4. афіцыянт — официант
- garde** *I f* 1. захаванне, захоўванне; ахова; нагляд, догляд — хранение; охрана; присмотр; *prendre ~* асцерагацца, сцерагчыся — остерегаться; *être sur ses ~s* быць напага-

- тове — быть наготове; 2. варта, каравул — стража, караул; ~ d'honneur ганаровая варта — почётный караул; 3. гвардыя — гвардия
- garde** II *m* 1. гвардзеец — гвардеец; 2. вартаўнік; вартавы — сторож; часовой
- garde-frontière** *m* пагранічнік — пограничник
- garde-malade** *m, f* санітар — санитар
- garder** *vt* 1. ахоўваць; вартаваць, пільнаваць, сцерагчы — охранять; стеречь; 2. захоўваць, трымацца (*чаго*) — хранить, соблюдать; ~ ses habitudes трымацца сваіх прывычак — сохранять свои привычки; se ~ (*de*) сцерагчыся — остерегаться
- garde-robe** *f* гардэроб — гардероб
- gardien** *m* 1. вартаўнік, сторож — сторож; 2. захавальнік, хавальнік — хранитель; ~ de but *спарт.* варатар — *спорт.* вратарь
- gare** I *f* вакзал; станцыя — вокзал; станция; ~ aérienne аэравакзал — аэровокзал; ~ fluviale рачны вакзал — речной вокзал
- gare!** II *interj* сцеражыся! — берегись! ~ à l'auto! сцеражыся аўтамабіля! — берегись автомобиля!
- garer** *vt* паставіць у гараж (*машыну і пад.*) — поставить в гараж (*машину и т. п.*)
- gargariser** (*se*) паласкаць горла — полоскать горло
- garnir** *vt* (*de qch*) 1. забяспечваць, дастаўляць — снабжать, доставлять; 2. падрыхтоўваць, рыхтаваць — снаряжать; 3. упрыгожваць, убіраць, прыбіраць, аздабляць — украшать, убирать, отделывать
- garniture** *f* 1. аздаба — отделка, украшение; 2. гарнір — гарнир; 3. гарнітур, камплект — гарнитур, комплект
- gars** [*ga*] *m* *разм.* хлопец — *разг.* парень
- gaspiller** *vt* прамотваць — проматывать; ~ son argent раскідаць грошы, раскідацца грашыма — сорить деньгами
- gastronomie** *f* гастронамія — гастрономия
- gastronomique** *a* гастронамічны — гастрономический
- gâteau** *m* салодкі пірог, пірожнае — сладкий пирог, пирожное
- gâter** *vt* 1. псаваць — портить; 2. песціць — баловать; se ~ псавацца — портиться
- gauche** I *a* 1. левы — левый; 2. няспрытны, няўмелы, нязграбны — неловкий, неумелый, неуклюжий; II *f* левы бок — левая сторона; à ~ злева, налева, улева — слева, налево, влево; à та ~ злева ад мяне — слева от меня
- gaufre** *f* вафля — вафля
- gaz** *m* газ — газ; conduite de ~ газаправод — газопровод; à ~, de ~ газавы — газовый
- gaze** *f* марля — марля
- gazeu//x, -se** *a* газіраваны — газированный

- gazouiller** *vi* 1. дырыкаць, цвыркаць, шчабятаяць — чырыкаць, шэбетать; 2. журчаць — журчать; 3. лепятаць — лепятать
- géant, -e** I *a* гіганцкі — гигантский; II *m, f* велікан, волат — гигант; великан, исполин
- geindre** *vi* 1. стагнаць, енчыць — стонать; 2. *перен.* ныць — *перен.* ныть
- gelée** *f* 1. мороз, *pl* замаразкі — мороз, *pl* заморозки; 2. жэле; халадзец — желе; студень
- geler** I *vt* замарожваць — замораживать; II *vi* замярзаць, мерзнуць — замерзать, мёрзнуть; III *v. impers*: il gèle падмарожвае — подмораживает; il gèle à pierre fendre на дварэ траскучы мороз — на дворе трескучий мороз
- gémir** *vi* стагнаць, вохкаць; уздыхаць; крахтаць, крактаць; скардзіцца — стонать, охать, вздыхать; кряхтеть; жаловаться
- gencive** *f* дзясна — десна
- gendre** *m* зяць — зять
- gêne** *f* 1. збянтэжанасць — замешательство, смущение; 2. цяжкасць; цесната — затруднение; стеснённая; 3. безграшоўе — безденежье
- gêner** *vt* 1. турбаваць; непакоіць, перашкаджаць — беспокоить; стесняць; 2. перашкаджаць, замінаць — мешать; 3. ціснуць (*пра абутак і пад.*) — жать (*про обувь и т. п.*); *se* ~ 1. саромецца — стесняться; 2. перашкаджаць адзін аднаму — мешать друг другу
- général** I, -ale *a* 1. агульны, усеагульны — общий, всеобщий; *ep* ~ наогул; звычайна — вообще; obviously; 2. генеральны, галоўны — генеральный, главный
- général** II *m* генерал — генерал
- généraliser** *vt* абагульняць — обобщать
- génération** *f* 1. зараджэнне; утварэнне — зарождение; образование; 2. пакаленне, патомства — поколение; потомство
- généreux, -se** *a* 1. велікадушны — великодушный; 2. адважны, смелы — отважный, смелый; 3. шчодры — щедрый; *sol* ~, *terre* ~ *se* урадлівая глеба — плодородная почва
- générosité** *f* 1. велікадушнасць; высакароднасць — великодушие; благородство; 2. шчодрасць — щедрость
- génial, -e** *a* геніяльны — гениальный
- génie** *m* 1. геній — гений; *de* ~ геніяльны — гениальный; 2. геніяльнасць — гениальность
- genou** *m* калена — колено
- genre** *m* 1. род; від — род; вид; ~ *humain* людскі (чалавечы) род, чалавецтва — людской (человеческий) род, человечество; 2. спосаб, лад, склад — образ, способ; ~ *de vie* лад жыцця — образ жизни; 3. жанр — жанр

- gens** [zā] *pl* людзі — люди; jeunes ~ маладыя людзі, моладзь — молодые люди, молодёжь
- gentil** [zāti], **-le** *a* 1. мілы; ласкавы, ветлівы, прязны — милый; любезный; 2. мілы, мілавідны — милый, миловидный
- gérance** *f* загадванне, кіраванне — заведование, управление
- gerbe** *f* сноп — сноп
- gérer** *vt* 1. кіраваць, загадваць — управлять, заведовать; 2. распараджацца — распоряджаться
- germain**, **-e** *a* cousin ~ стрыечны (дваюрадны) брат — двоюродный брат; cousine ~ е стрыечная (дваюрадная) сястра — двоюродная сестра
- germe** *m* 1. біял. зародак — биол. зародыш; 2. бат. парастак — бот. росток; 3. завязь — завязь
- germer** *vi* прарастваць — прорасти
- geste** *m* жэст — жест
- gesticuler** *vi* жэстыкуляваць — жестикулировать
- gestion** *f* кіраванне, загадванне — управление, заведование; ~ аўтопме гасразлік, гаспадарчы разлік — хозяйсчѣт, хозяйственный расчѣт
- gibier** *m* дзічына — дичь
- gifle** *f* 1. аплявуха — пощѣчина, оплеуха; 2. абраза — оскорбление
- gigantesque** *a* гіганцкі, велічэзны, велізарны — гигантский, исполинский
- gilet** *m* камізэлька — жилет
- girafe** *f* жырафа — жираф, жирафа
- gisement** *m* радовішча, залеж — месторождение, залежь
- givre** *m* шэрань, іней — изморозь, иней
- glace** *f* 1. лёд — лёд; 2. марожанае — мороженое; ~ à la crème сметанковае марожанае — сливочное мороженое; 3. люстра, люстэрка — зеркало; 4. шкло (*у аўтамабілі, цягніку*) — стекло (*в автомобиле, поезде*)
- glacé** **-e** *a* 1. ледзяны, абледзянелы; застылы — ледяной, обледенелый; застывший; 2. перан. халодны — перен. холодный; assueil ~ халодны прыѣм — холодный приём
- glacer** *vt* 1. замарожваць — замораживать; 2. перан. ледзяніць — перен. леденить
- glacial**, **-e** *a* 1. ледзяны — ледяной; 2. лядовы — ледовый
- glacier** *m* ляднік — ледник
- glac̄on** *m* ільдзіна; лядзяш — льдина; сосулька
- gland** *m* жолуд — жѣлудь
- glande** *f* залоза — железа
- glissant**, **-e** *a* 1. слізкі, коўзкі — скользкий; 2. рызыкаўны, ненадзейны — рискованный, ненадёжный
- glisser** *vi* 1. слізгаць — скользить; 2. паслізнуцца, пакаўзнуцца — поскользнуться

- globe** *m* шар; глобус — шар; глобус; ~ *terrestre* зямны шар — земной шар
- gloire** *f* слава — слава
- glorieu//x, -se** *a* славуты — знаменитый
- glorifier** *vt* праслаўляць, услаўляць — прославлять; *se* ~ ганарыцца, фанабэрыцца, выхваляцца — гордиться, кичиться
- goguenard** [gɔɡnɑ:ʁ], **-e** *a* насмешлівы — насмешливый
- golfe** *m* заліў — залив
- gomme** *f* гумка (для сцірання напісанага) — резинка (для стирания написанного)
- gonfler** I *vt* раздзімаць; надзімаць — раздувать; надувать; II *vi* разбухаць, пухнуць — разбухать, пухнуть
- gorge** *f* 1. горла — горло; 2. грудзі (жаночыя) — грудь (женская); 3. цясніна — ущелье
- gorgée** *f* глыток — глоток
- gouffre** *m* прорва, бездань — пропасть, бездна
- goût** *m* 1. смак — вкус; 2. перан. густ.— перен. вкус; *de mauvais* ~ безгустоўны — безвкусный; 3. схільнасць, цяга — склонность, пристрастие; *prendre* ~ à qch прыхваціцца (да чаго-н.) — пристраститься (к чему-л.)
- goûter** *vt* каштаваць — пробовать, отведывать
- goutte** *f* 1. кропля — капля; 2. *pl* каплі — капли
- gouvernail** *m* 1. руль — руль; 2. стырно ўлады — бразды правлення
- gouvernement** *m* урад — правительство
- gouvernemental, -e** *a* урадавы — правительственный
- gouverner** *vt* правіць, кіраваць — править, управлять
- grâce** *f* 1. міласць, прыхільнасць — милость, расположение; *la bonne* ~ ветлівасць, прыязнасць — любезность; 2. грацыя, зграбнасць, прывабнасць — грация, прелесть, изящество; 3. памілаванне — помилование; ~ à дзякуючы (каму-чаму) — благодаря (кому-чому)
- gracieu//x, -se** *a* 1. грацыёзны, зграбны, прывабны — грациозный, привлекательный; 2. бясплатны — бесплатный; à titre ~ бясплатна — бесплатно
- grain** *m* 1. зерне, зярнятка — зёрнышко; 2. *pl* збожжа, збожжавыя — зерновые
- graine** *f* семя, семечка — семя, семечко
- graisse** *f* сала, тлушч — сало, жир
- grand** I, **-e** *a* 1. вялікі; высокі — большой; высокий; 2. гучны, моцны — громкий, сильный; II *m pl* дарослыя — взрослые
- grandeur** *f* 1. велічыня; памеры — величина; размеры; 2. веліч, вялікасць — величие
- grandir** I *vi* 1. расці — расти; II *vt* 1. павялічваць — увеличивать; 2. узвышаць, узносіць — возвышать

- grand-mère** *f* баба, бабка, бабуля — бабушка
- grand-père** *m* дзед, дзядуля — дед, дедушка
- grands-parents** *m pl* дзед і баба — дедушка и бабушка
- gras, -se** *I a* тлусты — жирный; *II m* тлушч — жир
- gratte-ciel** *m* небаскроб — небоскрёб
- gratuit, -e** *a* бясплатны — бесплатный
- grave** *a* важны, сур'ёзны — важный, серьёзный
- grêle** *I a* 1. тонкі — тонкий; *voix* ~ тонкі голас — тонкий голос; 2. слабы, кволы — хрупкий, хилый
- grêle** *II f* град — град
- grelotter** *vi* дрыжаць (*ад холоду*) — дрожать (*от холода*)
- grenier** *m* гара, гарышча — чердак
- grenouille** *f* лягушка, жаба — лягушка
- grève** *f* забастоўка — забастовка; *se mettre en* ~ забаставаць — забастовать; *faire (la)* ~ баставаць — бастовать
- grignoter** *vt* грызці; абкусваць; абгрызаць — грызть; обкусывать; обгладывать
- griller** *I vt* пражыць, прэгчы (*гарох, зярняты кавы, каштаны і пад.*) — жарить (*горох, зёрна кофе, каштаны и т. п.*); *II vi* 1. пражыцца, прэгчыся — жариться; 2. падгарваць, падгараць — подгорать
- grimper** *I vi* карабкацца, караскацца; узбірацца — карабкаться; взбираться; *II vt* падымацца, паднімацца ўверх — подниматься вверх
- grincer** *vi* скрыпець — скрипеть; ~ *des dents...* скрыгатаць (скрыгачь) зубамі — скрежетать зубами
- grippe** *f* 1. грып — грипп; 2. непрыязнасць, непрыхільнасць — неприязнь; *prendre qn en* ~ неўзлюбіць (*каго-н.*) — невзлюбить (*кого-л.*)
- gris, -e** *I a* 1. шэры — серый; *cheveux* ~ сівыя валасы — седые волосы; *temps* ~ хмурнае (хмарнае) надвор'е — пасмурная погода; *il fait* ~ пахмурна, хмурна, хмарна — пасмурно; 2. *разм.* п'яны, выпіўшы — *разг.* пьяный, выпивший; *être* ~ быць пад чаркай, быць падвыпіўшы — быть под хмельком, быть навеселе; *II m* шэры колер — серый цвет
- gronder** *I vi* 1. бурчаць — ворчать; 2. грымець, грукатаць — греметь, грохотать; *II vt* сварыцца (*на каго*), ляяць (*каго*) — бранить
- gros, -se** *I a* 1. тоўсты — толстый; 2. вялікі, буйны — крупный, большой; *une femme* ~ *se* цяжарная (жанчына) — беременная (женщина); *II adv* шмат, многа — много; *en* ~ оптам; агулам, у агульных рысах — оптом; в общих чертах
- groseille** *f* парэчкі — смородина (белая и красная); ~ *à taqueau* агрэст — крыжовник
- grosi/er, -ère** *a* грубы — грубый

- grossièreté** *f* грубасць — грубость
- grossir** *I vi* 1. таўсцець — толстеть; 2. павялічвацца, расці, узмацняцца — увеличиваться, усиливаться; *II vt* 1. па-таўсчаць — утолщать; 2. павялічваць, узмацняць — увеличивать, усиливать
- groupe** *m* група — группа
- gruau** *m* 1. крупы — крупа; 2. каша — каша
- grue** *f* 1. журавель — журавль; 2. пад'ёмны кран — подъёмный кран
- guêpe** *f* аса — оса
- guérir** *I vi* ачуньваць, папраўляцца — выздоравліваць; поправляться; *II vt* вылечваць — вылечивать, исцелять
- guerre** *f* вайна — война; *La Grande ~ nationale* Вялікая Айчынная вайна — Великая Отечественная война; *~ civile* грамадзянская вайна — гражданская война
- guichet** *m* акенца (*касы*) — окошко (*кассы*)
- guide** *I m* 1. гід, праваднік — гид, проводник; 2. даведнік — путеводитель, справочник; *II f* ляйчына, *мн.* лейцы — вожжа, *мн.* вожжи
- guider** *vt* 1. весці — вести; 2. кіраваць (*аўтамабілем*) — управлять (*автомобилем*); 3. кіраваць — руководить, управлять
- gymnase** *m* 1. гімназія — гимназия; 2. гімнастычная зала — гимнастический зал
- gymnastique** *I f* гімнастыка — гимнастика; *II a* гімнастычны — гимнастический



Gymnastique

Habile

- habile** *a* спрытны, майстэрскі, умелы — ловкий, искусный, умелый
- habileté** *f* спрыт, спрытнасць, умельства, уменне — ловкость, умение
- habiller** *vt* адзяваць, апранаць — одевать; *s'~* адзявацца, апранацца — одеваться
- habit** *m pl* адзенне, вопратка — одежда, платье
- habitant** *m* жыхар — житель
- habitation** *f* жыллё — жилище
- habiter** *vt, vi* жыць — жить, проживать; *où ~ ez-vous?* дзе вы жывяце? — где вы живёте?
- habitude** *f* прывычка, звычка — привычка; *par ~* па звычцы — по привычке; *d'~* звычайна — обычно

habituel, -le *a* звичайны, привычны — обычный, привычный
habituer *vt* привучаць — приучать; *s'~ (à)* привыкаць — привыкать

***haie** *f* загарадзь, агароджа — изгородь, ограда

***haine** *f* нянавісьць — ненависть

***haïr** *vt* ненавідзець — ненавидеть

***hâlé, -e** *a* загарэлы — загорелый

haleine *f* дыханне; подых, павеў — дыхание; дуновение; *cougte ~* задышка — одышка; *hors d'~* задыханы — запыхавшийся; *gerendre ~* перадыхнуць — передохнуть

***hanche** *f* бядро — бедро

***hardi, -e** *a* дзёрзкі; адважны, смелы — дерзкий; отважный, смелый

***hareng** [arā] *m* селядзец — сельдь, селёдка; (*serrés*) *comme des ~ s (en saque)* як селядцы ў бочцы — как сельди в бочке

***hasard** *m* выпадак; выпадковасць — случай; случайность; *rag ~* выпадкова — случайно; *à tout ~* на ўсякі выпадак; наўгад, наўздагад — на всякий случай; наугад

***hâte** *f* паспешнасць, паспешлівасць — поспешность, торопливость; *à la ~* спешна, паспешна, у спешцы — поспешно, впопыхах

***hâter** *vt* падганяць, прыспешваць — ускорять, торопить; *se ~* спяшацца — спешить

***hausser** I *vt* павышаць, падымаць, уздымаць — повышать, поднимать; *~ les épaules паціскаць плячамі* — пожимать плечами; II *vi* 1. падымацца — подниматься; 2. даражэць, падымацца ў цане — дорожать, повышаться в цене

***haut, -e** I *a* 1. высокі — высокий; 2. гучны, моцны — звучный, громкий; II *m* верх — верх; *de ~ en bas* зверху да нізу — сверху донизу; III *adv* 1. высока — высоко; *en ~* наверх, наверх — наверх, наверху; 2. гучна — громко

***hautain, -e** *a* высакамерны, пагардлівы — высокомерный, надменный

***hauteur** *f* 1. вышыня — высота; 2. высакамернасць — высокомерие

hebdomadaire *a* штотыднёвы — еженедельный

herbe *f* трава — трава

***hérisson** *m* вожык — ёж

héritage *m* спадчына — наследство; наследие, *~ culturel* культурная спадчына — культурное наследие

hériter *vt, vi* атрымліваць (атрымаць) у спадчыну — (у)наследовать

héroïne *f* гераіня — героиня

héroïque *a* гераічны — героический

***héros** *m* герой — герой

- hésitation** *f* нерашучасць, ваганне — нерешительность, колебание
- hésiter** *vi* хістацца, вагацца — колебаться, быть в нерешительности
- heure** *f* 1. гадзіна — час; quelle ~ est-il? каторая гадзіна? — который час? à l'~ у час, своечасова — вовремя; 2. час, пара — время, пора; de bonne ~ з самага ранку — рано утром; tout à l'~ зараз — сейчас, скоро; à tout à l'~! да хуткай сустрэчы! — до скорого свідання!
- heureusement** *adv* на шчасце; шчасліва, паспяхова — к счастью; счастливо, успешно
- heureu//x, -se** *a* 1. шчаслівы — счастливый; 2. паспяховы, удалы — успешный, удачный
- hier** *adv* учора — вчера; ~ matin, ~ soir учора раніцай, вечарам — вчера утром, вечером; ~ dans la journée учора днём — вчера днём; d'~ учарашні — вчерашний
- hirondelle** *f* ластаўка — ласточка
- histoire** *f* гісторыя — история
- historique** *a* гістарычны — исторический
- hiver** [ivɛʁ] *m* зіма — зима; en ~ зімой — зимой; d' ~ зімовы, зімні — зимний
- hommage** *m* пашана, павага — почтение, уважение; faire ~, rendre ~ ушаноўваць — воздавать почести
- homme** *m* чалавек; мужчына — человек; мужина; jeune ~ малады чалавек — молодой человек; ~ d'Etat дзяржаўны дзеяч — государственный деятель; ~ d'affaires дзелавы чалавек — деловой человек; ~ de lettres літаратар, пісьменнік — литератор, писатель
- honnête** *a* сумленны; прыстойны — честный, порядочный; приличный; homme ~ сумленны чалавек — честный человек; ~ homme прыстойны чалавек — порядочный человек; 2. ветлівы, далікатны — вежливый, учтивый
- honnêteté** *f* 1. сумленнасць — честность; 2. прыстойнасць — приличие; 3. паццівасць — учтивость
- honneur** *m* 1. гонар — честь; question d'~, point d'~ справа гонару — дело чести; parole d'~ слова гонару, чеснае слова — честное слово; champ d'~ ратное поле, поле бою (бітвы) — ратное поле, поле брани; 2. пашана — почёт; pl ушанаванне — почести; en l'~ de... у гонар каго-н., чаго-н. — в честь кого-л., чаго-л.
- honorable** *a* паважаны, шаноўны — уважаемый, почтенный
- *honte** *f* 1. сорам — стыд; avoir ~ саромецца — стыдиться; 2. ганьба — позор
- *honteu//x, -se** *a* 1. сарамлівы, сарамяжлівы — стыдливый; 2. ганебны — позорный
- hôpital** *m* бальніца — больница

- horloge** *f* гадзіннік (настенны, вежавы) — часы (стенные, башенные)
- horreur** *f* 1. жах, жудасць — ужас; 2. агіда — отвращение; 3. брыдота, агіднасць, паскудства — мерзость, гадость
- *hors grèr** па-за (кім-н., чым-н.) — вне (снаружи, за пределами кого-л., чого-л.); ~ la loi па-за законам — вне закона; ~ concours па-за конкурсам — вне конкурса; être ~ de soi не помнячы сябе — быть вне себя; ~ d'ici! вон адсюль! — вон отсюда!
- *hors-d'oeuvre** *m* закуска — закуска
- hospitali//er, -ère** *a* гасцінны — гостеприимный
- hospitalité** *f* гасціннасць — гостеприимство
- hostile** *a* варожы — враждебный
- hostilité** *f* варожасць — враждебность
- hôt//e** *m. -esse* *f* 1. гаспадар — хозяин; ~ esse de l'air сцюрдэса, бортправадніца — стюардесса, бортпроводница; 2. госць, госця — гость, гостья
- hôtel** *m* гасцініца, атэль — гостиница, отель
- huile** *f* алей — масло (растительное); peindre à l'~ пісаць алеем — писать маслом
- *huit** [çit, çi] *I a* 1. восем — восемь; dans ~ jours праз тыдзень — через неделю; 2. восьмы — восьмой; page ~ восьмая старонка — восьмая страница; *II m* 1. (лічба) восем — (цифра) восемь; 2. восьмае чысло — восьмое число; le ~ juin восьмага чэрвеня — восьмое (восьмого) июня
- *huitième** *a* восьмы — восьмой
- humain, -e** *a* 1. чалавечы, людскі — человеческий, людской; 2. чалавечны, гуманны — человечный, гуманный; ♦ les sciences ~ es гуманітарныя навукі — гуманитарные науки
- humanité** *f* 1. чалавецтва — человечество; 2. чалавечнасць, гуманнасць — человечность, гуманность
- humble** *a* 1. уціхаміраны, уніжаны — смиренный, униженный; 2. сціплы, скромны — скромный; 3. абяздолены — обездоленный
- humeur** *f* настрой — настроение; être de bonne ~ быць у добрым настроі — быть в хорошем настроении; être de mauvaise ~ быць не ў настроі — быть не в настроении
- humide** *a* вільготны, сыры — влажный, сырой
- humidité** *f* вільготнасць, сырасць — влажность, сырость
- humilier** *vt* прыніжаць; зневажаць, абражаць — унижать; оскорблять
- humour** *m* гумар — юмор
- hymne** *m* гімн — гимн; ~ national дзяржаўны гімн — государственный гимн

hypocrisie *f* крывадушнасць, прытворства — лицемерие, притворство

hypocrite I *a* крывадушны — лицемерный; II *m, f* крывадушнік — лицемер



Нypocrite

Ici

ici *adv* 1. тут — здесь, тут; ~ Paris! гаворыць Парыж! — говорит Париж! *jusqu' ~* дагэтуль, даскуль — до сих пор, до этого места; *par ~* сюды; гэтай дарогай — сюда; этой дорогой; 2. сюды — сюда; *d' ~* адсюль, адгэтуль — отсюда; 3. ад (з) гэтага часу — отныне; *d' ~ là* з гэтай пары, з гэтага часу — с этих пор, с этого времени

idé//al, -ale I *a* ідэальны — идеальный; II *m* ідэал — идеал

ignorance *f* невуцтва, недасведчанасць — незнание, невеждение, невежество

ignorer *vt* 1. не ведаць, не знаць — не знать; 2. ігнараваць — игнорировать

il I *pron (pl ils)* ён — он; *il parle* ён гаворыць — он говорит; II *ужываецца ў безасабовых сказах* (не перакладаецца) — *употребляется в безличных предложениях* (не переводится); *il fait chaud* горача — жарка

île *f* востраў — остров

illettré, -e *a* непісьменны — неграмотный

illustre *a* славыты, выдатны, вядомы — знаменитый, выдающийся, известный; *les hommes ~s* славытыя людзі — великие люди

image *f* 1. малюнак, відарыс, здымак — картинка, изображение, снимок; 2. вобраз, уяўленне — образ, представление; 3. кінакадр — кинокадр

imagination *f* уяўленне; фантазія — воображение; фантазия; *ep ~* у думках — мысленно

imaginer *vt* 1. уяўляць — представлять; 2. выдумляць — выдумывать

imiter *vt* 1. пераймаць, капіраваць — подражать, копировать; 2. дражніць — передразнивать; 3. імітаваць — имитировать

immédiat, -e *a* непасрэдны; найбліжэйшы — непосредственный; ближайший

immense *a* вялікі, велізарны, вялізны — огромный, громадный

immeuble *m* 1. дом, будынак — дом, здание; ~ *d'habitation*

- жылы дом — жилой дом; 2. нерухомая маёмасць — недвижимость, недвижимое имущество
- immobile** *a* 1. нерухомы — неподвижный; 2. *перан.* непахісны — *перен.* непоколебимый
- immortel, -le** *a* бессмяротны, неўміручы — бессмертный
- imparfait, -e** *a* незакончаны; недасканалы — незаконченный; несовершенный
- impatience** [ɛpasjɑ̃s] *f* нецярпліваць, нецярпенне — нетерпеливость, нетерпение
- impérial** [ɛpasjɑ̃], **-e** *a* нецярплівы — нетерпеливый
- impérati//î, -ve** I *a* загадны, настойлівы — повелительный, настоятельный; II *m* *грам.* загадны лад, імператыў — *грам.* повелительное наклонение, императив
- imperméable** I *a* непрамакальны — непромокаемый; II *m* непрамакальны плашч — непромокаемый плащ
- impitoyable** *m* бязлітасны — безжалостный, беспощадный
- impoli, -e** *a* недалікатны, няветлівы — невежливый, бестактный
- importance** *f* важнасць, значнасць; значэнне — важность, значительность; значение
- important, -e** *a* значны, важны — значительный, важный
- importuner** *vt* дакучаць, надакучаць — надоедать, докучать
- impossible** *a* немагчымы, немажлівы — невозможный
- impregner** *vt* прапітваць, насычаць — пропитывать, насыщать
- impression** *f* уражанне — впечатление
- impressionner** *vt* рабіць уражанне — производить впечатление
- imprévu, -e** *a* непрадбачаны; нечаканы — непредвиденный; неожиданный
- imprimerie** *f* 1. паліграфія — полиграфия; 2. друкарня — типография
- improviste: à l' ~ loc. adv.** раптоўна, нечакана, неспадзявана, знянацку — неожиданно, внезапно, вдруг
- imprudence** *f* неасцярожнасць — неосторожность
- imprudent, -e** *a* неасцярожны — неосторожный
- inattendu, -e** *a* нечаканы, неспадзяваны, раптоўны — неожиданный, непредвиденный, внезапный
- incapable** *a* няздольны — неспособный
- incendie** *m* пажар — пожар
- incertain, -e** *a* 1. няўпэўнены — неуверенный; 2. ненадзейны — ненадёжный
- incident** *m* выпадак, інцыдэнт — случай, инцидент
- incliner** I *vt* нахіляць, нагінаць — наклонять, склонять, нагибать; II *vi* (*vers qch*) нахіляцца, схіляцца, нагінацца — наклоняться, нагибаться; (*à qch*) схіляцца — склоняться; *s' ~* схіляцца; прызнаваць сябе пераможаным — склоняться; признавать себя побеждённым
- inclure** *vt* уключаць — включать

- inconnu**, -e I *a* невядомы — неизвестный; II *m, f* незнаёмец — незнакомец
- inconscient**, -e *a* 1. несвядомы — несознательный; 2. неабдуманы — необдуманный
- inconséquence** *f* 1. непаслядоўнасць — непоследовательность; 2. неабдуманы ўчынак — необдуманный поступок
- inconvenant**, -e *a* непрыстойны — неприличный, непристойный
- inconvéniént** [ĕkɔ̃venjã] *m* нязручнасць, перашкода — неудобство, помеха
- incorrect** [ĕkɔ̃gɛkt], -e *a* няправільны — неправильный
- incrédule** I *a* недаверлівы — недоверчивый; II *m* недаверлівы чалавек — недоверчивый человек
- incroyable** *a* неймаверны, надзвычайны — невероятный, чрезвычайный
- inculpation** *f* абвінавачанне, абвінавачванне — обвинение
- inculper** *vt* абвінавачваць — обвинять
- indécis**, -e *a* 1. нерашучы — нерешительный; 2. няпэўны, невыразны — неопределённый, неясный; *formes ~es* невыразныя абрысы — смутные очертания
- indéfini**, -e *a* 1. *грам.* неазначальны — *грам.* неопределённый; *article ~* неазначальны артыкль — неопределённый артикль; 2. бязмежны, бяскрайні — безграничный, бесконечный
- indépendance** *f* незалежнасць — независимость
- indépendant**, -e *a* незалежны, самастойны — независимый, самостоятельный
- index** [ĕdɛks] *m* 1. указальны палец — указательный палец; 2. паказальнік, індэкс — указатель, индекс
- indicateur** *m* 1. даведнік — справочник; 2. індыкатар — индикатор
- indice** *m* знак, адзнака — знак, признак; *~s essentiels* асноўны паказчык — основной показатель
- indifférence** *f* раўнадушнасць, раўнадушша, абьякавасць — равнодушие, безразличие
- indifférent**, -e *a* раўнадушны, абьякавы — равнодушный, безразличный
- indignation** *f* абурэнне — возмущение
- indigne** *a* няварты — недостойный
- indigner** *vt* абураць — возмущать; *s'~ (de qch)* абурацца — возмущаться
- indiquer** *vt* 1. паказваць — указывать; 2. вызначаць — устанавляць, определять
- indiscr//et, -ète** *a* нясціплы, недалікатны, нетактоўны — нескромный, неделикатный, нетактичный
- indiscutable** *a* бяспрэчны — бесспорный
- indispensable** *a* неабходны, патрэбны — необходимый, нуж-

- ний; *présence* ~ з'явіцца абавязкова, яўка абавязкова — явка обязательна
- indisposé, -e** *a* нездаровы, які недамагае — нездоровый, испытывающий недомогание
- indocile** *a* непаслухмяны, непакорны — непослушный, непокорный
- indulgent, -e** *a* паблажлівы, спагадлівы — снисходительный
- industrie** *f* індустрыя, прамысловасць — индустрия, промышленность; ~ *lourde* (*légère*) цяжкая (лёгкая) прамысловасць — тяжёлая (лёгкая) промышленность
- industriel, -le** I *a* прамысловы — промышленный; II *m* прамысловец — промышленник
- inébranlable** *a* непахісны, непарушны — непоколебимый, несокрушимый, нерушимый
- ineffaçable** *a* незабыўны — неизгладимый, незабываемый
- inerte** *a* інертны — инертный
- inévitable** *a* немінучы, непазбежны — неминуемый, неизбежный
- infaillible** *a* 1. бясспрэчны — непреложный; 2. беспамылковы — безошибочный
- infâme** *a* 1. несумленны, ганебны — бесчестный, позорный; 2. подлы, гнусны — подлый, гнусный
- infatigable** *a* нястомны — неутомимый
- infecter** *vt* заражаць; атручваць — заражать; отравлять
- infectieux//x** [ɛ̃fɛksjø], **-se** *a* інфекцыйны, заразны — инфекционный, заразный
- inférieur, -e** *a* 1. ніжні — нижний; *lèvre* ~ *e* ніжняя губа — нижняя губа; 2. ніжэйшы, малодшы — низший, младший
- infini, -e** I *a* бясконцы — бесконечный; II *m* бясконцасць — бесконечность; à l'~ бясконца — до бесконечности
- infirme** I *a* нямоглы, нядужы, слабы, хворы — немощный, слабый, больной; II *m, f* калека — калека
- infirmerie** *f* паліклініка; санчасць; медпункт — поликлиника; санчасть; медпункт
- influence** *f* уплыў — влияние; *exercer une* ~ *уплываць на* каго-н.— оказывать на кого-л. влияние
- influer** *vt* уплываць, рабіць уплыў — влиять, оказывать влияние
- infirmi//er** *m, -ère* *f* санітар; медсястра — санитар; медсестра
- information** *f* інфармацыя; паведамленне — информация; сообщение
- informer** *vt* інфармаваць, паведамляць — информировать, извещать; *s'~* высвятляць — справляться
- infusion** *f* 1. настой, настойка — настой, настойка; 2. *мед.* уліванне, пераліванне — *мед.* вливание, переливание
- ingénieur** *m* інжынер — инженер

- ingénieur** //x, -se *a* винаходлівы, знаходлівы — изобретательный, находчивый
- ingrat**, -e *a* 1. няўдзячны — неблагодарный; 2. непрыемны — неприятный
- ingratitude** *f* няўдзячнасць — неблагодарность; payer d'~ адплаціць няўдзячнасцю — отплатить неблагодарностью
- inhabité**, -e *a* нежылы, незаселены; бязлюдны — нежилой, необитаемый; безлюдный
- inhabituel**, -le *a* непрывычны, нязвыклы — непривычный, необычный
- inhumain**, -e *a* бесчалавечны; нечалавечы, нялюдскі — бесчеловечный; нечеловеческий
- ininterrompu**, -e *a* безупынны, бесперапынны, няспынны — непрерывный, беспрерывный, безостановочный
- initial** [inisjal], -e I *a* першапачатковы — первоначальный; II *f* пачатковая літара (слова); ініцыял — начальная буква (слова); инициал.
- initiative** [inisjati:v] *f* ініцыятыва, пачын — инициатива, начинание, почин
- initier** [inisje] *vt* знаёміць, уводзіць у курс (справы) — посвящать, вводить в курс (дела)
- injure** *f* абраза, знявага — оскорбление
- injurier** *vt* абражаць, зневажаць — оскорблять; s'~ сварыцца — ругаться
- injuste** *a* несправядлівы — несправедливый
- injustice** *f* несправядлівасць — несправедливость
- inné**, -e *a* прыроджаны — врождённый
- innocence** *f* 1. невінаватасць, бязвіннасць — невиновность, невинность; 2. наіўнасць — наивность
- innocent**, -e *a* 1. бязвінны — невинный; 2. невінаваты — невиновный; 3. наіўны, прастадушны — наивный, простодушный
- innovation** *f* навіна, новаўвядзенне — новшество, нововведение
- inoffensif** //f, -ve *a* няшкодны, бясшкодны — безвредный, безопасный
- inondation** *f* 1. паводка, разводдзе — наводнение, разлив; 2. наплыў — наплыв
- inoublable** *a* незабыўны — незабываемый, незабвенный
- inouï**, -e *a* небывалы, нечуваны — небывалый, неслыханный
- inqui/et**, -ête *a* неспакойны, трывожны — беспокойный, тревожный
- inquiéter** *vt* турбаваць, непакоіць, трывожыць — беспокоить, тревожить; s'~ турбавацца, непакоіцца, трывожыцца — беспокоиться, тревожиться
- inquiétude** *f* турбота, трывога, хваляванне — беспокойство, тревога, волнение

- insaisissable** *a* 1. няўлоўны — неуловимый; 2. незразумелы — непонятный
- inscription** *f* 1. запіс — запись; 2. надпіс — надпись
- inscrire** *vt* запісваць, упісваць — записывать, вписывать; *s'* ~ запісвацца — записываться
- insecte** *m* насякомае — насекомое
- insensible** *a* 1. неадчувальны, нечулівы — нечувствительный; 2. бяздушны, нячулы — бездушный, бесчувственный
- insérer** *vt* уключаць, змяшчаць — включать, помещать; ~ *un article* — змясціць артыкул (*у газеце і пад.*) — поместить статью (*в газете и т. п.*)
- insignifiant**, **-e** *a* нязначны, мізэрны — незначительный, ничтожный
- insister** *vi* 1. (*sur qch*) настойваць, дамагацца — настаивать; 2. (*pour qch*) упарта дамагацца — упорно добиваться
- insolent**, **-e** *a* 1. дзёрзкі, нахабны — дерзкий, наглый; 2. незвычайны — необычный
- insomnie** *f* бяссонніца — бессонница
- insouciant**, **-e** *a* бесклапотны, бестурботны — беззаботный, беспечный
- inspecter** *vt* аглядаць, інспектаваць — осматривать, инспектировать
- inspecteur** *m*, **-rice** *f* інспектар — инспектор
- inspiration** *f* 1. удых — вдох; 2. натхненне — вдохновение
- inspirer** *vt* 1. удыхаць — вдыхать; 2. настаўляць — наставлять; 3. натхняць — вдохновлять
- installer** *vt* змяшчаць, размяшчаць — помещать, размещать
- instant** *m* міг, імгненне, момант — миг, мгновение, момент; *à l'* ~ неадкладна, зараз, зараз жа — немедленно, сейчас, сию минуту; *à chaque* ~ штомінутна, штохвілінна — ежеминутно
- instigat/eur** *m*, **-rice** *f* падпальшчык, падбухторшчык — поджигатель, подстрекатель
- institut** *m* інстытут — институт
- instituteur** *m*, **-rice** *f* выкладчык — преподаватель
- instruction** *f* 1. навучанне, аучэнне — обучение; 2. адукацыя, асвета — образование; ~ *primaire* пачатковая адукацыя — начальное образование; ~ *secondaire* сярэдня адукацыя — среднее образование; ~ *supérieure* вышэйшая адукацыя — высшее образование; ~ *publique* народная асвета — народное образование; 3. (*юрыдычнае*) следства — (*юридическое*) следствие
- instruire** *vt* 1. вучыць, абуцаць — обучать; 2. паведамляць (*каму*), апавяшчаць (*каго*) — извещать, уведомлять
- instruit**, **-e** *a* адукаваны — образованный
- instrument** *m* інструмент; прылада, прыбор — инструмент; прыпас, прыбор

- insuffisant, -e** *a* недастатковы — недостаточный
- insulte** *f* абраза, знявага — оскорбление
- insulter** *vt* абражаць, зневажаць — оскорблять
- insurger (s')** паўставаць — восставать
- insurrection** *f* (узброенае) паўстанне — (вооружённое) восстание
- intact** [ɛ̃takt], **-e** *a* цэлы, нескрануты — целый, нетронутый
- intégral, -e** цэлы, адзіны — целый, единый, publication **~e** поўнае выданне — полное издание
- intellect** (ɛ̃tɛlɛkt) *m* розум, інтэлект — разум, интеллект
- intellectuel, -le** I *a* інтэлігентны — интеллигентный; II *m, f* інтэлігент — интеллигент
- intelligence** *f* 1. розум — ум; разум; 2. згода, аднадушнасць — согласие, единомыслие; vivre en bonne **~** жыць у згодзе — жить в согласии
- intelligent, -e** *a* 1. разумны — умный; 2. умелы, майстэрскі — умелый, искусный
- intense** *a* напружаны, інтэнсіўны — напряжённый, интенсивный
- intention** *f* намер, задума — намерение, замысел, умысел; dans l'**~** de з намерам — с намерением; sans **~** без намеру — без намерения; avoir l'**~** de намервацца, мець намер — намереваться, иметь намерение
- interdire** *vt* забараняць — запрещать
- intéressant, -e** *a* цікавы, займальны — интересный, занимательный
- intéresser** *vt* 1. цікавіць — интересовать; s'**~** цікавіцца — интересоваться; 2. тычыцца, датычыцца — касаться, иметь отношение
- intérêt** *m* 1. інтарэс, зацікаўленасць — интерес, заинтересованность; 2. спачуванне — сочувствие; 3. выгада — выгода
- intérieur, -e** I *a* унутраны — внутренний; II *m* унутранасць — внутренность; à l'**~** усярэдзіне, унутры — внутри
- interlocut//eur** *m, -rice* *f* субяседнік — собеседник
- intermédiaire** *a* прамежны, прамежкавы — промежуточный
- interminable** *a* бясконцы — бесконечный, нескончаемый
- internat** *m* інтэрнат — интернат
- international, -e** *a* міжнародны, інтэрнацыянальны — международный, интернациональный; situation **~e** міжнароднае становішча — международное положение
- interne** *a* унутраны — внутренний
- interprétation** *f* 1. інтэрпрэтацыя, тлумачэнне — интерпретация, толкование; 2. выкананне (ролі і пад.) — исполнение (роли и т. п.); 3. вусны пераклад — устный перевод
- interprète** *m, f* 1. вусны перакладчык — устный переводчик; 2. выканаўца (ролі і пад.) — исполнитель (роли и т. п.)

- interpréter** *vt* 1. перакладаць (*вусна*) — переводить (*устно*);
2. тлумачыць — толковать; 3. выконваць (*ролю і пад.*) —
исполнять (*роль и т. п.*)
- interrogati//i, -ve** *a* пыталны — вопросительный
- interrogation** *f* пытанне — вопрос; *point d'~* пыталнік —
вопросительный знак
- interroger** *vt* пытацца; задаваць пытанне — спрашивать; за-
давать вопрос
- interrompre** *vt* перапыняць, перабіваць — прерывать, переби-
вать
- interrupteur** *m* выключальнік — выключатель
- intervenir** *vi* умешвацца; прымаць удзел — вмешиваться; при-
нимать участие; *~ en faveur de...* уступіцца за... — всту-
питься за...
- intervention** *f* 1. умяшанне — вмешательство; 2. інтэрвен-
цыя — интервенция
- intimider** *vt* бянтэжыць; запалохваць — смущать; запугивать
- intituler** *vt* даць загаловак — озаглавить
- intolérable** *a* нясцерпны, невыносны — нестерпимый, невыно-
симый
- intolérance** *f* нецярпімасць — нетерпимость
- intonation** *f* інтанацыя — интонация
- intransigeance** *f* непрымірымасць; непахіснасць; прыцыпо-
васць — непримиримость; непреклонность; принципиаль-
ность
- intransigent, -e** *a* непрымірымы; непахісны; прыцыповы —
непримиримый; непоколебимый; принципиальный
- intrépide** *a* бясстрашны, адважны — бесстрашный, отважный
- intrépidité** *f* бясстрашнасць, адвага — бесстрашие, отвага
- introduction** *f* 1. увядзенне (*дзеянне*) — введение (*действие*)
2. прадмова, уступ, уводзіны — введение, предисловие
- introduire** *vt* уводзіць — вводить; *~ une mode* уводзіць мо-
ду — вводить моду
- inutile** *a* дарэмны, марны — бесполезный, напрасный
- inutilité** *f* марнасць — бесполезность
- invariable** *a* нязменны — неизменный
- invasion** *f* нашэсце, уварванне — нашествие, вторжение
- inventer** *vt* 1. вынаходзіць — изобретать; 2. выдумляць, вы-
думваць — выдумывать
- invent//eur** *m, -rice* *f* вынаходнік — изобретатель; 2. выдум-
шык — выдумщик
- invention** *f* 1. вынаходства (*дзеянне*) — изобретение (*действие*)
); 2. вынаходка (*тое, што вынайджена*) — изобрете-
ние (*то, что изобретено*); 3. выдумка, вымысел — выдум-
ка, вымысел
- invincible** *a* 1. непераможны — непобедимый; 2. неабверж-
ны — неопровержимый

- invisible** *a* нябачны — невидимый, незримый
- invitation** *f* запрашэнне — приглашение; *carte d'~* запрашальны білет — пригласительный билет; *sur l'~ de* на запрашэнне — по приглашению
- inviter** *vt* запрашаць, клікаць, зваць — приглашать, звать
- irascible** *a* раздражняльны, запальчывы — раздражительный, вспыльчивый
- ironie** *f* іронія — ирония; *~ du sort* іронія лёсу — ирония судьбы
- irréalisable** *a* які нельга ажыццявіць — неосуществимый
- irréfléchi, -e** *a* неабдуманы — необдуманный
- irréfutable** *a* неабвержны, бяспрэчны — неопровержимый, неоспоримый
- irréprochable** *a* бездакорны, беззаганны — безупречный, безукоризненный
- irrigation** *f* арашэнне, ірыгацыя — орошение, ирригация
- irritable** *a* узбудлівы; раздражняльны — возбудимый; раздражительный
- irriter** *vt* раздражняць, злаваць — раздражать, сердить
- irruption** *f* нашэсце, уварванне — нашествие, вторжение; *faire ~* уварвацца — вторгнуться
- isoler** *vt* ізаляваць, аддзяляць — изолировать, отделять; *s'~* адасабляцца — уединяться
- issue** *f* выхад, выйсце — выход, исход; *~ heureuse* шчаслівы канец — счастливый конец; *sans ~* безвыходны — безысходный
- itinéraire** *m* маршрут — маршрут
- ivre** *a* п'яны, ап'янелы — пьяный, хмельной



Ivre

Jadis

- jadis** [zadis] *adv* некалі, калісьці — когда-то, некогда
- jalon** *m* тычка, вяха; *перан.* вяха — вежа
- jalousie** *f* 1. рэўнасць — ревность; 2. зайздрасць — зависть; 3. жалюзі — жалюзи
- jalou//x, -se** *a* 1. раўнівы — ревнивый; 2. зайздросны, зайздрослівы — завистливый
- jamais** *adv* 1. ніколі — никогда; *à ~* назаўсёды, назаўжды — навсегда; 2. *у сцвярдзальным і пыталым сказе* калі-небудзь — *в утвердительном и вопросительном предложении* когда-нибудь; *viendras-tu jamais?* ці прыйдзеш ты калі-небудзь? — *придешь ли ты когда-нибудь?*

- jambe** *f* нага — нога
- jambon** *m* в'яндліна, шынка — ветчина, окорок
- janvier** *m* студзень — январь; еп ~, au mois de ~ у студзені — в январе
- jardin** *m* сад — сад; ~ fruitier фруктовы сад — фруктовый сад; ~ potager агарод — огород; ~ d'enfants дзіцячы сад — детский сад
- jardinier** *m* садоўнік — садовник
- jaune** I *a* жоўты — жёлтый; II *m* жоўты колер — жёлтый цвет; ~ d'oeuf жаўток — желток
- jaunir** I *vi* жаўцець; жаўцецца — желтеть; желтеться; II *vt* жаўціць, афарбоўваць у жоўты колер — желтить, окрашивать в жёлтый цвет
- jeter** *vt* 1. кідаць — бросать, кидать; 2. выкідаць, выкідваць — выбрасывать
- jeu** *m* гульня — игра; Jeux Olympiques Алімпійскія гульні — Олимпийские игры
- jeudi** *m* чацвер — четверг; le ~, tous les ~s па чацвяргях — по четвергам; semaine des quatre ~s пасля дожджыку ў чацвер — после дождика в четверг
- jeun** [zœ]: à ~ *loc. adv.* нашча — натошак
- jeune** *a* 1. малады — молодой; un ~ homme малады чалавек — молодой человек; 2. малодшы — младший
- jeunesse** *f* 1. маладосць — молодость; 2. моладзь — молодёжь
- joie** *f* радасць, весялосць — радость, веселье
- joindre** *vt* 1. злучаць — соединять; 2. аб'ядноўваць, яднаць — объединять; 3. дадаваць, прыбаўляць — прибавлять; se ~ (à *qch*) далучацца; уключацца — присоединяться; включаться
- joli**, **-e** *a* прыгожы, харошанькі — красивый, хорошенький
- joue** *f* шчака — щека
- jouer** I *vt* гуляць, іграць; згуляць; сыграць — играть; сыграть II *vi* (*de qch*) іграць (на музычным інструменце) — играть; (на музыкальным інструменте); ~ du violon іграць на скрыпцы — играть на скрипке; ~ (à *qch*) гуляць у... — играть в...; ~ au football гуляць у футбол — играть в футбол
- jouet** *m* цацка — игрушка
- joug** [zu] *m* ярмо, прыгнёт — иго, ярмо, гнёт
- jouir** *vi* (*de qch*) карыстацца; цешыцца — пользоваться; наслаждаться
- joujou** *m* (*pl -x*) цацка — игрушка
- jour** *m* дзень; суткі — день; huit ~s тыдзень — неделя; ~ de героз выхадны дзень — выходной день; tous les ~s кожны дзень — каждый день; un ~ аднойчы — однажды; l'autre ~ гэтымі днямі — на днях

journal *m* 1. газета — газета; ~ *mural* насценная газета — стенная газета; 2. часопіс, журнал, дзённік — журнал, дневник; ~ *des modes* часопіс мод — журнал мод; ~ *de bord* вахтавы журнал — вахтенный журнал

journali/er, -ère *a* штодзённы — ежедневный, повседневный

journée *f* дзень — день; ~ *de travail* рабочы дзень — рабочий день

jouyeu/x, -se *a* радасны, вясёлы — радостный, весёлый

jugе *m* суддзя — судья

jugement *m* 1. меркаванне, думка — суждение, мнение; 2. прыгавор, прысуд — приговор

juger I *vt* 1. судзіць, выносіць прысуд — судить; выносить приговор; 2. меркаваць, лічыць — полагать, считать; II *vi (de)* меркаваць пра... — судить о...

juillet *m* ліпень — июль; *en* ~, *au mois de* ~ у ліпені — в июле

juin *m* чэрвень — июнь; *en* ~, *au mois de* ~ у чэрвені — в июне

jupe *m* спадніца — юбка

juger I *vt* клясціся — клясться; II *vi* сварыцца, лаяцца — ругаться, браниться

jus [зy] *m* сок — сок

jusque *prép* да — до; *jusqu'ou?* да якога часу? дакуль? — до каких пор, докуда?; ~ *'à se que... loc. conj.* да той пары, пакуль... — до тех пор, пока...

juste I *a* 1. справядлівы — справедливый; 2. правільны — правильный; II *adv*: *c'est ~!* правільна! — правильно!; *tout à fait ~!* правільна! — совершенно верно!

justice *f* 1. справядліваць — справедливость; 2. правасуддзе — правосудие; *traduire en* ~ аддаваць (аддаць) пад суд — предавать (предать) суду

justification *f* апраўданне — оправдание

justifier *vt* апраўдваць — оправдывать

juvénile *a* юнацкі, малады — юношеский, молодой



Juvénile

Kiosque

kiosque *m* 1. кіёск — киоск; 2. альтанка — беседка

kolkhozien, -ne I *a* калгасны — колхозный; II *m, f* калгаснік — колхозник



Kolkhozien

La

- la** (l') *pron* яна — она; la voilà ось і яна — вот и она; je la cherche я яе шукаю — я её ишу; je l'attends я яе чакаю — я её жду
- là** *adv* 1. там; тут — там, тут; qui est là? хто там? — кто там?; ça et là тут і там — тут и там; 2. туды — туды
- laboratoire** *m* лабораторыя — лаборатория
- laborieu//x, -se** *a* 1. працавіты — трудолюбивый; 2. цяжкі, стомны — тяжёлый, трудный, утомительный
- labourer** *vt* араць — пахаць
- lac** *m* возера — озеро
- lacer** *vt* шнураваць, зашнуроўваць — шнуровать, зашнуровывать
- lâche** I *a* баязлівы; подлы — трусливый; подлый; II *m* баязлівец; падлюга — трус; подлец
- lâcheté** *f* баязлівасць, маладушша; нізасць, подласць — трусость, малодушие; низость, подлость
- lacune** *f* 1. прабел, пропуск — пробел, пропуск; 2. прабел, недахоп, хіба — пробел, недостаток, недочёт
- laid, -e** *a* 1. непрыгожы; выродлівы — некрасивый; уродливый; 2. ганебны — постыдный
- lainages** *m pl* шарсцяныя вырабы; шарсцяныя тканіны — шерстяные изделия; шерстяные ткани
- laine** *f* воўна — шерсть; demi ~ паўшэрсць — полушерсть
- laisser** *vt* 1. пакідаць — оставлять; 2. даваць, даваць магчымасць — давать, предоставлять возможность; ~ faïge не перашкаджаць — не мешать; ~ passer прапускаць — пропускать; ~ tomber упускаць — ронять
- laissez-passer** *m invar.* пропуск — пропуск
- lait** *m* малако — молоко; ~ caillé сыракваша, кіслае малако — простокваша
- laiterie** *f* 1. малочны завод — молочный завод; 2. малочны магазін — молочный магазин
- lamente(r)** (se) скардзіцца, бедаваць, галасіць — жаловаться, сетовать, причитать
- lampe** *f* лямпа — лампа; ~ de bureau настольная лямпа — настольная лампа
- lancement** *m* 1. спуск на ваду (*судна*) — спуск на воду (*судна*); 2. спарт. кіданне (*кап'я і пад.*) — спорт. метание (*копья и т. п.*); ~ du poids штурханне ядра — толкание ядра; 3. запуск — запуск; ~ d'une fusée запуск ракеты — запуск ракеты

lancer *vt* 1. кідать — бросать, кидать, метать; 2. пускаць, заводзіць, запускаць — пускать, заводить, запускать; 3. выпускаць — выпускать

langage *m* мова, маўленне — язык, речь

langue *f* *анат.* язык; *лінгв.* мова — *анат.*, *лінгв.* язык; ~ *maternelle* родная мова — родной язык; ~ *étrangère* заграничная мова — иностранный язык

lanterne *f* ліхтар — фонарь

lapin *m* трус — кролик

large 1 *a* 1. шырокі — широкий; 2. шчодры — щедрый; II *m* 1. шырыня; прастора — ширина; простор; 2. адкрытае мора — открытое море

largeur *f* 1. шырыня — ширина; 2. шырыня — широта; ~ *de vues* шырыня поглядаў — широта взглядов

larme *f* сляза — слеза; *gîce aux ~s* смяцца да слёз — смеяться до слёз

las [la], *-se a* стомлены, змораны — усталый, утомлённый

lasser *vt* стамляць — утомлять

latéral, -e a бакавы — боковой; *porte ~e* бакавыя дзверы — боковая дверь

latin, -e a лацінскі — латинский

latitude *f* *геагр.* шырата — *геогр.* широта; ~ *nord* паўночная шырата — северная широта; ~ *sud* паўднёвая шырата — южная широта

lavabo *m* умывальнік — умывальник

laver *vt* 1. мыць; прамываць; змываць — мыть; промывать; смываць; 2. мыць — стирать; *se ~* мыцца — мыться

le (l') *pron* ён — он; *je le connais* я яго ведаю — я его знаю; *je l'attends* я яго чакаю — я его жду

leçon *m* урок; лекцыя — урок; *réciter sa ~* адказваць урок — отвечать урок

lecture *f* чытанне; разбор — чтение; разбор; *comité de ~* мастацкі савет — художественный совет

légal, -e a законны, легальны — законный, легальный

légende *f* легенда — легенда

lég/er, -ère a 1. лёгкі — лёгкий; 2. легкадумны — легкомысленный

légèreté *f* 1. лёгкасць — лёгкость; *avec ~* лёгка, скоро — легко, скоро; 2. легкадумнасць — легкомыслие

légume *m pl* зелень, зеляніна; агародніна — зелень; овощи

lendemain *m* заўтрашні дзень, заўтра — завтрашний день, завтра; *le ~* на другі дзень — на следующий день

lent, -e a 1. павольны, марудны — медленный; 2. марудлівы, марудны — медлительный; *esprit ~* тугадум — тугодум

lentement *adv* павольна, марудна — медленно

lenteur *f* 1. павольнасць, маруднасць — медленность; 2. марудлівасць, маруднасць — медлительность

- lessive** *f* мыщцё — стирка
- lessiveuse** *f* выварка — бак для кипячения белья
- leste** *a* жвавы, борзды — проворный, быстрый
- lettre** *f* 1. літара — буква; 2. пісьмо, ліст — письмо; ~ *recommandée* заказное письмо (заказы ліст) — заказное письмо; 3. *pl: les belles-~s* мастацкая літаратура — художественная литература; *homme de ~s* пісьменник, літаратар — писатель, литератор
- lever** I *vt* 1. падымаць — поднимать; 2. здымаць — снимать; II *vi* узыходзіць (*пра ўсходы*); падыходзіць (*пра цеста*) — всходит (о *всходах*); подниматься (о *тесте*); *se ~* 1. уставаць, паднімацца — вставать, подниматься; 2. узыходзіць, усходзіць (*пра месяц, сонца*) — всходит (о *луне, солнце*)
- levre** *f* губа — губа
- lézard** *m* яшчарка — ящерица
- libération** *f* 1. вызваленне — освобождение; 2. дэмабілізацыя — демобилизация
- libérer** *vt* вызваляць — освобождать; 2. дэмабілізоўваць — демобилизовывать
- liberté** *f* свабода, незалежнасць — свобода, независимость
- librairie** *f* кнігарня, кніжны магазін — книжный магазин
- libre** *a* 1. свабодны, вольны, незалежны — свободный, вольный, независимый; 2. свабодны, незаняты — свободный, незанятый
- libre-service** *m* самаабслугоўванне — самообслуживание
- lier** *vt* звязваць, злучаць — связывать, соединять
- lieu** *m* 1. месца, мясцовасць — место, местность; *en premier ~* па-першае — во-первых; *avoig ~* адбывацца, здарацца — происходит, иметь место; *au ~ de...* замест — вместо; 2. падстава — повод
- lièvre** *m* заяц — заяц
- ligne** *m* 1. лінія, рыса — линия, черта; 2. радок — строка; 3. лінія, шлях, дарога — линия, путь; ~ *aérienne* авіялінія — авиалиния
- lilas** I *m* бэз — сирень; II *a* бэзавы; ліловы — сиреневый; лиловый
- limitation** *f* абмежаванне; скарачэнне — ограничение; сокращение; ~ *des armements* скарачэнне ўзбраенняў — ограничение вооружений
- limite** *f* граніца, мяжа, рубаж — граница, рубаж
- limiter** *vt* абмяжоўваць — ограничивать
- limitrophe** *a* пагранічны, сумежны — пограничный, смежный
- limpide** *a* чысты, празрысты, ясны — чистый, прозрачный, ясный
- linge** *m* бялізна — бельё; ~ *de lit* пасцельная бялізна — постельное бельё

- linguiste** [lɛ̃gyist] *m* лінгвіст — лингвист
- linguistique** I *f* лінгвістыка — лингвистика; II *a* лінгвістычны — лингвистический
- lion** *m* леў — лев; *part du* ~ львіная доля — львиная доля
- liquidation** *f* ліквідацыя — ликвидация
- liquide** I *a* вадкі — жидкий; II *m* вадкасць — жидкость
- lire** *vt* чытаць — читать
- lis** [lis] *m* лілея — лилия
- lisse** *a* гладкі, роўны — гладкий, ровный
- liste** *f* 1. спіс, пералік — список, перечень; 2. ведамасць — ведомость
- lit** *m* ложка, пасцель — кровать, постель
- littéraire** *a* літаратурны — литературный
- littéral, -e** *a* літаральны, даслоўны — буквальный, дословный
- littérature** *f* літаратура — литература
- livre** *m* кніга — книга
- livrer** *vt* 1. дастаўляць, пастаўляць — доставлять, поставлять; 2. аддаваць — отдавать; ~ *à* la publicité давесці да агульнага ведама — предать гласности; se ~ (*à*) 1. аддавацца (*чаму-н.*), займацца (*чым-н.*) — предаваться (*чему-л.*), займацца (*чем-л.*); 2. даверыцца — довериться
- locution** *f* выраз, моўны зварот — выражение, оборот речи
- logement** *m* кватэра, жыллё — квартира, жилище
- loger** I *vi* жыць, кватараваць — жить, квартировать; II *vt* сяліць, пасяляць — селить, поселять
- logis** *m* жыллё — жилище, жильё
- loi** *f* закон — закон
- loin** *adv* далёка — далеко; *au* ~ воддаль, удалечыні — вдалеке, вдали; *de* ~ здалёк, здалёку — издалека, издали
- lointain, -e** I *a* далёкі — далёкий; II *m* далеч, далечыня, далячынь — даль; *dans le* ~ удалечыні — вдалеке, вдали
- loisir** *m* вольны час — досуг, свободное время
- long, -ue** I *a* доўгі; працяглы — длинный, долгий; продолжительный; II *m* даўжыня, працягласць — длина, протяжённость; продолжительность; *le* ~ *de* уздоўж — вдоль
- longitude** *f* *geogr.* даўгата — *geogr.* долгота
- longtemps** [lɔ̃tɑ̃] *adv* доўга; даўно — долго; давно; *il y a* ~ гэта было даўно — это было давно
- longueur** *f* даўжыня — длина
- lors**: *dès* ~ з той пары, з таго часу — с тех пор, с того времени
- lorsque** *conj* калі — когда
- louer** I *vt* хваліць — хвалить
- louer** II *vt* 1. наймаць — нанимать, снимать; 2. здаць (здаваць) у наём — сдать (сдавать) в наём
- loup** *m* воўк — волк

lourd, -e a цяжкі — тяжёлый

loyal, -e a 1. лаяльны — лояльный; 2. адданы, верны — преданный, верный

lueur f 1. водбліск, слабае святло — отблеск, слабый свет; 2. *перан.* проблiск — *перен.* проблеск

luire vi свяціць, свяціцца — светить, светиться

lumière f святло — свет; ~ du jour дзённае святло — дневной свет

lundi m панядзелак; у панядзелак — понедельник; в понедельник; le ~, tous les ~s кожны панядзелак — по понедельникам

lune f месяц — луна, месяц; ~ de miel мядовы месяц — медовый месяц

lunette f 1. падзорная труба — подзорная труба; 2. *pl* акулеры — очки

lutte f 1. барацьба, змаганне — борьба; ~ pour la paix барацьба за мір — борьба за мир; 2. *спарт.* барацьба — *спорт.* борьба; ~ libre вольная барацьба — вольная борьба; ~ gréco-romaine класічная барацьба — классическая борьба

lutter vi змагацца — бороться; ~ contre... змагацца супраць..., змагацца з... — бороться против..., бороться с...

lutteur m 1. барацьбіт, змагар — борец; 2. *спарт.* барэц — *спорт.* борец

lysée m ліцэй — лицей



Lycée

Mâcher

mâcher vt жаваць, разжоўваць — жевать, разжёвывать

machine f машына — машина; ~ à écrire пішучая машынка — пишущая машинка; ~ à coudre швейная машына — швейная машина; ~ à laver пральная машына — стиральная машина

mâchoire f сківіца — челюсть

magasin m магазін — магазин; ~ d'alimentation прадуктовы магазін — продовольственный магазин; ~ d'occasions камісійны магазін — комиссионный магазин; grand ~ універсальны магазін — универсальный магазин

magazine f ілюстраваны часопіс — иллюстрированный журнал

magique a 1. магічны, чарадзейны, чароўны — магический,

- колдовской, волшебный; 2. *перан* чароўны *перен.*
чарующий, волшебный
- magnifique** *a* цудоўны — великолепный
- mai** *m* май — май; le Premier ~ Першага мая — Первое мая
- maigre** *a* худы — худой, тощий
- maigrir** *vi* худзец — худеть, тощать
- main** *f* рука (*кіць*) — рука (*кість*)
- maintenant** *adv* цяпер — теперь
- maintenir** *vt* 1. падтрымліваць — поддерживать, 2. адстой
ваць; захоўваць — отстаивать; сохранять
- mais** *conj* але — но; *non seulement...*, ~ *encore..* не толькі.
але нават... — не только..., но даже..
- maison** *f* 1. дом, хата — дом; 2. фірма — фирма, ~ *de couture*
атэлье мод — ателье мод
- maître** *m* 1. гаспадар — хозяин, 2. уладар, валадар — власте-
лин; 3. настаўнік — учитель; 4. майстар — мастер; ~ *ès*
sports майстар спорту — мастер спорта
- maitresse** *f* 1 гаспадыня — хозяйка; 2. настаўніца — учи-
тельница
- maîtriser** *vt* утаймоўваць, уціхамірваць — обуздывать, сми-
рять; *se* ~ утаймоўвацца, уціхамірвацца, браць сябе ў
рукі — утихомириваться, брать себя в руки
- majestueux//x, -se** *a* велічны — величественный
- majeur** *m, -e f* 1. паўналетні — совершеннолетний, 2. сярэдні
палец (*рукі*) — средний палец (*руки*)
- majorité** *f* 1. большасць — большинство; ~ *des voix* большасць
галасоў — большинство голосов; 2. паўналецце — совер-
шеннолетие
- mal** *I m* 1. шкода, зло, ліха — вред, зло; 2. боль — боль, ~
de dents зубны боль — зубная боль; ~ *du pays* туга па
радзіме — тоска по родине; *II adv* дрэнна, кепска
плохо; ~ *à propos* недарэчы — некстати
- malade** *I a* хворы — больной; *tomber* ~ захварэць — забо-
леть; *II m, f* хворы — больной
- maladie** *f* хвароба — болезнь
- maladi//f, -ve** *a* хваравіты, кволы, нядужы — болезненный,
хилый
- maladroit, -e** *a* няспрытны, нязграбны — неловкий, неуклю-
жий
- malaise** *m* недамаганне — недомогание
- malchance** *f* няўдача — неудача
- malentendu** *m* непаразуменне — недоразумение
- malgré grêr** нягледзячы на..., не зважаючы на — несмотря
на...; ~ *tout* нягледзячы (не зважаючы) ні на што
несмотря ни на что
- malheur** *m* няшчасце, бяда — несчастье, беда *par* ~ на ня-
шчасце — к несчастью

- malheureusement** *adv* на няшчасце, на жаль — к несчастью, к сожалению
- malheureu//x, -se** *a* няшчасны — несчастный
- malhonnête** *a* 1. несумленны — нечестный; 2. няветлівы — невежливый
- malle** *f* чамадан — чемодан; faire sa (ses) ~ (s) складваць рэчы ў чамадан — складываць вещи в чемодан
- malveillant, -e** *a* нядобразычлівы — недоброжелательный
- maman** *f* мама — мама
- manche** *f* рукаў — рукав
- manchette** *f* манжэта — манжета
- mandat** *m* 1. мандат, паўнамоцтва — мандат, полномочие; 2. ордэр — ордер; 3. вэксаль — вексель; ~-poste паштовы перавод — почтовый перевод
- manger** *vi, vt* есці — есть, кушать
- manière** *f* манера, спосаб — манера, способ; à sa ~ па-своему — по-своему; à la ~ de... накшталт — наподобие
- manifestation** *f* 1. праяўленне — проявление; 2. дэманстрацыя, маніфестацыя — демонстрация, манифестация
- manquer** I *vi* 1. неставаць, не хапаць — недоставать, не хватать; 2. (*de qch*) адчуваць недахоп (*у чым-н.*) — испытывать недостаток (*в чём-л.*); 3. (*de+inf.*) ледзь не... ледзьве не..., чуць не..., — едва не...; elle a ~é de tomber яна ледзь не ўпала — она едва не упала; II *vt* 1. спазніцца (*на цягнік і пад.*) — опоздать (*на поезд и т. п.*); 2. прапуская (*заняткі і пад.*) — пропускать (*занятия и т. п.*)
- manteau** *m* паліто, плашч, манто — пальто, плащ, манто
- manuel, -le** I *a* 1. ручны, зроблены ручным спосабам — ручной, сделанный ручным способом; 2. фізічны (*аб працы*) — физический (*о труде*); II *m* падручнік — учебник
- mappe-monde** *f* карта свету — карта мира
- marais** *m* болота, дрыгва — болото, трясина
- marbre** *m* мармур — мрамор
- marchand** *m, -e f* гандляр, купец — торговец, купец; ~ de (s) quatre-saisons вулічны гандляр зяленівам — уличный торговец зеленью
- marchandise** *f* тавар — товар
- marche** *f* 1. хада, хадзьба — ходьба; 2. хада; рух — ход; движение; 3. прыступка — ступенька; 3. *муз.* марш — *муз.* марш
- marché** *m* рынак, базар — рынок, базар; de bon ~ танны — дешёвый; (à) bon ~ танна — дёшево; par-dessus le ~ дадаткова, у дадатак — вдобавок
- marcher** *vi* хадзіць — ходить; ♦ ça ~е усё ў парадку — всё в порядке
- mardi** *m* аўторак; у аўторак — вторник; во вторник; le ~, tous les ~s кожны аўторак — по вторникам

- mare** *f* лужа, лужына — лужа
- marée** *f* (марскі) прыліў і адліў — (морской) прилив и отлив;
~ basse адліў — отлив; ~ haute прыліў — прилив
- mari** *m* муж — муж
- mariage** *m* шлюб, жаніцьба, замужжа; вяселле — брак, женитьба, замужество; свадьба; demander en ~ зрабіць прапанову — сделать предложение
- marié** -e I *a* жанаты, замужняя — женатый, замужняя; II *m, f* малады, маладая (пра маладажонаў) — молодой, молодая (о новобрачных); les nouveaux ~s, les jeunes ~s маладыя — новобрачные
- marier** *vt* жаніць; аддаваць замуж — женить; выдаваць за муж; se ~ жаніцца; выходзіць замуж — жениться; выходить замуж
- marin**, -e I *a* марскі — морской; II *m* марак — моряк
- mariner** *vt* марынаваць — мариновать
- marionnette** *f* марыянетка — марионетка
- maritime** *a* марскі, прыморскі — морской, приморский
- marmite** *f* кацялок; каструля — котелок; кастрюля
- marmotter** *vt* мармытаць — бормотать
- marque** *f* 1. знак, метка — знак, метка; 2. кляймо; пячатка — клеймо; печать
- marquer** *vt* адзначаць, абзначаць; меціць; клеймаваць — обозначать; метить; клеймить
- marron** I *m* каштан (плод) — каштан (плод); II *a* каштанавы — каштановый
- marronnier** *m* каштан (дрэва) — каштан (дерево)
- mars** [mars] *m* сакавік — март; en ~, au mois de ~ у сакавіку — в марте
- marteau** *m* молат; малаток — молот; молоток
- martyr** *m* мучанік; ахвяра — мученик; жертва
- masculin**, -e *a* мужчынскі — мужской
- masquer** *vt* маскіраваць — маскировать
- massacrer** *vt* збіваць, біць; вынішчаць — избивать; истреблять
- massif**/i, -ve *a* масіўны — массивный
- mat**, -e *a* матавы, цьмяны — матовый, тусклый
- mât** *m* мачта — мачта
- match** [matʃ] *m* матч, спаборніцтва — матч, соревнование; ~ nul нічыя — ничья; ~ de coupe розыгрыш кубка — розыгрыш кубка; ~ final фінальная сустрэча — финальная встреча
- matelas** *m* матрац, сяннік — матрац, матрас, тюфяк
- matelot** *m* матрос — матрос
- matérialisme** *m* матэрыялізм — материализм
- matériaux** *m pl* матэрыялы — материалы; ~ de construction будаўнічыя матэрыялы — строительные материалы

- matériel, -le** I *a* рэчыўны; матэрыяльны — вещественный; материальный; II *m* матэрыял; абсталяванне — материал; оборудование
- maternel, -le** I *a* матчын, мацярынскі — материнский; langue ~le родная мова — родной язык; II *f* дзіцячы сад — детский сад
- mathématique** I *a* матэматычны — математический; II *f pl* матэматыка — математика
- matière** *f* 1. матэрыя — материя; 2. рэчыва — вещество; ~s premières сыравіна — сырьё; 3. прадмет (*вывучэння*); тэма (*выступлення*) — предмет (*изучения*); тема (*выступления*); table des ~s змест — оглавление
- matin** *m* раница, ранақ — утро; le ~ раницай — утром; tous les ~s раницамі, заўсёды раницай — по утрам; un ~ аднойчы раницай — однажды утром; de bon ~, de grand ~ раницкаю, на досвітку — ранним утром, на рассвете
- matinal, -e** *a* ранишні — утренний
- matinée** *f* 1. раница, ранақ — утро; 2. ранишнік — утренник
- maturité** *f* сталасць — зрелость
- maudire** *vt* клясці, праклінаць — клясть, проклинать
- maussade** *a* пануры, хмурны, пахмурны — угрюмый, хмурый, унылый
- mauvais, -e** I *a* дрэнны, кепскі, благі — плохой, скверный; II *adv* дрэнна, кепска — плохо, скверно; il fait ~ дрэннае (кепскае, благое) надвор'е — плохая (скверная) погода
- me (m) pron** я — я; me voici вась і я — вот и я; il me voit ён мяне бачыць — он меня видит; elle m'écrit souvent яна мне піша часта — она мне пишет часто
- méchanceté** *f* злоба, злосць — злоба, злость
- méchant, -e** *a* злы, ліхі; злосны, зласлівы — злой, недобрый; злобный
- mèche** *f* 1. knot — фитиль; 2. пасма — прядь; ~ de cheveux пасма валасоў — прядь волос
- mécontent, -e** *a* незадаволены — недовольный
- médaille** *f* медаль — медаль; ~ d'ог залаты медаль — золотая медаль
- médecin** *m* доктар, урач — врач; femme ~ жанчына-доктар — женщина-врач
- médecine** [mɛdsin] *f* 1. медыцына — медицина; 2. лякарства, лекі — лекарство
- médical, -e** *a* урачэбны, медыцынскі — врачебный, медицинский
- médicament** *m* лякарства, лекі — лекарство
- médiocre** *a* пасрэдны — посредственный
- méditer** I *vt* 1. задумваць — задумывать; 2. абдумваць —

- обдумывать; II *vi* (*sur qch*) думаць (*над чым-н.*), меркаваць (*пра што-н.*) — размышлять (*над чем-л.*)
- médire** *vi* зласловіць — злословить
- méfiance** *f* недавер — недоверие
- méfiant, -e** *a* недаверлівы, падазроны — недоверчивый, подозрительный
- méfier (se)** (*de qch, de qn*) не давяраць — не доверяють
- mégarde** *f*: раг ~ незнарок, ненаўмысна — нечаянно, ненаочно
- meilleur, -e** *a* лепшы — лучший; *le* ~ найлепшы — наилучший
- mêler** *vt* 1. падмешваць, змешваць — подмешивать, смешивать; 2. блытаць, зблытваць, заблытваць — спутывать, запутывать; 3. (*qn dans qch*) ублытваць, умешваць (*каго-н. у што-н.*) — впутывать, вмешивать (*кого-л. во что-л.*); *se* ~ 1. змешвацца — смешиваться; 2. (*de qch*) умешвацца, ублытвацца (*у што-н.*) — вмешиваться (*во что-л.*)
- melon** *m* дыня — дыня; ~ *d'eau* кавун — арбуз
- membre** *m* 1. член, частка (*цела*), канечнасць — член, часть (*тела*), конечность; 2. член (*арганізацыі і пад.*) — член — (*арганізацыі і т. п.*)
- même** I *a* 1. сам, самы — сам, самый; 2. той самы; такі самы, такі ж, аднолькавы — тот же; такой же, одинаковый; II *pron*: *le* ~, *la* ~, *les* ~s той жа, той самы; тая ж, тая самая; тыя ж, тыя самыя — тот же, тот же самый; та же, та же самая; те же, те же самыя; III *adv* нават — даже; *tout de* ~ усё-такі, усё ж такі — всё-таки
- mémoire** I *f* 1. памяць — память; 2. успамін — воспоминание
- mémoire** II *m, pl* мемуары — мемуары
- menace** *f* пагроза — угроза
- menacer** *vt* пагражаць, гразіць — угрожать, грозить
- ménage** *m* 1. дамашняя гаспадарка — домашнее хозяйство; *femme de* ~ хатняя (дамашняя) работніца — домашняя работница; *faire le* ~ прыбіраць кватэру — убирать квартиру; 2. сям'я, сямейная пара — семья, супружеская чета
- ménagère** *f* гаспадыня; хатняя гаспадыня — хозяйка; дамашняя хозяйка
- mendiant, -e** *f* жабрак — нищий
- menées** *f pl* падкопы, інтрыгі — происки, интриги
- mener** *vt* 1. вестці, вадзіць — вести, водить; 2. кіраваць — руководить, управляют
- mensonge** *m* хлусня, мана, няпраўда — ложь, обман, неправда
- mensuel, -le** *a* штомесячны — ежемесячный
- menteur** *m* I *a* ілжывы, хлуслівы — лживый; II *m, f* ілгун — лгун
- menthe** *f* мята — мята
- mention** *f* упамінанне; водзыў — упоминание; отзыв

- mentionner** *vt* упамінаць — упоминать
- mentii** *vi* ілгаць, лгаць, хлусіць, маніць — лгать, врать, обманывать
- menton** *m* падбародак — подбородок
- menu, -e** I *a* дробны; нязначны — мелкий; некрупный; значительный; II *m* меню — меню
- menuisier** *m* сталаяр — столяр; ~ en bâtiment цясяяр — плотник
- méprendre (se)** (*sur qn, sur qch*) памыляцца — ошибаться
- mépris** *m* пагарда — презрение; au ~ de насуперак, наперакор, нягледзячы на — вопреки, несмотря на, невзирая на
- méprise** *f* памылка, непаразумење — ошибка, недоразумение
- mépriser** *vt* пагарджаць, грэбаваць — презирать
- mer** [mɛ:r] *f* мора — море; mal de ~ марская хвароба — морская болезнь
- mercerie** *f* галантарэя; галантарэйны магазін — галантерея; галантерейный магазин
- merci** I *f* міласэрнасць, літасць — милосердие, пощада; II *m* падзяка; дзякуй — благодарность; спасибо; grand ~! вялікі дзякуй! — большое спасибо!
- mercredi** *m* серада; у сераду — среда; в среду; le ~, tous les ~s кожную сераду — каждую среду, по средам; ~ des cendres першы дзень паста — первый день поста
- mère** *f* маці — мать
- méridional, -e** *a* паўднёвы — южный
- mérite** *m* заслуга, вартасць — заслуга, достоинство
- mériter** *vt* заслугоўваць; быць дастойным (вартым) чаго-н.— заслуживать; быть достойным чего-л.
- merveille** *f* чуд, дзіва — чудо, диво; à ~ чудоўна, выдатна, дзівосна — чудесно, великолепно, удивительно
- merveilleu//x -se** *a* чудоўны, дзівосны — чудесный, удивительный
- mésange** *f* сініца — синица
- mésaventure** *f* непрыемнае здарэнне, ліхая прыгода — неприятное приключение, злоключение
- mesure** *f* 1. мера, вымярэнне — мера, измерение; 2. памер; мерка — размер; мерка; prendre la ~ здымаць мерку — снимать мерку; 3. мера, мерапрыемства — мера, мероприятие; 4. муз. такт — муз. такт; à ~ que... па меры таго, як... — по мере того, как...
- mesurer** *vt* мераць, вымерваць, вымяраць — мерить, измерять, вымерять
- métal** *m* метал — металл
- métallurgie** *f* металургія — металлургия; ~ non-ferreuse каляровая металургія — цветная металлургия
- métier** *m* рамяство, майстэрства; прафесія, спецыяльнасць — ремесло, мастерство; профессия, специальность

- métro** *m* метро — метро
- mets** [mɛ] *m* страва — блюдо, кушанье
- metteur** *m*: ~ en scène рэжысёр — режиссёр
- mettre** *vt* 1. ставіць; класці; змяшчаць; устаўляць — ставить; класть; помещать; вставлять; 2. апранаць (*верхнюю вопратку*), абуваць — надевать, обувать; se ~ 1. сесці; легчы; стаць — сесть; лечь; стать; se ~ à table сесці за стол — сесть за стол; se ~ au lit легчы ў пасцель — лечь в постель; 2. (*à faire qch*) брацца, пачынаць, распачынаць — браться, приниматься, начинать
- meuble** *m* мэбля — мебель
- meubler** *vt* (*de qch*) мэбляваць — меблировать
- meunier** *m* млынар, мельнік — мельник
- meurtre** *m* забойства — убийство
- meurtrir** (*se*) выцяцца, ударыцца — ушибиться, удариться
- midi** *m* 1. паўдня, поўдзень — полдень; 2. поўдзень — юг
- miel** *m* мёд — мёд; lune de ~ мядовы месяц — медовый месяц
- mieux** *adv* лепш, лепей — лучше; aimer ~ аддаваць перавагу, лічыць за лепшае — предпочитать; tant ~ тым лепей — тем лучше; le ~ лепш за ўсё, найлепш — лучше всего; au ~ у лепшым выпадку (разе) — в лучшем случае
- milieu** *m* 1. сярэдзіна — середина; au ~ de... пасярэдзіне, пасярод — посреди; 2. асяроддзе, колы — среда, круги; ~ x officiels афіцыйныя колы — официальные круги
- militaire** I *a* ваенны — военный; II *m* вайсковы, ваенны — военный
- militant**, -*e* I *a* ваяўнічы — воинствующий; II *m* актывіст — активист; ~ de la paix барацьбіт (змагар) за мір — борец за мир; ~ du Parti партыйны работнік — партийный работник
- mille** [mil] I *a* тысяча — тысяча; II *m* (лічба) тысяча — (цифра) тысяча
- millier** *m* тысяча, мноства — тысяча, множество
- mince** *a* 1. тонкі, худы — тонкий, худой; 2. бедны; нязначны; невялікі; мізэрны — скудный; незначительный; небольшой
- mine** I *f* выгляд; выраз твару — вид, внешность; выражение лица; avoir bonne (mauvaise) ~ добра (дрэнна) выглядаць — хорошо (плохо) выглядеть
- mine** II *f* шахта — шахта
- mineur** I *m* шахцёр — шахтёр
- mineur** II, -*e* *a* 1. меншы; ніжэйшы; другарадны — меньший; низший; второстепенный; 2. непаўналетні — несовершеннолетний
- ministère** *m* 1. міністэрства — министерство; ~ des Affaires étrangères Міністэрства замежных спраў — Министерство иностранных дел; ~ de la Santé publique Міністэрства

аховы здароўя Міністэрства здравоохранення, 2. кабинет міністраў — кабинет министров, ~ public пракуратура пракуратура

minuit *m* поўнач полночь

minute *f* міну́та, хвіліна минута

minutieu // *x* [minysjø], -**se** *a* карпатлівы; старанны — кропотливый; старательный

miracle *m* чуд, дзіва чудо, диво; раг ~ чудам чудом

miraculeu // *x*, -**se** *a* цудоўны; дзівосны — чудесный; удивительный; изумительный

miroir *m* люстэрка зеркало

misérable *I a* 1 няшчасны; бедны; варты жалю — несчастный, бедный; жалкий; 2. нікчэмны — ничтожный; *II m, f* 1. бядняк, небарака, бядак бедняк, бедняга, 2. нягоднік, паганец негодяй

misère *f* 1 галеча, беднасць — нищета, бедность; 2. няшчасце несчастье; 3. убоства — убожество

missile *m* балістычная ракета — баллистическая ракета

mission *f* місія, заданне, даручэнне — миссия, задание, поручение, 2. камандзіроўка — командировка

mitrailleuse *f* кулямёт — пулемёт

mi-voix: à ~ *loc. adv* напаяголасу — вполголоса

mixte *a* змяшаны, мяшаны; зборны — смешанный; сборный; école ~ школа сумеснага навучання — школа совместного обучения

mobile *a* рухомы; перасоўны подвижной; передвижной

mobilier *m* 1. мэбля, абсталяванне — мебель, обстановка; 2. рухомая маёмасць; рухомасць — движимое имущество; подвижность

mobilisation *f* мабілізацыя мобилизация

mobiliser *vt* мабілізаваць — мобилизовать

mode *I f* мода — мода; à la ~ модны — модный; passé de ~ які выйшаў з моды — вышедший из моды

mode *II m* 1 форма; спосаб, прыём — форма; способ, приём; 2. грам. лад — грам. наклонение

modèle *I a* узорны — образцовый; *II m* мадэль, узор — модель, образец

modéré -*e a* умераны, устрыманы — умеренный, воздержанный

moderne *a* сучасны, навейшы современный; новейший

modeste *a* сціплы — скромный

modestie *f* сціпласць скромность

modification *f* змена, мадыфікацыя изменение, модификация

moeurs [mœrs] *f pl* норавы, звычаі нравы, обычаи

moi *pron* я я; c'est ~ гэта я — это я; cela dépend de ~

- гэта залежыць ад мяне — это зависит от меня; avec ~ са мной — со мной; pour ~ для мяне — для меня
- moindre** *a* меншы — меньший; le ~ найменшы, самы меншы — найменший, малейший
- moineau** *m* верабей — воробей
- moins** I *adv* менш, меней — меньше, менее; le ~ possible як мага менш — как можно меньше; du ~, au ~ прынамсі — по крайней мере; pour le ~, tout au ~ сама меней — по меньшей мере; à ~ que калі толькі... — если только...; II *rgér* без — без; deux heures ~ le quart без чвэрці дзве гадзіны — без четверти два часа
- mois** *m* месяц — месяц; le ~ courant гэты месяц — текущий, этот месяц; le ~ de février люты — февраль; le ~ de l'amitié месячнік дружбы — месячник дружбы; il y a un ~ месяц (таму) назад — месяц (тому) назад
- moisson** *f* 1. жніво — жатва; 2. ураджай — урожай
- moissonner** *vt* жаць збожжа — жать хлеба
- moissonneuse-batteuse** *f* (зерневы) камбайн — (зерновой) комбайн
- moitié** *f* палавіна, палова — половина; à ~ напалавіну, напалову — наполовину
- moment** *m* імгненне; момант — мгновение; момент; à tout ~ штомінутна, штохвілінна — ежеминутно; à ce ~, en ce ~ цяпер, у гэты момант — в настоящее время; en un ~ у (адзін) момант, вокамгненна — в одно мгновение, мгновенно
- monde** *m* 1. свет, сусвет — мир, свет; mettre au ~ нарадзіць — родить; 2. частка свету, кантынент — часть света, континент; 3. людзі — люди; tout le ~ усе — все; le ~ entier увесь (цэлы) свет — весь мир
- mondial, -e** *a* сусветны — мировой, всемирный; Conseil ~ de la Paix Сусветны Савет **Miry** — Всемирный Совет Мира
- monnaie** *f* манета; грошы — монета; деньги; petite ~ дробязь, дробныя грошы — мелочь, мелкие деньги
- monotone** *a* манатонны, аднастайны — монотонный, однообразный
- monstre** *m* пачвара — чудовище
- mont** *m* гара — гора
- montagne** *f* гара — гора; dans la ~ у гарах — в горах
- monter** I *vi* 1. падымацца; узыходзіць, усходзіць — подниматься; всходить; 2. расці (*пра цану і пад.*) расці (*о цене и т. п.*); II *vt* 1. падымаць; уносіць паднімаць, вносіць; 2. падымацца — подниматься; ~ l'escalier падымацца па лесвіцы — подниматься по лестнице, 3. тэх збіраць, манціраваць — тех собирать, монтировать

- montre** *f* гадзіннік — часы; ~ de gousset кішэнны гадзіннік — карманныя часы
- montrer** *vt* 1. паказваць — показывать, указывать; 2. праяўляць, выяўляць — проявлять, обнаруживать
- monument** *m* помнік — памятник
- moquer (se) (de)** насміхацца, кпіць (з каго-чаго) — насмехаться (над кем-чем)
- morceau** *m* 1. кавалак, кусок — кусок; 2. урывак (твора) — отрывок (произведения)
- mordre** *vt* кусаць — кусать
- morne** *a* 1. пануры, хмурны, змрочны — угрюмый, хмурый, сумрачный; 2. цыяны — тусклый
- morsure** *f* укус — укус
- mort I** *f* смерць — смерть
- mort II, -e** *a* мёртвы — мёртвый
- mortel, -le** *I a* смяротны — смертельный; *II m, f* смертны — смертный
- mot** *m* слова — слово; ~ d'ordre лозунг — лозунг; ~ de passe пароль — пароль; en un ~ адным словам — одним словом; ~ à ~ літаральна — буквально; bon ~ востры жарт — острога; ~s groisés красворд — кроссворд
- motel** *m* матэль — мотель
- motocyclette** *f* матацыкл — мотоцикл
- mou** (перад галоснай або *h* нямым *mol* — перад гласной или *h* немым *mol*) *a* 1. мяккі — мягкий; 2. вялы, слабы: друзлы — вялый, слабый; дряблы
- mouche** *f* муха — муха
- moucher (se)** смаркацца — сморкаться
- mouchoir** *m* хустка — платок; ~ de poche насавае хустачка, насоўка — носовой платок
- moudre** *vt* малоць — молоть
- mouette** *f* чайка — чайка
- moufle** *f* рукавіца — рукавица, варежка
- mouiller** *vt* мачыць, змочваць, намочваць — мочить, смачивать, намачивать
- moulin** *m* млын — мельница; ~ à vent вятрак — ветряная мельница
- mourir** *vi* паміраць; гінуць — умирать; погибать
- moustache** *f* вус, вусы — ус, усы
- moustique** *m* камар — комар
- moutarde** *f* гарчыца — горчица
- mouton** *m* 1. баран — баран; 2.: du ~ бараніна — баранина
- mouvement** *m* рух — движение
- mouvoir** *vt* рухаць — двигать; se ~ рухацца — двигаться
- mouvoir I** *m* 1. сродак, спосаб — средство, способ; au ~ de... пры дапамозе (чаго), праз (што) — посредством (чего) с помощью (чего); 2. рэсурсы — ресурсы

- moyen** II, **-ne** *a* 1. сярэдні — средний; 2. пасрэдны, сярэдні — посредственный, средний
- muet**, **-te** *a* нямы — немой
- muguet** *m* ландыш — ландыш
- multicolore** *a* рознакаляровы, разнаколерны — разноцветный
- multiplier** I *t* 1. множыць, памнажаць — множить, умножать; 2. размнажаць, размножваць — размножить; II *vi* размнажацца — размножаться; *se* ~ размнажацца, размножвацца — размножаться
- multitude** *f* мноства — множество
- municipalité** *f* муніцыпалітэт — муниципалитет
- munir** *vt* (*de qch*) забяспечваць — снабжать; *se* ~ запасацца — запасаться
- mur** *m* сцяна — стена
- mûr**, **-e** *a* спелы; *перан.* сталы — спелый, зрелый; *перен.* зрелый
- mural**, **-e** *a* насценны — стеной, настенный
- mûrir** *vi* спець — зреть, созревать
- murmurer** I *vi* журчаць — журчать; II *vt* шаптаць; мармытаць — шептать; бормотать
- musée** *m* музей — музей
- musical**, **-e** *a* музычны — музыкальный
- mutuel**, **-le** *a* узаемны — взаимный
- myrtille** [mirtij] *f* чарніцы — черника
- mystère** *m* тайна, таямніца — тайна
- mystérieu//x**, **-se** *a* таемны, таямнічы — таинственный



Mystérieux

Nacré

- nacré**, **-e** *a* перламутравы, маціцовы — перламутровый
- nage** *f* 1. плаванне — плавание; *à la* ~ уплаў — вплавь; 2. веславанне — гребля
- nager** *vi* 1. плаваць — плавать; 2. веславаць — грести
- nageu//r** *m*, **-se** *f* плывец — пловец
- naguère** *adv* нядаўна — недавно
- naï//f**, **-ve** *a* наіўны, прастадушны — наивный, простодушный
- naissance** *f* нараджэнне — рождение; *prendre* ~ узнікаць, узнікнуць — возникать, возникнуть
- naître** *vi* нараджацца, нарадзіцца — рождаются, родиться
- naïveté** *f* наіўнасць — наивность
- nappe** *f* абрус, настольнік — скатерть

narine *f* ноздра — ноздря
narquois, -e *a* насмешливы, кплівы — насмешливый
narration *f* апавяданне, расказ — повествование, рассказ
natal, -e *a* родны — родной; **paus** ~ радзіма, родны край —
 родина, родной край
natation *f* плаванне — плавание
nation *f* нацыя; народ — нация; народ
nation//al, -ale *a* нацыянальны; народны — национальный;
 народный
nationalisation *f* нацыяналізацыя — национализация
nationaliser *vt* нацыяналізаваць — национализировать
nationalité *f* нацыянальнасць — национальность
natte *f* каса (з валасоў) — коса (из волос)
nature *f* 1. прырода — природа; 2. сутнасць; уласцівасць —
 сущность; свойство; 3. натура, характар — натура, ха-
 рактер
naturel, -le *a* натуральны; прыродны — естественный; на-
 туральный
naturellement *adv* 1. натуральна — естественно; 2. вядома,
 зразумела, безумоўна — конечно, разумеется, безусловно
navfrage *m* караблекрушэнне — кораблекрушение
pausée *f* 1. млоснасць, млосць — тошнота; **j'ai des ~s** мяне
 нудзіць (мне моташна, мне млосна) — меня тошнит;
 2. агіда, прыкрасць — отвращение, омерзение
naval, -e (*pl -s*) марскі — морской
navet *m* рэпа — репа
navigable *a* суднаходны — судоходный
navire *m* карабель, судна — корабль, судно
navré, -e *a* прыгнечаны, засмучаны — удручённый, опеча-
 ленный
néanmoins *adv* аднак, тым не менш — однако, тем не менее
nébuleu//x, -se *a* туманны, хмурны — туманный, пасмурный
nécessaire I *a* (*à qn, à qch*) неабходны, вельмі патрэбны —
 необходимый; очень нужный; II *m* несэсэр — несесер
nécessité *f* неабходнасць, патрэба — необходимость, потреб-
 ность
néfaste *a* згубны — пагубный
négati//f, -ve I *a* адмоўны — отрицательный; II *m* негатыў —
 негатив
négation *f* адмаўленне — отрицание
négligent, -e *a* нядбайны, нядбалы — небрежный, нерадивый,
 халатный
négliger *vt* грэбаваць, пагарджаць — пренебрегать
négoce *m* гандаль — торговля
négociations *f pl* перагаворы — переговоры; ~ de paix мірныя
 перагаворы — мирные переговоры
neige *f* снег — снег

- neiger** *v. impers.*: il neige ідзе (падае) снег — идет снег
- nerf** [пэ:г] *m* нерв — нерв; donner (porter) sur les ~s раздражняць, дзейнічаць на нервы — раздражать, действовать на нервы
- nerveu**//*x*, **-se** *a* нервовы, раздражняльны — нервный, раздражительный
- nervosité** *f* нервовасць — нервность
- net** [пэ], **-te** *a* 1. чысты — чистый; 2. ясны, выразны — ясный, чёткий
- nettement** *adv* 1. чыста — чисто; 2. ясна, выразна, дакладна — чётко; 3. проста, адкрыта, шчыра — прямо, откровенно
- netteté** *f* 1. чысціня — чистота; 2. яснасць, выразнасць — ясность, чёткость
- nettoyage** *m* чыстка — чистка
- nettoyer** *vt* чысціць — чистить
- neuf** I [пœf] *a* 1. дзевяць — девять; 2. дзевяты — девятый; page ~ дзевятая старонка — девятая страница; II *m* 1. (лічба) дзевяць — (цифра) девять; 2. дзевятае чысло — девятое число; le ~ juin дзевятага чэрвеня — девятое (девятого) июня
- neu**//*f* II [пœf], **-ve** *a* новы — новый; à ~ нанова, нанова — заново
- neutraliser** *vt* нейтралізаваць — нейтрализовать
- neutralité** *f* нейтралітэт — нейтралитет
- neutre** *a* нейтральны — нейтральный
- neuvième** *a* дзевяты — девятый
- neveu** *m* пляменнік — племянник
- nez** *m* нос — нос
- ni** *conj* ні — ни; ni lui, ni elle ні ён, ні яна — ни он, ни она; ni plus ni moins ні больш ні менш — ни больше ни меньше
- niche** *f* 1. ніша — ниша; 2. (сабачая) будка — (собачья) конура
- nid** *m* гняздо — гнездо
- nièce** *f* пляменніца — племянница
- nier** *vt* адмаўляць — отрицать
- niveau** *m* узровень — уровень; ~ de vie жыццёвы ўзровень — жизненный уровень
- noble** I *a* 1. высакародны — благородный; 2. дваранскі — дворянский; II *m, f* дваранін — дворянин
- pose** *f* вяселле — свадьба
- posi**//*f*, **-ve** *a* шкодны — вредный
- pocturne** I *a* начны — ночной; II *m* муз. нацюрн — муз. ноктюрн
- Noël** *m* каляды — рождество
- poeud** *m* 1. вузел — узел; 2. бант — бант; ~ ferroviaire чыгуначны вузел — железнодорожный узел

- noir**, -e I a 1. чорны — чёрный; 2. змрочны, пануры — мрачный; 3. цёмны; пахмурны — тёмный; пасмурный; II m чорны колер — чёрный цвет
- noircir** I vt 1. чарніць — чернить; 2. ачарніць, абгаварыць — очернить, оклеветать; II vi чарнець — чернеть
- noix** f арэх — орех
- nom** m імя; назва; прозвішча — имя; название; фамилия
- nombre** m 1. лік — число; 2. колькасць — количество; ~ impair цотны лік — чётное число; au (du) ~ de у колькасці — в количестве; le plus grand ~ большасць — большинство
- nombreu** //x, -se a шматлікі — многочисленный
- nommer** vt называць — называть; именовать; comment vous ~ ez-vous? як вас зваць? — как вас зовут?
- non** adv не — не; нет; ~, je ne sais pas не, не ведаю — нет, не знаю; ~ seulement не толькі — не только
- nonchalant**, -e a нядбайны; нядбалы — небрежный, нерасудливый
- nord** I m паўнач — север; II a паўночны — северный; le rôle ~ Паўночны полюс — Северный полюс
- nord-est** [nɔʁɛst] m паўночны ўсход — северо-восток
- nord-ouest** [nɔʁwɛst] m паўночны захад — северо-запад
- normal**, -e a нармальны — нормальный
- normaliser** vt нармалізаваць; упарадкаваць — нормализовать; упорядочить
- norme** f норма — норма
- notamment** adv іменна, менавіта; асабліва — именно; особливо
- note** f 1. адзнака — отметка; 2. заметка; знак — заметка; знак; 3. рахунак — счёт; 4. муз. нота — муз. нота
- noter** vt 1. адзначаць — отмечать; 2. запісваць, занатоўваць — записывать
- notre** a (pl nos) наш (наша, нашы) — наш (наша, наше, наши); свой — свой; c'est ~ maison гэта наш дом — это наш дом; nous aimons ~ patrie мы любім сваю радзіму — мы любим свою родину
- nôtre** I pron (le ~, la ~, les ~s) наш, наша, нашы; свой, своя, сваё, свае — наш, наша, наше, наши; свой, своя, своё, свои; c'est votre point de vue, ce n'est pas le ~ гэта ваш пункт погляду, а не наш — это ваше мнение, а не наше; elle a ses goûts et nous avons les ~s у яе свой густ, а ў нас свой — у неё свои вкусы, а у нас свои; II m pl (les ~s) нашы блізкія, нашы родныя — наши близкие, наши родные
- pouer** vt завязваць — завязывать
- pouilles** f pl локшына — лапша

nourrir *vt* 1. карміць — кормить; 2. гадаваць, мець на ўтрыманні — растить, содержать

nourissant, **-e** *a* пажыўны, сытны — питательный; сытний

nourriture *f* ежа, яда — пища

nous *pron* мы — мы; ~ parlons français мы гаворым па-французску — мы говорим по-французски; оп ~ écrit нам пішуць — нам пишут; оп ~ connaît ici нас тут ведаюць — нас здесь знают; ils parlent de ~ яны гавораць пра нас — они говорят о нас; devant ~ перад намі — перед нами; pour ~ для нас — для нас; chez ~ у нас, да нас, к нам — у нас, к нам

nouveau (*перад галоснай i h нямым nouvel — перед гласной и h немим nouvel*), **nouvelle** *f* I *a* новы — новый; II *m* новае, навіна — новое, новость; voilà du ~! ну і навіна! — вот новость! de ~ зноў, ізноў — снова; à ~ на-нава — заново

nouveauté *f* 1. навіна, навізна — новость, новизна; 2. навінка — новинка

novembre *m* лістапад — ноябрь; en ~, au mois de ~ у лістападзе — в ноябре

noyer I *vt* тапіць; затопляць — топить; затоплять; se ~ I. та-нуць — тонуть; 2. тапіцца — топиться

noyer II *m* арэх (*дрэва*) — орех (*дерево*)

nu, **-e** *a* голы, аголены, непакрыты — голый, обнажённий, непокрытый; pieds nus, nu-pieds басанож — босиком

nuage *m* воблака; хмара — облако; туча

nuance *f* адценне, нюанс — оттенок, нюанс

nucléaire *a* *физ.* ядзерны — *физ.* ядерный

nudité *f* аголенасць — обнажённость

nue *f* воблака; хмара — облако; туча; aller aux ~s мець поспех — иметь успех

nuire *vi* (*à qh, à qch*) шкодзіць — вредить

nuisible *a* шкодны — вредный

nuit *f* ноч — ночь; la ~ уночы, ноччу — ночью; bonne ~! добра-рай ночы! дабранач! — доброй ночи!

nul, **-le** I *a* 1. ніякі, ні адзін, ніводзін — никакой, ни один; 2. нікчэмны — ничтожный; ~le part нідзе — нигде; II *pron* ніхто — никто

nullement *adv* ніколька, нічуць — нисколько, ничуть

numéro *m* нумар — номер

numéroter *vt* нумараваць — нумеровать

nuptial [nyrsjal], **-e** *a* шлюбны; вясельны — брачный, свадебный

nuque *f* патыліца — затылок

nutritif/f, **-ve**, *a* 1. пажыўны — питательный; 2. харчовы — пищевой

nylon *m* нейлон — нейлон



Nylon

Obéir

- obéir** *vi* (*à qn, à qch*) слухацца; падпарадкоўвацца — слушаться, подчиняться
- obéissance** *f* паслушэнства, паслухмянасць — послушание, повиновение
- obéissant, -e** *a* паслухмяны, слухмяны — послушный
- objecter** (*à qn, à qch*) *vt* прэрэчыць — возражать
- objectif, -ve** *I a* аб'ектыўны — объективный; *II m* 1. аб'ектыў — объектив; 2. мэта; цэль — цель
- objection** *f* прэрэчанне — возражение
- objet** *m* 1. прадмет, рэч — предмет, вещь; 2. аб'ект; мэта — объект; цель
- obligation** *f* 1 доўг, абавязак — долг, обязанность; 2. аблігацыя — облигация
- obligatoire** *a* абавязковы; прымусовы — обязательный; принудительный
- obligeance** *f* паслужлівасць, ласкавасць, ветлівасць, прыязнасць — услужливость, любезность; *ayez l'~ de* будзьце ласкавы будзьце любезны
- obligeant, -e** *a* паслужлівы, ласкавы, ветлівы, прыязны — любезный, услужливый
- obliger** *vt* 1. (*qn à qch, à faire qch*) вымушаць, прымушаць — вынуждать, заставлять; 2. (*qn*) рабіць паслугу (ласку) — делать одолжение
- oblique** *a* скасы, косы — косою; *un regard ~* скасы позірк — косою взгляд
- oblong** [ɔblɔ̃], **-ue** *a* прадаўгаваты — продолговатый
- obscène** *a* непрыстойны — непристойный, неприличный
- obscur, -e** *a* *I* цёмны; хмурны, пахмурны — тёмный; пасмурный; 2. незразумелы, няясны — непонятный, неясный
- obscurcir** *vt* 1 зацямяць затемнять; 2. азмрочваць — омрачать
- obscurité** *f* 1. цемра, змок — темнота, мрак; 2. невядомасць — безвестность
- obsédant, -e** *a* неадчэпны — неотвязный
- obsèques** *f pl* пахаванне — похороны
- observat//eur, -rice** *I a* назіральны — наблюдательный; *II m, f* наглядальнік, назіральнік — наблюдатель
- observation** *f* *I* нагляданне, назіранне — наблюдение; 2. заўвага — замечание
- observatoire** *m* абсерваторыя — обсерватория
- observer** *vt* *I* наглядаць, назіраць — наблюдать; 2. выкон-

- ваць, прытрымлівацца — исполнять, соблюдать, 3. заўважаць, прымячаць — замечать, обращать внимание
- obstacle** *m* перашкода — препятствие
- obstiné, -e** *a* упарты; цвёрды, настойлівы — упрямый, упорный, настойчивый
- obtenir** *vt* дабівацца, дамагацца, дасягаць, атрымліваць — добываться, достигать; получать
- obtus** [ɔpty], **-e** *a* тупы — тупой
- obus** *m* снарад — снаряд
- occasion** *f* 1 выпадак; аказія — случай; оказия, à l'~ de. з выпадку (*чаго-н.*), з прычыны (*чаго-н.*), з нагоды (*чаго-н.*) — по случаю (*чэго-л.*); раг ~ выпадкова — слухайно; d'~ выпадковы; ужываны, стары — случайный, подержанный; saisir l'~ скарыстаць (выкарыстаць) — выпадак — воспользоваться случаем; 2. зачэпка, прычына, падстава — причина, повод; 3. абставіны — обстоятельства
- occident** *m* захад — запад
- occidental, -e** *a* заходні — западный
- occupation** *f* 1 занятак — занятие; 2. акупацыя — оккупация
- occuper** *vt* 1. займаць — занимать; 2. акупіраваць — акупировать; s'~ (*de qch*) займацца (*чым-н.*) — заниматься (*чём-л.*)
- océan** *m* акіян — океан
- octobre** *m* кастрычнік — октябрь; en ~, au mois d'~ у кастрычніку — в октябре
- odeur** *f* пах — запах; être en bonne, en mauvaise ~ мець добрую, дрэнную рэпутацыю — пользоваться хорошей, дурной репутацией
- odieu//x, -se** *a* паскудны, гнюсны, агідны; ненавісны — гнусный, отвратительный; ненавистный
- odorant, -e** *a* пахучы, духмяны — пахучий, душистый
- odorat** *m* нюх — обоняние
- œil** [œj] *m* (*pl yeux* [jø]) 1. вока — глаз; coup d'~ позірк — взгляд; jeter un coup d'~ зірнуць, кінуць позірк — бросить взгляд; sauter aux yeux кідацца ў вочы — бросаться в глаза; aux yeux de qn у вачах каго-н., на чыю-н. думку — в глазах кого-л., в чьём-л. мнении; sous les yeux de qn на вачах у каго-н. — на глазах у кого-л.; 2. адтуліна, дзірка — отверстие, дырка; 3. вочка — петля; 4. вушка (*іголки*) — ушко (*іголки*)
- œillet** *m* гваздзік (*цветка*) — гвоздика (*цветок*)
- œuf** [œf] *m* (*pl œufs* [ø]) яйцо — яйцо; jaune d'~ жаўток — желток; blanc d'~ бялок — белок; ~ dur яйцо ўкрутую — яйцо вкрутую; ~ à la coque яйцо ўсмятку — яйцо всмятку; ~s sur le plat яечня — яичница глазунья
- œuvre** *f* 1. справа, праца — дело, работа; труд; se mettre à l'~

- узяцца за работу — прыняцца за работу; 2. твор — произведение, сочинение; ~s complètes поўны збор твораў — полное собрание сочинений; ~s choisies выбраныя творы — избранныя произведения; ~s posthumes пасмяротныя выданні твораў — посмертныя издания произведений
- offense** *f* абраза, знявага; крыўда — оскорбление; обида
- offenser** *vt* абражаць, зневажаць; крыўдзіць — оскорбляць; обижать; *s'*~ абражацца, зневажацца; крыўдзіцца, крыўдаваць — оскорбляцца; обижаться
- offensi//f, -ve** *a* наступальны, агрэсіўны — наступательный, агрессивный
- offensive** *f* наступленне — наступление
- officiel, -le** *a* 1. афіцыйны — официальный; 2. урадавы — правительственный
- officier** *m* афіцэр — офицер
- offrir** *vt* 1. прапаноўваць — предлагать; 2. дарыць — дарить
- oie** [wa] *f* гусь — гусь
- oignon** *m* 1. цыбуля — лук; 2. цыбуліна (розных раслін) — луковича (различных растений)
- oiseau** *m* птушка — птица
- oisi//f, -ve** *a* бяздзейны — праздный
- olympique** *a* алімпійскі — олимпийский; Jeux Olympiques Алімпійскія гульні — Олимпийские игры
- ombre** *f* 1. цень — тень; 2. цемната, цемра — темнота, мрак
- ombrelle** *f* парасон (ад сонца) — зонтик (от солнца)
- omelette** *f* яечня, амлет — яичница, омлет
- omettre** *vt* апускаць, прапускаць — опускать, пропускать
- omission** *f* апушчэнне; пропуск, прапушчанае — опущение; пропуск, пропущенное
- oncle** *m* дзядзька — дядя
- onde** *f* хваля — волна; ~ sonore гукавая хваля — звуковая волна; ~s longues доўгія хвалі — длинные волны; ~s moyennes сярэднія хвалі — средние волны; ~s courtes кароткія хвалі — короткие волны
- onduleu//x, -se** *a* хвалісты — волнистый
- ongle** *m* ногаць, пазногаць — ноготь; se faire les ~s рабіць сабе манікюр — делать себе маникюр
- onze** *I a* 1. адзінаццаць — одиннадцать; 2. адзінаццаты — одиннадцатый; page ~ адзінаццатая старонка — одиннадцатая страница; *II m* 1. (лічба) адзінаццаць — (цифра) одиннадцать; 2. адзінаццатае чысло — одиннадцатое число; le ~ octobre адзінаццатага кастрычніка — одиннадцатое (одиннадцатого) октября
- onzième** *I a* адзінаццаты — одиннадцатый; *II* 1. *m* адзінаццатая частка — одиннадцатая часть; 2. *f* адзінаццаты клас — одиннадцатый класс

- opaque** *a* непрозрасты; густы — непрозрачный; густой; brouillard ~ густы туман — густой туман
- opération** *f* аперация — операция
- opérer** *vt* 1. рабіць, выконваць — производить, совершать, выполнять; 2. *мед.* аперываваць — *мед.* оперировать
- opiniâtre** *a* упарты; цвёрды, настойлівы — упрямый; упорный, настойчивый
- opinion** *f* думка; погляд — мнение; взгляд; ~ publique грамадская думка — общественное мнение
- opportun, -e** *a* своечасовы — своевременный
- opposé, -e** *a* процілеглы, супрацьлеглы; проціпастаўлены, супрацьпастаўлены — противоположный, противоположащий; противопоставленный
- opposer** *vt* (*qn, qch à qn, à qch*) проціпастаўляць, супрацьпастаўляць — противопоставлять; *s' ~ (à)* працівіцца — противиться
- opposition** *f* 1. апазіцыя — оппозиция; 2. супрацьпастаўленне, проціпастаўленне — противопоставление
- oppresser** *vt* 1. прыгнятаць — угнетать, притеснять; 2. сціскаць дыханне, душыць — стеснять дыхание, давить, сжимать
- oppression** *f* 1. удушша — удушье; 2. цяжар, прыгнёт — гнёт, притеснение
- opprimé, -e, a, s** прыгнечаны — угнетённый
- optimiste** I *a* аптымістычны — оптимистический; II *m, f* аптыміст — оптимист
- or** I *m* золата — золото
- or** II *conj* такім чынам; і вось; аднак — итак; и вот; однако
- orage** *m* 1. навальніца — гроза; 2. бяда, няшчасце — беда, несчастье
- orageu//x, -se** *a* 1. навальнічны — грозовой; 2. неспакойны; шумны, бурны — беспокойный, шумный, бурный; *une séance ~ se* бурнае паседжанне — бурное заседание
- oral, -e** *a* вусны — устный
- orange** I *f* апельсін — апельсин; II *a* аранжавы — оранжевый
- orbite** *f* арбіта — орбита; *mettre en ~* вывесці на арбіту — вывести на орбиту
- orchestre** [ɔʁkɛstr] аркестр — оркестр
- ordinaire** I *a* 1. звычайны — обыкновенный; 2. звычайны, пасрэдны — заурядный; II *m* звычайка, завядзёнка — обыкновение; *d' ~* звычайна, як звычайна — по обыкновению; *d' ~* звычайна — обычно, обыкновенно
- ordonnance** *f* 1. распарадак — распорядок; 2. *мед.* рэцэпт — *мед.* рецепт; *prescrire une ~* выпісаць рэцэпт — выписать рецепт
- ordonner** *vt* 1. упарадкаваць, парадкаваць, прыводзіць у парадак — приводить в порядок; 2. загадваць — прика-

- зывать; 3. прапісваць (лякарства і пад.) — прописывать (лекарства и т. п.)
- ordre** *m* 1. парадак — порядок; *mettre en* ~ прыводзіць у парадак, парадкаваць, упарадкоўваць — приводить в порядок; ~ *public* грамадскі парадак — общественный порядок; 2. загад — приказ, приказание; 3. ордэн — орден; ~ *de Lénine* ордэн Леніна — орден Ленина
- ordure** *f* смецце; адкіды — мусор; отбросы
- oreille** *f* 1. вуха — ухо; *préter l'* ~ прыслухоўвацца — прислушиваться; 2. слых — слух
- oreiller** *m* падушка — подушка
- organisation** *f* 1. арганізацыя — организация; ~ *du parti* партыйная арганізацыя — партийная организация; 2. уладкоўванне — устройство; 3. целасклад — телосложение
- organiser** *vt* арганізоўваць — организовывать
- orge** *I f* ячмень — ячмень; *II m*: ~ *reglé* ячныя крупы — перловая крупа
- orgueil** *m* гордасць — гордость
- orgueilleux** // *x*, *-se a* горды — гордый
- orient** *m* усход — восток
- oriental, -e a** усходні — восточный
- orienter (s')** арыентавацца — ориентироваться
- original, -e I a** сапраўдны, арыгінальны — подлинный; оригинальный; ♦ *édition* ~ *e* першае выданне — первое издание; *II m* арыгінал — подлинник, оригинал
- origine** *f* пачатак, крыніца, паходжанне — начало, источник, происхождение; *dès l'* ~ з самага пачатку — с самого начала; *à l'* ~ спачатку, напачатку — вначале
- ornement** *m* 1. упрыгожанне, упрыгажэнне — украшение; 2. арнамент — орнамент
- orne** *vt* упрыгожваць, убіраць, прыбіраць, аздабляць — украшать
- orphelin** *m, -e f* сiрата — сирота
- orteil** *m* палец (*нагі*) — палец (*ноги*)
- orthodoxe a** 1. артадаксальны — ортодоксальный; 2. праваслаўны — православный
- ortie** *f* крапіва — крапива
- os** [ɔs] *m* косць, костка — кость
- oseille** *f* шчаўе — щавель
- oser** *vt, vi* адважвацца, асмельвацца, рашацца — отваживаться, осмеливаться, решаться
- ôter** *vt* 1. (*qch à qn*) адымаць, аднімаць, пазбаўляць — отнимать, лишать; 2. здымаць — снимать
- ou** *conj* ці, або, альбо — или, либо; *ou... ou... або... або..., ці... ці...* — или... или, либо ... либо...
- où** *adv* 1. дзе — где; 2. куды — куда; *d'où* адкуль — откуда

- oublier** *vt* забиваць, забивацца — забивать
- ouest** *m* захад — запад
- oui** *particle* так, ага, але — да; **mais** ~ так, вядома, безумоўна — да, конечно
- ouï-dire** *m* пагалоска, чуткі — молва, слухи
- ouïe** [wi] *f* слых — слух
- ours** [urs] *m* мядзведзь — медведь
- outil** [uti] *m* прылада, (рабочы) інструмент — орудие, (рабочий) інструмент
- outiller** *vt* абсталёўваць — оборудовать
- outrage** *m* абраза, знявага — оскорбление
- outrageant**, **-e** *a* абразлівы, зняважлівы — оскорбительный
- outrager** *vt* абражаць, зневажаць — оскорблять
- outré** *prép* апроч, апрача, акрамя; звыш — кроме, помимо; сверж; еп ~ апроч (апрача) таго; у дадатак — кроме того; вдобавок
- outrer** *vt* перабольшваць, перавялічваць; утрыраваць — преувеличивать; утрировать
- ouvert**, **-e** *a* адкрыты, адчынены — открытый, раскрытый
- ouvertement** *adv* адкрыта, шчыра; публічна — открыто, откровенно; публично
- ouvri//er**, **-ère** I *m, f* рабочы — рабочий; II *a* рабочы — рабочий; *classe* ~ *ère* рабочы клас — рабочий класс
- ouvrir** I *vt* 1. адчыняць, адкрываць — отворять, открывать; 2. пачынаць, адкрываць — начинать, открывать; II *vi* 1. адчыняцца, адкрывацца — открываться; 2. (*sur qch*) выходзіць; служыць выхадам на... — выходить; служыць выходам на...; *s' ~* 1. адчыняцца, адкрывацца — открываться; 2. распускацца (*пра кветкі*) — распускаться (*о цветах*)



Ouvrir

Pacifique

- pacifique** *a* 1. міралюбны, мірны — миролюбивый, мирный; 2. ціхі, спакойны — тихий, спокойный
- page** *f* старонка — страница
- paille** *f* салома — солома
- pain** *m* хлеб — хлеб; ~ *rassis* чэрствы хлеб — чёрствый хлеб; ~ *d'érable* пернік — пряник; *petit* ~ булка, булочка — булка, булочка
- pair**, **-e** I *a* цотны — чётный; *nombre* ~ цотны лік — чётное число; II *m* раўня — ровня; *loc. adv.*: *de ~* нароўні —

- наравне; *aller de ~ avec...* адпавядаць — соответствовать; 2. *f* пара — пара
- paisible** *a* мірны, ціхі, ціхамірны — мирный, тихий, безмятежный
- paix** *f* 1. мір — мир; *~ dans le monde entier* мір на ўсім свеце — мир во всём мире; *~ durable* трывалы мір — прочный мир; *faire la ~* памірыцца — помириться; *conclure la ~* заключыць мір — заключить мир; *épris de ~* міралюбівы, міралюбны — миролюбивый; 2. цішыня, спакой — тишина, спокойствие
- palais** I *m* палац — дворец
- palais** II *m* паднябенне — нёбо
- pâle** *a* бледны — бледный
- paletot** *m* паліто — пальто
- pâleur** *f* бледнасць — бледность
- pâlir** *vi* бляднець — бледнеть
- palper** *vt* абмацваць, успрымаць дотыкам, адчуваць на дотык — ощупывать, осзывать
- palpiter** *vi* трапятацца, дрыжаць — трепетаться, дрожать
- pan** *m* крысо; пала, полка — пола; полотношце
- pancarte** *f* плакат; афіша, аб'ява — плакат; афиша, объявление
- panier** *m* кош, кошык — корзина, корзинка; ♦ *le dessus du ~* лепшае, адборнае — лучшее, отборное
- panique** I *m* панічны — панический; II *f* паніка — паника
- pansement** *m* 1. павязка; кампрэс — повязка; компресс; 2. перавязванне, перавязка (*раны*) — перевязка (*раны*)
- panser** *vt* рабіць перавязку — делать перевязку
- pantalon** *m* штаны — брюки, штаны
- pantoufles** *f pl*; пантофлі — домашние туфли
- papa** *m* тата — папа
- papier** *m* 1. папера — бумага; *~ à lettres* паштовая папера — почтовая бумага; *~ à cigarettes* папяросная папера — папиросная бумага; 2. *pl* дакументы, паперы — документы, бумаги
- papillon** [paʁijɔ̃] *m* матылёк, матыль — бабочка, мотылёк
- pâquerette** *f* стакротка, маргарытка — маргаритка
- paquet** *m* пакет, пакунак — пакет, свёрток
- par** *prép* цераз; праз; па; у (ў), ва — через; сквозь; по; в; *~ la porte entrouverte* цераз прачыненыя дзверы — сквозь приоткрытую дверь; *blessé ~ une balle* ранены (паранены) куляй — раненный пулей; *~ en haut* паверсе — по верху; *~ en bas* нізам — низом
- parachute** *m* парашут — парашют
- parade** *f* парад, агляд — парад, смотр
- paradis** *m* 1. рай — рай; 2. *téatr.* галёрка — *teatr.* галёрка
- paraître** *vi* 1. паказвацца, з'яўляцца, паяўляцца — показы-

- ваться, появляться; 2. виходзіць у свет (*пра кнігу і пад.*) — выходить в свет (*о книге и т. п.*); 3. здавацца — казаться; *il paraît que...* здаецца, што... — кажется, что...
- parapluie** *m* парасон (*дажджавы*) — зонт (ик) (*дождевой*)
- paratonnerre** *m* громаадвод, маланкаадвод — громоотвод
- parc** *m* парк — парк
- parce que** *loc conj.* таму што, бо — потому что, так как
- parcourir** *vt* 1. прабягаць, праходзіць; аб'язджаць — пробегать, проходить; объезжать; 2. бегла праглядаць — бегло просматривать
- pardessus** *m* паліто — пальто
- pardon** *m* прабачэнне, выбачэнне — прощение, извинение; *demandez ~* прасіць выбачыць (прабачыць) — просить прощения, извиняться; *~!* даруйце! (прабачце!, выбачайце!) — простите!
- pardonner** *vt* дараваць (*каму-чаму*), прабачаць (*каму-чаму*) — прощать (*кого-что*), извинять (*кого-что*)
- pareil, -le** *a* аднолькавы; падобны — одинаковый, подобный, сходный
- parent, e** I *m, f* сваяк — родственник; II *m pl* бацькі — родители; III *a* роднасны — родственный
- paresse** *f* лянота — лень
- paresseu//x, -se** I *a* лянiвы, гультаяваты — ленивый; II *m, f* гультай, лодар — лентяй
- parfait, -e** *a* дасканалы, беззаганны; цудоўны, выдатны — совершенный, безукоризненный, прекрасный
- parfaitement** *adv* 1. зусім, цалкам, поўнасьцю — совершенно, целиком; 2. выдатна, цудоўна — прекрасно, чудесно; 3. так; вось іменна, сапраўды, зразумела — да; вот именно, действительно; понятно
- parfois** *adv* часам, падчас, іншы раз, калі-нікалі — иногда временами, порой
- parfum** *m* 1. водар — аромат; 2. духі — духи
- parler** I *vi* гаварыць, казаць; размаўляць — говорить; разговаривать; II *vt* валодаць мовай — владеть языком; *~ français* гаварыць па-французску — говорить по-французски
- parmi** *prép* паміж; сярод — между; среди
- parole** *f* 1. мова, гаворка, гутарка, слова — речь, слово; 2. слова, абяцанне — обещание; *~ d'honneur* слова гонару — честное слово
- parquet** *m* 1. паркет — паркет; 2. пракуратура — прокуратура
- part** *f* частка, доля — часть, доля; *prendre ~ à qch* удзельнічаць, прымаць удзел — принимать участие; *d'autre ~* з другога боку — с другой стороны; *quelque ~* дзесьці — где-то; *nulle ~* нідзе — нигде; *faire ~ de* паведамляць — сообщать

- partager** *vt* дзяліць; падзяляць — делить; разделять
- parti** **I** *m* партыя — партия; Parti communiste камуністычная партыя — коммунистическая партия; membre du ~ член партыі — член партии; appartenance au ~ партыйнасць — партийность
- parti** **II** *m* 1. рашэнне; думка, погляд — решение; мнение; prendre un ~ прыняць рашэнне — принять решение; prendre le ~ de qn стаць на чый-небудзь бок — принять чью-либо сторону; 2. карысць — польза, tirer ~ de... атрымліваць выгаду — извлекать выгоду
- partial** [parsjal], **-e** *a* неаб'ектыўны, прадзурны — пристрастный, предвзятый
- participant** *m*, **-e** *f* удзельнік, участник
- participation** *f* удзел — участие
- participer** *vi* (à *qch*) удзельнічаць — участвовать
- particularité** *f* асаблівасць — особенность
- particuli//er**, **-ère** *a* 1. асобны — отдельный, обособленный; 2. асаблівы — особенный; 3. прыватны — частный; 4. (à *qn*, à *qch*) уласцівы — свойственный
- particulièrement** *adv* асабліва — особенно; у прыватнасці — в частности
- partie** *f* 1. частка — часть; 2. *спарт.*, *муз.* партыя — *спорт.*, *муз.* партия; ~ remise адложаная партыя — отложенная партия; ~ nulle нічыя — ничья; faire ~ de удзельнічаць — участвовать
- partir** *vi* ехаць; адпраўляцца; вылятаць — уезжать; отправляться; вылетать
- partisan** *m*, **-e** *f* 1. прыхільнік — приверженец, сторонник; ~s de la paix прыхільнікі міру — сторонники мира; 2. партызан — партизан
- partout** *adv* усюды, скрозь — везде, всюду, повсюду
- parvenir** *vi* (à *qch*) дасягаць — достигать
- pas** **I** *m* 1. крок — шаг; à chaque ~ на кожным кроку — на каждом шагу; 2. па (*у танцах*) — па (*в танцах*)
- pas** **II** *adv* не — не; нет; ~ si vite! не так хутка! — не так быстро!; ~ du tout зусім не — совсем нет
- passage** *m* 1. пераход, пераезд, пераправа, пералёт — переход, переезд, переправа, перелёт; 2. праход, праезд — проход, проезд
- passant** *m*, **-e** *f* праходы — прохожий
- passer** **I** *vi* 1. праходзіць, праязджаць — проходить, проезжать; 2. мінаць, праходзіць, канчацца — проходить, кончатся; ~ roue лічыцца — слыць; en passant мімаходам — мимоходом; **II** *vt* 1. перапраўляцца — переправляться; 2. перадаваць — передавать; 3. надзяваць — надевать; 4. прапускаць — пропускать; 5. праводзіць (*час*) — проводить (*время*); ~ l'examen здаць экзамен —

сдать экзамен; se ~ 1. здарацца — случаться; 2. (de) абыходзіцца без... — обходиться без...

passion *f* моцнае захапленне, гарачае пачуццё — страсть
passionné, -e *a* гарачы, адданы — страстный, пылкий

pastèque *f* кавун — арбуз

pâte *f* 1. цеста — тесто; 2. паста — паста, ~ dentifrice
зубная паста — зубная паста

paternel, -le *a* бацькоўскі — отеческий, отцовский

patience *f* цярпенне — терпение

patient [pasjā], **-e** *I a* цярплівы — терпеливый; *II m* пацыент,
хворы — пациент, больной

patinage *m* катанне (коўзанне) на каньках катанне на
коньках; ~ artistique фігурнае катанне фігурное ката-
ние

patiner *vi* катацца (коўзацца) на каньках кататься на
коньках

patineu//r *m -se f* канькабежац — конькобежец

patinoire *f* каток — каток

patins *m pl* канькі — коньки; ~ de course беговыя канькі —
беговые коньки

patrie *f* радзіма, бацькаўшчына — родина, отечество

patriote *m, f* патрыёт — патриот

patronyme *m* імя па бацьку — отчество

patte *f* лапа — лапа

pâturage *m* паша — пастбище

paupière *f* павека — веко

pauvre *I a* 1. бедны — бедный; 2. няшчасны, варты жалю —
несчастный, жалкий; *II m, f* бядняк, жабрак, убогі — бед-
няк, нищий

ravé *m* брук — мостовая

ravot *m* мак — мак

payer *vt* плаціць — платить

pays *m* 1. краіна, край — страна, край; 2. радзіма — родина;
~ natal родны край — родной край

payage *m* пейзаж, краявід — пейзаж

paysan, -ne *I a* сялянскі — крестьянский; *II m, f* селянін —
крестьянин

peau *f* 1. скура; шкура — кожа; шкура; 2. лупіна — кожура

pêche I *f* персік (плод) — персик (плод)

pêche II *f* рыбалоўства — рыболовство

pêcher *vt* вудзіць, лавіць рыбу — удить, ловить рыбу

pêcheur *m* рыбац — рыбац

reigne *m* грэбень, раскоска — гребень, расчёска

reigner *vt* часаць, прычэсваць — чесать, причёсывать

reindre *vt* 1. фарбаваць — красить; 2. маляваць — рисовать,
писать красками; 3. паказваць, апісваць, ствараць во-
браз — изображать, создавать образ

- peine** *f* 1. кара, пакаранне — кара, наказание; 2. праца — труд; *sans* ~ без вялікіх намаганняў — без труда; *avec* ~ насілу, з цяжкасцю — с трудом; 3. засмучэнне, гора — огорчэнне, горе; *à* ~ ледзь — едва
- peintre** *m* жывапісец, мастак — живописец, художник; ~ *en bâtiment* маляр — маляр
- peinture** *f* 1. жывапіс — живопись; 2. карціна — картина
- peler** I *vt* абіраць; лупіць — чыстыць; снімаць кожуру; II *vi* лушчыцца, лупіцца — шелушыцца, лупіцца
- pelisse** *f* футра — шуба
- pelle** *f* шуфель — совковая лопата
- pelouse** *f* поплаў, лужок; газон — лужайка; газон
- pénal, -e** *a* крымінальны — криминальный, уголовный
- pencher** *vt* 1. нагінаць, нахіляць — нагібаць, наклоняць; 2. *перан.* схіляць — *перен.* склоняць; *se* ~ нахіляцца — наклоняцца
- pendant** *prép* на працягу — в течение; ~ *que* у той час, калі — в то время, когда
- pendre** I *vi* вісець — висеть; II *vt* вешаць, развешваць — вешать, развешивать
- pendule** I *m* маятнік — маятник; II *f* гадзіннік (*настенны, настольны*) — часы (*стенные, настольные*)
- pénétrer** I *vt* пранікаць, пранізваць — пранікаць, пранізываць; II *vi* трапляць, пападаць, даходзіць да — попадать, доходить до...
- pénible** *a* цяжкі, пакутлівы — тяжёлый, мучительный
- péninsule** *f* паўвостраў — полуостров
- pensée** I *f* 1. думка — мысль; 2. мысленне, мысленне — мышление
- pensée** II *f* браткі — анютины глазки
- penser** *vi* мысліць, думаць — мыслить, думать
- pension** *f* пенсія — пенсия, *toucher sa* ~ атрымліваць пенсію — получать пенсию; 2. пансіён — пансион
- percé, -e** *a* дзіравы — дырявый
- perce-neige** *f* падснежнік — подснежник
- perceptible** *a* адчувальны, прыкметны — осязаемый, заметный
- perception** *f* 1. успрыманне — восприятие; 2. збіранне (*падаткаў і пад.*) — взимание (*налогов и т. п.*)
- percer** I *vt* 1. свідраваць, круціць, пракручваць — сверлить, буравіць, просверливать; 2. пратыкаць, прабіваць — протыкать, пронзать; II *vi* лопнуць, трэснуць — лопнуть, треснуть
- perche** I *f* акунь — окунь
- perche** II *f* шост, жэрдка — шест, жердь
- perdre** *vt* 1. губляць, траціць, страчваць — терять, утрачивать; прайграваць — проигрывать; 3. загубіць — погубить; *se* ~ заблудзіцца — заблудиться

- perfection** *f* дасканаласць — совершенство; à la ~ дасканала — в совершенстве
- père** *m* бацька — отец
- perfide** *a* каварны, здрадлівы — коварный, предательский
- péril** *m* небяспека — опасность
- périlleu//x, -se** *a* небяспечны, рызыкаўны — опасный, рискованный
- périr** *vi* гінуць — погибать
- perle** *f* жэмчуг, жамчужына — жемчуг, жемчужина
- permanent, -e** *a* перманентны, пастаянны, бесперапынны — перманентный, постоянный, непрерывный
- permettre** *vt* дазваляць — позволять, разрешать
- permis** *m* пісьмовы дазвол, пропуск — письменное разрешение, пропуск; ~ de conduire вадзіцельскія права — водительские права
- permission** *f* дазвол — разрешение; avec votre ~ з вашага дазволу — с вашего разрешения
- perpetuel, -le** *a* 1. вечны, пастаянны — вечный, постоянный; 2. пажыццёвы — пожизненный
- perplexe** *a* збянтэжаны, разгублены — смущённый, растерянный
- perquisition** *f* вобыск — обыск
- perron** *m* пад'езд; ганак — подъезд; крыльцо
- perroquet** *m* папугай — попугай
- perruque** *f* парык — парик
- persécuter** *vt* праследаваць — преследовать
- persécution** *f* праследаванне, ганенне — преследование, гонение
- persévérance** *f* настойлівасць, упартасць — настойчивость, упорство
- persévérant, -e** *a* настойлівы, упарты — настойчивый, упорный
- persistant, -e** *a* стойкі, цвёрды, настойлівы — стойкий, твёрдый, настойчивый
- persister** *vi* (à faire qch) упарціцца, упірацца, настойваць — упорствовать, настаивать
- personnage** *m* 1. асоба — особа; grand ~ важная асоба — важная особа; 2. персанаж, дзейная асоба — персонаж, действующее лицо
- personnalité** *f* асоба, індывідуальнасць — личность, индивидуальность
- personne** *I f* чалавек, асоба — чалавек, лицо, особа; grande ~ дарослы, сталы — взрослый; *II pron* 1. ніхто — никто; 2. хто-небудзь — кто-нибудь
- personnel, -le** *I a* асабісты, персанальны; уласны — собственный, персональный; личный; *II m* персанал; асабовы склад — персонал; личный состав
- perspicace** *a* праніклівы — проницательный

- perspicacité** *f* праніклівасць — проницательность
- persuader** *vt* пераконваць, унушаць — убеждать, внушать
- perte** *f* 1. страта — потеря, утрата; 2. пройгрыш — проигрыш
- pesant**, **-e** *a* цяжкі; грузны — тяжёлый; грузный
- pesanteur** *f* 1. цяжар; вага — тяжесть; вес; 2. сіла прыцягнення — сила тяготения
- peser** I *vi* важыць — весить; II *vt* узважаць — взвешивать
- peste** *f* чума — чума
- pétale** *m* пялёстак — лепесток
- petit**, **-e** I *a* 1. маленькі — маленький; 2. дробны — мелкий; ~e топпаіе дробныя грошы — мелкие деньги; 3. нязначны — незначительный; II *m, f* дзіця, немаўля — ребёнок, дитя; малютка; ~ à ~ мала-памалу, памаленьку — мало-помалу
- petit-bourgeois**, **petite-bourgeoise** I *a* дробнабуржуазны; мяшчанскі — мелкобуржуазный; мещанский; II *m, f* дробны буржуа; мешчанін — мелкий буржуа; мещанин
- petite-fille** *f* унучка — внучка
- petit-fils** *m* унук — внук
- petits-enfants** *m pl* унукі — внуки
- pétrole** *m* нафта; газа — нефть; керосин
- pétroli//er**, **-ère** I *a* нафтавы; газавы — нефтяной; керосиновый; II *m* 1. танкер — танкер; 2. нафтавік — нефтяник
- peu** *adv* мала — мало; up ~ няшмат, нямнога — немного; c'est trop ~ гэтага замала — этого слишком мало; ~ à ~ мала-памалу — мало-помалу; sous ~ неўзабаве, вскоре; à ~ грès каля, прыблізна — около, приблизительно
- peuple** *m* 1. народ — народ; 2. насельніцтва — население
- peuplier** *m* таполя, топаль — тополь
- peur** *f* страх — страх; avoir ~ баяцца — бояться; faire ~ пужаць, палohaць — пугать
- peureu//x**, **-se** *a* баязлівы — боязливый
- peut-être** *loc. adv.* магчыма, мажліва, можа, можа быць — возможно, может быть
- phare** *m* маяк — маяк
- pharmacie** *f* аптэка — аптека
- photographie** *f* фатаграфія, фотакартка — фотография, фотокартка
- photographier** *vt* фатаграфаваць — фотографировать
- pic** *m* дзяцел — дятел
- pie** *f* сарока — сорока
- pièce** *f* 1. кусок; штука — кусок; штука; 2. манета — монета; 3. дакумент — документ; 4. п'еса — пьеса; 5. пакой — комната; 6. дэтал — деталь
- piéd** *m* 1. нага, ступня — нога, ступня; ~s nus босы — босой; à ~ пехатой — пешком; 2. ножка (мэблі) — ножка (ме-

бели); 3. падножжа — подножие; 4. сцябло (расліны) — стебель (растения)

piège *m* пастка — ловушка

pierre *f* камень — камень; ~ grésieuse каштоўны камень — драгоценный камень; de (en) ~ мураваны — каменный

piétiner I *vi* тупаць — топачь; II *vt* таптаць, утоптаць — топтать, утаптывать

piéton *m* пешаход — пешеход

pieu//x, -se *a* набожны — набожный

pigeon *m* голуб — голубь

pile *f* куча; стос — куча, кипа

piler *vt* таўчы, расціраць — толочь, растирать

pilier *m* слуп — столб

piller *vt* грабіць, рабаваць — расхищать, грабить

pilote *m* 1. лоцман — лоцман; 2. лётчык, пілот — лётчик, пилот

pin *m* хвоя, сасна — сосна

pince *f* абцугі, шчыпцы; пінцэт — клещи, щипцы; пинцет

pinceau *m* пэндзаль — кисть (в живописи)

pincer *vt* 1. шчыпаць — щипать; 2. сціскаць — сжимать

pinçette *f* шчыпчыкі; пінцэт — щипчики; пинцет

piocher I *vt* капаць, рыць — копать, рыть; II *vi* разм. карпець, гарбець, зубрыць — разг. корпеть, зубрить

pionnier *m* 1. піянер — пионер; 2. сапёр — сапёр

pipe *f* люлька (для курэння) — трубка (для курения)

piquant, -e *a* 1. востры; калючы — острый; колючий; 2. пікантны — пикантный

piqûre *f* 1. укол; укус — укол; укус; 2. шывок — стежок; 3. ін'екцыя — инъекция

pire *a* горшы — худший; le ~ найгоршы — самый худший

pis *adv* горш, горай — хуже; tant ~ тым горш — тем хуже

piscine *f* басейн (для плавання) — бассейн (для плавания); ~ couverte (ouverte) закрыты (адкрыты) басейн — закрытый (открытый) бассейн

pissenlit *m* адуванчык, дзьмухавец — одуванчик

pisser *vi* мачыцца — мочиться

piste *f* 1. след — след; 2. бегавая (гаравая) дарожка; лыжня — беговая (гаревая) дорожка; лыжня; ~ cycliste велатрэк — велотрек; 3. узлётна-пасадачная паласа — взлётно-посадочная полоса

pitie *f* літасць, спачуванне, спагада — жалость; сострадание; sans ~ бязлітасна — безжалостно; avoir ~ de qn шкадаваць каго-н.— жалеть кого-л.

pitoyable *a* 1. варты жалю; жаласны — жалкий; жалобный; 2. нікчэмны — ничтожный

pittoresque *a* маляўнічы — живописный

pivoine *f* півоня — пион

pivot *m* вось; стрыжань, шпень — ось; стержень

- placard** *m* 1. сценная шафа — стеной шкаф; 2. аб'ява, афіша, плакат — аб'явление, афіша, плакат
- place** *f* 1. месца — место; *faire ~ à qn* саступіць месца, даць дарогу — уступіць место; даць дарогу; *prenez ~!* сядайце! — садіцеся! *à la ~ de...* замест — вместо; 2. пасада — должность; 3. плшча — площадь; *Place Rouge* Красная плшча — Красная площадь
- placer** *vt* 1. змяшчаць, размяшчаць — помещать, размещать; 2. устаўляць (*слова*) — вставляць (*слово*); 3. уладкоўваць (*на службу*) — устраивацься (*на службу*)
- plafond** *m* столь, перан. паталок — потолок
- plage** *f* пляж, узмор'е — пляж, взморье
- plaine** *f* рана; язва — рана; язва
- plaindre** *vt* шкадаваць — жалеть; *se ~ (de)* скардзіцца — жаловаться
- plaine** *f* раўніна — равнина
- plainte** *f* скарга — жалоба
- plaintif** // *f*, **-ve** *a* жаласны — жалобный
- plaire** *vi* падабацца — нравиться; *s'il vous plaît* калі ласка — пожалуйста
- plaisant**, **-e** *a* 1. прыемны — приятный; 2. забаўны, смешны — забавный, смешной; 3. дзіўны, нязграбны — странный, нелепый
- plaisanter** *vi* жартаваць — шутить
- plaisanterie** *f* жарт — шутка
- plaisir** *m* задавальненне; забава — удовольствие; развлечение, забава
- plan** *m* 1. паверхня, плоскасць — поверхность; плоскость; 2. план, праект — план, проект; *~ quinquennal* пяцігадовы план — пятилетний план; *réaliser le ~* выканаць план — выполнить план
- planche** *f* 1. дошка — доска; 2. гравюра, эстамп — гравюра; эстамп
- plancher** *m* падлога — пол
- planifier** *vt* планаваць — планировать
- plante** *f* расліна — растение
- planter** *vt* 1. саджаць (садзіць) (*расліны*) — сажать (*растения*); *убіваць, утыкаць* — вбивать, втыкать
- plat**, **-e** *I a* 1. поўны; плоскі; пляскаты — ровный; плоский; 2. пошлы — пошлый; 3. звычайны, пасрэдны — заурядный, посредственный
- plat** **II** *m* 1. блюда, талерка — блюдо; тарелка; 2. стравы — блюдо, кушанье
- plateau** *m* 1. паднос — поднос; 2. плато — плато; 3. сцена — сцена
- plâtre** *m* 1. гіпс — гипс; 2. тынк — штукатурка
- plâtrer** *vt* тынкаваць — штукатурить

- plâtrier** *m* тынкоўшчык — штукатур
- plein, -e** *a* 1. поўны — полный; *en ~ air* на вольным паветры — на свежем воздухе; 2. цэлы; безупынны — целый; непрерывный, беспрерывный
- plénipotentiaire** *a* паўнамоцны — полномочный; *ministre ~* паўнамоцны міністр — полномочный министр
- plénitude** *f* паўната; багацце, дастатак — полнота; изобилие
- pleurer** I *vi* плакаць — плакать; II *vt (qn, qch)* аплакваць — оплакивать
- pleuvoir** *v. impers.:* *il pleut* ідзе дождж — идёт дождь
- pli** *m* 1. складка — складка; 2. маршчына — морщина; 3. канверт; бандэроль — конверт; бандероль
- plier** I *vt* згінаць, складваць — сгибать, складывать; II *vi* 1. гнуцца — гнуться; 2. саступаць, пакарацца — уступать, покоряться
- plisser** *vt* 1. плісіраваць — плиссировать; 2. моршчыць — морщить; *~ le front* хмурыць (нахмурваць) лоб — хмурить лоб
- plomb** *m* 1. свінец — свинец; 2. пломба — пломба; 3. куля — пуля; 4. эл. пробка — эл. пробка
- plomber** *vt* пламбіраваць — plombировать
- plombier** *m* водаправодчык — водопроводчик
- plongeon** *m* скачок у ваду; ныранне — прыжок в воду; ныряние
- plonger** I *vt* апускаць, акунаць — погружать, окунать; II *vi* апускацца, акунацца; ныраць — погружаться, окунаться; нырять
- plongeur** *m* 1. нырэц; прыгун у ваду — ныряльщик; прыгун в воду; 2. вадалаз — водолаз; *~ autonome* аквалангіст — аквалангист
- ployer** I *vt* гнуць, згінаць — гнуть, сгибать; II *vi se ~* згінацца, гнуцца — сгибаться, гнуться
- pluie** *f* дождж — дождь; *~ battante, torrentielle* праліўны дождж, лівень — проливной дождь, ливень
- plume** *f* 1. пяро — перо; 2. почырк — почерк; 3. стыль — стиль
- plupart** *f:* *la ~* большасць — большинство; *pour la ~ loc. adv.* пераважна — большей частью
- plus** I *adv* больш, болей — более, больше; *d'autant ~* тым больш — тем более; *~ ou moins* больш-менш — более или менее; *de ~ у* дадатак — вдобавок; *de ~ en ~* усё болей і болей — всё более и более; *le ~* больш за ўсё, найбольш — больше всего; II [plys] *m mat.* плюс — мат. плюс
- plusieurs** I *a* некалькі — несколько; *~ personnes* некалькі чалавек — несколько человек; II *pron* некаторыя — некоторые
- plutôt** *adv* хутчэй, скараэй; лепш — скорее; лучше

- pluvieu** //х, -se а даждлівы — дождливый
- pneu** *m* (аўтамабільная) шына — (автомобильная) шина
- poche** *f* кішэнь — карман; argent de ~ кішэнныя грошы — карманніе грошы
- poêle I** [pwa:l] *m* печ, грубка, печка — печь, печка
- poêle II** [pwa:l] *f* скаварада, патэльня — сковорода
- poésie** *f* паэзія — поэзия; 2. верш — стихотворение
- poids** *m* 1. цяжар, вага; груз — тяжесть; вес; груз; ~ spécifique удзельная вага — удельный вес; ~ et haltères цяжкая атлетыка — тяжёлая атлетика; 2. gira — гиря; 3. спарт. ядро — спорт. ядро
- poignard** *m* кінжал — кинжал
- poignée** *f* 1. жменя — горсть; 2. ручка, дзяржанне — ручка, рукоятка; ~ de main поциск рукі — рукопожатие
- poignet** *m* запясце — запястье
- poil** *m* 1. валасы (на целе) — волосы (на теле); 2. шэрсьць — шерсть; 3. масць (жывёлы) — мазь (животного); 4. ворс — ворс
- poilu, -e** а валасаты; касматы, калматы — волосатый; косматый
- poindre** *vi* світаць — светать
- poing** *m* кулак — кулак
- point I** *m* кропка — точка; 2. пункт; месца — пункт; место; 3. спарт. ачко — спорт. очко; 4.: ~ de vue пункт погляду (гледжання) — точка зренья; 5. мяжа — предел; à un tel ~ да таго, да такой ступені — до того, до такой ступени
- point II** *adv* ані, нічуть, ніколькі — ничуть, вовсе нет; ~ du tout зусім — вовсе нет
- pointe** *f* кончык; верхавіна; вастрыё — кончик; верхушка; остриё
- pointu, -e** а спічасты, завостраны — остроконечный, заострённый
- pointure** *f* размер (абутку, пальчаток) — размер (обуви, перчаток)
- poire** *f* груша (плод) — груша (плод)
- poirier** *m* груша (дрэва) — груша (дерево)
- pois** *m* гарох, гарошына — горох, горошина
- poison** *m* яд, атрута — яд, отравка
- poisson** *m* рыба — рыба
- poitrine** *f* грудзі — грудь
- poivre** *m* перац — перец
- poivrier** *m* перачніца — перечница
- poix** *f* смала — смола
- polaire** а палярны — полярный
- pôle** *m* полюс — полюс; ~ Nord Паўночны полюс — Северный полюс; ~ Sud Паўднёвы полюс — Южный полюс

- poli, -e a** 1. паліраваны — полированный; 2. ветлівы, далікатны — вежливый, учтивый
- polisson m, -ne f** дураслівец, свавольнік, гарэза — шалун, проказник
- polissonnerie f** свавольства — шалость, озорство
- politesse f** ветлівасць, далікатнасць — вежливость, учтивость
- politique I a** палітычны — политический; II *f* палітыка — политика; ~ de paix мірная палітыка — мирная политика
- poltron, -ne I a** баязлівы — трусливый; II *m, f* баязлівец — трус
- poltronnerie f** баязлівасць — трусость
- pommade f** мазь — мазь
- pomme f** 1. яблык — яблоко; 2: ~s de terre бульба — картофель
- pommette f** скула — скула
- pommier m** яблыня — яблоня
- pompe I f** пышнасць, урачыстасць, помпа — пышность, торжественность, помпа
- pompe II f** помпа — насос
- pomper vt I** напампоўваць — накачивать; 2. упітваць, усмоктваць, паглынаць — впитывать, всасывать, поглощать
- pompeu//x, -se a** пышны, урачысты — пышный, торжественный
- pompier m** пажарны, пажарнік — пожарный, пожарник
- ponctualité f** пунктуальнасць, дакладнасць, акуратнасць — пунктуальность, точность, аккуратность
- ponctuel, -le a** пунктуальны, дакладны, акуратны — пунктуальный, точный, аккуратный
- pondéré, -e a** ураўнаважаны — уравновешенный
- pondre vt, vi** несціся — нести (класть) яйца; нестись
- pont m** 1. мост — мост; 2. палуба — палуба
- populaire a** 1. народны — народный; 2. папулярны — популярный
- populariser vt** папулярызаваць — популяризировать
- popularité f** папулярнасць — популярность
- population f** насельніцтва — (народо)население
- populeu//x, -se a** мнагалюдны — многолюдный
- porc [pɔʁ]** *m* 1. свіння — свинья; 2. свініна — свинина
- porcelaine f** фарфор — фарфор
- porcu//x, -se a** порысты, сітаваты — пористый, ноздреватый
- port m** порт, гавань — порт, гавань; ~ aérien аэрапорт — аэропорт
- portant, -e a: être bien (mal) ~** быць здравым (нездоровым, хворым) — быть здоровым (нездоровым, больным)
- porte f** 1. дзверы; дзверцы — дверь; дверца; 2.: ~, ~ cochère

- вароты, брама — ворота; ~bâtarde брамка, веснічки — калитка
- portée** *f* 1. адлегласць; дасягальнасць — расстояние; дасягае-
мость; 2. разуменне — понимание; 3. значэнне, важ-
насць — значенне, важность
- portemanteau** *m* вешалка — вешалка
- porter** *I vt* 1. несці, насіць — нести, носить; 2. насіць (*адзенне і пад.*) — носить (*одежду и т. п.*); 3. прыносіць; нано-
сіць — приносить; наносіць; 4. упісваць — вписывать; ~
sur la liste унесці ў спіс — внести в список; *II vi* 1. дася-
гаць; трапляць, пападаць — достигать; попадать; 2. (*sur qch*) тычыцца, датычыцца, датычыць — касатся чего-л.;
относиться к чему-л.; se ~ адчуваць сябе — чувствовать
себя; comment vous ~ ez-vous? як вы сябе адчуваеце? —
как вы себя чувствуете?; ~ez-vous bien! бываеце здаро-
вы! — будьте здоровы!
- porte-savon** *m* мыльніца — мыльница
- porteur** *m*, -*se f* насільшчык — носільщик
- porte-voix** *m* рупар — рупор
- porti//er** *m*, -*ère f* швейцар, парцье — швейцар, портье
- portière** *f* 1. дзверцы (*аўтамабіля, вагона і пад.*) — дверца
(*автомобиля, вагона и т. п.*); 2. парцьера — портье-
ра
- portion** *f* доля, частка; порцыя — доля, часть; порция
- portrait** *m* партрэт — портрет
- pose** *f* 1. поза — поза; 2. закладзіны, закладка (*будынка*) —
закладка (*здания*); 3. *фота* вытрымка — *фото* выдержка
- poser** *I vt* 1. ставіць: класці; змяшчаць — ставить; класть;
помешать; 2. задаваць, ставіць (*пытанне і пад.*) — зада-
вать, ставить (*вопрос и т. п.*); 3.: ~ la candidature de
qn вылучаць кандыдатуру — выдвигать кандидатуру; *II*
vi 1. ляжаць; стаяць — лежать; стоять; 2. пазіраваць —
позировать
- positi//f**, -*ve a* станоўчы, дадатны — положительный
- position** *f* 1. становішча — положение; 2. месцазнаходжан-
не — местоположение; 3. пазіцыя — позиция
- posséder** *vt* 1. валодаць, уладаць — владеть, обладать; 2.
валодаць, дасканала ведаць — владеть, знать в совер-
шенстве; ~ plusieurs langues валодаць некалькімі мова-
мі — владеть несколькими языками
- possesseur** *m* уладальнік; уласнік — владелец; собственник
- possession** *f* 1. уладанне, валоданне — обладание; 2. ула-
данне, уласнасць — владение, собственность
- possibilité** *f* магчымасць, мажлівасць — возможность; avoir
la ~ мець магчымасць (мажлівасць), магчы — иметь
возможность, быць в состоянии
- possible** *a* магчымы, мажлівы — возможный; il est ~ магчы-

- ма, мажлива — возможно; le plus ~ як найбільш, як мага
 больш — как можно больше
- postal**, -e a паштовы — почтовый
- poste** I f пошта; пашташт — почта; почташт; ~ restante да
 запатрабавання — до востребования
- poste** II m 1. пост, пасада — пост, должность; 2. пункт,
 пост — пункт, пост; ~ de secours пункт першай дапамо-
 ги — пункт первой помощи; 3.: ~ de radio, ~ de T.S.F.
 радыёпрыёмнік — радиоприёмник; ~ de télévision теле-
 візар — телевизор
- postérieur**, -e a пазнейшы — позднейший
- postérité** f патомства, нашчадкі — потомство
- posthume** a пасмяротны — посмертный
- pot** m збан, збанок — кувшин
- potable** a пітны — питьевой
- potage** m суп — суп
- potager** m агарод — огород
- pot de vin** m хабар — взятка
- potentiel** [potãsjel], -le I a патэнцыяльны, магчымы, мажли-
 вы — потенциальный, возможный; II m патэнцыял —
 потенциал
- potin** m 1. шум — шум; 2. плётка — сплетня
- potion** f мікстура — микстура
- potiron** m гарбуз — тыква
- pou** m вош — вошь
- pouce** m вялікі палец (рукі) — большой палец (руки); ♦ don-
 ner un coup de ~ à... падштурхнуць, памагчы — подтол-
 кнуть, помочь
- poudre** f парашок — порошок; ~dentifrice зубны парашок —
 зубной порошок; 2. пудра — пудра; 3. порох — порох
- poudrer** vt пудрыць — пудрить; se ~ пудрыцца — пудриться
- poudrier** m пудраніца — пудреница
- poulain** m жарабя (жарабё) — жеребёнок
- poule** f курыца — курица
- poulet** m кураня (куранё) — цыплёнок
- pouls** [pu] m пульс — пульс
- poumon** m анат. лёгкае — анат. лёгкое
- poupe** f карма — корма
- poupée** f лялька — кукла
- pour** *prép* для, дзеля; праз, з прычыны, з-за — для; ради; из-
 за un livre ~ les enfants кніга для дзяцей — книга для де-
 тей; ~ rire дзеля жарту — шутки ради; lutter ~ la paix
 змагацца за мір — бороться за мир; ~ rien з-за дробя-
 зей — из-за пустяков
- pourboire** m чаявыя — чаевые
- porceau** m свіння, парсюк — свинья, боров
- pour-cent** m працэнт — процент

pourcentage *m* праэнтныя адносіны — процентное отношение
pourparlers *m pl* перагаворы — переговоры; être en ~ *вещи*
перагаворы — вести переговоры

pourquoi *I adv* чаму; чаго; нашто, навошта — почему, отчего;
зачем; для чего; c'est ~ таму, вось чаму — поэтому, вот
почему; *II m*: le ~ прычына — причина

pourri, -e *a* гнілы — гнилой

pourrir *I vt* гнаіць — гноить; *II vi* гнісці, гніць, псавацца —
гниль, портиться

poursuivre *vt* 1. праследаваць, гнацца за... — преследовать,
гнацца за...; 2. дабівацца, дамагацца — добиваться, до-
могацца; 3. прадаўжаць, працягваць — продолжать

pourtant *adv* аднак; усё-такі — однако; усё-такі

pourvoir *I vt (qn de qch)* забяспечваць — снабжать; *II vi*
à qch) клапаціцца, турбавацца — заботиться; se ~ *запа-*
сацца — запасаться

pourvu que *loc. conj.* абы, каб толькі — лишь бы, только бы

pousse *f* росток, парастак, атожылак — росток, побег

pousser *I vt* 1. штурхаць — толкать; 2. прымушаць — побу-
ждать, 3.: ~ des soupirs уздыхаць — вздыхать; ~ des
cris крычаць — кричать; *II vi* расці (аб раслінах) — ра-
сти (о растениях)

poussière *f* пыл — пыль

poussin *m* кураня (куранё) — цыплёнок

pouvoir *I vt, vi* магчы — мочь; on peut можна — можно; on ne
peut plus як мага больш — как нельзя больше; on ne peut
mieux як мага лепш — как нельзя лучше; se ~: il se
peut магчыма — возможно

pouvoir *II m* улада — власть; Pouvoir Soviétique, Pouvoir des
Soviets савецкая ўлада — советская власть

praesidium [prezidjɔm] *m* прэзідыум — президиум

pratique *I a* 1. практычны — практический; 2. практычны;
вопытны — практичный; опытный; 3. выгадны, зручны,
ёмкі — удобный; *II f* практыка, вопыт — практика, опыт

pratiquement *adv* на практыцы, практычна — на практике,
практически

pratiquer *vt* практыкаваць; ажыццяўляць, здзяйсняць; пры-
мяняць — практиковать; осуществляют; применять

pré *m* луг — луг

préalable *a* папярэдні — предварительный

précaire *a* ненадзейны — ненадёжный

précaution *f* засцярога — предосторожность

précédent, -e *I a* папярэдні, які (што) папярэднічае — преды-
дущий, предшествующий; *II m* прэцэдэнт — прецедент

précéder *vt* папярэднічаць — предшествовать

précepte *m* прадпісанне; настаўленне — предписание; настав-
ление

- précepteur** *m* настаўнік; выхавацель — наставник; воспита-
тель
- prêcher** *vt* прапаведаваць — проповедовать
- précieux** // **x**, **-se** *a* 1. каштоўны; цэнны — драгоценный; цен-
ный; 2. манеры — жеманный
- précipice** *m* 1. прорва, бездань — пропасть; бездна; 2. пагі-
бель — гибель
- précipitamment** *adv* імкліва — стремительно
- précipiter** *vt* 1. скідаць, скідваць — сбрасывать; 2. паскараць—
ускоряць; *se* ~ 1. кідацца; рынуцца, кінуцца — бросать-
ся; устремиться; 2. паскарацца — ускоряться; 3. спяшаць-
ца — торопиться
- précis** I, **-e** *a* дакладны; акрэслены — точный; определённый
- précis** II *m* сціслы агляд — краткий обзор
- préciser** *vt* удакладняць; вызначаць — уточнять; определять
- précision** *f* дакладнасць; пэўнасць — точность; определённая
- précoce** *a* скараспелы; ранні; заўчасны — скороспелый; ран-
ний; преждевременный
- préconçu**, **-e** *a* прадузяты — предвзятый
- préconiser** *vt* хваліць, расхвальваць; змагацца, стаяць —
восхвалять; ратовать
- prédécesseur** *m* папярэднік — предшественник
- prédestiner** *vt* прызначаць — предназначать
- prédilection** *f* перавага — предпочтение
- prédire** *vt* прадказваць — предсказывать
- prédisposer** *vt* схіляць; спрыяць — располагать; способ-
ствовать
- prédisposition** *f* схільнасць, нахіл — предрасположение
- prédominer** *vi* пераважаць; панавать — преобладать; господ-
ствовать
- préface** *f* прадмова — предисловие
- préfecture** *f* прэфектура — префектура
- préférence** *f* перавага — предпочтение
- préférer** *vt* аддаваць перавагу, лічыць за лепшае — пред-
почитать, отдавать предпочтение
- préjudice** *m* шкода, урон, страта — вред, ущерб
- préjugé** *m* забабоны, прымхі — предрассудки
- prélèvement** *m* збіранне; адлічэнне — взимание; отчисление
- préliminaire** *a* папярэдні — предварительный
- prélude** *m* прэлюдыя — прелюдия
- prématuré**, **-e** *a* дачасны, заўчасны — преждевременный
- préméditer** *vt* задумваць, надумваць — замышлять
- premi** // **er**, **-ère** I *a* 1. першы — первый; *en* ~ *lieu* у першую
чаргу — в первую очередь; *pour la ~ère fois* першы раз —
в первый раз; 2. найлепшы — наилучший; II I. *m*: *le* ~ *du*
mois першае чысло (месяца) — первое число (месяца);

le ~ de l'an першага студзеня — первое января; 2. *f* прэм'ера — премьер

premierement *adv* па-першае; найперш, перш за ўсё; спачатку — во-первых; прежде всего; сначала

prendre I *vt* 1. браць, узяць — брать, взять; ~ *exemple sur qn* браць прыклад з каго-н. — брать пример с кого-л.; 2. захопліваць; забіраць — захватывать; забирать; 3. прымаць (*рашэнне і пад.*) — принимать (*решение и т. п.*); 4. прымаць унутр; есці; піць — принимать внутрь; есть, пить; ~ *du thé* піць чай — пить чай; 5. садзіцца (*у поезд, трамвай і пад.*) — садиться (*в поезд, трамвай и т. п.*); 6. хапаць; злавіць — хватать; поймать; 7. фатаграфіраваць — фотографировать; ~ *une photo* сфатаграфіраваць — сфотографировать; ~ *place secці* — сесть; ~ *frigid* прастудзіцца — простудиться; ~ *garde* асцерагацца, сцерагчыся — остерегаться; ~ *feu* загарэцца, запаліцца — загореться; ~ *part à ...* удзельнічаць, прымаць удзел — участвовать, принимать участие; ~ *l'aig* прагуляцца — прогуляться; II *vi* 1. укараняцца — укореняться; 2. загарацца, запальвацца — загораться; 3. замярзаць (*пра раку*) — замерзать (*о реке*); *se ~ à ...* пачынаць, распачынаць — начинать; *se ~ à gîte* зарагатаць, разрагатацца — раскохотаться

prénom *m* імя — имя

préoccupation *f* заклапочанасць; турбота; клопат; занятак — озабоченность; беспокойство; забота; занятие

préoccuper *vt* турбаваць; трывожыць, непакоіць — заботить; тревожить

préparatifs *m pl* падрыхтоўка — приготовления

préparation *f* 1. падрыхтоўка — приготовление; подготовка; 2. прэпарат — препарат

préparatoire *a* падрыхтоўчы — подготовительный

préparer *vt* падрыхтоўваць, рыхтаваць — готовить, подготавливать; *se ~* рыхтавацца — готовиться

prépondérance *f* перавага — преобладание

prépondérant, -e *a* 1. які (што) пераважае — преобладающий; 2. рашаючы, вырашалны — решающий; *voix ~e* рашаючы голас — решающий голос

près I *adv* блізка, недалёка — близко, недалеко; *tout ~* зусім блізка — совсем близко; *plus ~* бліжэй (бліжай) — ближе; ~ *de ...* паблізу, каля, блізка — близ, около; *de ~* блізка, зблізку — близко, вблизи; *à peu ~* прыблізна — приблизительно; амаль — почти; II *prép* пры — при; ~ *le gouvernement* пры ўрадзе — при правительстве

présage *m* прыкмета, знак — примета, знамение, предзнаменование

- presbyte** I *a* дальнозоркі — дальнозоркий; II *m, f* дальнозоркі — дальнозоркий
- préscolaire** *a* дашкольні — дошкольний
- prescription** *f* 1. загад, прадпісанне — приказ, предписание; 2. рэцэпт, прадпісанне (*урача*) — рецепт, предписание (*врача*)
- prescrire** *vt* 1. загадваць, прадпісваць — предписывать; 2. прапісваць (*лякарства*) — прописывать (*лекарство*)
- présence** *f* прысутнасць — присутствие
- présent** I *m* падарунак — подарок
- présent** II, -e I *a* 1. які (што) прысутнічае, які (што) ёсць — присутствующий; moi ~ у маёй прысутнасці, пры мне — в моём присутствии, при мне; à ~ у сучасны момант, цяпер — в настоящее время, теперь; II *m* 1. цяперашні час — настоящее время; d'à ~ цяперашні — теперешний; 2. *pl* прысутныя — присутствующие
- présentation** *f* 1. знаёмства, рэкамендацыя, прадстаўленне (*кагосьці, камусьці*) — представление (*кого-л., кому-л.*); 2. прад'яўленне, паказ — предъявление, показ
- présenter** *vt* 1. знаёміць, рэкамендаваць, прадстаўляць (*каго-н. каму-н.*) — знакомить, представлять (*кого-л., кому-л.*); 2. прад'яўляць — предъявлять; 3. падаваць — подавать; se ~ прадставіцца, адрэкамендавацца — представиться
- préserver** *vt* засцерагаць — предохранять
- présidence** *f*: sous la ~ de... пад старшынствам... — под председательством...
- président** *m* 1. старшыня — председатель; 2. прэзідэнт — президент
- présider** I *vt* старшынстваваць — председательствовать; ~ une séance весці пасяджэнне — вести заседание; ~ une délégation узначаліць дэлегацыю — возглавить делегацию; II *vi* (*à qch*) кіраваць чым-н. — руководить чем-л.
- présomptueux** // *x*, -se *a* саманадзейны — самонадеянный
- presque** *adv* амаль — почти
- presqu'île** *f* паўвостраў — полуостров
- pressant**, -e *a* 1. настойлівы — настойчивый; 2. неадкладны, безадкладны — неотложный, безотлагательный
- presse** I *f* прэса; друк — пресса; печать
- presse** II *f* 1. прэс — пресс; 2. цісканіна, таўкатня; цесната — давка; теснота; 3. спешка, паспех — спешка
- pressé**, -e *a* спешны, тэрміновы — спешный, срочный; être ~ спяшацца — торопиться, спешить
- pressentir** *vt* прадчуваць — предчувствовать
- presser** I *vt* 1. ціснуць, ціскаць — жать, давить; 2. цясніць — теснить; 3. падганяць, паскараць, прыспешваць — торопить, ускорять; II *vi* быць неадкладным — быть неотложным; cela ne ~e pas гэта не к спеху — это не к спеху;

- se ~ 1. спяшца — торопиться; 2. ціснуца, тоўпіца — тесниться, толпиться
- pression** *f* ціск — давление
- preste** *a* спрытны, жвавы — проворный
- prestidigitateur** *m* фокуснік — фокусник
- prestige** *m* прэстыж; аўтарытэт — престиж; авторитет
- présumer** *vt* дапускаць, меркаваць — допускать, предполагать
- prêt** I *m* пазыка — ссуда; заём
- prêt** II, -e *a* (à *qch*) гатовы — готовый
- prétendre** I *vt* 1. хацець, патрабаваць (што-н. ад каго-н.) — хотеть, требовать (что-л. от кого-л.); 2. мець намер, хацець — намереваться, хотеть; 3. сцвярджаць, запэўніваць, пераконваць — утверждать, уверять; II *vi* (à *qch*) прэтэндаваць — претендовать
- prétendu**, -e *a* уяўны, так званы — мнимый, так называемый
- prétention** *f* дамаганне; патрабаванне; прэтэнзія — притязание; требование; претензия
- prêter** I *vt* 1. пазычаць — давать взаймы; 2. (да) памагаць — оказывать помощь; 3. прыпісваць — приписывать; ♦ ~ l'oreille прыслухоўвацца — прислушиваться; II *vi* (à *qch*) даваць падставу — давать повод; se ~ (à) згаджацца, пагаджацца — соглашаться
- prétexte** *m* прычына, зачэпка — предлог, повод; sous ~ de (que) пад маркай — под предлогом
- prêtre** *m* свяшчэннік, святар — священник
- preuve** *f* доказ — доказательство
- prévaloir** *vi* мець перавагу; браць верх — иметь перевес; браць (одерживать) верх
- prévenant**, -e *a* далікатны, ветлівы — предупредительный
- prévenir** *vt* папярэджаць, паведамляць (загадзя) — предупредить, извещать (заранее)
- prévision** *f* меркаванне, здагадка — предположение, догадка
- prévoir** *vt* прадбачваць — предвидеть
- prévoyant**, -e *a* прадбачлівы — предусмотрительный
- prier** I *vt* 1. прасіць — просить; 2. запрашаць — приглашать; II *vi* маліцца — молиться
- prière** *f* 1. просьба — просьба; 2. малітва — молитва
- primaire** *a* пачатковы; першасны — начальный; первичный; école ~ пачатковая школа — начальная школа
- primauté** *f* першыństwo — первенство
- prime** I *a* першы — первый; de ~ abord з самага пачатку — с самого начала
- prime** II *f* прэмія — премия
- primer** *vt* прэміраваць — премировать
- primeurs** *f pl* ранняя агародніна — ранние овощи
- primitif** // *f*, -ve *a* 1. асноўны, першасны — основной, первичный;

2. першабытны — первобытный; 3. прымітыўны — примитивный

prince *m* князь; прынц — князь; принц

principal, -e I *a* асноўны; галоўны — основной; главный;
II *m* галоўнае — главное

principalement *adv* галоўным чынам — главным образом

principe *m* 1. прынцып — принцип; раг ~ прынцыпова —
принципиально; de ~ прынцыповы — принципиальный;
2. аснова — основа

printani//er, -ère *a* веснавы, вясенні — весенний

printemps *m* вясна — весна; au ~ вясной, вясною, увесну —
весной

priorité *f* 1. прыярытэт, першыństwo — приоритет, первен-
ство; 2. першачарговасць — первоочерёдность

prise *f* 1. узяцце; захоп — взятие; захват; 2. трафей — трофей

prisee *f* ацэнка — оценка

priser *vt* 1. ацэньваць — оценивать; 2. цаніць, шанаваць —
ценить, уважать

prison *f* турма — тюрьма

prisonni//er *m, -ère* *f* зняволены — заключённый; ~ de guerre
ваеннапалонны — военнопленный

privation *f* 1. пазбаўленне; страта — лишение; утрата; 2. ня-
стача — нужда, недостаток

privé, -e *a* 1. прыватны — частный; 2. асабісты — личный

priver *vt* (*qn de qch*) пазбаўляць — лишать

privilege *m* перавага, пераважнасць; прывілея — преимуще-
ство; привилегия

prix *m* 1. цана, кошт; вартасць — цена; стоимость; ~ fixe
цвёрдая цана — твёрдая цена; ~ courant прэйскурант;
рыначная цана — прейскурант; рыночная цена; à vil ~
за бясцэнак, за бесцэнк — за бесценок; 2. узнагарода;
прэмія; прыз — награда; премия; приз; à tout ~ што б там
ні было, чаго б гэта ні каштавала — во что бы то ни стало

probabilité *f* імавернасць, магчымасць — вероятность; selon
toute ~ напэўна, мабыць, мусіць, відаць — по всей веро-
ятности, наверно

probable *a* імаверны, магчымы — вероятный; c'est peu ~, il
est peu ~ наўрад ці — вряд ли

probablement *adv* напэўна, мабыць, мусіць, відаць — вероятно

probat, -e *a* пераканаўчы — убедительный

probité *f* сумленнасць — честность

problématique *a* праблематычны — проблематичный

problème *m* 1. праблема, задача — проблема, задача; 2. пы-
танне — вопрос

procédé *m* 1. прыём; спосаб — приём; способ; 2. спосаб
дзеяння — способ действия

procéder *vi* 1. рабіць, дзейнічаць — поступать, действовать;

2. (à qch) брацца за..., распачынаць (што) — прыні-
мацца за..., прыступать к...
- procès** *m* (юрыдычны) працэс — (юрыдыцеский) процесс
- procession** *f* працэсія — процессія
- processus** [pʁɔsɛsɥs] *m*, працэс, ход развіцця — процесс, ход
развіцця
- procès-verbal** *m* пратакол — протокол
- prochain, -e** *a* 1. блізкі, бліжні — близкий; 2. будучы, наступ-
ны — будучий, следующий; l'année ~e налета, у наступ-
ным годзе — в будущем году
- proche** *I a* блізкі — близкий, ближний; le plus ~ найбліжэй-
шы, самы блізкі — ближайший, самый близкий; *II m pl*
блізкія, радня — близкие, родные
- proclamation** *f* 1. абвяшчэнне — провозглашение; 2. пракла-
мацыя — прокламация
- proclamer** *vt* абвяшчаць, абнародаваць — провозглашать,
обнародовать
- procuration** *f* даверанасць — доверенность
- procurer** *vt* дастаўляць — доставлять; se ~ даставаць сабе,
забяспечваць сабе — доставать себе, обеспечивать себе
- procurer** *m* пракурор — прокурор
- prodige** *I m* цуд — чудо; *II a*: enfant ~ вундэркінд — вундер-
кінд
- prodigieu//x, -se** *a* цудоўны, дзівосны, незвычайны — чудес-
ный, удивительный, необычайный
- prodigue** *a* марнатраўны — расточительный
- product//eur, -rice** *I a* прадукцыйны — производительный;
II m, f 1. вытворца — производитель; 2. кінапрадзюсер —
кинопродюсер
- producti//f, -ve** *a* прадукцыйны — продуктивный, произво-
дительный
- production** *f* 1. вытворчасць; выпуск — производство; выпуск;
~ en série серыйная вытворчасць — серийное производ-
ство; 2. прадукцыя — продукция; 3. кінастудыя — кино-
студия
- productivité** *f* прадукцыйнасць — производительность; ~ du
travail прадукцыйнасць працы — производительность
труда
- produire** *vt* 1. вырабляць; выпускаць — производить; выпу-
скать; 2. рабіць, выклікаць (уражанне і пад.) — вызы-
вать, производить (впечатление и т. п.); 3. ствараць —
создавать; 4. прад'яўляць — предъявлять
- produit** *m* 1. прадукт, выраб — продукт, изделие; 2. прыбы-
так — прибыль
- proéminent, -e** *a* выпуклы, пукаты — выпуклый
- profanation** *f* прафанацыя — профанация

- professeur** *m* выкладчык; прафесар — преподаватель; профессор
- profession** *f* прафесія — профессия
- professionnel, -le** *a* прафесіянальны, прафесійны — профессиональный
- profil** *m* профіль — профиль
- profit** *m* выгада, прыбытак, карысьць — выгода, прибыль, польза
- profitable** *a* выгадны — выгодный
- profiter** *vi* (*de qch*) карыстацца; мець выгаду — пользоваться; извлекать выгоду
- profond, -e** *a* глыбокі — глубокий
- profondeur** *f* глыбіня — глубина; *en* ~ углыб, углыбіню — вглубь
- profusion** *f* багацце, дастатак — (из)обилие; *à* ~ у дастатку — в изобилии
- programmation** *f* праграмаванне — программирование
- programme** *m* праграма — программа
- progrès** *m* развіццё; прагрэс — развитие; прогресс; 2. дасягненне; поспех — достижение; успех
- progressif/f, -ve** *a* 1. які прагрэсіруе; які развіваецца — прогрессирующий; развивающийся; 2. прагрэсіўны; які ўзрастае — прогрессивный; возрастающий
- progressiste** *a* перадавы, прагрэсіўны — передовой, прогрессивный
- prohiber** *vt* забараняць — запрещать
- prohibition** *f* забарона — запрещение, запрет
- proie** *f* здабыча — добыча
- projecteur** *m* пражэктар — прожектор
- projectile** *m* снарад; куля; бомба; ракета — снаряд; пуля; бомба; ракета
- projection** *f* 1. праектаванне — проектирование; 2. дэманстрацыя (*фільма*) — демонстрация (*фільма*)
- projet** *m* праект; план — проект; план
- projeter** *vt* 1. кідаць — бросать, метать; 2. адкідваць (*цень і пад.*) — отбрасывать (*тень и т. п.*); 3. задумваць, намервацца — задумывать, намереваться; 4.: ~ *des films* дэманстраваць фільмы — демонстрировать фильмы
- prolétaire** I *a* пралетарскі — пролетарский; II *m, f* пралетарый — пролетарий
- prolétariat** *m* пралетарыят — пролетариат
- prolétarien, -ne** *a* пралетарскі — пролетарский
- prologue** *m* пралог — пролог
- prolonger** *vt* прадаўжаць, працягваць — продолжать, продлевать
- promenade** *f* прагулка — прогулка

- promener** *vt* вадзіць гуляць — водить гулять; *se ~* гуляць — гулять
- promesse** *f* абяцанне — обещание
- promettre** *vt* абяцаць, дакляраваць — обещать
- promotion** *f* 1. павышэнне (*на службе*) — повышение (*по службе*); 2. выпуск (*вучняў*) — выпуск (*учащихся*)
- promouvoir** *vt* 1. павышаць (*на службе*) — повышать (*по службе*); 2. ажыццяўляць — осуществлять; *~ une politique* праводзіць палітыку — проводить политику
- prompt** [pʁɔ̃], -e *a* жвавы, жывы — проворный, быстрый, живой
- promulgation** *f* абнародаванне — обнародование
- promulguer** *vt* абнародаваць — обнародовать
- pronom** *m* займеннік — местоимение
- prononciation** *f* вымаўленне — произношение
- prononcer** I *vt* 1. вымаўляць — произносить, выговаривать; 2. выносіць (*прыгавор*) — выносить (*приговор*); II *vi* *jur.* пастанаўляць — *jur.* постановлять; *se ~ (sur qch)* выказвацца ў сувязі з чым-н. — высказываться по поводу чего-л.; *se ~ (pour, contre)* выказвацца (*за што-н., супраць чаго-н.*) — высказываться (*за что-л., против чего-л.*)
- pronostic** [pʁɔ̃nɔstik] *m* 1. прагноз — прогноз; 2. прадказанне — предсказание
- propagande** *f* прапаганда; агітацыя — пропаганда; агитация; *faire de la ~* прапагандаваць; агітаваць — пропагандировать; агитировать
- propagandiste** *m* прапагандыст; агітатар — пропагандист; агитатор
- propager** *vt* 1. распаўсюджаць — распространять; 2. размнажаць — размножать; разводзіць — разводить
- proph/ète** *m*, -*étesse* *f* прарок — пророк
- prophylactique** *a* прафілактычны — профилактический
- propice** *a* прыхільны, спрыяльны — благосклонный, благоприятный, способствующий
- proportion** *f* прапорцыя; (су)адносіны — пропорция; (со)-отношение
- proportionnel, -le** *a* прапарцыянальны — пропорциональный
- propos** [pʁɔpɔ] *m* прамова; размова, гаворка — речь; разговор; *à ~* дарэчы — кстаті; *mal à ~* не да месца, недарэчы — некстаті; *à ~ de...* наконт (*чаго*), у сувязі (*з чым*) — по поводу (*чаго*)
- proposer** *vt* прапаноўваць — предлагать; *~ une candidature* вылучаць кандыдатуру — выдвигать кандидатуру; *se ~* 1. прапаноўваць (свае) паслугі — предлагать (свои) услуги; 2. (*de faire qch*) мець намер, намервацца — намереваться

- proposition** *f* 1. прапанова — предложение; 2. сказ — предложение
- propre** *I a* 1. уласны, свой — собственный; 2. уласцівы — свойственный; присущий; 3. прыгодны, прыдатны — пригородный; ~ à rien нікуды не варты — ни к чему не годный; 4. сапраўдны — подлинный, sens ~ прамы сэнс — прямой смысл
- propre** *II a* чысты; ахайны — чистый; опрятный
- propreté** *f* чысціня; ахайнасць — чистота; опрятность
- propriétaire** *m* уладальнік — владлец
- propriété** *f* 1. уласнасць — собственность; 2. уласцівасць — свойство
- propulser** *vt* прыводзіць у рух — приводит в движение
- proroger** *vt* адтэрміноўваць — отсрочивать
- proscrire** *vt* 1. адмяняць, адменьваць — отменять; забараняць — запрещать; 2. высылаць — высылать
- prose** *f* проза — проза
- prospector** *vt* 1. даследаваць — исследовать; 2. праводзіць геалагічную разведку — проводит геологическую разведку
- prospectus** [pɾɔsɛktys] *m* 1. праспект; каталог — проспект; каталог; 2. аб'ява; рэклама — объявление; реклама
- prospérité** *f* працвітанне, росквіт — процветание, расцвет
- protection** *f* 1. падтрымка; заступніцтва; апека — поддержка; заступничество; покровительство; 2. ахова; абарона — охрана; защита
- protéger** *vt* 1. заступацца, апекавацца — покровительствовать; 2. абараняць; ахоўваць — защищать; охранять
- protestant** *m, -e f* пратэстант — протестант
- protestation** *f* пратэст — протест; note de ~ нота пратэсту — нота протеста
- protester** *vi* 1. (de qch) упэўніваць, запэўніваць — уверять, заверять; 2. (contre qch) пратэставаць — протестовать
- prothèse** *f* пратэз — протез
- proue** *f* нос (карабля) — нос (корабля)
- prouver** *vt* даказваць — доказывать
- provenir** *vi* (de) адбывацца; вынікаць — происходит, происходит
- proverbe** *m* прыказка; прымаўка — пословица; поговорка
- province** *f* краіна, мясцовасць; правінцыя — страна; местность; провинция
- provision** *f* запас; правізія — запас; провизия
- provisoire** *a* 1. часовы — временный; 2. папярэдні — предварительный
- provocation** *f* правакацыя — провокация
- provoquer** *vt* 1. (à faire qch) правакаваць — провоцировать;

2. **выклікаць, вызываць** — вызывать; ~ *l'intérêt* **выклікаць цікавасць** — вызывать интерес
- proximité** *f* **блізкасць** — близость; *à* ~ **паблізу, блізка** — поблизости, вблизи
- prudence** *f* **асцярожнасць, асцярога** — осторожность
- prudent, -e** *a* **асцярожны** — осторожный
- prune** *f* **слива (плод)** — слива (плод)
- pruneau** *m* **чарнасліў** — чернослив
- prunelle** *f* **зрэнка** — зрачок
- prunier** *m* **слива (дрэва)** — слива (дерево)
- pseudonyme** *m* **псеўданім** — псевдоним
- psychiatre** [psikjatr] *m* **псіхіятр** — психиатр
- psychiatrie** [psikjatri] *f* **псіхіятрыя** — психиатрия
- psychologie** [psikɔləzi] *f* **псіхалогія** — психология
- psychologue** [psikɔləg] *m* **псіхолаг** — психолог
- puant, -e** *a* **смярдзючы, смуродны** — вонючий, зловонный
- publi//c, -que** *I a* **грамадскі; публічны** — общественный; **публічны**; *II m* **публіка** — публика; *ep* ~ **публічна** — публично
- publication** *f* 1. **публікацыя** — публикация; 2. **выданне** — издание
- publiciste** *m* **публіцыст** — публицист
- publicité** *f* 1. **публічнасць** — гласность; 2. **рэклама** — реклама
- publier** *vt* **выпускаць, выдаваць, публікаваць** — выпускать, издавать, опубликовывать
- publiquement** *adv* **публічна** — публично
- puce** *f* **блыха** — блоха
- pudeur** *f* **сарамлівасць; цнота, нявіннасць** — стыдливость; целомудрие
- puisque** *a* **цнатлівы, нявінны** — целомудренный
- puéril, -e** *a* **дзіцячы; наіўны** — ребяческий, наивный
- puis** *adv* **потым, пасля** — затем, потом
- puiser** *vt* **чэрпаць** — черпать
- puisque** *conj* **паколькі; калі** — поскольку; раз
- puissance** *f* 1. **моц, магутнасць** — могущество; **моць**; 2. **улада, панаванне** — власть, господство; 3. **дзяржава** — держава; 4. **магутнасць; рухаючая сіла** — мощность; **двигушчая сіла**
- puissant, -e** *a* **магутны** — могучий, мощный
- puits** *m* 1. **калодзеж** — колодец; 2. **шахта** — шахта
- pull-over** [pylvœ:r] *m* **пуловер** — пуловер
- pulvérisateur** *m* **пульверызатар** — пульверизатор
- pulvériser** *vt* 1. **пульверызаваць** — пульверизировать; 2. **знішчаць** — уничтожать; 3. **расцерці (сцерці) на (у) парашок** — растереть в порошок

punaise *f* 1. клоп — клоп; 2. кнопка (канцелярская) — кнопка (канцелярская)
punir *vt* караць — наказывать, карать
punitif // **f**, **-ve** *a* карны — карательный
punition *f* кара, пакаранне — кара, наказание
pupille [pupil] *f* зрэнка — зрачок
pupitre *m* 1. пюпітр; пульт — пюпитр; пульт; 2. парта — парта
pur, **-e** *a* 1. чысты — чистый; 2. ясны — ясный
purée *f* пюрэ — пюре; ♦ ~ de pois густы туман — густой туман
pureté *f* чысціня — чистота
purgatif *m* слабіцельнае — слабительное
purifier *vt* ачышчаць — очищать
purulent, **-e** *a* гнойны — гнойный
pus [py] *m* гной — гной
putier *m* чаромха — черёмуха
putois *m* тхор — хорёк
putréfier *vt* гнаіць — гноить, вызывать гниение
pyjama [pizama] *m* піжама — пижама



Pyjama

Quadrillé

quadrillé, **-e** *a* клятчасты — клетчатый
quai *m* 1. набярэжная — набережная; 2. платформа, перон — платформа, перрон
qualification *f* кваліфікацыя — квалификация
qualifié, **-e** *a* (pour qch) кваліфікаваны — квалифицированный
qualifier *vt* (de) вызначаць, кваліфікаваць — определять, квалифицировать
qualité *f* 1. якасць — качество; de ~ supérieures вышэйшай якасці — высшего качества; 2. вартасць — достоинство
quand *I adv* калі? — когда?; depuis ~? з якіх часоў?, з какой пары? — с каких пор?; pour ~? на які час? — на какое время?; *II conj* калі — когда; ~ il rouvrit les yeux, le jour était venu калі ён расплюшчыў вочы, ужо развіднелася — когда он открыл глаза, уже рассвело; ~ même *loc. adv.* усё-такі, усё ж такі — всё-таки
quant à... *loc. prép.* што тычыцца... — что касается...; quant à moi што да мяне... — что касается меня...
quantité *f* 1. колькасць — количество; 2. мноства, безліч — множество

- quarantaine** *f* 1. каля сарака — около сорока; 2. каранцін — карантин
- quarante** *I a* 1. сорок — сорок; 2. саракавы — сороковой; саракавы нумар, нумар сорок — сороковой номер, номер сорок; *II m* (лічба) сорок — (цифра) сорок
- quart** *m* 1. чвэрць, чвэртка — четверть; 2. : ~ d'heure чвэрць (чвэртка) гадзіны — четверть часа; une heure et ~ адна гадзіна з чэцверцю — четверть второго; deux heures moins (le) ~ без чвэрці дзве — без четверти два
- quartier** *m* 1. чвэрць, чвэртка — четверть, чвэртая часть; 2. квартал (*горада*) — квартал (*города*); ~ ouvrier рабочы квартал — рабочий квартал
- quasi** [kazi] *a* амаль, амаль што... — почти, чуть ли не...
- quatorze** *I a* 1. чатырнаццаць — четырнадцать; 2. чатырнаццацаты — четырнадцатый; page ~ чатырнаццацатая старонка — четырнадцатая страница; *II m* 1. (лічба) чатырнаццаць — (цифра) четырнадцать; 2. чатырнаццацае чысло — четырнадцатое число; le ~ octobre чатырнаццацатага кастрычніка — четырнадцатое (четырнадцатого) октября
- quatorzième** *I a* чатырнаццацаты — четырнадцатый; *II m* чатырнаццацатая частка — четырнадцатая часть
- quatre** *I a* 1. чатыры; чацвёра — четыре; четверо; à ~ учацвярых — вчетвером; ~ cents чатырыста — четыреста; 2. чацвэрты — чвэртый; page ~ чацвэртая старонка — чвэртая страница; *II m* 1. (лічба) чатыры — (цифра) четыре; 2. чацвэртае чысло — чвэртное число; le ~ novembre чацвэртага лістапада — чвэртное (чвэртного) ноября
- quatre-vingt(s)** [katrəvɛ̃] *I a* восемдзсят — восемьдесят; 2. васьмідзсяты — восьмидесятый; *II m* (лічба) восемдзсят — (цифра) восемьдесят
- quatre-vingt-dix** [katrə vɛ̃dis] *I a* дзевяноста — девяносто; 2. дзевяносты — девяностый; *II m* (лічба) дзевяноста — (цифра) девяносто
- quatrième** *I a* 1. чацвэрты — чвэртый; loger au ~ (étage) жыць на пятым паверсе — жить на пятом этаже; *II m* 1. чацвэртая частка — чвэртая часть; 2. пяты паверх — пятый этаж; 3. *f* чацвэрты клас — чвэртый класс
- quatuor** [kwatʁɔ:r] *m* квартэт — квартет
- que** (qu') *I pron. relat.* які — который; *II pron. inter.* што? — что?; ~ faire? што рабіць? — что делать?; *III conj* што, каб — что, чтобы; je sais qu'il est venu я ведаю, што ён прыйшоў — я знаю, што он прыйшоў; je veux qu'elle travaille я хачу, каб яна працавала — я хочу, чтобы она работала; *IV adv* 1. колькі — сколько; ~ de fois! колькі разоў! — сколько раз!; 2. як — как; ~ c'est difficile! як

гэта цяжка! — как это трудно!; 3. : *loc. adv.* пе... толькі — толькі; *il n'a qu'un fils* у яго толькі адзін сын — у него толькі один сын

quel, -le *a* які? каторы? — какой? каков? который?; *quelle heure est-il?* каторая гадзіна? — который час? ~ *que* які б ні... — каков бы ни..., какой бы ни...; ~ *s que soient les motifs* якія б ні былі прычыны — каковы бы ни были причины

quelconque *a* 1. які-небудзь, любы — какой-нибудь, любой; 2. пасрэдны — посредственный

quelque *I a* 1. які-небудзь — какой-нибудь; 2. некаторы — некоторый; *depuis ~ temps* з пэўнага часу — с некоторых пор; 3. некалькі — несколько; *en ~s mots* у некалькіх словах — в нескольких словах; ~ *chose* нешта — что-то; ~ *part* дзе-небудзь — где-нибудь; *II adv* прыблізна — приблизительно; *cela coûte ~ trois roubles* гэта каштуе прыблізна тры рублі — это стоит около трёх рублей

quelquefois *adv* часам — иногда

quelqu'un, -e *pron.* 1. хто-небудзь, хтосьці — кто-нибудь, кто-то; 2. *pl* (*quelques-uns*) некаторыя — некоторые

querelle *f* сварка — ссора

quereller *vt* сварыцца (*на каго*), лаяць (*каго*) — ругать, бранить; *II vi: se ~* сварыцца — ссориться

querelleu//r, -se *I a* сварлівы — сварливый; *II m, f* спрачальнік — спорщик

qu'est-ce que? *pron. inter.* што? — что?; *qu'est-ce que vous faites?* што вы робіце? — что вы делаете?; *qu'est-ce que c'est?* што гэта такое? — что это такое?

qu'est-ce qui? *pron. inter.* што? — что?; *qu'est-ce qui vous intéresse?* што вас цікавіць? — что вас интересует?

question *f* пытанне — вопрос; *une ~ délicate* далікатнае пытанне — щекотливый вопрос; *ce n'est pas (là) la ~* справа не ў гэтым — дело не в этом; *de quoi est-il ~?* пра што гаворка? — о чём идёт речь?

questionnaire *m* анкета — анкета; *remplir un ~* запоўніць анкету — заполнить анкету

questionner *vt* (*sur qch*) пытаць — спрашывать

quête *f* 1. збор ахвяраванняў — сбор пожертвований; 2. пошукі, шуканне — поиски, разыскивание; *se mettre en ~* пачаць шукаць, расшукваць — начать разыскивать

queue *f* 1. хвост — хвост; 2. сцяблінка — стебелёк; 3. чарга — очередь; *faire la ~* стаяць у чарзе — стоять в очереди

qui *I pron. relat.* які — который; *II pron. inter.* хто? — кто?; ~ *est-ce ~?* хто гэта? — кто это?

quiconque *pron* усякі хто; хто толькі — всякий кто; кто только

- quiétude** [kjetyd] *f* 1. душэўны спакой — душевный покой; 2. цішыня — тишина
- quinquennat** *m* пяцігодка — пятилетка
- quintal** *m* цэнтнер — центнер
- quintette** [k(ц)ĕtĕt] *m муз.* квінтэт — муз. квинтет
- quinzaine** *f* 1. каля пятнаццаці — около пятнадцати; 2. два тыдні — две недели
- quinze** *I a* 1. пятнаццаць — пятнадцать; ~ cents паўтары тысячы, тысяча пяцьсот — полторы тысячи, тысяча пятьсот; ~ jours два тыдні — две недели; 2. пятнаццаты — пятнадцатый; page ~ пятнаццатая старонка — пятнадцатая страница; *II m* 1. (лічба) пятнаццаць — (цифра) пятнадцать; 2. пятнаццатае чысло — пятнадцатое число; le ~ décembre пятнаццатага снежня — пятнадцатое (пятнадцатого) декабря
- quinzième** *I a* пятнаццаты — пятнадцатый; *II m* пятнаццатая частка — пятнадцатая часть
- quiproquo** [kĭpɔko] *m (pl -s)* непаразуменне — недоразумение
- quittance** *f* 1. квітанцыя, квіток — квитанция; 2. распіска — расписка
- quite** *a* квіты, нічога не павінен — квит, ничего не должен; tous sommes ~s мы квіты — мы квиты
- quitter** *vt* 1. пакідаць — покидать, оставлять; 2. выходзіць з... — уходит из ...; ~ la chambre выйсці з пакою — выйти из комнаты; se ~ расставацца — расставаться
- quoi** *I pron. inter.* што? — что?; à ~ pensez-vous? пра што вы думаеце? — о чём вы думаете?; à ~ bon? навошта? нашто? — зачем?; de ~ s'agit-il? што такое? — в чём дело?; ~ de nouveau? што новага? — что нового?; *II pron. relat.* што — что; se à ~ j'aspire тое, да чаго я імкнуся — то, к чому я стремлюсь; *III interj.* ~! як! — как!; ~! vous regrettez? Як, вы ад'язджаеце? — Как, вы уезжаете?
- quoique** *conj* хоць, хаця — хотя
- quorum** [k(w)ɔɔm] *m* кворум — кворум
- quote-part** *f (pl quotes-parts)* доля, частка — доля, часть
- quotidien, -ne** *I a* штодзённы — ежедневный; *II m* штодзённая газета — ежедневная газета



- rabais** *m* скідка — скидка; *au ~ sa* скідкай — со скидкой
- rabaissement** *m* зніжэнне, паніжэнне — снижение, понижение
- rabaisser** *vt* 1. зніжаць, паніжаць — понижать, опускать;
2. спускаць цану — снижать цену
- rabatte** *vt* 1. адгінаць — отгибать; 2. апускаць — опускать;
3. зніжаць — сбавлять
- raboter** *vt* габляваць — строгать
- raboteu/x, -se** *a* шурпаты — шероховатый
- raccommodage** *m* папраўка, рамонт; цыраванне — починка, ремонт; штопка
- raccommoder** *vt* 1. рамантаваць; цыраваць — чинить; штопать; 2. выпраўляць — поправлять, исправлять; 3. прыміраць, мірыць — примирять, мирить
- raccourcir** *vt* укарочваць, скарачаць — укорачивать, сокращать
- raccrocher** *vt* 1. павесіць тэлефонную трубку — повесить телефонную трубку; 2. *разг.* падчапіць — *разг.* подцепить; *se ~ (à qch)* чапляцца — цепляться
- race** *f* 1. раса; род; племя — раса; род; племя; 2. парода — порода
- racheter** *vt* 1. выкупляць — выкупать; 2. загладжваць (*віну і пад.*) — искупать (*віну и т. п.*); *se ~* адкупіцца — откупиться
- racine** *f* карань — корень
- raciste** *I a* расісцкі — расистский; *II m* расіст — расист
- racler** *vt* 1. скрэбці — скоблить, скрести; 2. драпаць, драць — царапать
- raconter** *vt* расказваць, апавядаць — рассказывать
- radial, -e** *a* радыяльны — радиальный
- radiateur** *m* батарэя, радыятар — батарея, радиатор
- radiation** *I f* радыяцыя; выпрамяненне — радиация; излучение
- radiation** *II f* выкасоўванне, выкрэсліванне, выключэнне (*са спіскаў*) — вычёркивание, исключение (*из списков*)
- radical, -e** *I a* 1. карэнны, радыкальны — коренной, радикальный; 2. каранёвы — корневой; *II m* 1. *грам.* аснова — *грам.* основа; 2. *мат.* радыкал — *мат.* радикал
- radier** *I vi* выпрамяняць, выпраменьваць — излучать
- radier** *II vt* выкрэсліваць — вычёркивать
- radieu//x, -se** *a* 1. які выпраменьвае, праменны — лучеис-

- пускающий, лучистый; 2. прамяністы, ясны, радасны — лучезарный, сияющий, радостный
- radio I** *f* радыё — радио; à la ~, раг ~ па радыё — по радио
- radio II** *m* радыст — радист
- radiodiffusion** *f* 1. радыёперадача — радиопередача; 2. радыёвяшчанне — радиовещание
- radiogramme** *m* радыёграма — радиограмма
- radiographie** *f* рэнтгенаўскі здымак — рентгеновский снимок
- radiologue** *m* рэнтгенолаг — рентгенолог
- radioscopie** *f* рэнтгенаскапія — рентгеноскопия
- radiotélévisé, -e** *a* радыётэлевізійны — радиотелевизионный
- radis** *m* радыска — редиска
- radoucir** *vt* змякчаць — смягчать
- rafale** *f* шквал, парыў ветру — шквал, порыв ветра
- raffermir** *vt* умацоўваць — укреплять
- raffiné, -e** *a* 1. ачышчаны, рафінаваны — очищенный, рафинированный; sucre ~ цукар-рафінад — сахар-рафинад; 2. вытанчаны, далікатны — утончённый, изысканный
- raffiner** *vt* ачышчаць, рафінаваць — очищать, рафинировать
- raffoler** *vi (de)* траціць розум (вар'янецць) ад..., горяча кахаць — быть без ума от..., страстно любить
- rafle** *f* 1. аграбленне, абрабаванне; налёт — ограбление, налёт; 2. аблава — облава
- rafraichir** *vt* 1. асвязаць — освежать; 2. паднаўляць — подновлять
- rafraichissement** *m* 1. асвясненне — освежение; 2. падсілкоўванне — подкрепление; 3. *pl* прахаладжальныя напіткі — прохладительные напитки
- rage** *f* шаленства, раз'юшанасць — бешенство, ярость
- rager** *vi* шалець, вар'явацца; лютаваць — неистовствовать, беситься; faire ~ злаваць — бесить, злить
- ragoût** *m* рагу — рагу
- raid** *m* 1. рэйд, налёт, напад — рейд, налёт; 2. паездка — поездка; 3. *m* рэйс, пералёт — рейс, перелёт
- raide** *I a* 1. нягнуткі — негнушийся; 2. напружаны — напружённый; 3. круты (*пра лесвіцу*) — крутой (*о лестнице*); 4. непахісны — непреклонный; *II adv* крута — круто; tomber ~ mort упасці мёртвым — упасть замертво
- raideur** *f* 1. нягнуткасць — отсутствие гибкости; 2. крутасць — крутизна; 3. непахіснасць — непреклонность
- raidir** *vt* нацягваць — натягивать; ~le fil нацягваць дрот — натягивать проволоку; se ~ напружвацца — напрягаться
- raie** *f* 1. рыса, лінія — черта, полоса; 2. мяжа — межа; 3. прабор (*у валасах*) — пробор (*в волосах*)
- raifort** *m* хрэн — хрен
- rail** *m* рэйка — рельс

- railler** *vt* высмейваць — высмеивать
- raillerie** *f* насмешка; жарт — насмешка; шутка
- railleu//r, -se** I *a* насмешливы, жартаўлівы — насмешливый, шутливый; II *m* насмешник; жартаўнік — насмешник, шутник
- raisin** *m* вінаград — виноград; ~ *sec* разынкi — изюм
- raison** *f* 1. розум — разум, рассудок; 2. падстава, доказ, довад — основание, довод, мотив; *vous avez ~* ваша праўда — вы правы
- raisonnable** *a* 1. разважны, разважлівы, разумны — рассудительный, благоразумный, здравый; 2. слухны — дельный; 3. дастатковы — достаточный
- raisonnement** *m* разважанне, вывад — рассуждение, вывод
- raisonner** I *vi* разважаць — рассуждать; II *vt* 1. абдумваць — обдумывать; 2. пераконваць — убеждать
- rajeunir** I *vi* маладзец — молодеть; II *vt* 1. маладзіць — молодить; 2. абнаўляць — обновлять
- rajeunissement** *m* 1. амалоджванне, амаладжэнне — омоложение; 2. абнаўленне — обновление
- rajouter** *vt* дадаваць — прибавлять
- rajustement** *m* 1. прыладжванне; выпраўленне — прилаживание; исправление; 2. прымірэньне — примирение
- rajuster** *vt* 1. прыладжваць; папраўляць — прилаживать; поправлять; 2. прыміраць — примирять
- râle** *m*, **râlement** *m* хрып, хрыпенне — хрип, хрипение
- ralenti** *m* запавольванне — замедление; *au ~* павольна — медленно
- ralentir** I *vt* запавольваць — замедлять; II *vi* сцішаць ход, сцішацца — замедлять ход, замедляться
- ralentissement** *m* запавольванне — замедление
- râler** *vi* хрыпець — хрипеть
- rallonger** *vt* падаўжаць, нарошчваць — удлинять, наращивать
- rallye** [rali] *m* ралі — ралли
- ramage** *m* 1. узоры (на тканіне) — узоры (на ткани); 2. шчабятанне (птушак) — щебетание (птиц)
- ramasser** *vt* 1. падымаць, падбіраць; збіраць — поднимать; подбирать, собирать; 2. збіраць, аб'ядноўваць, яднаць — собирать, объединять
- rame** *f* вясло — весло
- rameau** *m* галіна — ветка
- ramener** *vt* 1. прыводзіць; адводзіць; прыносіць; прывозіць — приводить; отводить; приносить; привозить; 2. насоўваць на...; нацягваць — надвигать на...; натягивать
- ramer** *vi* веславаць — грести (вёслами)
- rameur** *m* вясляр — гребец

- ramification** *f* разгалінаванне, адгалінаванне — разветвление, ответвление
- ramifier (se)** разгаліноўвацца — разветвляться
- ramollir** *vt* 1. размякчаць — размягчать; 2. расслабляць — расслаблять
- rampe** *f* 1. парэнчы, поручні — перила, поручни; 2. рампа — рампа
- ramure** *f* 1. галіны дрэва — ветви дерева; 2. рога (*алея*) — рога (*олея*)
- ramper** *vi* 1. поўзаць — ползать; 2. слацца — стлаться; 3. *перан.* поўзаць, рабалеповаць — *перен.* пресмыкацца, рабалеповаць
- rancœur** *f* злосць, гаркота, прыкрасць — злоба, горечь, досада
- rançon** *f* 1. выкуп — выкуп; *payer* ~ заплаціць выкуп — заплаціць выкуп; 2. расплата, кара — расплата, возмездие
- rancune** *f* злапамятлівасць; злосць; крыўда — злопамятство; злоба; обида
- rang** *m* 1. рад, шарэнга, строй — ряд, шеренга, строй; *seger les* ~s самкнуць рады — сомкнуць ряды; 2. ранг, чын — ранг, чин
- ranger** *vt* 1. прыводзіць у парадак, прыбіраць, расстаўляць — прыводить в порядок, убирать, расставлять; 2. адносіць да... — причислять, относить к...; *se* ~ 1. адысціся ўбок — посторониться; 2. размяшчаць ў пэўным парадку — расплагацца в известном порядке; 3. (*à qch*) далучыцца (*да чаго-н.*) — прыкнуть (*к чому-л.*); 4. пасталець — остепениться
- ranimer** *vt* 1. ажыўляць — оживлять; 2. натхняць — воодушевлять
- rapacité** *f* драпежнасць, прагнасць, хцівасць — хищность, жадность, алчность
- rapatriement** *m* рэпатрыяцыя — репатриация
- rapatrier** *vt* рэпатрыіраваць — репатриировать; *se* ~ рэпатрыіравацца — репатриироваться
- râpe** *f* тарка — тёрка
- rapetisser** I *vt* 1. памяншаць, змяншаць — уменьшать; убавляць; 2. прыніжаць — умалять; II *vi* меншаць, памяншацца — уменьшаться, убывать; *les jours* ~ent дні меншаюць — дні убываюць
- rapide** I *a* 1. быстры, шпаркі — быстрый, скорый; 2. стромы, круты, абрывісты (*пра адхон і пад.*) — крутой, обрывистый (*об откосе и т. п.*); II *m* 1. кур'ерскі поезд (цягнік) — курьерский поезд; 2. парог (*на рацэ*) — порог (*реки*)
- rapidité** *f* хуткасць, шпаркасць — быстрота, скорость
- rapiécer** *vt* лапіць, латаць — чинить, латать

- rapine** *f* грабеж, крадзеж — грабёж, хищение
- rappel** *m* 1. адкліканне (*пасла*) — отзыв (*посла*); 2. выклік (*артыста*) — вызов (*артиста*); 3. напамін — напаміна-
нне; 4. званок (*тэлефона*) — звонок (*телефона*)
- rappeler** *vt* 1. адклікаць (*пасла*) — отзывать (*посла*); 2. вы-
клікаць (*артыста*) — вызывать (*артиста*); 3. нагадваць,
напамінаць — напамінаць; 4. перазваніць — перазво-
ніць; 5. *se ~* успамінаць, прыгадаваць — вспоминать,
припоминать
- rapport** *m* 1. даклад; рапарт, справаздача — доклад; рапорт,
отчёт; 2. адпаведнасць; суадносіны — соответствие; со-
отношение; *rap ~ à... у адносінах да... — по отношению*
к...; sous tous les ~s ва ўсіх адносінах — во всех отно-
шениях; 3. даход — доход; 4. pl узаемаадносіны — вза-
имоотношения
- rapporter** *vt* 1. прыводзіць назад; прыносіць — приводит
обратно; приносит; 2. дакладваць, паведамляць — до-
кладваць, сообщать; 3. даносіць (*на каго-н.*) — доно-
сить (*на кого-л.*); 4. даваць (*ураджай, даход*) — при-
носить (*урожай, доход*); *se ~ (à qch)* — адносіцца (*да*
чаго-н.) — относиться (*к чему-л.*)
- rapprochement** *m* набліжэнне, збліжэнне — приближение,
сближение
- rapprocher** *vt* 1. набліжаць, прысоўваць — приближать, при-
двигать; 2. супастаўляць — сопоставлять
- raquette** *f* ракетка — ракетка
- rare** *a* 1. рэдкі — редкий; *des cheveux ~s* рэдкія валасы —
редкие волосы; 2. запаволены (*пра пульс*) — замедлен-
ный (*о пульсе*)
- rarement** *adv* рэдка — редко
- rareté** *f* рэдкасць — редкость
- ras, -e** *I a* 1. голены — бритый; 2. гладкі — гладкий; *faïge*
table ~e сцерці з твару зямлі — стереть с лица земли;
II m: à (au) ~ de... loc. prép. на ўзроўні з... — в уровень
с...; *au ~ de l'eau* на ўзроўні з вадой — в уровень с водой
- raser** *vt* 1. галіць — брить; *se faïge ~* галіцца (*у цырульні*) —
бриться (*у парикмахера*); 2. зносіць, сціраць з твару
зямлі — сносить, стирать с лица земли; *se ~* галіцца —
бриться
- rasoir** *m* брытва — бритва; *~ de sûreté* бяспечная брытва —
безопасная бритва
- rassemblement** *m* 1. збіранне — собрание; 2. *ваен.* збор —
воен. сбор; 3. збор; аб'яднанне — скопление; объеди-
нение
- rassembler** *vt* збіраць; злучаць — собирать; соединять; *se ~*
збірацца — собираться
- rassis, -e** *a* чэрствы (*пра хлеб*) — чёрствый (*о хлебе*)

- rassurant**, -е а суцяшальны, які супакойвае — утешительный, успокаивающий; nouvelles ~es суцяшальныя навіны — утешительные новости
- rassurer** *vt* 1. супакойваць, падбадзёрваць — успокаивать, ободрять; 2. умацоўваць — упрочивать; se ~ супакойвацца — успокаиваться; rassurez-vous! супакойцеся! — успокойтесь!
- rat** *m* пацук — крыса
- rate** *f* селязёнка — селезёнка
- rateau** *m* граблј — грабли
- rater** I *vi* 1. даваць асечку — давать осечку; 2. *разм.* не ўдавацца — *разг.* не удаваться; II *vt* 1. прамахнуцца — промахнуться; 2. прапусціць выпадак — пропустить случай
- ratification** *f* ратыфікацыя — ратификация
- ratifier** *vt* ратыфікаваць — ратифицировать
- ration** *f* паёк, рацыён — паёк, рацион
- rationalisation** [rasjɔnalizasjɔ̃] *f* рацыяналізацыя — рационализация
- rationnel** [rasjɔnɛl], -le *a* рацыянальны, разумны, слушны — рациональный, разумный, дельный
- rationner** *vt* нарміраваць (*прадукты і пад.*) — нормировать (*продукты и т. п.*)
- rattacher** *vt* зноў прывязваць, звязваць — снова привязывать, завязывать; se ~ 1. прымацоўвацца — прикрепляться; 2. (à) мець сувязь з... — иметь связь с...; мець адносіны да... — иметь отношение к...
- rattraper** *vt* 1. зноў злавіць, схапіць — снова поймать, схватить; 2. даганяць — догонять, нагонять
- rauque** *a* хрыплы — хриплый
- ravage** *m* спусташэнне, разгром — опустошение, разгром
- ravager** *vt* спусташваць, разбураць — опустошать, разрушать
- ravaudage** *m* цыраванне — штопка; починка
- ravauder** *vt* цыраваць — штопать; чинить
- rave** *f* рэпа — репа
- ravin** *m* яр — овраг
- ravir** *vt* 1. выкрадаць — похищать; 2. захапляць — восхищать; être ravi быць у захапленні — быть в восторге
- raviser** (se) адумацца; перадумаць — одуматься; передумать
- ravissant**, -е а цудоўны — восхитительный
- ravisement** *m* захапленне, зачараванне — восторг, восхищение
- ravitaillement** *m* 1. забяспечванне — снабжение; ~ en vivres забеспячэнне харчаваннем — продовольственное снабжение; 2. харчаванне — питание
- ravitailer** *vt* забяспечваць (*харчаваннем, гаручым, боепры-*

- пасами*) — снабжать (питанием, горючим, боеприпасами); *se ~* забяспечвацца — обеспечиваться
- raviver** *vt* ажыўляць — оживлять; *~ une plaie* разверадзіць рану — разбередить рану
- rayé, -e** *a* 1. паласаты — полосатый; 2. выкраслены, выкасаваны — вычеркнутый
- rayer** *vt* 1. лінеіць; крэсліць — линовать; чертить; 2. выкрэліваць, выключаць — вычёркивать, исключать
- rayon** *I m* 1. прамень — луч; 2. радыус; раён — радиус; район; 3. спіца (*у коле*) — спица (*в колесе*)
- rayon** *II m* 1. паліца (*у шафе*) — полка (*в шкафу*); 2. баразна — борозда; 3. аддзел (*магазіна*) — отдел (*магазіна*); 4.: *~ de miel* соты — соты
- rayonne** *f* віскоза (*тканіна*) — вискоза (*ткань*)
- rayonnement** *m* 1. выпраменьванне — излучение; 2. ззянне — сияние; 3. распаўсюджванне — распространение
- rayonner** *vi* 1. ззяць, зіхацець — сиять, блистать; *~ de joie* свяціцца ад радасці — светиться радостью, сиять от радости; 2. выпраменьваць святло — излучать свет
- réacteur** *m* 1. рэактыўны рухавік — реактивный двигатель; 2. рэактар — реактор
- réaction** *f* рэакцыя — реакция
- réactionnaire** *I a* рэакцыйны — реакционный; *II m, f* рэакцыянер — реакционер
- réagir** *vi* 1. рэагаваць — реагировать; 2. процідзейнічаць, супрацьдзейнічаць — противодействовать
- réalisable** *a* які можна зрабіць — осуществимый, выполнимый
- réalisat//eur** *m, -rice* *f* кінарэжысёр — кинорежиссёр
- réalisation** *f* ажыццяўленне, рэалізацыя — осуществление, реализация
- réaliser** *I vt* 1. ажыццяўляць, рэалізоўваць — осуществлять, реализовывать; 2. (па) ставіць (*фільм*) — (по)ставить (*фильм*); *~ un film* паставіць фільм — поставить фильм; *II vi* уяўляць, разумець — представлять, понимать; *se ~* ажыццяўляцца — осуществляться
- réalisme** *m* рэалізм — реализм
- réaliste** *I a* рэалістычны — реалистический; *II m, f* рэаліст — реалист
- réalité** *f* рэчаіснасць, рэальнасць — действительность, реальность; *en ~* сапраўды — в действительности
- réapparaître** *vi* зноў з'яўляцца — снова появляться
- rebâter** *vt* перабудоўваць — перестраивать
- rebattre** *vt* 1. зноў біць — снова бить; 2. узбіваць (*матрац*) — перебивать (*матрас*); 3. паўтараць — твердить; *~ les oreilles* пратрубіць вушы — прожужжать уши
- rebelle** *I a* 1. мяцежны — мятежный; 2. (*à qn*) які пратэстуе;

- непакорлівы — протестуючий; непокорный; II *m, f* мяцежник — мятежник
- rebeller (se)** узбунтавацца — взбунтоваться
- rébellion** *f* 1. мяцеж, бунт — мятеж, бунт; 2. мяцежнікі, бунтаўшчыкі — мятежники, бунтовщики
- rebondir** *vi* адскокваць, падскокваць — отскакивать, подскакивать
- rebours** *m* 1. à ~, au ~ *loc. adv.* проці шэрсці; наадварот — против шерсти; наоборот; *marcher à ~* ісці задам наперад — идти задом наперёд; à ~ de..., au ~ de... *loc. prép.* наперакор — наперекор; 2. процілегласць — противоположность
- rebrousser** *vt* 1. узлахмачваць, кудлаціць (*валасы*) — взъерошивать, трепать (*волосы*); 2. : ~ chemin вярнуцца назад — вернуться обратно
- rébus** [rebys] *m* рэбус — ребус
- rebut** *m* [гэбу] брак, хлам — брак, хлам
- rebuter** *vt* 1. адштурхваць, адхіляць — отталкивать, отвергать; 2. бракаваць — браковать; 3. адбіваць ахвоту — отбивать охоту; 4. выклікаць агіду — вызывать отвращение
- récalcitrant, -e** I *a* 1. упарты, непаслухмяны — упрямый, строптивый; 2. вогнетрывалы — огнеупорный; II *m, f* упарты — упрямец; faire le ~ уперціся — заупрямиться
- récapitulation** *f* рэзюме — резюме
- récapituler** *vt* паўтараць; сцісла выкладаць — повторять; излагать вкратце
- récemment** *adv* нядаўна — недавно
- recensement** *m* 1. перапіс насельніцтва — перепись населения; 2. улік, перапіс — учёт, перепись
- récent, -e** *a* нядаўні, свежы — недавний, свежий
- récépissé** *m* распіска, квітанцыя — расписка, квитанция
- récepteur** *m* 1. (*радыё*)прыёмнік — (*радио*)приёмник; ~ de T.S.F. радыёпрыёмнік — радиоприёмник; 2. тэлефонная трубка — телефонная трубка
- réception** *f* 1. атрымманне — получение; 2. прыём, сустрэча — приём, встреча; 3. *спарт.* прызямленне (*пасля скачка*) — спорт. приземление (*после прыжка*)
- recette** *f* 1. выручка — выручка; 2. збор (*падаткаў і пад.*) — сбор (*налогов и т. п.*); 3. рэцэпт — рецепт
- receveu//г** *m, -se* *f* 1. прыёмшчык, зборшчык (*грошай*) — приёмщик, сборщик (*денег*); 2. кандуктар — кондуктор
- recevoir** *vt* 1. атрымліваць — получать; 2. прымаць, сустракаць (*наведвальнікаў, гасцей*) — принимать, встречать (*посетителей, гостей*); ~ des visites прымаць гасцей — принимать гостей; 3. прымаць (*браць*) на работу — принимать (*брать*) на работу

- recharge** *m* замена — замена; pièces de ~ запасныя часткі — запасныя часты
- réchapper** *vi* (*de, à qch*) 1. пазбавіцца, пазбегнуць — избавіцца, избежць; 2. ачуняць — выздоровець
- recharge** *f* 1. перазарадка — перезарядка; 2. запасны стрыжань (цюбік, балон) — запасной стержень (тубик, баллон)
- réchaud** *m* нагрывальнік — нагрыватель; ~ électrique электрычная плітка — электрычная плітка; ~ à pétrole газоўка, газніца — керосінка; ~ à gaz газавая плітка — газавая плітка
- réchauffer** *vt* разагрываць; сагрываць — разогрываць; согрываць
- rechausser** *vt* 1. пераабуваць — пераобуваць; 2. акучваць — окучваць; se ~ пераабуцца — пераобуцца
- recherche** *f* 1. пошукі — поіскы; 2. *pl* даследаванне — ісследование; 3. элэгантнасць, вытанчанасць — ізысканнасць, утончённасць; être mis avec ~ элэгантна апранацца — элэгантна одывацца
- rechercher** *vt* 1. шукаць — іскаць; 2. даследаваць — ісследовать; 3. дамагацца — дабывацца
- recherché, -e** *a* вытанчаны — ізысканны
- rechigner** *vi* бурчаць — ворчаць, брызжаць
- récidive** *f* рэцыдыў — рэцидив
- récipient** [resipjā] *m* 1. пасудзіна; рэзервуар — посуд; резервуар
- réciproque** *a* узаемны — взаімны
- récit** *m* апавяданне; аповесць — расказ; повесть
- récital** *m* (*pl -s*) сольны канцэрт — сольны канцерт
- récitation** *f* чытанне на памяць — чтенье наизусть
- réciter** *vt* 1. чытаць на памяць; дэкламаваць — чытаць наизусть; дэкламіраваць; ~ sa leçon адказваць урок — адвечць урок; 2. расказваць — расказываць
- réclamation** *f* 1. патрабаванне — трэбаванне; 2. скарга — жалоба; 3. рэкламацыя — рэкламацыя
- réclame** *f* рэклама — рэклама; faire de la ~ рэкламаваць — рэкламіраваць
- reclamer** I *vt* патрабаваць — трэбаваць; II *vi* прэрэчыць, пратэставаць — возражаць, пратэстываць
- réclusion** *f* (*турэмнае*) зняволенне — (*турэмнае*) заключенне
- récolte** *f* 1. уборка ўраджаю; жніво — уборка урожаю; жатва; 2. ураджай — уражай
- récolter** *vt* убіраць (збіраць) ураджай — убіраць уражай
- recommandation** *f* рэкамендацыя — рэкамендацыя
- recommander** *vt* 1. рэкамендаваць — рэкамендаваць; 2. раіць, радзіць — саветываць; 3. даручаць — поручаць
- recommencement** *m* аднаўленне — возновленне

- recommencer** *vt* зноў пачынаць, аднаўляць — снова начинать, возобновлять
- récompense** *f* узнагарода — награда; вознаграждение
- réconciliation** *f* прымірэнне — примирение
- réconcilier** *vt* прыміраць — примирять; *se ~* мірыцца — мириться
- reconduire** *vt* 1. праводзіць — провозжать; 2. выправаджаць — выпроваживать
- réconforter** *vt* 1. падмацоўваць — подкреплять; 2. падбадзёрваць — ободряць
- reconnaissance** *f* 1. прызнанне — признание; 2. удзячнасць — благодарность; 3. *ваен.* разведка — *воен.* разведка
- reconnaissant, -e** *a* удзячны — благодарный
- reconnaitre** *vt* 1. даведвацца, дазнавацца — узнавать; 2. пазнаваць, распазнаваць — признавать, опознавать; 3. прызнаваць, разумець — признавать, сознавать
- reconquérir** *vt* зноў заваёўваць — вновь завоевывать
- reconstituer** *vt* 1. аднаўляць — восстанавливать; воссоздавать; 2. узнаўляць — воспроизводить
- reconstitution** *f* аднаўленне; узнаўленне — восстановление; воссоздание
- reconstruction** *f* 1. рэканструкцыя — реконструкция; 2. перабудова — перестройка; 3. аднаўленне — восстановление
- reconstruire** *vt* перабудоўваць — перестраивать
- recopier** *vt* перапісваць — переписывать
- record** I *m* рэкорд — рекорд; *battre le ~* пабіць рэкорд — побить рекорд; *établir un ~* устанавіць рэкорд — установить рекорд; II *a* рэкордны — рекордный; *récolte ~* рэкордны ўраджай — рекордный урожай
- recourir** *vi* (*à qn, à qch*) звяртацца (*да каго-н., чаго-н.*) — прибегать (*к кому-л., чему-л.*)
- recouvrir** *vt* 1. зноў накрываць — снова покрывать; 2. цалкам пакрываць — полностью покрывать; 3. пакрываць (*vinu*) — скрывать (*vinu*)
- récréation** *f* 1. забава — развлечение; 2. перапынак (*у школе*) — перемена (*в школе*)
- recréer** *vt* аднаўляць — воссоздавать
- rectroqueviller (se)** 1. карабаціцца — коробиться; 2. скручвацца, сціскацца — съёживаться; 3. скруціцца ў клубочак — свернуться клубочком
- recrutement** *m* вярбоўка — вербовка
- recruter** *vt* набіраць, вербаваць — набирать, вербовать
- rectangle** *m* прамавугольнік — прямоугольник
- rectangulaire** *a* прамавугольны — прямоугольный
- recteur** *m* рэктар — ректор
- rectifier** *vt* 1. выпроставаць — выпрямлять; 2. выпраўляць — исправлять, выправлять

- rectiligne** *a* прамалінейны — прямолинейный
- reçu** *m* расписка, квіток — расписка, квитанция
- recueil** *m* зборнік — сборник
- recueillir** *vt* 1. збіраць — собирать; 2. даваць прытулак, прытуліць — давать приют, приютить; *se ~* сканцэнтроўвацца — сосредоточиваться
- recul** *m* 1. адступленне — отступление; 2. адлегласць — расстояние
- reculé, -e** *a* 1. аддалены — отдалённый; 2. даўні — давний
- reculer** *I vt* 1. адсоўваць — отодвигать; 2. адкладаць, адкладваць — оттягивать, откладывать; *II vi* адступаць, падавацца назад (задам) — отступать, пятиться
- reculons:** *à ~ loc. adv.* задам — задом, пятыся; *macher (aller) à ~* падавацца назад (задам) — пятиться
- rédacteur** *m* рэдактар — редактор; *~ en chef* галоўны рэдактар — главный редактор
- rédaction** *f* 1. рэдагаванне — редактирование; 2. напісанне — написание; 3. рэдакцыя — редакция
- redire** *I vt* паўтараць, дзяўбці — повторять, твердить; *II vi* ганіць — порицать; *trouver à ~* прэчыць — возражать
- redoubler** *vt* 1. падвойваць; умацняць — удваивать; усиливать; 2. падшываць новую падкладку — подшивать новую подкладку
- redoutable** *a* страшны, небяспечны — страшный, опасный
- redouter** *vt* баяцца, асцерагацца — бояться, опасаться
- redressement** *m* 1. выпрамленне — выпрямление; 2. выпраўленне — исправление; 3. аднаўленне — восстановление, возрождение
- redresser** *vt* выпрамляць; выпраўляць — выпрямлять; исправлять; *se ~* выпрамляцца; выпраўляцца — выпрямляться; исправляться
- réduction** *f* памяншэнне, скарачэнне — уменьшение, сокращение; *la ~ des armements* скарачэнне ўзбраення — сокращение вооружения
- réduire** *vt* 1. памяншаць; скарачаць — уменьшать; сокращать; 2. (*à*) даводзіць да... — доводить до...; 3. *~ en...* ператвараць у... — обращать в..., превращать в...
- réduit, -e** *I a* паменшаны, скарачаны — уменьшенный, сокращённый; *à prix ~s* па зніжаных цэнах — по сниженным ценам
- réduit** *II m* хаціна, кут — лачуга, угол
- réédifier** *vt* перабудоўваць; аднаўляць — перестраивать; восстанавливать
- rééditer** *vt* перавыдаваць — переиздавать
- réédition** *f* перавыданне — переиздание
- rééducation** *f* перавыхаванне — перевоспитание
- rééduquer** *vt* перавыхоўваць — перевоспитывать

- réel**, **-le** *a* сапраўдны; рэальны — истинный; реальный
- réélire** *vt* перавыбіраць — переизбирать
- rééquiper** *vt* пераабсталяваць — переоборудовать
- refaire** *vt* 1. перарабляць; папраўляць — переделывать; исправлять; 2. рабіць нанова — делать заново; *se ~* падмацаваць свае сілы — подкрепить свои силы
- réfectoire** *m* сталовая (*у школе, бальніцы і пад.*) — столовая (*в школе, больнице и т. п.*)
- référence** *f* даведка; спасылка — справка; ссылка
- référer** I *vt* (*qch à qn*) прыпісваць каму-н.— приписывать кому-л.; II *vi* дакладваць — докладывать; ~ *de* дакладваць аб...— докладывать о...; *se ~ à* I. мець адносіны да...— иметь отношение к...; 2. спасылацца на...— ссылаться на...
- réfléchir** I *vt* *фіз.* адбіваць — *фіз.* отражать; II *vi* (*à qch, sur qch*) думаць, раздумваць — размышлять, раздумывать
- réflecteur** *m* рэфлектар — рефлектор
- reflet** *m* адлюстраванне — отражение
- réfléter** *vt* адлюстроўваць — отражать; *se ~* адлюстроўвацца — отражаться
- réflexe** *m* рэфлекс — рефлекс
- réflexion** *f* 1. *фіз.* адбітак — *фіз.* отражение; 2. развага, разважанне, роздум — размышление, рассуждение
- reflux** *m* адліў — отлив
- réforme** *f* пераўтварэнне, рэформа — преобразование, реформа
- réformer** *vt* пераўтвараць — преобразовывать
- refrain** *m* прыпеў, рэфрэн — припев, рефрен
- réfrigérateur** *m* халадзільнік — холодильник
- réfrigérer** *vt* замарожваць, астуджваць — замораживать, охлаждать
- refroidir** I *vt* 1. ахалоджваць, астуджваць — охлаждать, остуживать; 2. расхалоджваць — расхоложивать; II *vi* астываць, ахалоджвацца — остывать, охлаждаться; *se ~* стыць — стынуть; *le potage se ~it* суп стыне — суп стынет
- refroidissement** *m* 1. ахалоджванне — охлаждение; 2. прастуда — простуда
- refuge** *m* 1. прыстанішча, прытулак — убежище, пристанище
- réfugié** *m, -e f* бежанец — беженец
- réfugier (se)** хавацца, уцякаць — укрываться, бежать
- refus** *m* адмова — отказ
- refuser** *vt* 1. адмаўляцца, адхіляць — отказываться, отклонять; 2. адмаўляць у чым-небудзь — отказывать в...
- réfuter** *vt* абвяргаць — опровергать
- régal** *m* (*pl régals*) 1. пачастунак, ласунак — угощение,

- лакомство; 2. банкет, банкетаванне — пир, пирше-
ство
- régaler** *vt* частаваць — угощать; *se ~* 1. банкетаваць, часта-
вацца — пировать, угощаться; 2. атрымліваць задаваль-
ненне — получать удовольствие
- regard** *m* позірк — взгляд; *jeter un ~ зірнуць, кінуць вокам* —
бросить взгляд
- regarder** *vt* 1. глядзець — смотреть; 2. датычыцца каго-н.,
чаго-н. — касаться кого-л., чего-л.; *cela ne me ~e pas*
гэта мяне не датычыцца — это меня не касается
- régénérer** *vt* адраджаць; аднаўляць — возрождать; восста-
навливать
- régimber** *vi* брыкацца — брыкаться
- régime** *m* 1. рэжым — режим; 2. лад — строй; 3. дыета —
диета
- région** *f* вобласць; мясцовасць; раён — область; местность;
район
- régional**, *-e a* абласны, раённы — областной, районный
- règle** *f* 1. правіла — правило; 2. лінейка — линейка
- régulé**, *-e a* 1. рэгулярны; устаноўлены — регулярный; уста-
новленный; 2. лінеены — линованный; 3. адрэгуляваны —
отрегулированный
- règlement** *m* 1. упарадкаванне, урэгуляванне — упорядоче-
ние, урегулирование; 2. пастаnova — постановление;
3. рэгламент; статут — регламент; устав
- réglementer** *vt* упарадкаваць; рэгламентаваць — упорядо-
чить; регламентировать
- régler** *vt* 1. лінеіць — линовать; 2. прызначаць, устанаўлі-
ваць — назначать, устанавливать; 3. уладжваць; рэгу-
ляваць — улаживать; регулировать; 4. вывяраць — выве-
рять; 5. разлічвацца, плаціць — рассчитываться, пла-
тить
- règne** *m* 1. царстваванне, праўленне — царствование, прав-
ление; 2. царства, панаванне — царство, господство
- régner** *vi* 1. царстваваць — царствовать; 2. панаваць, цара-
ваць — господствовать, царить
- regorger** *vi* 1. выступаць за берагі — выступать за края;
2. быць багатым (*на нешта*) — изобиловать (*чем-то*)
- régression** *f* рэгрэс — регресс
- regret** *m* шкадаванне — сожаление
- regrettable** *a* сумны; прыкры — прискорбный; досадный
- regretter** *vt* шкадаваць — жалеть, сожалеть
- régularisation** *f* упарадкаванне, урэгуляванне — упорядоче-
ние, урегулирование
- régulariser** *vt* упарадкоўваць, рэгуляваць — упорядочивать,
регулировать
- régularité** *f* 1. правільнасць, рэгулярнасць — правильность,

- регулярность; 2. дакладнасць, акуратнасць — точность, аккуратность
- réguli//er, -ère** *a* 1. правильны — правильный; 2. дакладны, акуратны — точный, аккуратный
- régulièrement** *adv* 1. рэгулярна — регулярно; 2. дакладна, акуратна — точно, аккуратно
- réhabilitation** *f* рэабілітацыя — реабилитация
- réhabiliter** *vt* рэабілітаваць — реабилитировать
- rehaussement** *m* павышэнне; узняцце — повышение; поднятие
- rehausser** *vt* 1. павышаць, узнімаць, уздымаць — повышать, поднимать; 2. падкрэсліваць, адцяняць — подчёркивать, оттенять
- réimprimer** *vt* 1. перадрукоўваць — перепечатывать; 2. пера-
выдаваць — переиздавать
- rein** *m* 1. нырка — почка; 2. *pl* паясніца — поясница
- reine** *f* 1. каралева — королева; 2. ферзь — ферзь
- réintégrer** *vt* 1. аднаўляць (*у правах*) — восстанавливать (*в правах*); 2. вяртаць — возвращать, водворять
- rejaillir** *vi* 1. пырскаць — брызгать; 2. адскокваць — отскаки-
вать
- rejet** *m* 1. адхіленне — отклонение; 2. бат. гучок, парастак —
бот. отросток, побег
- rejeter** *vt* 1. адкідаць; адбіваць — отбрасывать; отражать; 2. адхіляць — отклонять; 3. пускаць парасткі — пускать
побеги; 4. (*sur*) зварочваць (*на каго-н. вину і пад.*) —
сваливать (*на кого-л. вину и т. п.*)
- rejeton** *m* 1. парастак — побег; 2. нашчадак — отпрыск, по-
томок
- rejoindre** *vt* 1. яднаць з...; далучацца да... — соединять с...; присоединяться к...; 2. даганяць — догонять; 3. вяртацца ў... — возвращаться в...
- réjouir** *vt* радаваць, весяліць — радовать, веселить; *se ~* ра-
давацца, весяліцца — радоваться, веселиться
- réjouissance** *f* 1. весялосць — веселье; 2. *pl* святы — праздни-
ства
- relâche** *m* 1. перапынак, адпачынак — остановка, перерыв, отдых; *sans ~ loc. adv.* бесперапынна — непрерывно; 2. «спектакля няма» (*анонс*) — «спектакля нет» (*анонс*)
- relais** *m* 1. спарт. эстафета — спорт. эстафета; 2. змена — смена; *travail par ~* пазменная работа — посменная работа; 3. эл. рэле — эл. реле
- relater** *vt* 1. выкладаць, апісваць — излагать, описывать; 2. паведамляць — сообщать
- relati//f, -ve** *a* адносны — относительный
- relation** *f* 1. адносіны, дачыненне, сувязь — отношение, связь; 2. *pl* узаемаадносіны — взаимоотношения; 3. *pl* знаёмыя, сувязі — знакомые, связи

- relaxer** *vt* 1. вызваляць, аслабляць — освобождаць, ослабляць; *se* ~ 1. расслабіць мышцы — расслабіць мышцы, 2. адпачыць — отдохнуць
- relayer** *vt* змяняць — смяняць; *se* ~ змяняць адзін аднаго — смяняць друг друга
- reléguer** *vt* 1. ссылаць — ссылаць; 2. *перан.* адсоўваць — *перен.* отодвигать
- relèvement** *m* 1. падыманне — поднятне; 2. аднаўленне — восстановление
- relever** I *vt* 1. падымаць; прыпадаймаць — поднимать, приподнимать; 2. аднаўляць — восстанавліваць; 3. адзначаць (*памылкі і пад.*) — отмечать (*ошибки и т. п.*); II *vi* 1. залежаць ад... — завесць от...; 2. папраўляцца — выздоравліваць; *se* ~ 1. устаць — встать; 2. ачуньваць ад... — оправляцца от...
- relief** *m* выпукласць, рэльеф — выпуклость, рельеф; *cinéma ep* ~ стэрэакіно — стереокино
- relier** *vt* 1. звязваць, аб'ядноўваць — связывать, объединять; 2. перавязваць — перевязывать; 3. пераплятаць (*кнігу*) — переплетать (*книгу*)
- religieu//x, -se** I *a* рэлігійны — религиозный; II *m, f* манах — монах
- religion** *f* рэлігія; веравызнанне — религия; вероісповеданне
- relire** *vt* перачытваць — перечитывать
- reliure** *f* пераплёт — переплёт
- reluire** *vi* ззяць, блішчаць — сиять, блестеть
- reluisant, -e** *a* бліскучы — блестящий
- remâcher** *vt* перажоўваць — пережёвывать
- remanier** *vt* перарабляць — переделывать
- remarquable** *a* выдатны — замечательный
- remarque** *f* заўвага — замечание, примечание
- remarquer** *vt* заўважаць, зазначаць — замечать, отмечать
- remblai** *m* насып — насыпь
- remboursement** *m* выплата; плата; зварот доўгу — выплата; уплата; возвращение долга
- rembourser** *vt* выплачваць; кампенсаваць страты — уплачивать; возмещать убытки
- remède** *m* лякарства — лекарство; *prendre un* ~ прымаць лякарства — принимать лекарство
- remédier** *vi* (*à qch*) 1. памагаць (*ад чаго-н.*) — помогать (*от чего-л.*); 2. прадухіляць — предотвращать, устранять
- remémorer** *vt* нагадваць — напоминать; *se* ~ успамянаць — вспоминать
- remerciement** *m* удзячнасць — благодарность
- remercier** *vt* 1. (ад)дзякаваць — (от)благодарить; 2. далікатна адмовіць — вежливо отказать

- remise** *f* 1. уручэнне, перадача — вручение, передача; 2. ад-тэрміноўка — отсрочка; 3. скідка — скидка
- remettre** *vt* 1. класці, ставіць на ранейшае месца — класть, ставить на прежнее место; 2. уручаць, перадаваць — вручать, передавать; 3.: *se* ~ папраўляцца, здаравець, ачуньваць — поправляться, выздоравливать, приходит в себя
- remmener** *vt* адводзіць назад — уводіць обратно
- remonter** I *vi* 1. падымацца зноў — подниматься снова; 2. (à) браць пачатак (*ad чаго*) — восходит к...; II *vt* 1. падымацца зноў па... — подниматься снова по...; ~ l'escalier зноў падымацца па лесвіцы — снова подниматься по лестнице; 2. плысці ўверх (па рацэ) — плыть вверх (по реке); 3.: ~ le moral падбадзёрываць — приободрить; 4.: ~ une montre заводзіць гадзіннік — заводит часы; *se* ~ набірацца сілы — набираться сил
- remontrance** *f* вымова; заўвага; дакор — выговор; замечание; упрёк
- remords** [гэмэ:г] *m* мукі сумлення — угрызения совести
- remorquer** *vt* буксіраваць — буксировать
- remorqueur** *m* буксірнае судна, буксір — буксирное судно, буксир
- remous** *m* вір — водоворот
- rempart** *m* земляны вал, крапасная сцяна — земляной вал, крепостная стена
- remplaçant, m, -e** *f* 1. намеснік — заместитель; 2. запасны ігрок — запасной игрок
- remplacement** *m* замена; замяшчэнне — замена; замещение
- remplacer** *vt* замяняць; замяшчаць — заменять; замещать
- remplir** *vt* 1. напуўняць — наполнять; 2. запаўняць (*бланк і пад.*) — заполнять (*бланк и т. п.*); 3. выконваць — исполнять, выполнять
- remporter** *vt* 1. адносіць, вывозіць, браць з сабой — уносить, увозить; брать с собой; 2. выйграваць — выигрывать; ~ une victoire перамагаць — победить
- remuant, -e** *a* рухомы — подвижной
- remuer** I *vt* 1. рухаць, варушыць — двигать, шевелить; 2. кранаць, узрушваць; хваляваць; трэсці — трогать; волновать; трясать; II *vi* рухацца, варушыцца — двигаться, шевелиться
- rémunération** *f* узнагарода; аплата — вознаграждение; оплата
- remunerer** *vt* узнагароджваць, плаціць за... — вознаграждать, платить за...
- renaissance** *f* адраджэнне — возрождение
- renaître** *vi* 1. адраджацца — возрождаться; 2. ачуньваць — выздоравливать

- renard** *m* лиса, лісица — лиса, лисица
- rencontre** *f* сустрэча — встреча; aller (venir) à la ~ пайсці насустрэч — пойти навстречу
- rencontrer** *vt* сустракаць — встречать; se ~ сустракацца — встречаться
- rendement** *m* 1. даходнасць — доходность; ~ économiq̄ue рэнтабельнасць — рентабельность; 2. прадукцыйнасць; выпрацоўка — производительность; выработка; 3. ураджайнасць — урожайность
- rendez-vous** *m* спатканне — свидание
- rendre** *vt* 1. аддаваць, вяртаць — отдавать, возвращать; 2. перадаваць — передавать; 3. даводзіць да якога-н. стану — приводить в какое-л. состояние; ~ heurieux ашчаслівіць — осчастливить; se ~ 1. адпраўляцца — отправляться; 2. здавацца — сдаваться
- rène** *f* 1. ляйчына — вожжа; 2. *pl* руль кіравання — бразды правлення
- renfermé, -e** I *a* скрытны — скрытый; II *m* затхласць — затхлость
- renfermer** *vt* 1. зноў замыкаць — снова запирать; 2. змяшчаць, утрымліваць (*у себе*) — заключать, содержать (*в себе*)
- renflement** *m* уздуцце — вздутие
- renforcement** *m* умацаванне — укрепление
- renforcer** *vt* умацняць, падмацоўваць — усиливать, подкреплять
- renfrogner** *vt* хмурыць, насупліваць — хмурить, морщить; se ~ насупіцца — насупиться
- rengorger (se)** важнічаць — важничать
- reniément** *m* адмаўленне; рэнегацтва — отрицание; ренегатство
- renier** *vt* адмаўляць, не прызнаваць; адракацца — отрицать, не признавать; отрекаться
- renifler** *vi* фыркаць; сапці — фыркать; сопеть
- renne** *m* паўночны алень — северный олень
- renom** *m* рэпутацыя — репутация
- renommé, -e** *a* славыты — знаменитый
- renommé** *f* слава, вядомасць — слава, известность
- renoncer** *vi* (*à qch*) адмаўляцца, адракацца — отказываться, отрекаться
- renonciation** *f* адрачэнне — отречение
- renouveler** *vt* 1. аднаўляць — возобновлять; 2. абнаўляць — обновлять; 3. адбудоўваць — восстанавливать
- renouvellement** *m* 1. аднаўленне — возобновление; 2. абнаўленне — обновление
- renseignement** *m* даведка, звестка — справка, сведение; bureau de ~s бюро даведак — справочное бюро
- renseigner** *vt* даваць даведкі; даводзіць да чыйго-н. ведама —

- давать справки; осведомлять; *se ~* даведвацца, наводзіць даведкі — справляться, наводить справки
- rente** *f* рэнта — рента
- rentrée** *f* 1. вяртанне — возвращение; 2. узнаўленне работы, заняткаў (*пасля канікулаў*) — возобновление работы, занятий (*после каникул*); 3. уборка (*ураджаю*) — уборка (*урожая*)
- rentrer** I *vi* 1. вяртацца — возвращаться; 2. зноў уваходзіць — снова входит; 3. паступаць (*пра даходы*) — поступать (*о доходах*); II *vt* убіраць (*ураджай*) — убирать (*урожаем*)
- renverse**: *f* *tomber à la ~* упасці дагары — упасть навзничь
- renverser** *vt* 1. перакульваць; вывальваць; задзіраць — перевёртывать; опрокидывать; запрокидывать; 2. разліваць — проливать; 3. скідаць, звяргаць — свергать
- renvoi** *m* 1. адпраўка назад; вяртанне — отправка обратно; возвращение; 2. звальненне, адкліканне — увольнение; отозвание; 3. зноск, заўвага (*у кнізе*) — сноск; примечание (*в книге*)
- renvoyer** *vt* 1. адпраўляць назад, вяртаць — отсылать обратно; возвращать; 2. звальняць — увольнять; 3. адтэрміноўваць — отсрочивать
- réorganisation** *f* рэарганізацыя — реорганизация
- réorganiser** *vt* рэарганізоўваць — реорганизовывать
- répaire** *m* логав, бярог — логово, берлога
- répandre** *vt* 1. разліваць; рассыпаць; перасыпаць — проливать; рассыпать; просыпать; 2. распаўсюджаць — распространять
- répandu, -e** *a* распаўсюджаны — распространённый
- réparaître** *vi* зноў з'яўляцца — вновь появляться
- réparation** *f* 1. рамонт — ремонт; 2. пакрыццё; рэпарацыя — возмещение; репарация; *coup de pied de ~ спорт.* пенальці — *спорт.* пенальти
- réparer** *vt* 1. рамантаваць — чинить, ремонтировать; 2. пакрываць — возмещать; 3. аднаўляць — восстанавливать
- repartie** *f* рэпліка, пярэчанне — реплика, возражение
- repartir I** *vt* трапна пярэчыць — метко возражать
- repartir II** *vi* 1. зноў паехаць — снова уехать; 2. паехаць назад — поехать обратно
- répartir** *vt* размяркоўваць — распределять
- répartition** *f* размеркаванне; размяшчэнне — распределение; размещение
- repas** *m* ежа, яда — еда
- repasser** I *vi* зноў праходзіць, праязджаць — снова проходить, проезжать; II *vt* 1. зноў пераходзіць, пераязджаць (*праз што-н.*) — опять переходит, переезжает (*через что-л.*); 2. праглядаць, прачытваць зноў — просматри-

- вать, прочитывать ещё раз; 3. прасавать, гладзіць — гладить, утюжить
- repeindre** *vt* перафарбоўваць — перекрашивать
- repentir** *m* раскаянне — раскаяние
- repentir (se) (de)** раскайвацца, каяцца — раскаиваться, сожалеть (*o*)...
- répercussion** *f* 1. адбіццё, адлюстраванне (*святла, гука*) — отражение (*света, звука*); 2. водгук, водгалас; рэзананс; вынік — отзвук, отголосок; резонанс; последствие
- répétition** *f* 1. паўтор, паўтарэнне — повторение; 2. рэпетыцыя — репетиция; ~ *générale* генеральная рэпетыцыя — генеральная репетиция
- répéter** *vt* 1. паўтараць — повторять; 2. рэпеціраваць — репетировать
- repiquer** *vt* 1. зноў укалоць — вновь уколоть; 2. перасаджваць (*расліны*) — пересаживать (*растения*); 3. рэтушаваць — ретушировать
- répit** *m* перадышка — передышка
- replacer** *vt* 1. змяшчаць на ранейшае месца — помещать на прежнее место; 2. зноў прызначаць на пасаду — снова назначать на должность
- repl/et, -ète** *a* поўны, тоўсты — полный, тучный
- replier** *vt* зноў складаць; зноў згінаць — снова складывать, снова сгибать; *se* ~ выгінацца — изгибаться; *se* ~ *sur soi-même* засяродзіцца, сканцэнтравацца — замкнуться в себе, сосредоточиться
- réplique** *f* прэрэчанне, рэпліка — возражение, реплика
- répliquer** *vt, vi* адказваць; прэрэчыць — отвечать; возражать
- répondre** I *vt* адказваць; прэрэчыць — отвечать; возражать; II *vi* 1. (*à qch*) адпавядаць (*чаму-н.*) — соответствовать (*чему-л.*); 2. (*de qn, de qch*) ручацца (*за каго-н., за што-н.*) — ручаться (*за кого-л., за что-л.*)
- réponse** *f* адказ — ответ; *en* ~ *à...* у адказ на... — в ответ на...
- reportage** *m* рэпартаж — репортаж
- reporter** I *vt (à)* 1. адносіць назад — относить обратно; 2. пераносіць — переносить
- reporter** II [rəpɔrtɛr] *m* рэпарціёр — репортёр
- repos** *m* спакой, адпачынак — покой, отдых; *jour de* ~ выхадны дзень — выходной день
- reposer** I *vt* зноў пакласці — снова положить; II *vi* 1. ляжаць; спачываць; быць пахаваным — лежать; покаяцца; быць пахороненым; 2. (*sur*) грунтавацца на... — основываться на...; *se* ~ 1. адпачываць — отдыхать; 2. (*sur*) спадзявацца (*на каго-н., што-н.*) — полагаться (*на кого-л., на что-л.*)
- repousser** *vt* 1. адпіхаць, адбіваць — отталкивать, отбивать; 2. адхіляць — отклонять

reprendre I *vt* 1. браць назад — брать обратно; 2. зноў браць, браць яшчэ; зноў палажыць сабе; наліць — снова брать, брать ещё; снова себе положить; налить; ~ du gôti — палажыць сабе яшчэ смажаніны — положить себе ещё жаркого; 3. працягваць, аднаўляць (*работу, размову i пад.*) — продолжать, возобновлять (*работу, разговор и т. п.*); II *vi* 1. зноў пачынацца, працягвацца — возобновляться, продолжаться; 2. ачуняць пасля хваробы — оправиться после болезни; 3. ажыўляцца (*аб справах i пад.*) — оживляться (*о делах и т. п.*); se ~ 1. аваладаць сабой; схамянуцца — овладеть собой; спохватиться; 2. (*à faire qch*) зноў пачаць што-н. — снова начать что-л.

représentant *m, -e f* прадстаўнік — представитель; ~ de peuple народны прадстаўнік, дэпутат — народный представитель, депутат; ~ commercial гандлёвы прадстаўнік — торговый представитель

représentati//*f, -ve a* прадстаўнічы — представительный

représentation *f* 1. паказ, адлюстраванне — изображение, воспроизведение; 2. спектакль, паказ — спектакль, представление; 3. прадстаўніцтва — представительство

représenter *vt* 1. паказваць, адлюстроўваць — изображать, воспроизводить; 2. паказваць (*на сцэне*) — представлять (*на сцене*); 3. быць прадстаўніком — представлять ствовать

répressi//*f, -ve a* рэпрэсіўны — репрессивный

répression *f* задушэнне, рэпрэсія — подавление, репрессия

réprimande *f* вымова — выговор

réprimander *vt* рабіць вымову — делать выговор

reprise *f* 1. узяцце назад — взятие обратно; 2. паўтарэнне — повторение; 3. аднаўленне — возобновление; *a plusieurs ~s* неаднаразова — неоднократно

repriser *vt* цыраваць — чинить; штопать

réprobation *f* асуджэнне, неадабрэнне — осуждение, неодобрение

reproche *m* папрок — упрёк; *sans ~* бездакорны — безупречный

reprocher *vt (qch à qn)* папракаць — упрекать

reproduction *f* узнаўленне, рэпрадукцыя — воспроизведение, репродукция

reproduire *vt* узнаўляць, рэпрадуктаваць — воспроизводить, репродуцировать; se ~ размнажацца, рэпрадуктавацца — размножаться, воспроизводиться

réprouver *vt* не адабраць, ганьбаваць — не одобрять, порицать

geru, -e a 1. сыты — сытый; 2. *перан.* сыты, здаволены — *перен.* пресыщенный, пресытившийся

- républicain, -e** I *a* рэспубліканскі — республиканский; II *m, f* рэспубліканец — республиканец
- république** *f* рэспубліка — республика; République Française Французская Рэспубліка — Французская Республика; ~ fédérée саюзная рэспубліка — союзная республика
- répugnance** *f* агіда — отвращение
- répugner** *vi* 1. (*à*) гадзіцца (*ад чаго-н.*) — испытывать отвращение к...; 2. выклікаць агіду — внушать отвращение; 3. (*à qch*) пярэчыць (*чаму-н.*) — противоречить (*чому-л.*)
- répulsion** *f* 1. адпыханне — отталкивание; 2. агіда — отвращение
- réputation** *f* рэпутацыя — репутация
- réputé, -e** *a* выдатны, славыты — известный, знаменитый
- requin** *m* акула — акула
- réquisitionner** *vt* рэквізаваць — реквизировать
- réseau** *m* 1. сетка; спляценне — сетка, сеть; сплетение; 2. чыгуначная сетка — железнодорожная сеть; 3. падпольная арганізацыя — подпольная организация
- réserve** *f* 1. стрыманасць — сдержанность; 2. запас, рэзерв — запас, резерв; *en* ~ на запас, *у* запас — про запас; 3. агаворка — оговорка; *sans* ~ безагаворачна — безоговорочно
- réservé, -e** *a* 1. стрыманы — сдержанный; 2. забраніраваны — бронированный
- réserver** *vt* 1. браніраваць — бронировать; 2. прыберагаць, адкладваць — берегать, откладывать; 3. (*à qch*) прызначаць — предназначать
- réservoir** *m* 1. вадаём; вадасховішча — водоём; водохранилище; 2. рэзервуар; бак — резервуар; бак
- résidence** *f* 1. пастаяннае месцапражыванне — постоянное местожительство; 2. рэзідэнцыя — резиденция
- résider** *vi* 1. жыць — проживать; 2. (*en, dans*) састаяць, заключацца — состоять, заключаться
- résigner (se)** (*à qch*) пакарацца, скарацца — покоряться, смиряться
- résistance** *f* 1. супраціўленне — сопротивление; la Résistance рух Супраціўлення — движение Сопротивления; 2. стойкасць — стойкость
- résistant, -e** I *a* (*à qch*) 1. той, хто супраціўляецца — сопротивляющийся; 2. стойкі; устойлівы — стойкий; прочный; II *m, f* удзельнік руху Супраціўлення — участник движения Сопротивления
- résister** *vi* (*à*) супраціўляцца; процістаяць — сопротивляться; прывостаяць
- résolu, -e** *a* рашучы — решительный
- résolution** *f* 1. рашэнне, вырашэнне — (раз)решение; 2. рэ-

- залюция, пастанова — резолюция, постановление; 3. рашучасць — решительность
- résonance** *f* рэзананс — резонанс
- résonner** *vi* гучаць; чуцца — звучать; раздаваться
- résoudre** *vt* 1. рашаць, вырашаць — (раз)решать; 2. (*à qch*) схіляць (*да чаго-н.*) — склонять (*к чому-л.*); *se* ~ ад-важвацца на што-н. — решаться на что-л.
- respect** *m* павага — уважение
- respectable** *a* паважаны — уважаемый
- respecter** *vt* шанаваць — уважать
- respectueux** // **x**, **-se** *a* пачцівы — почтительный
- respiration** *f* дыханне — дыхание
- respiratoire** *a* дыхальны — дыхательный
- respirer** I *vi* 1. дыхаць; уздыхнуць — дышать; вздохнуть; 2. пераводзіць дух — переводить дух; II *vt* удыхаць (*што-н.*); дыхаць (*чым-н.*) — вдыхать (*что-л.*); дышать (*чем-л.*)
- resplendir** *vi* ззяць — блистать
- resplendissant**, **-e** *a* ззяючы — сияющий
- responsabilité** *f* адказнасць — ответственность
- responsable** *a* адказны; упаўнаважаны — ответственный; уполномоченный
- ressemblance** [rəsəblɑ̃s] *f* падабенства — сходство
- ressemblant** [rəsəblɑ̃], **-e** *a* падобны — похожий
- ressembler** *vi* (*à*) быць падобным да... — походить, быть похожим на...
- resserrer** [rəsɛrɛ] *vt* 1. сцягваць; сціскаць — стягивать; сжимать; 2. умацоўваць — укреплять; 3. памяншаць; абмяжоўваць — уменьшать; ограничивать
- ressort** I [rəsɔ:r] *m* 1. ведамства — ведомство; 2. кампетэнцыя — компетенция
- ressort** II [rəsɔ:r] *m* 1. пругкасць — упругость; 2. спружына; рысора — пружина; рессора; 3. энергія; сіла — энергия; сила
- ressortir** [rəsɔ:rʲi:r] *vi* 1. зноў выходзіць — снова выходить; 2. выдавацца; вылучацца — выдаваться; выделяться; 3. вынікаць з... — следовать из...
- ressource** [rəsurs] *f* 1. сродак, спосаб — средство, способ; 2. *pl* рэсурсы — ресурсы
- restant** I, **-e** *a* які застаецца — остающийся; *poste* ~ *e* да запатрабавання — до востребования
- restant** II *m* астатак — остаток
- restaurant** *m* рэстаран — ресторан
- restauration** *f* рэстаўрацыя, аднаўленне — реставрация, восстановление
- restaurer** *vt* рэстаўрыраваць, аднаўляць — реставрировать, восстанавливать

- reste** *m* астатак; рэшта, здача — остаток; сдача; *du ~*, *au ~* зрэшты — впрочем
- rester** *vi* заставацца; быць — оставаться; пребывать
- restituer** *vt* 1. вяртаць — возвращать; 2. аднаўляць — восстанавливать
- restitution** *f* 1. вяртанне — возвращение; 2. аднаўленне — восстановление
- restreindre** *vt* абмяжоўваць; скарачаць — ограничивать; сокращать
- restriction** *f* абмежаванне — ограничение
- résultat** *m* вынік — результат
- résulter** *vi* (*de qch*) вынікаць — следовать, вытекать из; *il en ~e que...* адсюль вынікае, што... — из этого следует, что...
- résumé** *m* рэзюме, кароткі выклад — резюме; краткое изложение; *en ~ loc. adv.* коратка — вкратце
- résumer** *vt* рэзюмаваць — резюмировать
- rétablir** *vt* аднаўляць — восстанавливать; *se ~* ачуньваць — выздоравливать
- rétablissement** *m* 1. аднаўленне — восстановление; 2. ачуньванне, папраўка — выздоровление
- retard** *m* 1. спазненне — опоздание; *être en ~* спазняцца — опаздывать; *sans ~* без прамаруджвання — без промедления; 2. адсталасць — отсталость
- retardataire** *a, s* 1. запознены — запоздалый; 2. адсталы — отсталый
- retarder** I *vi* пазніцца (*пра гадзіннік*) — отставать (*о часах*); II *vt* 1. адкладваць; затрымліваць — откладывать; задерживать; 2. пераводзіць назад (*гадзіннік*) — переводить назад (*часы*)
- retenir** *vt* 1. затрымліваць — задерживать; 2. запамінаць — запоминать; 3. адымаць — вычитать; *se ~* стрымлівацца — сдерживаться
- retentir** *vi* гучаць; чуцца — звучать; раздаваться
- retentissant, -e** *a* гулкі, звонкі — гулкий, звонкий
- retentissement** *m* водгук; водгалас; рэзананс — отзвук; отголосок; резонанс
- retenue** *f* 1. стрыманасць; сціпласць — сдержанность; скромность; 2. утрыманне, вылік (*з зарплаты*) — удержание, вычет (*из зарплаты*); *~ d'eau* вадасховішча — водохранилище
- réti//f, -ve** *a* 1. наравісты (*пра каня*) — норовистый (*о лошади*); 2. упарты — строптивый
- retiré, -e** *a* адасоблены, адзінокі — уединённый, укромный
- retirer** *vt* 1. вымаць — вынимать, извлекать; 2. выцягваць — выдвигать; *se ~* выходзіць; ісці, адыходзіць; аддаляцца — уходит; удаляться

- retors, -e a** 1. кручаны — кручёный; 2. выгнуты — изогнутый; 3. хитры, спрытны — хитрый, изворотливый
- retour m** 1. вяртанне — возвращение; être de ~ вярнуцца — вернуться; 2. вяртанне — возврат; sans ~ безвозвратна — безвозвратно; еп ~ (*de...*) узамен (*чаго-н.*) — взамен (*чэго-л.*)
- retourner I vi** вяртацца — возвращаться; II *vt* 1. пераварочваць — переворачивать; 2. вяртаць — возвращать; se ~ абарочвацца; пераварочвацца — оборачиваться; переворачиваться
- retraite f** 1. адступленне — отступление; battre en ~ адступаць — отступать; 2. адстаўка — отставка; prendre sa ~ выйсьці ў адстаўку — выйти в отставку; 3. пенсія — пенсия
- retrancher vt** убаўляць; уразаць — убавлять; урезать
- rétrécir vt** звужаць — суживать
- rétribuer vt** аплачваць; узнагароджваць — оплачивать; вознаграждать
- rétribution f** зарплата; узнагорода — жалованье; вознаграждение
- rétrograde I a** 1. адвартны, накіраваны назад — попятный; 2. адсталы, рэакцыйны — отсталый, реакционный; II *m, f* рэтраград, рэакцыянер — ретроград, реакционер
- rétrospectif //f, -ve a** рэтраспектыўны — ретроспективный
- retroussé, -e a** 1. закасаны (*пра рукавы*); падабраны (*пра сукенку*) — засученный (*о рукавах*); подобранный (*о платье*); 2. кіпаносы — курносый
- retrousser vt** закасваць (*рукавы*); падбіраць (*сукенку*) — засучивать (*рукава*); подбирать (*платье*)
- retrouver vt** 1. знаходзіць страчанае, знаходзіць зноў — находить потерянное, находить снова; 2. здабываць — обретаць; se ~ 1. зноў сустрэцца — вновь встретиться; 2. зноў апынуцца — вновь очутиться; зарыентавацца — сориентироваться
- réunion f** 1. яднанне; аб'яднанне — соединение; объединение; 2. сход — собрание
- réunir vt** 1. яднаць; спалучаць, аб'ядноўваць — соединять; объединять; 2. збіраць; склікаць — собирать; созывать
- réussir vi** мець поспех; удавацца — иметь успех; удаваться
- réussite f** 1. вынік — исход, результат; 2. поспех, удача, дасягненне — успех, удача, достижение
- revanche f** рэванш — реванш
- rêve m** 1. сон — сон, сновидение; faire un ~ бачыць у сне, сніць — видеть во сне; еп ~ у сне — во сне; 2. мара — мечта
- réveil m** 1. абуджэнне — пробуждение; 2. будзільнік — будильник

- réveille-matin** *m invar* будзільнік — будильник
- réveiller** *vt* будзіць — будить; *se ~* прачынацца — просыпаться
- révélat/eur, -rice** I *a* выкрывальны — разоблачающий; II *m, f* 1. выкрывальнік — разоблачитель; 2. *фота* праявіцель — *фота* проявитель
- révélation** *f* выкрыццё — разоблачение
- révéler** *vt* 1. выкрываць — разоблачаць; 2. знаходзіць — абнаружываць; 3. *фота* праяўляць — *фота* проявляць
- revendiquer** *f* патрабаваць, адстойваць свае правы — требовать, отстаивать свои права
- revenir** *vi* 1. варочацца, вяртацца — возвращаться; 2. (*à qch*) зноў брацца (*за што-н.*) — снова приниматься (*за что-л.*); 3. прыходзіць на памяць — приходит на память
- revenu** *m* даход — доход; *~s publics* дзяржаўныя даходы — государственные доходы
- rêver** I *vi* 1. бачыць сон, сніць — видеть сон; 2. (*à qch*) марыць — мечтать; 3. (*de qch, de qn*) бачыць у сне — видеть во сне; 4. (*de*) марыць пра... — мечтать о...; II *vt*: *~ que...* бачыць што-н. у сне — видеть что-л. во сне
- réverbère** *m* вулічны ліхтар — уличный фонарь
- réverie** *f* задуменнасць, летуценнасць — задумчивость, мечтательность
- revers** *m* 1. адваротны бок, выварат — обратная сторона, изнанка; 2. адварот, штрыфель — отворот, лацкан
- rêveu/г, -se** I *a* летуценны, задуменны — мечтательный, задумчивый; II *m, f* летуценнік — мечтатель
- revient** *m*: *prix de ~* сабекошт — себестоимость
- réviser** *vt* 1. пераглядаць — пересматривать; 2. правяраць, рэвізаваць — проверять, ревизовать
- révision** *f* 1. перагляд — пересмотр; 2. праверка; рэвізія — проверка; ревизия
- revivre** *vi* ажываць — оживать
- revoir** *vt* 1. зноў убачыць — снова увидеть; *au ~!* да пабачэння! — до свидания!; 2. пераглядаць, правяраць — пересматривать, проверять
- révolte** *f* мяцеж, бунт, паўстанне — мятеж, бунт, восстание
- révolter** *vt* 1. абураць — возмущать; 2. узбунтоўваць — поднимать на мятеж; *se ~* 1. абурацца — возмущаться; 2. паўставаць — восставать
- révolu, -e** *a* мінулы, скончаны — минувший, истёкший
- révolution** *f* рэвалюцыя — революция; *la Grande Révolution Socialiste d'Octobre* Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя — Великая Октябрьская социалистическая революция

- révolutionnaire** I *a* рэвалюцыйны — революционный; II *m, f* рэвалюцыянер — революционер
- révoquer** *vt* 1. адмяняць — отменять; 2. адклікаць, здымаць — отзывать, смещать
- revue** *f* 1. перагляд, агляд — пересмотр, осмотр; 2. агляд, парад — смотр, парад; 3. агляд; часопіс — обозрение; журнал; ~ mensuelle штотомесячны часопіс — ежемесячный журнал
- rez-de-chaussée** *m invar* першы паверх — первый этаж
- rhabiller** *vt* 1. пераапранаць, пераадзяваць — переодевать, 2. рамантаваць, выпраўляць — чинить, исправлять
- rhinocéros** *m* насарог — носорог
- rhumatisme** *m* рэўматызм — ревматизм
- rhume** *m*: ~ de cerveau насмарк — насморк
- riche** I *a* 1. багаты — богатый; 2. багаты, шчодры — обильный, щедрый; II *m* багач — богач
- richesse** *f* 1. багацце — богатство; 2. багацце, дастатак — изобилие
- ricin** *m*: huile de ~ рыцынавы алей, рыцына — касторовое масло, касторка
- ricochet** *m* рыкашэт — рикошет; раг ~ рыкашэтам — рикошетом
- ride** *f* 1. маршчына, складка — морщина, складка; 2. рабізна (на вадзе) — рябь (на воде)
- ridé, -e** *a* маршчыністы — морщинистый
- rideau** *m* 1. заслона; тэатральная заслона — занавес; тэатральны занавес; 2. парцьера; фіранка, штора, гардзіна — портьера, занавеска, штора, гардина
- ridicule** *a* смешны — смешной
- ridiculiser** *vt* высмейваць — высмеивать
- rien** I *pron* нішто, нічога — ничто, ничего; cela ne fait ~ нічога — ничего; comme si de ~ n'était як нічога і не было — как ни в чём не бывало; pour ~ au monde ні за што (на свеце) — ни за что (на свете); de ~ няма за што! — не за что!; II *m* 1. нішто, дробязь — ничто, пустяк; 2. *pl* дробязь — пустяки
- rigide** *a* 1. цвёрды — твёрдый; 2. скарчанелы — окоченелый; 3. непахісны — непреклонный
- rigole** *f* жалабок; канаўка — желобок; канавка
- rigoureux/x, -se** *a* 1. строгі, суровы — строгий, суровый; 2. дакладны, пунктуальны — точный, пунктуальный
- rigueur** *f* 1. строгасць, суровасць — строгость, суровость; 2. дакладнасць, пунктуальнасць — точность, пунктуальность; à la ~ у крайнім выпадку — в крайнем случае
- rimé** *f* рыфма — рифма
- rimier** *vi* рыфмаваць — рифмовать
- rincer** *vt* паласкаць — полоскать

- ring** *m* рынг — ринг
- rire** I *vi* смяяцца — смеяться
- rire** II *m* смех — смех
- risque** *m* рызыка, небяспека — риск, опасность; *cougir un* ~ рызыкаваць — рисковать; *à ses ~s et périls* на сваю рызыку — на свой страх и риск
- risquer** I *vt* 1. рызыкаваць чым-н. — рисковать чем-л.; 2. адважвацца — отважываться; II *vi* (*de + inf.*) рызыкаваць, трапляць у небяспеку — рисковать, подвергаться опасности
- rivage** *m* бераг, узбярэжжа — бераг, побережье
- rival** *m* сапернік — соперник
- rivaliser** *vi* сапернічаць — соперничать
- rivalité** *f* саперніцтва — соперничество
- rive** *f* бераг — берег
- riverain, -e** *a* берагавы — береговой
- rivet** *m* заклёпка — заклёпка
- rivière** *f* рака — река
- riz** *m* рыс — рис
- robe** *f* 1. сукенка — платье; ~ *du soir* вячэрняя сукенка — вечернее платье; ~ *de chambre* халат — халат; 2. масць (*жывёл*) — масть (*животных*)
- robuste** *a* моцны, магутны, здаровы — крепкий, могучий, здоровый
- roche** *f*, **rocher** *m* скала, уцёс — скала, утёс
- rôder** *vi* бадзяцца, блукаць — скитаться, бродить
- rôdeu//r** *m*, **-se** *f* бадзяга — бродяга
- roque** *a* высакамерны — высокомерный
- roi** *m* кароль — король
- rôle** *m* роля — роль; ♦ *à tour de ~* па чарзе — поочерёдно, по очереди
- roman** *m* раман — роман
- romance** *f* раманс — романс
- romantique** I *a* рамантычны — романтический; II *m*, *f* рамантык — романтик
- romantisme** *m* рамантызм — романтизм
- rompre** I *vt* 1. ламаць; разбіваць; раздзіраць — ломать; разбивать; разрывать; 2. парушаць — нарушать; 3. раз'ядноўваць — разъединять; II *vi* 1. ламацца; (i)рвацца, драцца — ломаться; рваться; 2. парваць з кім-н. — порвать с кем-л.
- rompu, -e** *a* 1. зламаны; разадраны — сломанный; разорванный; 2. стомлены, разбіты — усталый, разбитый; 3. (*à*) умелы — умелый
- ronce** *f* калючыя кусты — колючий кустарник
- rond, -e** I *a* круглы — круглый; II *m* круг — круг

- ronde** *f* 1. абход, дазор — обход, дозор; 2. карагод — хоро-
вод; 3.: à la ~ *loc. adv.* кругом — кругом
- ronfler** *vi* храпці — храпеть
- ronger** *vt* грызці — грызть, глодать
- ronronner** *vi* мурлыкаць — мурлыкать
- roquette** *f* ракета — ракета
- rose** I *a* ружовы — розовый; II *f* ружа — роза; III *m* ружовы
колер — розовый цвет
- roseau** *m* трыснёг, чарот — тростник, камыш
- rosée** *f* раса — роса
- rosier** *m* ружавы куст — розовый куст
- rossignol** *m* салавей — соловей
- rotation** *f* 1. вярчэнне, кручэнне — вращение; 2. севазварот —
севооборот
- rôti** *m* смажаніна — жаркое
- rôtir** *vt* смажыць, пячы — жарить, поджаривать
- rôtissoire** *f* бляха — противень
- roublard, -e** I *разм.* хітры — *разг.* хитрый; II *m, f* *разм.* прай-
дзісвет — *разг.* пройдоха
- rouble** *m* рубель — рубль
- roue** *f* кола — колесо
- rouge** I *a* чырвоны — красный; II *m* 1. чырвоны колер —
красный цвет; 2. румяны (*мн.*) — румяна (*мн.*); ~ à lè-
vres губная помада — губная помада
- rougeole** *f* адзёр — корь
- rougeur** *f* 1. румянец — румянец; 2. *pl* пачырваненне (*на*
скуры) — краснота (*на коже*)
- rougir** I *vi* 1. чырванець — краснеть; 2. саромецца — сму-
щаться; II *vt* афарбоўваць у чырвоны колер — окра-
шивать в красный цвет
- rouille** *f* (i) ржа — ржавчина
- rouleau** *m* скрутак; рулон — свёрток (*трубкой*); рулон
- rouler** I *vt* 1. каціць — катить; 2. скручваць, скачваць — свёр-
тывать, скатывать; II *vi* 1. каціцца — катиться; 2. ка-
тацца; раз'язджаць — кататься; раз'езжаць; 3. грука-
таць, грымець (*пра гром*) — грохотать, греметь (*о громе*)
- roulette** *f* кольца; ролік — колёсико; ролик
- round** [rʌnd] *m* *спарт.* раунд — *спорт.* раунд
- rousseur** *f* руды колер — рыжий цвет; taches de ~ вяснушкі,
рабацінне — веснушки
- route** *f* дарога — дорога; se mettre en ~ пусціцца ў дарогу —
отправиться в путь
- routine** *f* руціна, коснасць — рутина, косность
- rou//x, -sse** *a* руды — рыжий
- royal, -e** *a* каралеўскі — королевский
- royaume** *m* каралеўства — королевство
- ruban** *m* (i) стужка — лента

- rubis** *m* рубін — рубин
- ruche** *f* 1. вулей — улей; 2. рой (*пчол*) — рой (*пчёл*)
- rude** *a* 1. шурпаты — шероховатый; 2. жорсткі; суровы — жёсткий; суровый; 3. грубы — грубый; 4. цяжки — трудный
- rudoyer** *vt* груба абыходзіцца з кім-н.— грубо обращаться с кем-л.
- rue** *f* вуліца — улица
- ruée** *f* націск, напор — натиск, напор
- ruelle** *f* завулак — переулок
- ruer** *vi* брыкацца — брыкатся, лягаться; *se ~* рынуцца — ринуться
- rugir** *vi* 1. гыркаць — рычать; 2. выць — выть
- rugueu//x, -se** *a* шурпаты — шероховатый
- ruine** *f* 1. разбуэрэнне — разрушение; 2. разарэнне, гібель — разорение, гибель; 3. *pl* руіны, разваліны — руины, развалины
- ruiner** *vt* 1. разбураць — разрушать; 2. разараць; губіць — разорять; губить; 3. псаваць — портить
- ruisseau** *m* ручай — ручей
- ruisseler** *vi* струменіцца — струиться
- rumeur** *f* 1. шум, гул, гоман — шум, гул, ропот; 2. погалас, чуткі — молва, слухи
- rupture** *f* 1. пералом — перелом; 2. прарыў — прорыв; 3. сварка; разрыў — ссора; разрыв
- rural, -e** *a* сельскі, вяскowy — сельский, деревенский
- ruse** *f* хітраць — хитрость
- rusé, -e** *a* хітры — хитрый; лукавый
- ruser** *vi* хітрыць, хітраваць — хитрить; лукавить
- rustique** *a* 1. сельскі, вяскowy — сельский, деревенский; 2. прсты — простой; 3. грубы, некультурны — грубый, неотёсанный
- rythme** *m* рытм; тэмп — ритм; темп
- rythmique** *a* рытмічны — ритмический



Rythmique

Sa

- sa** *gl.* son — *см.* son
- sable** *m* пясок — песок
- sablonneu//x, -se** *a* пясчаны — песчаный
- sabot** *m* 1. драўляны чаравік, сабо — деревянный башмак, сабо; 2. капыт — копыто

sabre *m* шабля — сабля
sac *m* 1. мяшок, сумка, ранец — мешок, сумка, ранец; 2. сумачка — сумочка
saccadé, -e *a* перарывісты — прерывистый
sacré, -e *a* свяшчэнны; святы — священный; святой
sacrifice *m* ахвяра — жертва
sacrifier *vt* ахвяроўваць што-н., чым-н. — жертвовать что-л., чем-л.; *se* ~ ахвяроўваць сабой — жертвовать собой
sacrilège *I a* блюзнерскі — коштунственний; *II m* блюзнерства — коштунство
sagace *a* праніклівы, празорлівы — проницательный
sagacité *f* праніклівасць — проницательность
sage *I a* 1. разумны; мудры — разумный; мудрый; 2. паслухмяны — послушный; *II m* мудрэц — мудрец
sage-femme *f* акушэрка — акушерка
sagesse *f* 1. мудрасць — мудрость; 2. разважнасць — благо-разумие; 3. паслушэнства — послушание; 4. сціпласць — скромность
saigner *I vi* кроваточыць — кровоточить; *II vt* пускаць кроў — пускать кровь
saillie *f* 1. выступ — выступ; 2. досціп — острота
saillir *vi* выступаць, выдавацца — выступать, выдаваться
sain, -e *a* 1. здаровы — здоровый; ~ *et* *sauf* цэлы і здаровы — цел и невредим; 2. здаровы, карысны — здоровый, полезный; *pourriture* ~ карысная ежа — полезная пища
saint, -e *a* святы — святой
saisir *vt* 1. хапаць, лавіць — хватать, ловить; 2. улоўліваць, разумець — улавливать, понимать
saisissant, -e *a* дзіўны — поразительный
saison *f* 1. пара года — время года; 2. сезон — сезон
saisonné/er, -ère *a* сезонны — сезонный
salade *f* салата — салат
saladier *m* салатнік, салатніца — салатник, салатница
salage *m* саленне — соленье
salaire *m* заробатная плата, (а)плата — заработная плата, (о)плата; ~ *à la journée* падзённая аплата — подённая оплата; ~ *aux pièces* здзельная аплата — сдельная оплата
salarié, -e *I a* наёмны — наёмный; *II m, f* той, хто працуе па найму — тот, кто работает по найму
salaud *m* *разм.* — *разг.* 1. неахайны — неряха; 2. падлюга — подлец
sale *a* 1. брудны — грязный; 2. брыдкі, агідны — скверный, мерзкий; 3. непрыстойны — непристойный
salé, -e *a* салёны — солёный
saler *vt* (па)салиць — (по)солить

- saleté** *f* 1. бруд — грязь; 2. гнюснаць, непристойнасць — гнусность, непристойность
- salière** *f* саланка, сальніца — солонка
- salir** *vt* 1. брудзіць, пэчкаць — грязнить, пачкать; 2. *перен.* ачарніць — *перен.* очернить
- salive** *f* сліна — слюна
- salle** *f* зал, зала — зал; ~ d'attente зала чакання — зал ожидания; ~ à manger сталовая — столовая; ~ de bains ванная — ванная; ~ d'études клас, аўдыторыя — класс, аудитория
- salon** *m* 1. салон — салон; 2. салон-выстаўка — салон-выставка; Salon de peinture мастацкая выстаўка — художественная выставка
- salubre** *a* гаючы — целительный
- saluer** *vt* 1. вітаць; вітацца — приветствовать; здороваться; 2. салютаваць — салютовать
- salut** *m* 1. выратаванне — спасение; 2. прывітанне, паклон — приветствие, поклон; 3. адданне чэсці, салют — отдание чести, салют
- salutaire** *a* выратавальны; дабратворны — спасительный; благотворный
- salutation** *f* прывітанне, паклон — приветствие, поклон
- salve** *f* залп; гарматны салют — залп; орудийный салют; ~ d'applaudissements выбух апладысmentaў — взрыв аплодисментов
- samedi** *m* субота; у суботу — суббота; в субботу; le ~ , tous les ~s кожную суботу — по субботам
- sanatorium** [sanatɔrjɔm] *m* санаторый — санаторий
- sanctionner** *vt* зацвярджаць, санкцыяніраваць, адабраць — утверждать, санкционировать, одобрять
- sandre** *f* судак — судак
- sandwich** [sādwitʃ, sādwiʃ] *m* бутэрброд — бутерброд
- sang** *m* кроў — кровь
- sang-froid** *m invar* вытрымка — хладнокровие; de ~ *loc. adv.* стрымана — хладнокровно
- sanglant, -e** *a* крываваы, скрываўлены — кровавый, окровавленный
- sangle** *f* 1. рэмень — ремень; 2. папружка — подпруга
- sanglier** *m* кабан — кабан
- sanglot** *m* рыданне — рыдание
- sangloter** *vi* рыдаць — рыдать
- sangsue** [sāsy] *f* п'яўка — пиявка
- sanguinaire** *a* крыважэрны — кровожадный
- sanitaire** *a* санітарны — санитарный
- sans** *prép* без — без; ~ cesse безупынна — непрерывно; ~ regarder не глядзячы — не глядя; ~ + *inf.*: il est parti

- ~ saluer ён пайшоў, не развітаўшыся — он ушёл, не попрощавшись; ~ quoi, ~ cela інакш — иначе
- sans-gêne** *m invar* бесцырымоннасць, развязанасць — бесцеремонность, развязность
- sansonnet** *m* шпак — скворец
- sans-parti** *a invar* беспартыйны — беспартыйный
- santé** *f* здароўе — здравье
- sapeur** *m* 1. сапёр — сапёр; 2. ~-pompiер пажарнік — пожарник
- sapin** *m* елка — ель
- sarcler** *vt* палоць — полоть
- sarrasin** *m* грэчка — гречиха
- satellite** *m* спадарожнік — спутнік; ~ artificiel штучны спадарожнік — искусственный спутник
- satin** *m* атлас — атлас
- satiné, -e** *a* атласны — атласный
- satINETTE** *f* сацін — сатин
- satisfaction** *f* задавальненне — удовлетворение
- satisfaire** *vt* задавальняць — удовлетворять
- satisfaisant** [satisfəzā], **-e** *a* здавальняючы — удовлетвори-
тельный
- satisfait, -e** *a* задаволены — удовлетворённый
- sauce** *f* соус, падліўка — соус, подливка
- saucisse** *f* сасіска — сосиска
- saucisson** *m* каўбаса — колбаса
- sauf I** *prép* апрача, за выключэннем — кроме, за исключением; ~ votre respect не ў крыўду кажучы — не в обиду вам
будь сказано
- sauf II** *a* цэлы, непашкоджаны — целый; невредимый
- sauf-conduit** *m* пропуск — пропуск
- sauge** *f* шалфей — шалфей
- saugrenu, -e, a** недарэчны — нелепый
- saule** *m* вярба — ива; верба; ~ pleureur ніцяя вярба — плачущая ива
- saumon** *m* сёмга; ласось — сёмга; лосось
- saut** *m* скачок — прыжок; ~ en parachute скачок з парашу-
там — прыжок с парашютом; ~ en hauteur скачок у
вышыню — прыжок в высоту; ~ en longueur скачок
у даўжыню — прыжок в длину; ~ à la perche скачок
з шастом — прыжок с шестом; ~ avec élan скачок з раз-
бегу — прыжок с разбега
- sauter I** *vi* 1. скакаць — прыгаты, скакаты; ~ par la fenêtre
выпрыгнуць из окна — выскачыць з айна; ~ aux yeux
гэта кідаецца ў вочы — это бросается в глаза; 2. узры-
вацца, узлятаць у паветра — взрываться, взлетать в воз-
дух; 3.: faire ~ пячы, смажыць — жарить; II *vt* 1. пера-
скокваць — перепрыгивать; 2. прапускаць — пропускать

sauterelle *f* 1. конік — кузнечик; 2. саранча — саранча
sauteu//r *m*, **-se** *f* скакун — прыгун
sautiller *vi* падскокваць — подпрыгивать
sauvage I *a* дзікі — дикий; II *m*, *f* дзікун — дикарь
sauvegarde *f* ахова, абарона — охрана, защита; ~ de la paix
 абарона міру — защита мира
sauvegarder *vt* ахоўваць, абараняць; берагчы — охранять,
 защищать; беречь
sauver *vt* ратаваць — спасать; se ~ уцякаць, ратавацца —
 убегать, спасаться
sauvetage *m* ратаванне, ратунак — спасание, спасение
sauveteur *m* выратавальнік — спасатель
sauveur *m* выратавальнік, збавіцель — спаситель, избавитель
savamment *adv* умела — умело
savant, **-e** I *a* вучоны; навуковы — учёный; научный; so-
 ciété ~e навуковае таварыства — научное общество;
 II *m*, *f* вучоны — учёный
saveur *f* 1. смак — вкус; 2. прысмак — привкус
savoir I I *vt* ведаць — знать; qui sait? хто ведае? — кто зна-
 ет?; faire ~ паведамляць — уведомлять; II *vi* 1. знаць —
 знать; 2. умець, магчы — умець, мочь
savoir II *m* веданне, веды — знание, знания
savoir-faire *m* *invar* уменне, спрыт — умение, сноровка,
 ловкость
savon *m* мыла — мыло
savonneu//x, **-se** *a* мыльны — мыльный
savourer *vt* 1. смакаваць — смаковать; 2. цешыцца, мець
 асалоду — наслаждаться
savoureux//x, **-se** *a* смачны — вкусный
scabreu//x, **-se** *a* непрыстойны, брыдкі — непристойный,
 скабрезный
scandale *m* скандал — скандал
scandaleu//x, **-se** *a* скандальны; абуральны — скандальный;
 возмутительный
scandaliser *vt* абураць; шакіраваць — возмущать; шоки-
 ровать
scaphandre *m* скафандр — скафандр; ~ autonome аква-
 ланг — акваланг
scaphandrier *m* вадалаз — водолаз
scarlatine *f* шкарлятына — скарлатина
sceau *m* 1. пячаць, пячатка — печать; apposer le ~ паставіць
 пячатку — приложить (поставить) печать; 2. перан.
 пячаць, адбітак — перен. печать, отпечаток
scélérat, **-e** I *a* зладзейскі — злодейский; II *m*, *f* злодзей —
 злодей
sceller *vt* запячатваць; апячатваць — запечатывать; опеча-
 тывать

- scénario** *m* сцэнары́й — сценарий
- scène** *f* сцэна — сцена
- sceptique** I *a* скептычны — скептический; II *m, f* скептык — скептик
- schéma** [ʃema] *m* схема — схема
- schématique** [ʃematik] *a* схематычны — схематический
- scie** *f* піла — пила
- sciemment** *adv* заведама, наўмысна — заведомо, умышленно
- science** *f* веды, навука — знание, наука
- scientifique** I *a* навуковы — научный; II *m, f* вучоны, навуковы работнік — учёный, научный работник
- scier** *vt* пілаваць — пилить
- scintiller** *vi* блішчаць, іскрыцца; мігцець — сверкать, искриться; мерцать
- sclérose** *f* склероз — склероз
- scolaire** *a* школьны, навучальны, вучэбны — школьный, учебный; *année* ~ навучальны год — учебный год
- scombre** *m* скумбрыя — скумбрия
- scooter** [skuter] *m* матаролер — мотороллер
- scrupule** *m* 1. патрабавальнасць, сумленнасць; сумненне — щепетильность, совесть; сомнение; *avoir des* ~ адчуваць мукі сумлення — испытывать угрызения совести; *sans* ~ без усякага сумлення — без зазрения совести; 2. скрупулёзнасць — скрупулёзность
- scrutin** *m* выбары; галасаванне — выборы; голосование; ~ *secret* тайнае галасаванне — тайное голосование
- sculpter** [skylte] *vt* рабіць (скульптуру), высякаць — ваять, высекать
- sculpteur** [skyltœ:r] *m* скульптар — скульптор
- sculpture** [skylty:r] *f* скульптура — скульптура
- se pron* сябе, сабе; -цца (у канчатках інфінітыва) — себя, себе; -ся (в окончаниях инфинитива); *se priver* пазбаўляць сябе — лишать себя; *se présenter* — уяўляць сабе; прадстаўляцца — представлять себе, представляться
- séance** *f* 1. пасяджэнне — заседание; ~ *plénière* пленарнае пасяджэнне — пленарное заседание; *lever la* ~ закрыць пасяджэнне — закрыть заседание; 2. сеанс — сеанс
- seau** *m* вядро — ведро
- sec, sèche** I *a* 1. сухі, сушаны — сухой, сушёный; 2. худы, сухарлявы — худой, сухопарый; 3. рэзкі (пра гук) — резкий (о звуке); 4. чэрствы — чёрствый; II *adv* суха — сухо; ♦ *être à* ~ быць без капейкі — быть без гроша
- sèche-cheveux** *m* фен — фен
- sécher** I *vt* сушыць — сушить; II *vi* сохнуць; засыхаць — сохнуть; засыхать
- sécheresse** *f* 1. засуха, суш — засуха, сушь; 2. перан. сухасць, чэрствасць — перен. сухость, чёрствость

- séchoir** *m* сушылка — сушилка
- second** [səḡḡ, zḡḡ], **-e** I *a* другі — второй, другой; II *m* 1. памочнік — помощник; 2. трэці паверх — третий этаж
- secondaire** [s(ə)ḡḡ:dəḡ] *a* другарадны — второстепенный
- seconde** [səḡḡ:d] *f* секунда — секунда
- seconder** [s(ə)ḡḡ:de] *vt* дапамагаць, садзейнічаць — помогать, содействовать
- secouer** *vt* трэсці; устрэсваць, устрасаць — трясти; встряхивать
- secourir** *vt* дапамагаць, прыходзіць на дапамогу — помогать, приходить на помощь
- secours** *m* дапамога — помощь; ~ d'urgence хуткая дапамога — скорая помощь; au ~! ратуй(це)! — на помощь!
- secousse** *f* 1. штуршок, сатрасенне — толчок, сотрясение; 2. узрушэнне — потрясение
- secr//et, -ète** I *a* тайны, сакрэты — тайный, секретный, II *m* тайна, сакрэт — тайна, секрет
- secrétaire** *m, f* 1. сакратар — секретарь; ~ d'Etat дзяржаўны сакратар; міністр — государственный секретарь; министр; 2. сакрэтнік — секретер
- secrétariat** *m* сакратарыят, канцелярыя — секретариат, канцелярия
- secteur** *m* сектар — сектор
- section** *f* 1. (геаметрычнае) сячэнне — (геометрическое) сечение; 2. разрэз — разрез; 3. адзел, адзяленне; секцыя — отдел, отделение; секция
- sécurité** *f* 1. бяспечнасць, бяспека — безопасность; ~ collective калектыўная бяспека — коллективная безопасность; Conseil de ~ Савет Бяспекі — Совет Безопасности; 2. забяспечанасць — обеспеченность; ~ sociale сацыяльнае забеспячэнне — социальное обеспечение
- sédati//f, -ve** *a* болесуцішальны сродак — болеутоляющее
- sédentaire** I *a* 1. сядзячы — сидячий; vie ~ сядзячы спосаб жыцця — сидячий образ жизни; 2. асэлы — оседлый; II *m* дамасед — домосед
- sédiment** *m* асадак — осадок
- séduction** *f* 1. спакушэнне; спакуса — обольщение; соблазн; 2. спакусліваць, прывабнасць — обольстительность
- séduire** *vt* 1. спакушаць — обольщать; 2. падкупляць — подкупать
- séduisant, -e** *a* спакуслівы — соблазнительный
- seigle** *m* жыта — рожь
- sein** *m* грудзі — грудь
- seize** [sez] I *a* 1. шаснаццаць — шестнадцать; 2. шаснаццаць — шестнадцатый; page ~ шаснаццадая старонка — шестнадцатая страница; II *m* 1. (лічба) шаснаццаць — (цифра) шестнадцать; 2. шаснаццацае чысло — шест-

- надцатое число; le ~ février шаснаццатага лютага — шестнадцатое (шестнадцатого) февраля
- séjour** *m* 1. прабыванне — пребывание; remis de ~ пасведчанне на права жыхарства — вид на жительство; 2. месца знаходжання — место пребывания
- séjourner** *vi* знаходзіцца, жыць, пражываць — пребывать, проживать
- sel** *m* 1. соль — соль; 2. дасціпнасць — остроумие
- sélection** *f* 1. адбор — отбор; подбор; 2. *біял.* селекцыя — *біол.* селекция; 3. *спарт.* зборная (*каманда*) — *спорт.* сборная (*команда*)
- selle** *f* сядло — седло; cheval de ~ верхавы конь — верховая лошадь
- seller** *vt* сядлаць — седлать
- selon** *prép* гледзячы на...; адпаведна — по..., смотря по...; соотвественно; ~ той па-мойму, на маю думку — по моему мнению; c'est ~ у залежнасці ад абставін — смотря по обстоятельствам
- semailles** *f pl* сяўба — сев, посев
- semaine** *f* 1. тыдзень — неделя; jours de ~ будні — будни; 2. плата за тыдзень — недельная плата
- semblable** *a* падобны — похожий; подобный
- semblant** *m* выгляд — вид; faire ~ рабіць выгляд — делать вид
- sembler** *vi* здавацца — казаться; il me ~e мне здаецца — мне кажется
- semelle** *f* падэшва, падносок — подошва, подмётка
- semence** *f* 1. семя, зародак — семя, зародыш; 2. *pl* пасевы — посеы
- semer** *vt* 1. сеяць — сеять; 2. (*de*) засяваць — засеивать; 3. усыпаць — усыпать; ♦ ~ de l'argent раскідацца грашамі — сорить деньгами
- semestre** *m* паўгоддзе, семестр — полугодие, семестр
- séminaire** *m* семінарыя — семинария
- semoir** *m* сеялка — сеялка
- semonce** *f* вымова — выговор
- semoule** *f* манная крупа — манная крупа
- sénat** *m* сенат — сенат
- sénateur** *m* сенатар — сенатор
- sénile** *a* старэчы — старческий
- sénilité** *f* драхласць, старасць — дряхлость, старость
- sens** [sã:s] *m* 1. пачуццё — чувство; 2. сэнс, значэнне — смысл, значение; 3. розум — рассудок; 4. напрамак — направление
- sensation** *f* 1. адчуванне — ощущение; 2. сенсацыя — сенсация
- sensé, -e** *a* разважлівы — рассудительный

- sensibilité** *f* адчувальнасць — чувствительность
- sensible** *a* 1. адчувальны — чувствительный, восприимчивый;
2. значны, прыкметны — осязательный, заметный
- sensiblement** *adv* прыкметна; значна — заметно; значительно
- sensualité** *f* пачуццёнасць — чувственность
- sensuel, -le** *a* пачуццёвы — чувственный
- sentence** *m* 1. выслоўе, сентэнцыя — изречение, сентенция;
2. прыгавор — приговор
- senteur** *f* пах — запах
- sentier** *m* сцежка — тропинка
- sentiment** *m* 1. адчуванне — чувство, ощущение; 2. разуменне — понимание; сознание; 3. погляд, меркаванне — мнение, суждение
- sentimental, -e** *a* сентыментальны — сентиментальный
- sentimentalité** *f* чуллінасць, сентыментальнасць — чувствительность, сентиментальность
- sentinelle** *f* вартавы — часовой; être en ~ стаяць на варце — стоять на часах
- sentir** I *vt* 1. адчуваць, пачуваць — чувствовать, ощущать;
2. разумець — сознавать, понимать; II *vi* пахнуць — пахнуть; se ~ адчуваць сябе — чувствовать себя
- séparation** *f* 1. аддзяленне, раздзяленне — отделение, разделение; 2. разлука — разлука
- séparément** *adv* асобна — отдельно
- séparer** *vt* 1. аддзяляць, раздзяляць — отделять, разделять;
2. разлучаць — разлучать; se ~ 1. раздзяляцца — разделяться; 2. расставацца — расставаться
- sept** [set] I *a* 1. сем; сямёра — семь; семеро; ~ cents семсот — семьсот; 2. сёмы — седьмой; page ~ сёмая старонка — седьмая страница; II *m* 1. (лічба) сем — (цифра) семь; 2. сёмае чысло — седьмое число; le ~ novembre сёмага лістапада — седьмое (седьмого) ноября
- septembre** *m* верасень — сентябрь; en ~, au mois de ~ у верасні — в сентябре
- septième** [setjɛm] I *a* сёмы — седьмой; être au ~ ciel быць — на сёмым небе — быть на седьмом небе; II *m* 1. сёмая частка — седьмая часть; 2. восьмы паверх — восьмой этаж; 3. *f* сёмы клас — седьмой класс
- sépulture** *f* 1. пахаванне — погребение; 2. магіла — могила
- serein, -e** 1. светлы, ясны — светлый, ясный; 2. ціхамірны — безмятежный
- sérénité** *f* 1. яснасць — ясность; 2. ціхамірнасць — безмятежность
- ser//f** *m*, **-ve** *f* прыгонны, прыгонная — крепостной; крепостная
- sergent** *m* сяржант — сержант
- série** *f* рад, шэраг, серыя — ряд, серия

- sérieu/x, -se** I *a* сур'єзны, важны — серьёзный, важный;
II *m* сур'єзнасць — серьёзность.
- seringue** *f* спрыцоўка; шпрыц — спринцовка; шприц
- serment** *m* прысяга, клятва — присяга, клятва; *grêter* ~ прысягаць — присягать
- sermon** *m* 1. пропаведзь — проповедь; 2. мараль, павучанне — нравоучение, наставление
- sermonner** *vt* павучаць — читать наставления
- serpent** *m* змяя — змея
- serpenter** *vi* віцца (*пра раку, дарогу і пад.*) — виться (*о реке, дороге и т. п.*)
- serre** *f* аранжэрэя — оранжерея; ~ *chaude* цяпляца — теплица
- serré, -e** *a* цесны, вузкі — тесный, узкий
- serrer** *vt* ціснуць, сціскаць — жать, сжимать; ~ *la main* паціснуць руку — пожать руку
- serrure** *f* замок — замок
- serrurier** *m* слесар — слесарь
- servante** *f* 1. служанка — служанка; 2. сервант — сервант
- service** *m* 1. служба — служба; ~ *militaire* воінская служба — воинская служба; 2. паслуга — услуга; 3. абслугоўванне — обслуживание
- serviette** *f* 1. сурвэтка; ручнік — салфетка; полотенце; 2. партфель — портфель
- servile** *a* рабскі, нявольніцкі; рабалепны — рабский, раболепный
- servir** I *vt* 1. служыць (*каму-н., чаму-н.*), абслугоўваць — служить (*кому-л., чему-л.*), абслуживать; 2. зрабіць паслугу — оказать услугу; 3. падаваць на стол — подавать на стол; II *vi* быць вартым, прыносіць карысць, служыць — годиться, приносит пользу, служить; *cela ne sert à rien* у гэтым няма патрэбы — это ни к чему; *se* ~ 1. (*de qch*) карыстацца — пользоваться (*чем-л.*); 2. класці сабе (*яду*) — класть себе (*кушание*)
- serviteur** *m* слуга; служка — слуга; служитель
- servitude** *f* рабства, нявольніцтва — рабство
- ses** *гл.* *son* I — *см.* *son* I
- session** *f* сесія — сессия
- seuil** *m* парог — порог
- seul, -e** *a* 1. адзін, адзіны — один, единственный; 2. адзінокі — одинокий
- seulement** *adv* толькі — только
- sévère** *a* 1. строгі — строгий; 2. цяжкі; значны — тяжёлый; значительный
- sévérité** *f* строгасць — строгость
- sexe** *m* біял. пол — биол. пол
- sexuel, -le** *a* біял. палавы — биол. половой

- si I (s')** *conj* калі, калі б, каб — если, если бы
- si II particule interrogative** ці (ва ўскосным пытанні) — ли (в косвенном вопросе); *demandez s'il est parti* запытайце, ці не паехаў ён — спросите, уехал ли он
- si III adv** 1. так, гэтак, да такой ступені — так, до такой степени; 2. не наадварот (сцвярджальны адказ, звычайна пасля адмаўлення); — нет, напротив (утвердительный ответ, обычно после отрицания); *Vous ne comprenez pas? — Si, je comprends* — Вы не разумеете? — Не, разумею — Вы не понимаете? — Нет, понимаю.
- siècle m** век, стагоддзе — век, столетие
- siège m** 1. сядзенне, крэсла — сидение, стул; 2. рэзідэнцыя — резиденция; 3. цэнтр — центр
- siéger vi** 1. засядаць — заседать; 2. знаходзіцца — находится
- sien, -ne I pron** (le ~, la ~ ne, les ~s, les ~nes) 1. яго — его; 2. свой — свой; *ce n'est pas ton livre, c'est le ~* гэта не твая кніга, а яго — это не твоя книга, а его; **II m pl** (les ~s) яго радня — его близкие, его родня
- sifflement m** свіст — свист
- siffler I vi** свістаць — свистеть; **II vt** 1. насвістваць — насвистывать; 2. абсвістваць — освистывать
- sifflet m** свісток — свисток
- signal m** сігнал — сигнал; ~ *lumineux* светлафор — светофор
- signaler vt** 1. сігналізаваць — сигнализировать; 2. адзначаць — отмечать; 3. даводзіць да ведама — доводит до сведения; *se ~* адрознівацца — отличаться
- signalisation f** сігналізацыя — сигнализация
- signature f** подпіс — подпись
- signe m** 1. знак — знак; 2. знак, адзнака; сімptom — знак, прызнак; сімptom
- signer I vt** падпісваць — подписывать; **II vi** падпісвацца — подписываться
- signification f** значэнне, сэнс — значэнне, смысл
- signifier vt** азначаць, значыць — означать, значить
- silence m** маўчанне; цішыня — молчание; тишина; ~! маўчаць! — молчать!
- silencieu//x, -se a** маўклівы — молчаливый
- silhouette f** сілуэт — силуэт
- sillon m** баразна — борозда
- silure m** сом — сом
- similitude f** падабенства — сходство
- simple a** 1. проты, нескладаны — простой, несложный; 2. прастадушны, няхітры — простодушный; 3. звычайны, пасрэдны — заурядный
- simplement adv** проста — просто, попросту

- simplicité** *f* 1. прастата — простота; 2. прастадушнасць — простодушие
- simplification** *f* спрашчэнне — упрощение
- simplifier** *vt* спрашчаць — упрощать
- simuler** *vt* сімуляваць, прыкідвацца — симулировать, притворяться
- simultané, -e** *a* адначасовы — одновременный
- sinapisme** *m* гарчычнік — горчичник
- sincère** *a* шчыры — искренний
- sincérité** *f* шчырасць — искренность
- singe** *m* малпа — обезьяна
- singularité** *f* дзівацтва; асаблівасць — странность; особенность
- singuli//er, -ère** *a* 1. адзіны — единственный; 2. дзіўны — странный; 3. асаблівы — особенный
- sinistre** *I a* злавесны — зловещий; *II m* няшчасны выпадак; (*стыхийнае*) бедства — несчастный случай; (*стихийное*) бедствие
- sinon** *conj* інакш — иначе
- sirène** *f* сірэна, гудок — сирена, гудок
- situation** *f* 1. месцазнаходжанне — местоположение; 2. становішча — положение; 3. сітуацыя — ситуация
- situé, -e** *a* размешчаны — расположенный
- situer** *vt* размяшчаць — располагать
- six** [sis] *I a* 1. шэсць; шасцёра — шесть; шестеро; ~ cents шэсцьсот — шестьсот; 2. шосты — шестой; page ~ шостая старонка — шестая страница; *II m* 1. (лічба) шэсць — (цифра) шесть; 2. шостае чысло — шестое число; le ~ juin шостага чэрвеня — шестое (шестого) июня
- sixième** [sizjem] *I a* шосты — шестой; *II m* 1. шостая частка — шестая часть; 2. сёмы паверх — седьмой этаж; 3. *f* шосты клас — шестой класс
- ski** *m* лыжа — лыжа; ~ nautique водныя лыжы — водные лыжи; faire du ~ катацца на лыжах — ходить на лыжах
- skieu//r** *m, -se* *f* лыжнік — лыжник
- slave** *a* славянскі — славянский
- slip** [slip] *m* плаўкі — плавки
- sobre** *a* 1. цвярозы — трезвый; 2. стрыманы; сціплы — сдержанный; скромный; 3. строгі — строгий
- sobriété** *f* 1. цвярозасць — трезвость; 2. стрыманасць — сдержанность; 3. строгаць — строгость
- sobriquet** *m* мянушка — прозвище
- sociable** *a* таварыскі — общительный
- social, -e** *a* грамадскі, сацыяльны — общественный, социальный
- socialisation** *f* аграмаджанне, абагуленне — обобществление

- socialiser** *vt* аграмаджваць, абагульваць — обобществлять
- socialisme** *m* сацыялізм — социализм
- socialiste** I *a* сацыялістычны — социалистический; *pays* ~s сацыялістычныя краіны — социалистические страны; II *m, f* сацыяліст — социалист
- société** *f* 1. грамадства — общество; 2. таварыства — общество, товарищество
- sociologie** *f* сацыялогія — социология
- soeur** *f* сястра — сестра
- soi** *pron* сябе, сабе, сабой — себя, себе, собой; *cela va de ~* само сабой зразумела — само собой разумеется; *à part ~* сам сабе — про себя; *chez ~* у сябе, дома — у себя, дома
- soi-disant** I *a* так званы — так называемый; II *adv* (як) быццам, нібы — якобы
- soie** *f* шоўк — шёлк; *de ~* шаўковы — шёлковый
- soierie** *f* 1. шаўковая фабрыка — шёлковая фабрика; 2. *pl* шаўковыя тканіны — шёлковые ткани
- soif** *f* смага — жажда; *j'ai ~* я хачу піць — мне хочется пить
- soigné, -e** *a* 1. старанна зроблены — тщательно сделанный; 2. ахайны, чысты — опрятный; 3. выпешчаны — выхоленный
- soigner** *vt* 1. клапаціцца пра... — заботиться о...; 2. старанна апрацоўваць — тщательно отделывать; 3. лячыць — лечить; *se ~* лячыцца — лечиться
- soigneusement** *adv* старанна — тщательно
- soigneu//x, -se** *a* 1. клпатлівы — заботливый; 2. руплівы, старанны — прилежный, тщательный
- soin** *m* 1. догляд, нагляд — уход, попечение; *les premiers ~s мед.* першая дапамога — *мед.* первая помощь; 2. *pl* клопаты — хлопоты; 3. акуратнасць, стараннасць — аккуратность, тщательность; *avec ~* акуратна — аккуратно
- soir** *m* вечар — вечер; *le ~* увечар, вечарам — вечером; *tous les ~s* кожны вечар, вечарамі — по вечерам, вечерами; *de ~* вячэрні, вечаровы — вечерний
- soirée** *f* 1. вечар, вячэрні час — вечер, вечернее время; 2. вечарынка — вечеринка
- soit** I *conj* 1. ~...~ або...або, ці...ці — либо...либо, или...или; 2. дапусцім — допустим; II *adv*: ~; добра! няхай! няхай так! — хорошо!, так и быть!, пусть будет так!
- soixante** [swasãt] I *a* 1. шэсцьдзесят — шестьдесят; 2. шасцідзесяты — шестидесятый; *page ~* шасцідзесятая старонка — шестидесятая страница; II *m* (лічба) шэсцьдзесят — (цыфра) шестьдесят
- soixante-dix** [swasãt -dis] I *a* 1. семдзесят — семьдесят; 2. сямідзесяты — семидесятый; *page ~* сямідзесятая старонка — семидесятая страница; II *m* (лічба) семдзесят — (цыфра) семьдесят

- sol** *m* зямля, глеба — земля, почва
- solaire** *a* сонечны — солнечный
- solde I** *f* жалаванне (*вайскоўцам*) — жалованье (*военным*)
- solde II** *m* уцэнены тавар — уценённый товар
- soleil** *m* сонца — солнце; *au* ~ на сонцы — на солнце; *coup de* ~ сонечны ўдар — солнечный удар
- solennel** [sɔlanɛl] **-le** *a* урачысты — торжественный
- solennellement** [sɔlanɛl(ə)mɑ̃] *adv* урачыста — торжественно
- solemnité** [sɔlanite] *f* 1. урачыстасць, свята — торжество, праздник; 2. урачыстасць — торжественность
- solidaire** *a* салідарны — солидарный
- solidariser (se)** (*avec*) салідарызавацца — солидаризироваться
- solidarité** *f* салідарнасць — солидарность
- solide** *a f* цвёрды, моцны — твёрдый, прочный; 2. трывалы; самавіты — надёжны; солидный
- solitaire** *a* 1. адзінокі — одинокий; 2. адасоблены — уединённый, аддельно разположенный
- solitude** *f* 1. адзінота — одиночество; 2. адасобленасць; самота — обособленность; уединение
- solicitation** *f* просьба, хадайніцтва — просьба, ходатайство
- soliciter** *vt* настойліва прасіць, хадайнічаць, дамагацца — настойчиво просить, ходатайствовать, добиваться
- sollicitude** *f* клапаціласць — заботливость
- solution** *f* 1. раствор — раствор; 2. рашэнне, вырашэнне — решение, разрешение
- sombre** *a* 1. цёмны — тёмный; 2. пануры, сумны — угрюмый, мрачный; 3. (па)хмурны (*пра надвор'е*) — пасмурный (*о погоде*)
- sommaire** I *a* кароткі; сумарны — краткий; суммарный; II *m* змест, пералік — оглавление, перечень
- somme** *f* 1. сума — сумма; 2. вынік — итог; *en* ~ увогуле; у выніку; карацей кажучы — в общем; в итоге; короче говоря
- sommeil** *m* сон — сон; *j'ai sommeil* мне хочацца спаць — мне хочется спать
- sommeiller** *vi* драмаць — дремать
- sommer** *vt* патрабаваць, настойваць — требовать, настаивать
- sommet** *m* 1. вяршыня — вершина; *conférence au* ~ нарада на вышэйшым узроўні — совещание на высшем уровне; 2. верх, верхавіна — верх, макушка
- sommier** *m* матрац — матрац
- somnifère** I *a* усыпляльны — усыпляющий; II *m* снатворнае — снотворное
- somnolent, -e** *a* санлівы — сонливый
- somnoler** *vi* драмаць — дремать

- somptueu//x, -se** а раскошны, багаты, пышны — роскошный, пышный
- somptuosité** *f* раскоша, пышнасьць — роскошь, пышность
- son I a** (*f sa, pl ses*) яго; свой — его; свой; *c'est ~ livre* гэта яго кніга — это его книга; *il emporte son livre ён панёс сваю кнігу* — он уносит свою книгу; *il aime sa patrie ён любіць сваю радзіму* — он любит свою родину
- son II m** гук — звук
- son III m** 1. вотруб'е — отруби; 2. *taches de ~* вяснушкі, рабацінне — веснушки
- sonder** *vt* зандзіраваць — зондировать
- songe** *m* 1. сон — сновидение, сон; 2. мара — мечта
- songer I vi** 1. марыць — мечтать; 2. (*à*) думаць, мець намер — думать, намереваться; II *vt* сніць — видеть во сне
- sonner I vi** 1. гучаць — звучать; 2. біць (*пра гадзіннік*) — бить (*о часах*); II *vt* званіць — звонить
- sonnerie** *f* звон, бой гадзінніка — звон, бой часов
- sonnette** *f* званок; званочак — звонок; колокольчик
- sonore** *a* 1. звонкі, гучны — звонкий, звучный; 2. гукавы — звуковой; *film ~* гукавы фільм — звуковой фільм
- sorbe** *f* рабіна (*ягада*) — рябина (*ягода*)
- sorbier** *m* рабіна (*дрэва*) — рябина (*дерево*)
- sorci//er, -ère** *m, f* вядзьмак, вядзьмар — колдун
- sordide** *a* 1. брудны — грязный; 2. паскудны — гнусный; 3. карыслывы — корыстный
- sort** *m* лёс, доля — судьба, участь; *tiger au ~* кідаць жэрабя — кидать жребий
- sorte** *f* сорт; род; парода — сорт; род; порода; *toutes ~ s de...* усялякія — всевозможные
- sortie** *f* выхад — выход; 2. выезд — выезд; 3. вываз — вывоз
- sortilège** *m* вядзьмарства, чараўніцтва — колдовство
- sortir I vi** выходзіць, выязджаць — выходить, выезжать; II *vt* 1. вымаць, выцягваць — вынимать, вытаскивать; 2. выводзіць (*на прагулку*) — выводить (*на прогулку*); 3. вывозіць — вывозить
- sot, -te I a** дурны, неразумны — глупый; II *m* дурань — дурак
- sottise** *f* глупства — глупость
- souche** *f* 1. пень — пень; 2. аснова, пачатак; паходжанне — основа, начало; происхождение
- souci** *m* турбота, клопат — забота, хлопоты
- soucier (se) (de)** клапаціцца, турбавацца пра... — заботиться, беспокоиться о...
- soucieu//x m, -se** *f a* устрывожаны, заклапочаны — встревоженный, озабоченный
- soucoue** *f* сподак — блюдец
- soudain, -e I a** раптоўны — внезапный; II *adv* раптам, раптоўна — вдруг, внезапно

soude *f* сода — сода

souder *vt* літаваць, паяць; зварваць — паяць; сваривать

soudeu//r *m*, **-se** *f* зваршчык — сварщик

soudure *f* літаванне, паянне; зварка — паяние, сварка

souffle *m* 1. дыханне — дыхание; 2. подых — дуновение

souffler I *vi* 1. дыхаць — дышать; 2. дзьмуць, веяць — дуть, веять; II *vt* 1. раздзьмухваць — раздувать; 2. тушыць, задзімаць — гасить, задувать; 3. падказваць — подсказывать

soufflet *m* аплявуха — пощёчина

souffrance *f* пакута — страдание, мука

souffrant, **-e** *a* пакутнік, хворы — страдающий, больной

souffr//ir I *vi* пакутаваць, мучыцца — страдать, мучиться; de quoi ~ez-vous? што ў вас баліць? — что у вас болит?;

II *vt* 1. трываць; цярпець — выносить; терпеть; 2. дазваляць, дапускаць — позволять, допускать

soufre *m* сера — сера

souhait *m* (па)жаданне — (по)желание

souhaiter *vt* жадаць, выказваць пажаданні — желать, выражать пожелания

souiller *vt* 1. брудзіць, пэцкаць — марать, пачкаць; 2. апаганьваць, паганіць — осквернять, порочить

soûl [su], **-e** *a* 1. п'яны — пьяный; 2. задаволены (*усім да адвалу*) — пресыщенный

soulagement *m* палёгка, суцяшэнне — облегчение, утешение

soulager *vt* аблягчаць, палягчаць — облегчать

soulèvement *m* 1. падыманне, падняцце — поднимание, поднятие; 2. паўстанне — восстание

soulever *vt* 1. падымаць — поднимать; 2. узбураць, узбунтоўваць — вызывать волнение, возмущать; se ~ 1. уздымацца, прыўздымацца — (при)подниматься; 2. паўставаць — восставать

soulier *m* чаравік, туфель — ботинок, туфля

souigner *vt* падкрэсліваць — подчёркивать

soumettre *vt* 1. пакараць, падпарадкоўваць — покорять, подчинять; 2. (à qch) падвяргаць — подвергать; 3. (à) падаваць (*на разгляд*) — представлять (*на рассмотрение*)

soumis, **-e** *a* пакорны, пакорлівы — покорный

soumission *f* пакорнасць, пакора; падпарадкаванне — покорность; подчинение

souçon *m* 1. падазрэнне — подозрение; 2. згадка — догадка

souçonner *vt* 1. падазраваць — подозревать; 2. меркаваць — предполагать

souçonneu//x, **-se** *a* падазроны; недаверлівы — подозрительный; недоверчивый

- soupe** *f* суп — суп
souper I *m* вячэра — ужин
souper II *vi* вячэраць — ужинаць
soupière *f* супніца; супавая міска — супніца; суповая міска
soupir *m* уздых — вздох
soupirer *vi* уздыхаць — вздыхаць
souple *a* 1. гібкі, гнуткі — гібкий; 2. падатлівы — падатлівы; 3. выкрутлівы, спрытны — изворотливый
souplesse *f* 1. гібкасць, гнуткасць — гібкость; 2. падатлівасць — податливость
source *f* 1. крыніца — источник; de bonpe ~ з надзейных крыніц — из верных источников; 2. выток — исток; prendre sa ~ браць пачатак — брать начало
sorcil [sursi] *m* брыво — бровь
sourciller *vi* нахмурыцца — нахмуриться
sourd, -e I *a* 1. глухі — глухой; 2. нясны, невыразны — неясный; 3. скрыты, тайны, патаемны — скрытный, тайный; II *m* глухі — глухой
sourd-muet, sourde-muette *a* глуханямы — глухонемой
sourire I *vi* усміхацца — улыбаться
sourire II *m* усмешка — улыбка
souris *f* мыш — мышь
sournois, -e *a* 1. скрытны — скрытный; 2. прытворны — притворный
sous *prép* пад, у, пры, на, за — под, в, при, на, за; ~ clef пад замком — под замком; ~ enveloppe у канверце — в конверте; ~ telle condition пры такой (гэтай) умоўе — при такой условии; ~ les yeux на вачах — на глазах ~ реу неўзабаве, у хуткім часе — в скором времени
sous-alimentation *f* недаяданне — недоедание
sous-chef *m* намеснік начальніка — заместитель начальника
souscripteur *m* падпісчык — подписчик
souscription *f* 1. падпіс — подпись; 2. падпіска — подписка
souscrire I *vt* падпісваць — подписывать; II *vi* (à qch) падпісвацца (на што-н.) — подписываться (на что-л.)
sous-entendre *vt* падразумяваць — подразумевать
sous-entendu *m* намёк — намёк
sous-estimer *vt* недаацэньваць — недооценивать
sous-marin, -e I *a* падводны — подводный; II *m* падводная лодка — подводная лодка
soussigné, -e *a* ніжэйпадпісаны — нижеподписавшийся
sous-sol *m* 1. нетры — недра; 2. падвал, паўпадвал — подвал, полуподвал
sous-titre *m* 1. падзагаловак — подзаголовок; 2. субтытр — субтитр
soute *f* трюм; люк — трюм; люк
soutenir *vt* 1. падтрымліваць, падпіраць — поддерживать,

- подпирать; 2. вытрымліваць — выдерживать; 3. абара-
няць — защищать; 4. сцвярджаць — утверждать
- souterrain, -e** I *a* падземны — подземный; II *m* 1. падзямел-
ле — подземелье; 2. тунель — туннель
- soutien** *m* апора, падтрымка — опора, поддержка
- soutien-gorge** *m* бюстгальтар — бюстгальтер
- soutirer** *vt* вымантачваць, выдурваць — выманивать
- souvenir** *m* 1. успамін; памяць — воспоминание; память; 2.
еп ~ de на ўспамін (пра) — на (в) память (о); 2. сувенир — сувенир
- souven//ir (se) (de)** памятаць, успамінаць — помнить, вспо-
минать; je me souviens que... я ўспамінаю, што... — я
вспоминаю, что...
- souvent** *adv* часта — часто
- souverain, -e** I *a* 1. вышэйшы — высший; 2. суверэнны —
суверенный; 3. эфектыўны (*сродак*) — эффективное (*сре-
дство*); II *m* манарх — монарх
- souveraineté** *f* суверэнітэт — суверенитет
- soviet** [sɔvjɛt] *m* савет (*орган дзяржаўнай улады ў СССР*) —
совет (*орган государственной власти в СССР*); Soviet
Suprême Вярхоўны Савет — Верховный Совет; Soviets
des députés du Peuple Саветы народных дэпутатаў —
Советы народных депутатов
- soviétique** I *a* савецкі — советский; II *m* (Soviétique) савецкі
чалавек — советский человек; les Soviétiques савецкія
людзі — советские люди
- sovkhoze** *m* саўгас — совхоз
- spacieu/x, -se** *a* умяшчальны, прасторны, шырокі — вмести-
тельный, просторный, обширный
- spasme** *m* спазма, сутарга — спазм(а), судорога
- speaker** [spikɔɛr] *m* дыктар — диктор
- speakerine** [spikrɪn] *f* дыктар (*жанчына*) — диктор (*жен-
щина*)
- spécial, -e** *a* асобы; спецыяльны — особый; специальный
- spécialisation** *f* спецыялізацыя — специализация
- spécialiser (se)** спецыялізавацца — специализироваться
- spécialiste** *m* спецыяліст — специалист
- spécialité** *f* спецыяльнасць — специальность
- spécifier** *vt* агаворваць, удакладняць — оговаривать, уточнять
- spécifique** *a* асаблівы, спецыфічны — особенный, специфиче-
ский; poids ~ удзельная вага — удельный вес
- spectacle** *m* 1. відовішча — зрелище; 2. спектакль — спек-
такль
- spectat//eur** *m, -rice* *f* глядач — зритель
- spéculat//eur** *m, -rice* *f* спекулянт — спекулянт
- spéculation** *f* спекуляцыя — спекуляция
- spéculer** *vi* спекуляваць — спекулировать

- sphère** *f* 1. шар, сфера — шар, сфера; 2. глобус — глобус
- sphérique** *a* шарападобны, сферычны — шаровидный, сферический
- spiral, -e** I *a* спіральны, вінтавы — спиральный, винтовой; II *f* спіраль — спираль
- spirituel, -le** I *a* 1. духоўны — духовный; 2. разумны; дасціпны — умный; остроумный
- spiritueu//x, -se** I *a* спіртны — спиртной; II *m* спіртное — спиртное
- splendide** *a* 1. бліскучы — ослепительный; 2. цудоўны, бліскучы, раскошны — великолепный, блестящий, роскошный
- spontané, -e** *a* самаадвольны, спантанны, непасрэдны; стыхійны — самопроизвольный, спонтанный, непосредственный; стихийный
- sport** I *m* спорт — спорт; *faire du* ~ займацца спортам — заниматься спортом; II *a* *costume* ~ спартыўны касцюм — спортивный костюм
- sportif//if, -ve** I *a* спартыўны — спортивный; II *m, f* спартсмен — спортсмен
- squelette** *m* 1. шкilet — скелет; 2. каркас — остов
- stabiliser** *f* стабілізацыя — стабилизация
- stabiliser** *vt* стабілізаваць — стабилизировать
- stabilité** *f* устойлівасць, стабільнасць — устойчивость, стабильность
- stable** *a* устойлівы, стабільны — устойчивый, стабильный
- stade** *m* 1. стадыён — стадион; 2. стадыя, перыяд — стадия, период
- stage** *m* стажыроўка; выпрабавальны тэрмін — стажировка; испытательный срок
- stagiaire** *m* стажор — стажёр
- stagnant** [stagnā], **-e** *a* 1. стаячы (*пра ваду*) — стоячий (*о воде*); 2. застоўны; косны — застойный; косный
- stagnation** [stagnasjō] *f* 1. застоў — застой; 2. коснасць — косность
- standard** *m* стандарт; норма, узор — стандарт; норма, образец
- standardisé, -e** *a* стандартны — стандартный
- station** *f* 1. прыпынак — остановка; 2. станцыя — станция; ~ *électrique* электрастанцыя — электростанция; 3. база — база; ~ *de ski* лыжная база — лыжная база; ~ *de canotage* лодачная станцыя — лодочная станция; 4.: ~ *balnéaire* курорт — курорт
- stationnement** *m* прыпынак — остановка; ~ *des taxis* стаянка таксі — стоянка такси
- station-service** *f* заправачная станцыя — заправочная станция

statistique I *a* статыстычны — статистический; II *f* статыстыка — статистика
statue *f* статуя — статуя
statuer *vt, vi* пастанаўляць — постановляць
stature *f* стан, постаць; рост — стан; рост
statut *m* статут — статут, устав
sténogramme *m* стэнаграма — стенограмма
sténographe *m, f* стэнограф, стэнаграфіст — стенограф, стенографіст
sténographie *f* стэнаграфія — стенография
steppe *f* стэп — степь
stéréophonique *a* стэрэафанічны — стереофонический
stérile *a* 1. бясплодны — бесплодный; 2. мізэрны, убогі — скудный; 3. стэрыльны — стерильный
stérilisation *f* стэрылізацыя — стерилизация
stérilité *f* 1. бясплоднасьць — бесплодие; 2. беднасьць, мізэрнасьць, нястача — бедность, скудость, недостаток
stimulant, -e I *a* 1. узбуджальны — возбуждающий; 2. які стымулюе — стимулирующий; II *m* 1. узбуджальныя сродкі — возбуждающие средства; 2. стымул — стимул
stimuler *vt* 1. узбуджаць — возбуждать; 2. заахвочваць, падахвочваць, стымуляваць — побуждать, стимулировать
stipuler *vt* агаворваць, абумоўліваць — оговаривать, обуславливать
stopper I *vi* спыняцца — астанавлівацца; II *vt* спыняць (цягнік) — астанавліваць (поезд)
store *m* штора — штора
stratégie *f* стратэгія — стратегия
stratégique *a* стратэгічны — стратегический
stratosphère *f* стратасфера — стратосфера
strict [strikt], **-e** *a* дакладны — точный
strictement *adv* дакладна, строга — точно, строго
strident, -e *a* пранізлівы — пронзительный
strophe *f* страфа — строфа
structure *f* будова, структура — строение, структура
studio *m* 1. студыя; кінастудыя — студия; киностудия; 2. аднапакаёвая кватэра — однокомнатная квартира
stupéfaction *f* здзіўленне — изумление
stupéfait, -e *a* здзіўлены, уражаны — поражённый
stupéfiant, -e I *a* які (што) ўражвае, ашаламляльны — потрясающий; II *m* наркотык — наркотик
stupéfier *vt* здзіўляць, уражваць — изумлять, поражать
stupid *a* дурны, неразумны — глупый
stupidité *f* дурасць, неразумнасьць — глупость
style *m* стыль — стиль, слог
stylistique *f* стылістыка — стилистика

- stylo (graphie)** *m* аўтаручка — авторучка
- suave** *a* прыемны, далікатны, салодкі — приятный, нежный, сладкий
- subconscient**, **-e** *a* падсвядомы — подсознательный
- subdiviser** *vt* падраздзяляць — подразделять
- subir** *vt* 1. падвяргацца — подвергаться; 2. цярпець, перано-сіць, вытрымліваць — терпеть, переносить, выдерживать; ~ *ип* экзамен трымаць экзамен; вытрымаць экзамен — держать экзамен; выдержать экзамен
- subitement** *adv* нечакана, раптам — внезапно, вдруг
- subjecti//f**, **-ve** *a* суб'ектыўны — субъективный
- subjuguier** *vt* пакараць — покорять
- sublime** *a* узвышаны, высокі; велічны — высокий, возвышен-ный; величественный
- submerger** *vt* навадняць, затапляць; заліваць — наводнять, затоплять; заливать
- subordonné**, **-e** I *a* падпарадкаваны, падлеглы — подчинённый, зависимый; II *m, f* падначалены — подчинённый; III *f* *грам.* залежны сказ — *грам.* подчинённое предложение
- subordonner** *vt* (*à qn, à qch*) падпарадкоўваць, падначаль-ваць — подчинять
- subside** *m* 1. пазыка — ссуда, заём; 2. субсідыя — субсидия
- subsistance** *f* 1. існаванне — существование; 2. сродкі для існавання — средства к существованию; 3. *pl* харчаванне, прадукты — продовольствие
- subsister** *vi* існаваць — существовать
- substance** *f* 1. рэчыва — вещество; 2. сутнасць — сущность, суть
- substantiel**, **-le** *a* 1. істотны — существенный; 2. (с)пажыўны — питательный
- substituer** *vt* (*à qn, à qch*) замяняць — заменять
- subterfuge** *m* хітрасць — уловка
- subtil**, **-e** *a* 1. крохкі — хрупкий; 2. тонкі — тонкий; 3. спрыт-ны — ловкий, проворный
- subvention** *f* дапамога; датацыя — пособие; дотация
- suc** *m* сок — сок
- succéder** *vi* (*à qn, à qch*) 1. ісці следам за... — следовать за...; 2. быць пераемнікам — быть преемником; 3. атрымаць спадчыну — унаследовать
- succès** *m* поспех — успех
- successeur** *m* пераемнік, наследнік — преемник, наследник
- successi//f**, **-ve** *a* паслядоўны — последовательный
- succomber** *vi* 1. знемагаць — изнемогать; 2. памерці — уме-реть
- succulent**, **-e** *a* сакаўны — сочный
- succursale** *f* філіял — филиал
- sucer** *vt* смактаць, абсмоктаць — сосать, обсасывать

- sucre** *m* цукар — сахар; ~ *cristallisé* цукар-пясок — сахар-песок
- sucrerie** *f* 1. цукровы завод — сахарный завод; 2. *pl* прысмакі, ласункі — сладости, сласти
- sucrier** *m* цукарніца — сахарница
- sud** [syd] I *m* поўдзень — юг; II *a* паўднёвы — южный
- sud-est** [syd-est] I *m* паўднёвы ўсход — юго-восток; II *a* паўднёва-ўсходні — юго-восточный
- sud-ouest** [syd-west] I *m* паўднёвы захад — юго-запад; II *a* паўднёва-заходні — юго-западный
- suer** *vi* пацець — потеть
- sueur** *f* пот — пот
- suffi//re** *vi* быць дастатковым, хапаць — быть достаточным, хватать; *cela ~t* (гэтага) хапае — (этого) достаточно; *il ~t (de...)* дастаткова — достаточно; *il ~t que... даволі, каб...* — достаточно, чтобы...
- suffisant, -e** *a* 1. дастатковы — достаточный; 2. самазадавалены — самодовольный
- suffocant, -e** *a* задушлівы, удушлівы — удушливый
- suffoquer** I *vt* душыць — душить; II *vi* задыхацца, душыцца — задышаться
- suffrage** *m* (выбарчы) голас — (избирательный) голос; ~ *universel* усеагульнае выбарчае права — всеобщее избирательное право
- suggerer** [sygzeze] *vt* (*qch à qn*) пераконваць, падказваць, прапаноўваць — внушать, подсказывать, предлагать
- suicider** (*se*) пакончыць з сабою — покончить с собой
- suie** *f* сажа — сажа
- suif** *m* сала; тлушч — сало; жир
- suisse** *a* швейцарскі — швейцарский
- suite** *f* 1. працяг — продолжение; *à la ~ de...* следам, у выніку — вслед за...; в результате; 2. вынік — следствие, последствие; *par la ~* пасля, у далейшым — впоследствии; *par ~ de* з прычыны — вследствие; *tout de ~* зараз — сейчас; 3. сувязь; паслядоўнасць — связь; последовательность; 4. світа — свита; 5. *муз.* сюіта — *муз.* сюита
- suisvant, -e** I *a* наступны — следующий
- suisvant** II *prép* адпаведна — согласно
- suivre** I *vt* 1. ісці следам, ісці за... — следовать, идти за... 2. ісці ўздоўж — идти вдоль; ~ *la rue* ісці па вуліцы — идти по улице; 3. наглядаць, назіраць — наблюдать, следить; 4. трымацца (*чаго*), кіравацца (*чым*) — следовать чаму-л., соблюдать; ~ *les conseils* слухаць парады — следовать советам; II *vi* ісці ўслед, выцякаць — идти за..., следовать, прастекать; *à ~* працяг будзе — продолжение следует

- sujet I, -te I a** 1. падначалены, залежны — подчинённый, зависимый; 2. (*à*) схільны (*да чаго-н.*) — подверженный (*чому-л.*); II *m* падданы — подданный
- sujet II m** 1. сюжэт; тэма, прадмет — сюжет; тема, предмет; 2. падстава, прычына — повод, причина; 3. асоба, суб'ект — лицо, субъект; 4. пацыент — пациент
- superbe m** раскошны, надзвычайны — великолепный, прекрасный
- supercherie f** падман, ашуканства — обман, мошенничество
- superficie f** паверхня — поверхность
- superficiel, -le a** 1. вонкавы — наружный; 2. паверхневы — поверхностный
- superflu, -e I a** (за)лішні, празмерны — (из)лишний; II *m* лішак — излишек
- supérieur, -e I a** 1. верхні — верхний; 2. вышэйшы; вярхоўны, вышэйшы (*на пасадзе, званню*) — высший; верховный, вышестоящий (*по службе, званню*); 3. перавышаючы — превосходящий; II *m* начальнік — начальник
- supériorité f** перавага — превосходство, преобладание, перевес
- superstitieu//x, -se a** забабонны, прымхлівы — суеверный
- superstition f** забабоны — суеверие
- suppléant, -e I a** які замяшчае — замещающий; II *m, f* намеснік — заместитель
- suppléer I vt** 1. дадаваць — добавлять; 2. замяшчаць — замещать; II *vi* (*à*) пакрываць — возмещать
- supplément m** дапаўненне, дадатак — дополнение, добавление
- supplice m** 1. смяротная кара — казнь; 2. катаванне; пакуты, мучэнне, мука — пытка; мучение, мука
- supplier vt** маліць — умолять
- support m** падстаўка — подставка
- supportable a** цярпімы — терпимый, сносный
- supporter vt** 1. выносіць, трымаць, цярпець — выдерживать, выносить, терпеть; 2. падтрымліваць — поддерживать
- supporter** [supɔʁtœ:r] *m* балельшычк — болельщик
- supposer vt** меркаваць; дапускаць — предполагать; допускать
- supposition f** меркаванне, здагадка — предположение
- suppression f** адмена — отмена
- supprimer vt** касаваць, ліквідаваць, адмяняць — упраздняць, ликвидировать, отменять
- suppurer vi** гнаіцца — гноиться
- suprématie** [syprɛmasi] *f* першыństwo — первенство
- suprême a** вярхоўны, найвышэйшы — верховный, высший
- sur prép** на, над, за, з, па, наверх, паверх — на, над, за, из, по, паверх; compter ~ qn спадзявацца на каго-н. — рассчитывать на кого-л.; ♦ un ~ cinq адзін з пяці — один из

- пяти; *сoup* ~ *сoup* раз-пораз — раз за разом; ~ *се* пасля — затем
- sûr**, -**e** *a* 1. верны, надзейны — верный, надёжный; *roug* ~, *à soup* ~ *loc. adv.* абавязкова — наверняка; *biép* ~ *вядома*, *безумоўна* — конечно; 2. бяспечны — безопасный; 3. упэўнены — уверенный
- surabondance** *f* лішак, празмернасць — избыток
- suranné**, -**e** *a* устарэлы — устарелый
- surcharger** *vt* перагружаць — перегружать
- surcroît** *m* павелічэнне, прырост, прыбаўка — увеличение, прирост, прибавка; *de* ~, *par* ~ *aproc* гэтага — кроме того
- surdité** *f* глухата — глухота
- surélever** *vt* 1. занадта павышаць — чрезмерно повышать; 2. надбудоўваць — надстраивать
- sûrement** *adv* 1. надзейна, пэўна — надёжно, верно; 2. вядома, безумоўна — конечно
- surenchérir** *vi* набаўляць, набіваць (наганяць) цану — набавлять, набивать цену
- surestimer** *vt* пераацэньваць — переоценивать
- sûreté** *f* 1. бяспека — безопасность; 2. упэўненасць — уверенность
- surexciter** *vt* занадта ўзбуджаць — чрезмерно возбуждать
- surface** *f* 1. паверхня — поверхность; 2. плошча — площадь
- surgir** *vi* узнікаць, паяўляцца, з'яўляцца, раптоўна ўсплываць — возникать, появляться, внезапно всплывать
- surhumain**, -**e** *a* звышчалавечы — сверхчеловеческий
- sur-le-champ** *loc. adv.* неадкладна, зараз жа — немедленно, сейчас же
- surmener** *vt* ператамляць — переутомлять
- surmonter** *vt* 1. узвышацца над... — возвышаться над...; 2. пераадолюваць — преодолевать
- surnager** *vi* 1. усплываць — всплывать; 2. утрымацца, уцалець — удержаться, уцелеть
- surnaturel**, -**le** *a* звышнатуральны — сверхъестественный
- surnom** *m* мянушка — прозвище
- surnommer** *vt* празваць, даць мянушку — прозвать, дать прозвище
- surpasser** *vt* перавышаць — превосходить
- surplus** *m* рэшта, астатак, лішак — остаток, излишек; *au* ~ *апрача* гэтага — кроме того
- surprenant**, -**e** *a* здзіўны, дзівосны, цудоўны — удивительный, изумительный
- surprendre** *vt* 1. заставаць неспадзеўкі — заставаť врасплох; 2. здзіўляць — удивлять
- surprise** *f* 1. нечаканасць — неожиданность; 2. сюрприз — сюрприз; 3. здзіўленне — удивление

surproduction *f* перавытворчасць — перепроизводство
sursauter *vi* падскокваць — подпрыгивать
surtout *adv* асабліва; галоўным чынам — особенно; главным образом
surveillance *f* нагляд — надзор
surveiller *vt* сачыць, наглядаць, назіраць — следить, наблюдать
survivance *f* перажытак — пережиток
survivant, **-e** *a* той, хто застаўся жывы, выжыў, уцалеў — оставшийся в живых, выживший, уцелевший
survivre *vi* (*à*) перажыць, выжыць, уцалець — пережить, выжить, уцелеть
survol *m* пералёт; палёт над... — перелёт; полёт над...
survoler *vt* пералятаць; лятаць над... — перелетать; летать над...
susceptibilité *f* 1. успрымальнасць — восприимчивость; 2. крыўдлівасць — обидчивость
susceptible *a* 1. успрымальны — восприимчивый; 2. крыўдлівы — обидчивый
susciter *vt* спараджаць, выклікаць — породить, вызывать
suscription *f* надпіс, адрас (*на канверце*) — надпись, адрес (*на конверте*)
suspect [syspɛ], **-e** *a* падазроны — подозрительный
suspecter *vt* падазраваць — подозревать
suspendre *vt* 1. вешаць, падвешваць — вешать, подвешивать; 2. перапыняць — прерывать; 3. адтэрміноўваць — отсрочивать
suspendu, **-e** *a* 1. вісячы — висячий; 2. адкладзены — отложенный
suspicion *f* падазрэнне — подозрение
svelte *a* стройны, зграбны, гнуткі — стройный, гибкий
syllabe *f* *грам.* склад — *грам.* слог
symbole *m* сімвал — символ
symbolique *a* сімвалічны — символический
symétrie *f* сіметрыя — симметрия
symétrique *a* сіметрычны — симметричный
sympathie *f* сімпатыя; спачуванне — симпатия; сочувствие
sympathique *a* сімпатычны — симпатичный
sympathiser *vi* сімпатызаваць; спачуваць — симпатизировать; сочувствовать
symphonie *f* сімфонія — симфония
symphonique *a* сімфанічны — симфонический
symptôme *m* адзнака, сімптом — признак, симптом
syncope *f* непрытомнасць — обморок
syndical, **-e** *a* прафсаюзы — профсоюзный
syndicat *m* 1. прафсаюз — профсоюз; 2. сіндыкат — синдикат
syndiqué **-e** *m, f* член прафсаюза — член профсоюза

- syndiquer** *vt* аб'ядноўваць у прафсаюз — объединять в профсоюз
- synonyme** *m* сінонім — синоним
- synthèse** *f* сінтэз — синтез
- synthétiser** *vt* абагульняць, сінтэзаваць — обобщать, синтезировать
- systématique** *a* сістэматычны — систематический
- systématiser** *vt* сістэматызаваць — систематизировать
- système** *m* сістэма — система



Systeme

Ta

- ta** *gl.* ton I — см. ton I
- tabac** [taba] *m* тытунь — табак
- table** *f* 1. стол — стол; *se mettre à ~* садзіцца за стол — садзіцца за стол; 2. стол (*ежа*) — стол (*еда*); 3. дошка — дошка; 4. табліца — таблица; *~ des matières* змест — оглавление
- tableau** *m* 1. карціна — картина; 2. табліца — таблица; 3. класная дошка — классная доска
- tablier** *m* фартух — передник
- tabouret** *m* табурэт, табурэтка — табурет, табуретка
- tache** *f* пляма — пятно; *enlever les ~* выводзіць плямы — выводить пятна; *~s de rousseur* вяснушкі, рабацінне — веснушки
- tâche** *f* 1. заданне — задание; 2. работа — работа; 3. задача — задача
- tacher** *vt* пляміць — пятнаць
- tâcher** *vi* (*de*) старацца — стараться
- taciturne** *a* маўклівы — молчаливый
- tact** [takt] *m* 1. дотык — осязание; 2. такт — такт; *avoir du ~* быць тактоўным — быть тактичным
- taie** *f* 1. *~ d'oreiller* навалачка — наволочка; 2. бьяльмо — бельмо
- taille** *f* 1. падрэзка (дрэў); стрыжка — подрезка (деревьев); стрижка; *la ~ des arbustes* падрэзка кустоў — подрезка кустов; 2. рост, постаць, фігура — рост, фигура; *de haute ~* высокага росту — высокого роста; 3. талія — талия
- tailler** *vt* 1. падрэзаць — подрезать; 2. вастрыць, завастрываць (*алоўкі*) — чинить (*карандаши*); 3. кроіць — кроить
- tailleur** *m* 1. кравец — портной; 2. касцюм (*жаночы*) — костюм (*дамский*)

- taire** *vt* замоўчваць, скрываць — замалчываць, скрываць; *se ~ маўчаць* — молчаць
- talent** *m* талант — талант
- talon** *m* 1. пятка, пята — пятка; 2. абцас — каблук
- talus** [taly] *m* схіл, адхон — склон, откос
- tambour** *m* 1. барабан — барабан; 2. барабаншык — барабаншык
- tamis** [tami] *m* сита, рэшата — сито, решето
- tampon** *m* 1. корак, затычка — пробка, втулка; 2. буфер — буфер; 3. тампон — тампон
- tandis que** [tãdiskə] *loc. conj.* у той час калі; пакуль — в то время как; пока
- tank** *m* танк — танк
- tant** **I** *adv* столькі; гэтулькі — столько; ~ de fois столькі разоў — столько раз; ~ bien que mal сяк-так — кое-как; ~ тiеих тым лепей (лепш) — тем лучше; ~ pis тым горш — тем хуже; **II** *conj* настолькі, да таго — настолько, до такой степени; ~ que да той пары, пакуль — до тех пор, пока; *en ~ que* паколькі — поскольку
- tante** *f* цеця, цётка — тетя, тётка
- tantôt** *adv* хутка, скоро, адразу, зразу — скоро, тотчас; à ~ да хуткага спаткання — до скорога свідання; ~ l'un, ~ l'autre то адзін, то другі — то один, то другой
- tapage** *m* шум, гоман, шуміха — шум, шуміха; *faire du ~ нарабіць шуму* — подняць шум
- tapageu//r, -se** *a* шумны, крыклівы — шумный, крикливый
- taper** *vt* 1. ляпаць, шлёпаць — хлопачь, шлёпаць; 2. стукаць — стучаць; 3. пісаць (на пішучай машыцы) — пісаць (на пишущей машинке)
- tapis** [tapi] *m* дыван, кілім — ковёр
- tapisser** *vt* 1. абклеіваць шпалерамі — оклеивать обоями; 2. абвешваць дыванамі — увешивать коврами
- tapisserie** *f* 1. вышыванне, вышыўка — вышивание, вышивка; 2. шпалеры — обои; 3. насценны дыван — стеной ковёр
- taquiner** *vt* дражніць — дразнить
- tard** **I** *adv* позна — поздно; plus ~ пасля, далей, потым — впоследствии; **II** *m*: sur le ~ позна ўвечары — поздним вечером
- tarder** *vi* марудзіць, пазніцца — медлить, запаздывать
- tardi//f, -ve** *a* позні, запознены — поздний, запоздалый
- tare** *f* 1. змяншэнне; уцечка — убыль; утечка; 2. недаважка — недовес; 3. тара — тара; 4. загана — порок, ізъян
- tarif** *m* тарыф — тариф
- tarir** *vt* асушваць — осушать; **II** *vi* 1. высыхаць — высыхать; 2. спыняцца — прекращаться
- tarte** *f* пірог — пирог; ~ aux rommes пірог з яблыкамі — пирог с яблоками

- tartine** *f* бутэрброд — бутерброд
- tartuf(f)e** *m* крывадушнік, ханжа — лицемер, ханжа
- tas** *m* куча — куча, груда
- tâter** I *vt* мацаць; абмацаць — шупаць; ошупываць; ~Je
rouls мацаць пульс — шупаць пульс; II *vi* спрабаваць —
пробавать
- tâtons:** à ~ вобмацкам; наўгад — ошупью; наугад
- taudis** *m* халуца — лачуга
- taupe** *f* крот — крот
- taureau** *m* бык — бык
- taux** *m* 1. такса; расцэнка — такса; расценка; ~ du change
абменны курс — абменны курс; 2. працэнт — працент
- taverne** *f* таверна, карчма, шынок — таверна, трактир, каба-
чок
- taxe** *f* 1. такса, цвёрдая цана — такса, твёрдая цена; 2. пада-
так — налог
- taxer** *vt* 1. устанаўліваць цвёрдую цану, ацэньваць — устанав-
ліваць твёрдую цену, ацэньваць; 2. абкладаць падат-
кам — аблагать налогом
- taxi** *m* таксі — такси
- taximètre** *m* лічальнік (таксі) — счётчик (такси)
- te (t')** *pron* ты — ты; je te vois я цябе бачу — я тебя вижу;
elle te donne un livre яна табе дае кнігу — она тебе даёт
книгу; elle t'écrit souvent яна табе часта піша — она тебе
часто пишет
- technicien** [teknisjē] *m* тэхнік; спецыяліст — техник, специ-
алист
- technique** I *a* тэхнічны — технический; II *f* тэхніка — техника
- teigne** *f* 1. моль — моль; 2. лішай — лишай
- teindre** *vt* фарбаваць, афарбоўваць — красить, окрашивать
- teint** I *m* 1. фарба, афарбоўка — краска, окраска; 2. колер
твару — цвет лица; II *a* афарбаваны — окрашенный
- teinte** *f* адценне; тон; колер — оттенок; тон; цвет
- teinture** *f* фарба, афарбоўка — краска, окраска
- télé** *f* гл. télévision — см. télévision
- teinturerie** *f* 1. фарбавальня — красильня; 2. хімчыстка —
химчистка
- télégramme** *m* тэлеграма — телеграмма
- télégraphe** *m* тэлеграф — телеграф
- télégraphier** *vt, vi* тэлеграфаваць — телеграфировать
- téléphone** *m* тэлефон — телефон; ~ interurbain міжгародні
тэлефон — междугородный телефон
- téléphonique** *a* тэлефонны — телефонный; cabine ~ тэлефон-
аўтамат — телефон-автомат
- téléviser** *vt* перадаваць па тэлебачанню — передавать по теле-
видению.
- téléviseur** *m* тэлевізар — телевизор

- télévision** *f* тэлебачанне — телевидение; *poste de ~* тэлевізар — телевизор
- tellement** *adv* так, гэтак, настолькі — так, столь
- témérité** *f* адвага, дзёрзкасьць — отвага, дерзость
- témoignage** *m* 1. сведчанне, паказанне — свидетельство, показание; 2. доказ — доказательство; *en ~ de... у знак... — в знак...*
- témoigner** I *vt* праяўляць, выяўляць — проявлять, обнаруживать; II *vi* 1. (*de qch*) сведчыць пра... — свидетельствовать о... 2. (*pour, contre qn*) выступаць сведкам — выступать свидетелем
- témoïn** *m* сведка — свидетель; *~ (oculaire)* відавочнік — очевидец
- tempe** *f* скронь — висок
- tempérament** *m* тэмперамент; характар — темперамент; характер
- tempéré, -e** *a* памяркоўны — умеренный
- tempête** *f* бура, шторм — буря, шторм
- temple** *m* храм — храм
- temporaire** *a* часовы — временный
- temps** [tā] *m* 1. час; тэрмін — время; срок; *avoir le ~* мець час — располагаць часам; *à ~ у час, своечасова* — вовремя; *de ~ en ~ час ад часу* — время от времени; 2. час, пара, эпоха — время, пора, эпоха; *de топ ~ у мой час* — в моё время; 3. пагода, надвор'е — погода; *il fait beau (mauvais) ~* добрае (дрэннае) надвор'е — хорошая (плохая) погода; 4. *муз.* такт, рытм — *муз.* такт, ритм
- tenace** *a* упарты; учэпісты — упорный; цепкий
- ténacité** *f* упартасць — упорство
- tenaille(s)** *f pl* абцугі, шчыпы — клещи, щипцы
- tendance** *f* схільнасць, імкненне, тэндэнцыя — склонность, стремление, тенденция
- tendre** Ia 1. пшчотны, мяккі — нежный, мягкий; 2. пшчотны, чуллiвы — нежный, чувствительный
- tendre** II I *vt* 1. нацягваць, напружваць — натягивать, напирать; *~ l'oreille* прыслухоўвацца — прислушиваться; 2. працягваць — протягивать; *~ la main* працягнуць руку — протянуть руку; II *vi* (*à qch*) 1. схiляцца да... — клониться к...; 2. імкнуцца да... — стремиться к...
- tendresse** *f* 1. пшчотнасць — нежность; 2. *pl* ласкі — ласки
- tendu, -e** *a* нацягнуты, напружаны — натянутый, напряжённый
- ténèbres** *f pl* цемра, змрок, поцёмкі — тьма, мрак, потёмки
- ténébreu//x, -se** *a* 1. цёмны, змрочны — тёмный, мрачный; 2. малазразумелы — малопонятный
- tenir** I *vt* 1. трымаць — держать; 2. захоўваць; хаваць — хранить; прытатць; 3. мець на ўтрыманні; падтрымлі-

- ваць — содержать; поддерживать; 4. ~ роуг лічыць за (*прымаць за...*) считать, принимать за; ~ *sa parole* трымаць слова — держать слово; II *vi* 1. трымацца — держаться; 2. (*à + inf*) вельмі хацець чаго-н.— сильно желать чего-л.; 3. (*à qch*) даражыць — дорожить; *se* ~ 1. стаяць, сядзець — стоять, сидеть; 2. *se* ~ (*à qch*) трымацца за... — держаться за...
- tension** *f* 1. напружанне — напряжение; 2. ціск — давление; ~ *artérielle* крывяны ціск — кровяное давление; 3. напружанасць — напряжённость
- temptation** *f* спакуса — искушение, соблазн
- tentative** *f* спроба — попытка
- tente** *f* палатка — палатка
- tenter** *vt* 1. спрабаваць — пытаться; 2. спакушаць — искушать, соблазнять
- tenture** *f*, шпалеры; абівачны матэрыял — обои; обивочный материал
- tenue** *f* 1. пастава, постаць, выгляд — манера держаться, осанка, выправка; 2. мундзір — мундир; 3. адзенне — одежда
- terme** *m* 1. канец, мяжа, тэрмін — конец, предел, срок; 2. выраз, тэрмін, слова — выражение, термин, слово; 3. *pl* адносіны — отношения; *être en bons (mauvais) ~s avec qn* быць у добрых (дрэнных) адносінах — быть в хороших (плохих) отношениях
- terminer** *vt* канчаць — кончать
- terminologie** *f* тэрміналогія — терминология
- terne** *a* цьмяны, бясколерны — тусклый, бесцветный
- ternir** *vt* пазбаўляць бляску, абясколерваць — обесцвечивать
- terrain** *m* 1. зямельны ўчастак — участок земли; 2. глеба, грунт — почва, грунт; 3. пляцоўка — площадка; ~ *de sport* спартыўная пляцоўка — спортивная площадка
- terrasse** *f* 1. земляны насып — земляная насыпь; 2. тэраса — терраса
- terre** *f* 1. зямля, зямны шар — земля, земной шар; 2. глеба — почва; ~ *vierge* цаліна — целина; *rag* ~ на зямлі — на земле; 3. уладанне, тэрыторыя — владение, территория
- terrestre** *a* зямны; наземны — земной; наземный
- terreur** *f* 1. жах — ужас; 2. тэрор — террор
- terrible** *a* жахлівы, жудасны, страшэнны — ужасный, страшный
- terrifier** *vt* наганяць жаху — ужасать, наводит ужас
- terrifiant**, -*e a* жахлівы, жудасны — ужасающий
- terrine** *f* міска — миска
- territoire** *m* тэрыторыя — территория
- territorial**, -*e a* тэрытарыяльны — территориальный

terroriser *vt* тэрарызаваць — терроризировать
tes *gl.* ton I — *см.* ton I
testament *m* завяшчанне — завещание
tester *vi* завяшчаць — завещать
tête *f* 1. галава — голова; j'ai mal à la ~ у мяне баліць галава — у меня болит голова; 2. розум — ум, разум; рас-судок
tête-à-tête *m* з вока на вока, сам-насам — с глазу на глаз
téter *vt, vi* ссаць грудзі — сосать грудь
tétin *m* сасок — сосок
tetine *f* 1. вымя — вымя; 2. соска (*на бутэльку*) — соска (*для бутылки*)
têtu, -e *a* упарты, непадатлівы — упрямый, упорный
texte *m* тэкст — текст
thé *m* чай — чай; prendre du ~ піць чай — пить чай
théâtre *m* 1. тэатр — театр; ~ de poupées (~ de marionnettes) тэатр лялек — кукольный театр; 2. сцена — сцена
théière *f* чайнік — чайник
thème *m* тэма — тема
théorème *m* тэарэма — теорема
théoricien *m* тэарэтык — теоретик
théorie *f* тэорыя — теория
théorique *a* тэарэтычны — теоретический
thermomètre *m* тэрмометр — термометр
thèse *f* 1. тэзіс — тезис; 2. дысертацыя — диссертация; soutenir sa ~ абараняць дысертацыю — защищать диссертацию
ticket *m* білет — билет
tiède *a* 1. цеплаваты, цёплы — тепловатый; тёплый; 2. млявы, абьякавы — вялый, безразлічый
tien, -ne I *pron* (le ~, la ~ne, les ~s, les ~nes) твой, свой — твой, свой; II *m pl* (les ~s) твая радня, твае блізкія — твои родные, твои близкие
tiens! *interj* слухай!; вось як!; вось табе! — слушай!; вот как!; вот тебе!; ~, me voilà! а вось і я! а вот и я!
tier//s [tjɛr], **-ce** I *a* трэці — третий; II *m* 1. трэцяя асоба — третье лицо; 2. трэць — треть
tigre *m* тыгр — тигр
timbre *m* 1. званок, званочак — колокольчик; 2. тэмбр — тембр; 3. кляймо, штэмпель — клеймо, штемпель; 4. паштовая марка — почтовая марка
timbre-poste *m* паштовая марка — почтовая марка
timide *a* нясмелы, сарамлівы — робкий, застенчивый
timidité *f* нясмеласць, сарамлівасць — робость, застенчивость
tintement *m* 1. звон — звон; 2. пабразгванне — позвякивание

- tinter** 1. *vt* званиць у звон — звонить в колокол; 2. *vi* звiнець, гусці — звенеть, гудеть
- tir** *m* стральба — стрельба; *tir à l'arc* стральба з лука; агонь — стрельба из лука; огонь; 2. стрэльбішча, цiр — стрельбище, тир
- tirage** *m* 1. тыраж, розыгрыш — тираж, розыгрыш; 2. *палiгр.* тыраж — *полигр.* тираж
- tiré, -e** *a* выцягнуты, асунуты (*пра твар*) — вытянутый, осунувшийся (*о лице*)
- tire-bouchon** *m* штопар — штопор
- tirelire** *f* скарбонка — копилка
- tirer** I *vt* 1. цягнуць, валачы — тянуть, тащить; 2. висоўваць (*шуфляду і пад.*) — выдвигать (*ящик и т. п.*); 3.: ~ *de...* выцягваць — вытаскивать; ~ *d'embargas* вывесці з цяжкага становішча — вывести из затруднительного положения; 4. страляць з... — стрелять из...; ~ *le canon* страляць з гарматы — стрелять из пушки; II *vi* 1. (*sur*) страляць у... — стрелять в...; 2. (*sur*) адліваць (*пра колер*) — отливать (*о цвете*); *se ~ de* выблытвацца з... — выпутываться из...
- tiret** *m* працяжнік — тире
- tireu//r, -se** *m, f* стралок — стрелок
- tiroir** *m* шуфлядка — выдвижной ящик
- tisser** *vt* ткаць — ткать
- tisserand** *m* ткач — ткач
- tisseu//r, -se, m, f** ткач — ткач
- tissu** *m* 1. тканiна — ткань; 2. тканне — тканье
- titan** *m* тытан — титан
- titanesque** *a* тытанiчны — титанический
- titre** *m* 1. загалолак — заглавие; 2. тытул; званне — титул; званіе; *à ~ de* у якасці... — в качестве...
- titulaire** (*de qch*) *a* штатны — штатный
- toast** [to:st] *m* тост — тост; *porter un ~* гаварыць (падымаць) тост — провозглашать тост
- toi** *pron* ты — ты; *c'est ~* гэта ты — это ты; *cela dépend de ~* гэта залежыць ад цябе — это зависит от тебя; *avec ~* з табой — с тобой; *pour ~* для цябе — для тебя; *chez ~* у цябе, к табе, да цябе — у тебя; к тебе
- toile** *f* палатно — полотно, холст; ~ *cirée* цырата — клеёнка; ~ *d'araigné* павуцінне — паутина
- toit** *m* дах, прытулак — крыша, кров
- tolérable** *a* нядрэнны, ніштаваты — сносный, терпимый
- tolérant, -e** *a* цярпімы — терпимый
- tolérer** *vt* цярпець, трываць — терпеть, сносить
- tomate** *f* памідор — помидор
- tombe** *f* 1. магіля камень — надгробный камень; 2. магіла — могила

- tombeau** *m* гробница; магіла — гробница; могила
- tombée** *f* падзенне — падение; à la ~ de la nuit з надыходам ночы — с наступленнем ночы
- tomber** I *vi* (ê) 1. падаць, паваліцца — падать, упаць; laisser ~ упускаць — роняць; 2. упадаць у... — впадать в...; ~ dans l'erreur памыляцца — впадать в заблуждэнне; II *vt* паваліць — поваліць; *spart.* палажыць (*у барацьбе*) — *sport.* положить (*в барацьбе*); ~ malade захварэць — заболеть; ~ d'accord прыйсці да пагаднення — прыйти к соглашению
- ton** I *a* (*f ta, pl tes*) твой, свой — твой; свой; ~ père твой бацька — твой отец; tu as ~ point de vue у цябе свой пункт погляду — у тебя своя точка зрэння
- ton** II *m* 1. тон, гук — тон, звук; 2. манера гаварыць — манера гаварыць; 3. адценне — оттенок
- tondeuse** *f* машынка для стрыжкі валасоў — машынка для стрыжкі волас
- tondre** *vt* стрыгчы, падстрыгаць — стрыць, подстригать
- tonnage** *m* водазмяшчэнне, танаж — водоизмещение, тоннаж
- tonne** *f* тона — тонна
- tonneau** *m* бочка — бочка
- tonn//er** I *v. impers.:* il ~e гром грміць — гром гремит; II *vi* грукатаць — грохотать
- tonnerre** *m* гром — гром
- torche** *f* факел — факел
- torchon** *m* ануча — тряпка
- tordre** *vt* 1. віць, скручваць — вить, скручивать; ~ du linge выкручваць (*бялізну*) — отжимать (*бельё*); 2. выкруціць — вывернуть, вывихнуть; se ~ 1. выкручвацца — изгибаться; 2. *разм.* рагатаць — *разг.* хохотать
- torpeur** *f* здранцвенне, аняменне — оцепенение
- torrent** *m* патак — поток
- torride** *a* гарачы, спякотны — жаркий, знойный
- torse** *m* тулава, торс — туловище, торс
- tort** *m* 1. віна — вина; il a ~ ён памыляецца — он неправ; 2. шкода, урон — вред, ущерб; à ~ et à travers бязладна, абы як — вкривь и вкось, как попало
- tortue** *f* чарапаха — черепаха
- tortueu//x, -se** *a* 1. звлісты, пакручасты — извилистый; 2. выкрутлівы, вёрткі — изворотливый
- torture** *f* катаванне; пакуты, мука — пытка; мучение
- torturer** *vt* катаваць, мучыць — пытать, мучить
- tôt** *adv* рана; хутка — рано; скоро; plus ~ раней — раньше; ~ ou tard рана ці позна — рано или поздно
- total, -e** I *a* увесь, цэлы; татальны — весь, целый; тотальный; II *m* падрахунак, сума; цэлае — итог, сумма; целое; au ~ у цэлым, у выніку — в целом, в итоге

- totalité** *f* сукупнасць, вынік, сума — совокупность, сумма,
итог
- touchant, -e** *a* чуллівы, жаласлівы — трогательный
- touche** *f* 1. дакрананне, дотык — прикосновение; 2. клавiша —
клавiша
- toucher** I *I vt* 1. дакранацца — трогать, касаться; 2. атрым-
ліваць (*грошы*) — получать (*деньги*); 3. расчуліць —
тронуть, растрогать; II *vi* 1. межавацца, датыкацца,
сутыкацца — соприкасацца; 2. даходзіць, дасягаць —
доходить, достигать; 3. набліжацца, блізіцца — прибли-
жаться; ~ à sa fin блізіцца да заканчэння — близиться
к концу; 4. іграць на... — играть на...; ~ du piano іграць
на раялі — играть на рояле
- toucher** II *m* 1. дотык — осязание; 2. ац ~ на дотык — на
ощупь
- touffu, -e** *a* густы — густой
- toujours** *adv* 1. заўсёды — всегда; всё время; роиг ~ назаўсё-
ды — навсегда; 2. усё ж, усё яшчэ — всё-таки, всё ещё
- tour** I *f* 1. вежа — башня; 2. шахматная ладдзя — шахмат-
ная ладья
- tour** II *m* 1. абарот — оборот; 2. прагулка — прогулка;
faire un ~ прагуляцца — прогуляцца; 3. абход, аб'езд —
обход, объезд; 4. чарга — очередь; ~ à ~ *loc. adv.* па
чарзе — по очереди; à son ~ у сваю чаргу — в свою
очередь; 5. выхадка, жарт — проделка, шутка
- tourbillon** *m* 1. віхор; вадаварт — вихрь; водоворот; 2. *перан.*
кругаварт — *перен.* кругаворт
- tourbillonner** *vi* кружыцца (круціцца) як віхор — кружиться
вихрем
- touriste** *m* турыст — турист
- tourment** *m* мучэнне, мука, пакута — мучение, мука
- tourmenter** *vt* мучыць, рваць сэрца — мучить, терзать; se ~
хвалявацца — волноваться
- tournant, -e** I *a* вярчальны — вращательный; II *m* 1. паварт,
заварт — поворот; ац ~ на павароце — на повороте;
2. вір, вадаварт — омут, водоворот; 3. *перан.* паварт,
пералом — *перен.* поворот, перелом
- tourné, -e** *a* скіслы (*пра малако*), пракіслы (*пра віно*) — свер-
нувшийся (*о молоке*), прокисший (*о вине*)
- tourne-disque** *m* (электра)прайгравальнік — (электро)проиг-
рыватель
- tournée** *f* турнэ, гастроль; службовая паездка — турне;
гастроль; служебная поездка
- tourner** I *vt* 1. круціць, вярцець — вертеть, вращать; 2. абы-
ходзіць, абгінаць — обходить, огибать; ~ un film зды-
маць фільм — снимать фильм; II *vi* 1. паварочвацца —
вертеться, поворачиваться; 2. скісаць (*пра малако*); пра-

- кісаць (*пра віно*) — свёртываться (*о молоке*); прокисать (*о вине*); 3. здымацца (*у кіно*) — сниматься (*в кино*);
 se ~ павярнуцца — повернуться
- tourne-sol** *m* сланечнік — подсолнечник
- tourneur** *m* токарь — токарь
- tournoi** *m* турнір — турнир; ~ d'échecs шахматны турнір — шахматный турнир
- tournoyer** *vi* кружыцца — кружиться
- tous** *гл.* tout I — *см.* tout
- tousser** *vi* кашляць — кашлять
- tout** I *a* (*f* toute, *pl* tous, toutes) 1. увесь — весь; 2. усякі, усялякі, кожны — всякий, каждый; еп ~ cas ва ўсякім разе — во всяком случае; 3. усялякі, разнастайны — всякий, всевозможный; II *pron* усё — всё; malgré ~ нягледзячы ні на што — несмотря ни на что; III *m* цэлае — целое; IV *adv* зусім, абсалютна — совсем, совершенно; il est ~ jeune ён зусім малады — он совсем молодой
- toute(s)** *гл.* tout I — *см.* tout I
- toutefois** *adv* аднак, усё-такі — однако, всё-таки
- toux** *f* кашаль — кашель
- toxique** I *a* таксічны, ядавіты — токсичный, ядовитый; II *m* яд, атрута — яд, отравление
- trace** *f* 1. след — след; à la ~ de па слядах — по следам; 2. лыжня — лыжня
- tracé** *m* накід, эскіз — набросок, эскиз
- tracer** *vt* 1. чарціць — чертить; 2. накідаць; пазначаць — набрасывать; намечать
- tracéu//r** *m*, **-se** *f* чарцёжнік — чертёжник
- tract** *m* лістоўка — листовка
- tracteur** *m* трактар — трактор
- tradition** *f* традыцыя — традиция
- traditionnel, -le** *a* традыцыйны — традиционный
- traduct//eur** *m*, **-rice** *f* перакладчык — переводчик
- traduire** *vt* 1. перакладаць — переводить; 2. перадаваць — передавать
- trafic** *m* 1. спекуляцыя — спекуляция; 2. зносіны — сообщение; ~ аэіен паветраныя зносіны — воздушное сообщение; 3. рух (*вулічны*) — движение (*уличное*)
- trafiquer** *vi* спекуляваць — спекулировать
- trahir** *vt* 1. здраджваць — изменять; предаваць; 2. выдаваць, паказваць, выяўляць — выдавать, обнаруживать; ~ son émotion выдаваць сваё хваляванне — выдавать своё волнение
- trahison** *f* здрада — измена, предательство
- train** *m* 1. ход — ход; mettre en ~ пусціць у ход — пустить в ход; être en ~ de faire *qch* быць занятым — быть за-

- нятым; 2. цягнік, поезд — поезд; ~ électrique электропоезд — электропоезд
- traîneau** *m* сані — сани
- traîner** I *vt* 1. цягнуць — тащить, тянуть; 2. гібець, марнець — влачить; II *vi* 1. цягнуцца — тянуться; 2. валяцца ў беспарадку — валяться в беспорядке
- traire** *vt* даіць — доить
- trait** *m* 1. страла — стрела; 2. штрих, лінія, рыса — штрих, линия, черта; 3. *pl* рысы твару — черты лица
- traite** *f* даенне — доение
- traité** *m* 1. трактат — трактат; 2. дагавор — договор; ~ de paix мірны дагавор — мирный договор
- traitement** *m* 1. абыходжанне — обхождение, обращение; 2. аклад — оклад, жалование; 3. лячэнне, рэжым — лечение, режим
- traiter** I *vt* 1. абыходзіцца — обходиться, обращаться; 2. абмяркоўваць — обсуждать; 3. лячыць — лечить; II *vi* 1. весці перагаворы — вести переговоры; 2. (*de qch*) гаварыць пра што-н. — говорить о чём-л.
- traître, -sse** I *a* здрадніцкі — предательский; II *m, f* здраднік — изменник, предатель
- traîtrise** *f* здрадніцтва — измена, предательство
- trajet** *m* шлях, адлегласць — путь, расстояние
- tram** *m* [tram] *разм.* трамвай — *разг.* трамвай
- tramway** *m* трамвай — трамвай
- tranchant, -e** I *a* 1. востры — острый, режущий; 2. рэзкі — резкий; 3. рашучы — решительный; II *m* вастрыё, лязо — остриё, лезвие
- tranche** *f* 1. луста, скіба — ломоть; 2. зрэз — край, срез; 3. серыя — серия
- tranchée** *f* траншэя — траншея
- trancher** I *vt* 1. рэзаць, адрэзваць — резать, отрезать; 2. вырашаць — разрешать, решать; II *vi* 1. дзейнічаць энергічна — действовать энергично; ~ le mot, ~ net сказаць адкрыта, шчыра — сказать напрямик
- tranquille** [trākil] *a* ціхі, спакойны — тихий, спокойный; laissez-moi ~ дайце мне спакой — оставьте меня в покое
- tranquilliser** *vt* супакойваць — успокаивать
- tranquillité** *f* спакой; цішыня — спокойствие; тишина
- transcription** *f* 1. перапісанне; перапіска — переписывание; переписка; 2. *лінгв.* транскрыпцыя — *лінгв.* транскрипция
- transcrire** *vt* 1. перапісваць — переписывать; 2. *лінгв.* транскрыбіраваць — *лінгв.* транскрибировать
- transférer** *vt* 1. перамяшчаць — перемещать; 2. перадаваць — передавать

- transfert** *m* 1. перамяшчэнне — перемещение; 2. перадача — передача
- transfigurer** *vt* пераўтвараць — преображаць
- transformation** *f* пераўтварэнне — преобразование
- transformer** *vt* 1. пераўтвараць — превращать, преобразовывать; 2. паляпшаць — улучшаць
- transfuser** *vt* пераліваць (*кроў*) — переливать (*кровь*)
- transfusion** *f* пераліванне (*крыві*) — переливание (*крови*)
- transistor** *m* транзістар — транзистор
- transmettre** *vt* перадаваць; уручаць — передавать; вручать
- transmission** *f* 1. перадача — передача; 2. трансмісія — трансмиссия; 3. радыёперадача — радиопередача
- transparent, -e** I *a* празрысты — прозрачный; II *m* транспарант — транспарант
- transpirer** *vi* 1. выпарвацца — испаряться; 2. пацець — потеть
- transplantation** *f* перасадка, трансплантацыя — пересадка, трансплантация
- transport** *m* 1. транспарт; перавозка — транспорт; перавозка; 2. захапленне — восторг
- transporter** *vt* 1. перавозіць, пераносіць — перевозить, переносить; 2. захапляць — приводит в восторг
- transversal, -e** *a* папярочны — поперечный
- trapèze** *m* трапецья — трапедия
- trapéziste** *m* паветраны гімнаст — воздушный гимнаст
- trapu, -e** *a* прысадзісты, каржакаваты — коренастый
- travail** *m* работа, праца — работа, труд
- travailler** I *vi* 1. працаваць — работать, трудиться; 2. дзейнічаць — действовать; II *vt* апрацоўваць — отделывать, обрабатывать
- travailleur//r, -se** I *a* 1. працавіты — работающий; 2. той, хто працуе — трудящийся; II *m, f* працаўнік — трудящийся; работнік — работник
- travers** *m* 1. папярочнік, шырыня — поперечник, ширина; à ~ праз, скрозь — через, сквозь; en ~ упоперак — поперёк; 2. крывізна — кривизна; de ~ крыва — криво; косо; à tort et à ~ бязладна, ва ўсе бакі, абы-як — вкривь и вкось
- traverse** *f* 1. перакладзіна, папярочына — перекладина; 2. шпала — шпала
- traversée** *f* 1. пераезд, перавоз — переезд, переправа; 2. паездка — поездка
- traverser** *vt* перасякаць, пераходзіць — пересекать, переходить
- travesti** *a* пераапануты, пераапанены — переодетый, ряженный

- travestir** *vt* пераапранаць — переодевать; *se* ~ пераапра-
нацца — переодеваться
- travestissement** *m* пераапрананне — переодевание
- trayeuse** *f* 1. даярка — доярка; 2. даільны апарат — доиль-
ный аппарат
- trébucher** *vi* спатыкацца — спотыкаться
- trèfle** *m* канюшына — клевер
- treize** *I a* 1. трынаццаць — тринадцать; 2. трынаццаты —
тринадцатый; *page* ~ трынаццатая старонка — трина-
дцатая страница; *II m* 1. (лічба) трынаццаць — (цифра)
тринадцать; 2. трынаццатае чысло — тринадцатое число;
le ~ *février* трынаццатага лютага — тринадцатое фев-
раля, тринадцатого февраля
- treizième** *I a* трынаццаты — тринадцатый; *II m* трынаццатая
частка — тринадцатая часть
- tremblant, -e** *a* дрыжачы — дрожащий
- tremble** *m* асіна — осина
- tremblement** *m* дрыжкы — дрожь; ~ *de terre* землетрасенне,
землятрус — землетрясение
- trembler** *vi* дрыжаць, трэсціся, калаціцца — дрожать, тре-
петать
- trepé, -e** *a* прамоклы — промокший
- tremper** *I vt* 1. акунаць — окунаць; 2. змочваць — смачиваць;
II vi мокнуць — мокнуть
- trente** *I a* 1. трыццаць — тридцать; 2. трыццаты — тридца-
тый; *page* ~ трыццатая старонка — тридцатая страница;
II m 1. (лічба) трыццаць — (цифра) тридцать; 2. трыцца-
тае чысло — тридцатое число; *le* ~ *janvier* трыццатага
студзеня — тридцатое января, тридцатого января
- trépidation** *f* дрыжанне, трымценне — дрожание, колебание
- trépigner** *vi* тупаць — топать
- très** *adv* вельмі — очень, весьма
- trésor** *m* скарб — сокровище, клад
- trésorier** *m* казначэй, скарбнік — казначей
- tressaillement** *m* уздрыг, уздрыгванне — содрогание, вздраги-
вание
- tressaillir** *vi* уздрыгваць — вздрагивать
- trêve** *f* 1. перамір'е — перемирие; 2. перадышка — пере-
дышка
- triangle** *m* трохвугольнік — треугольник
- tribu** *f* племя, род — племя, род
- tribunal** *m* трыбунал, суд — трибунал, суд; ~ *du peuple*
народны суд — народный суд
- tribune** *f* трыбуна — трибуна
- tribut** *m* даліна, падатак — дань, подать
- tricher** *vi* ашукваць, жульнічаць — обманывать, жульничать
- tricherie** *f* жульніцтва — жульничество

tricheur *m* ашуканец, махляр — шулер, мошенник
tricolore *a* трохкаляровы — трёхцветный
tricot *m* 1. трыко (вязаная тканіна) — трико (вязаная ткань); 2. вязанне — вязание; faire du ~ вязаць — вязать; 3. вязаная рэч — вязаная вещь
tricotage *m* трыкатаж — трикотаж
tricoter *vt, vi* вязаць — вязать
trigonométrie *f* трыганаметрыя — тригонометрия
trille *m* пошчак (салаўя) — трель (соловья)
trilogie *f* трылогія — трилогія
trimestre *m* квартал — квартал
trio *m* трыо — трио
triumphal, -e *a* трыумфальны — триумфальный
trionphe *m* трыумф, перамога — триумф, победа, торжество
trionpher *vi (de)* 1. перамагаць, браць верх над... — торжест­ вовать над...; 2. радавацца, весяліцца — радоваться, ликовать
triple *a* трайны — тройной; au ~ утрая, у тры разы — втрое
tripler I *vt* патройваць — утраивать; II *vi* патройвацца — утраиваться
triste *a* журботны, засмучаны — печальный, грустный
tristesse *f* журба, смутак — грусть, печаль
trivial, -e *a* пошлы — пошлый
trivialité *f* пошласць — пошлость
trois I *a* тры, трое, трэці — три, трое, третій; page ~ трэцяя старонка — третья страница; numéro ~ трэці нумар — третій номер, номер три; II *m* 1. (лічба) тры, тройка (адзнака) — (цифра), три, тройка (отметка); 2. трэцяе чысло — третье число; le ~ mars трэцяга сакавіка — третье марта, третьего марта
troisième I *a* трэці; loger au ~ (étage) жыць на чацвёртым паверсе — жить на четвёртом этаже; II *m* 1. трэцяя част­ ка — третья часть; 2. чацвёрты паверх — четвёртый этаж; 3. *f* трэці клас — третий класс
trolleybus *m* тралейбус — троллейбус
trombe *f* смерч, ураган — смерч, ураган
trompe *f* хобат — хобот
tromper *vt* падманваць, ашукваць — обманывать; se ~ памы­ ляцца — ошибаться
tromperie *f* падман, ашуканства — обман
trompette 1. *f* муз. труба — муз. труба; 2. *m* трубач — трубач
trompeu//r *m, -se* *f* падманшчык, ашуканец — обманщик
tronc *m* 1. ствол — ствол; 2. тулава — туловище
tronçon *m* абрубак — обрубок
trône *m* прастол, трон — престол, трон
trop I *adv* завельмі, занадта — слишком; II *m* лішак — излишек

- trophée** *m* трафей — трофей
- tropical, -e** *a* трапічны — тропический
- tropique** *m* тропік — тропик
- trot** *m* рысь (*без*) — рысь (*без*); *au* ~ рыссю — рысью
- trotter** *vi* 1. ісці рыссю — идти рысью; 2. *разм.* бегчы — *разг.* бегать
- trottoir** *m* тратуар — тротуар
- trou** *m* 1. адтуліна — отверстие; 2. дзірка — дыра; 3. яма; нара — яма, нора
- trouble I** *a* 1. цьмяны, каламутны — тусклый, мутный; *rêcher en eau* ~ лавіць рыбу ў каламутнай вадзе — ловить рыбу в мутной воде; 2. (па)хмурны (*пра надвор'е*) — пасмурный (*о погоде*)
- trouble II** *m* 1. трывога, хваляванне — тревога, беспокойство; 2. *pl* беспарадкі, хваляванні — беспорядки, волнения
- troublé, -e** *a* 1. збянтэжаны, усхваляваны — смущённый, взволнованный; 2. памутнелы, каламутны (*пра ваду*) — помутнённый (*о воде*)
- trouber** *vt* 1. каламуціць — мутить, делать мутным; 2. хваляваць — волновать, тревожить; *se* ~ 1. цьмянець — тускнеть; 2. бянтэжыцца, хвалявацца — смущаться, волноваться
- trouer** *vt* прадзіраўліваць, прабіваць — продырявливать, пробивать
- troupe** *f* 1. гурт — толпа; 2. трупа — труппа; 3. чарада (*птушак*) — стая (*птиц*); 4. *pl* войскі — войска
- troupeau** *m* статак, чарада — стадо
- trousse** *f* 1. вясло; вузел — связка; узел; 2. сумка з наборам інструментаў — сумка с набором инструментов; ~ *à ongles* манікюрны прыбор — маникюрный прибор
- trousseau** *m* 1. вязка (*ключоў*) — связка (*ключей*); 2. пасаг — приданое
- trouvaille** *f* знаходка — находка
- trouver** *vt* 1. знаходзіць, натрапляць — находить, встречать; 2. заставаць — заставлять; 3. лічыць, думаць, меркаваць — полагать; считать; *se* ~ 1. знаходзіцца — находится; 2. адчуваць сябе — чувствовать себя
- truc** *m* 1. *разм.* спрытны прыём — *разг.* ловкий приём; 2. *разм.* штука, рэч — *разг.* штука, вещь
- truie** *f* свіння — свинья
- truite** *f* фарэль, стронга — форель
- trumeau** *m* 1. прасценак — простенок; 2. трумо — трюмо
- trust** [trœst] *m* трэст — трест
- tu** *pron* ты — ты; *tu dogs* ты спіш — ты спишь
- tube** *m* 1. труба; трубка — труба; трубка; 2. цюбік — тюрбик
- tuberculeu//x, -se** *I a* туберкулёзны, сухотны — туберку-

лѣзний; II *m, f* хворы на туберкулѣз — туберкулѣзний
больной

tuberculose *f* туберкулѣз — туберкулѣз

tuer *vt* забиваць — убивать

tuerie *f* бойня, разня — бойня, резня

tuile *f* чарапица — черепица

tulipe *f* цюльпан — тюльпан

tulle *m* цюль — тюль

tumeur *f* пухлина — опухоль; ~ *bénigne* добраякасная пух-
лина — доброкачественная опухоль; ~ *maligne* злаякасна-
ная пухлина — злокачественная опухоль

tumulte *m* гоман, мітусня, шум — гомон, суматоха, шум

tunique *f* 1. туніка — туника; 2. мундзір, кіцель — мундир,
китель

tunnel *m* тунель — туннель

turbine *f* турбіна — турбина

turbulent, -e *a* шумлівы, неспакойны — шумливый, беспо-
койный

turquoise *f* біруза — бирюза

tutelle *f* апека — опека; *mettre en ~* аддаць пад апеку —
отдать под опеку

tut/eur, -rice *m, f* апякун — опекун

tutoiement *m* зварот на «ты» — обращение на «ты»

tutoyer *vt* казаць камун-н. «ты» — говорить кому-л. «ты»;
se ~ быць на «ты» з кім-н. — быть на «ты» с кем-л.

tuyau *m* труба; шланг — труба; шланг; ~ *d'arrosage* шланг
для палівання — шланг для поливки

type *m* 1. узор — образец; 2. від, тып — вид, тип; 3. суб'єкт —
субъект; *de braves ~s* добрыя хлопцы — славные ребята

typhus *m* тыф — тиф

typique *m* тыповы — типичный

typographe *m* друкар, наборшчык — печатник, наборщик

typographie *f* 1. друкарства, кнігадрукаванне — книгопеча-
тание; 2. друкарня — типография

tyran *m* тыран — тиран



Tyran

Ulcère

ulcère *m* язва — язва

ultérieur, -e *a* пазнейшы, далейшы — позднейший, даль-
нейший

ultimatum *m* ультиматум — ультиматум

- ultime** *a* апошні, крайні — последний, крайний
- un** I *article indéfini* (*f* une, *pl* des) незначальны артыкль мужчынскага роду адзіночнага ліку, на беларускую мову не перакладаецца — неопределённый артикль мужского рода единственного числа, на белорусский язык не переводится; II *a* адзін, адзіны — один, единственный; *un gouble* адзін рубель — один рубль; III *pron* адзін, адзіны — один, единый; *l'un des deux* адзін, адзін з двух — один из двух; IV *m* (лічба) адзін, адзінка — (цифра) один, единица
- unanime** *a* аднадушны, аднагалосны — единодушный, единогласный
- unanimité** *f* аднадушнасць, аднагалоснасць — единодушие, единогласие, à l'~ аднагалосна — единогласно
- une** *gl.* *un* I — *см.* *un* I
- uni**, **-e** *a* 1. роўны, гладкі — ровный, гладкий; 2. адзіны — единый; *front* ~ адзіны фронт — единый фронт
- unification** *f* 1. аб'яднанне — объединение; 2. уніфікацыя — унификация
- unifier** *vt* 1. аб'ядноўваць, яднаць — объединять; 2. уніфікаваць — унифицировать; *s'* ~ аб'ядноўвацца — объединяться
- uniforme** I *a* аднастайны — единообразный; II *m* мундзір, форма — мундир, форма
- uniformité** *f* аднастайнасць — единообразие, однообразие
- union** *f* 1. саюз, аб'яднанне — союз, объединение; 2. яднанне, згода — единение, согласие; *en parfaite* ~ у поўнай згодзе — в полном согласии; 3. спалучэнне — сочетание
- unique** *a* 1. адзіны (*у сваім родзе*) — единственный (*в своём роде*); *fil* ~ адзіны сын — единственный сын; 2. дзіўны — странный
- unir** *vt* аб'ядноўваць, яднаць — объединять, соединять; *s'* ~ аб'ядноўвацца, яднацца — объединяться
- unité** *f* 1. адзінка — единица; 2. адзінства — единство
- univers** *m* свет, сусвет — мир, вселенная
- universel**, **-le** *a* усеагульны, універсальны — всеобщий, универсальный
- universitaire** I *a* універсітэцкі — университетский; II *m* выкладчык універсітэта — преподаватель университета
- université** *f* універсітэт — университет
- uranium** *m* *xim.* уран — *xim.* уран
- urbain**, **-e** *a* гарадскі — городской
- urgence** *f* тэрміновасць, неадкладнасць — срочность, неотложность
- urgent**, **-e** *a* тэрміновы, неадкладны — срочный, неотложный
- urine** *f* мача — моча
- urne** *f* урна — урна

usage *m* 1. звычай; звычка — обычай; обыкновение; 2. ужыванне, выкарыстанне — употребление, применение, *faire* ~ ужываць — употреблять; *être hors d'* ~ выходзіць з ужытку — выходить из употребления

usé, -e *a* 1. зношаны — изношенный; 2. змораны, змардаваны — изнурённый; 3. банальны — банальный

user I *vi* (*de qch*) 1. выкарыстоўваць — употреблять; 2. карыстацца — пользоваться; II *vt* 1. зношваць — изнашивать; 2. расходаваць — расходовать; 3. знясільваць, змардоўваць — изнурять

usine *f* завод — завод; ~ *automobile* аўтазавод — автозавод; ~ *pilote* доследны завод — опытный завод; *d'* ~ заводскі — заводской

usité, -e *a* ужывальны — употребительный

ustensile *m* дамашнія рэчы, посуд — домашняя утварь, посуда

usuel, -le *a* звычайны, штодзённы — обычный, обиходный

usure *f* зношванне, знос — изнашивание, износ

usurpation *f* захоп, узурпацыя — захват, узурпация

usurper *vt* захопліваць, узурпіраваць — захватывать, узурпировать

utile I *a* (*à*) карысны, прыгодны — полезный, годный; II *m* карыснае — полезное; *joindre l'~à l'agréable* спалучаць прыёмнае з карысным — сочетать приятное с полезным

utilisation *f* ужыванне, выкарыстанне — использование

utiliser *vt* ужываць, выкарыстоўваць — употреблять, использовать

utilitaire *a* утылітарны — утилитарный

utilité *f* 1. карысць, выгада — польза, выгода; 2. карыснасць — полезность

utopie *f* утопія — утопия

utopique *a* утапічны — утопический



Utopique

Va!

va! няхай!, няхай будзе так! — пускай!, так и быть! ~ *roug...*! добра!, згода! — ідэць!, согласен!

vacance *f* 1. вакансія, вакантнае месца — вакансия, вакантное место; 2. *pl* канікулы — каникулы; ~ *s d'hiver* (*d'été*) зімовыя (летнія) канікулы — зимние (летние) каникулы

vacant, -e *a* свабодны, вакантны — свободный, вакантный

vacarme *m* шум, крык — шум, крик, гам

- vaccin** вакцина — вакцина
- vaccination** *f* прышчэпка — прививка
- vacciner** *vt* *мед.* рабіць прышчэпку — *мед.* делать прививку
- vache** *f* карова — корова
- vacherie** *f* 1. хлеў, кароўнік — хлев, коровник; 2. *разм.* свінства — *разг.* свинство, скотство
- vacillant, -e** *a* 1. дрыготкі, хісткі — дрожащий, шаткий; 2. мігатлівы — мерцающий; 3. нерашучы, які вагаецца — нерешительный, колеблющийся
- vaciller** *vi* 1. вагацца, хістацца — колебаться, шататься; 2. мігаць, мігаець — мигать, мерцать
- va-et-vient** *m* хаджэнне ўзад і ўперад — хождение взад и вперёд
- vagabond, -e** I *a* бадзяжны — бродячий; II *m, f* бадзяга — бродяга
- vagabonder** *vi* бадзяцца, вандраваць — бродяжничать, скитаться
- vague** I *f* хваля, вал — волна, вал; II *a* няясны, няпэўны; цьмяны — неясный, неопределённый; смутный
- vaillance** *f* храбрасць, мужнасць — храбрость, мужество
- vaillant, -e** *a* 1. храбры, мужны — храбрый, мужественный; 2. бадзёры — бодрый
- vain, -e** *a* дарэмны, марны — напрасный, бесполезный; *ep* ~ дарэмна — напрасно
- vaincre** *vt* перамагаць; пераадольваць — побеждать; преодолевать
- vaincu, -e** *a* пераможаны — побеждённый
- vainqueur** *m* пераможца — победитель
- vaisselle** *f* посуд (*сталовы*) — посуда (*столовая*)
- valable** *a* 1. сапраўдны, законны — действительный, законный; 2. прыгодны, прыёмальны — годный, приемлемый
- valet** *m* слуга; лакей — слуга; лакей
- valeur** *f* кошт; вартасць, каштоўнасць — цена; стоимость, ценность
- valide** *a* 1. моцны, здаровы — крепкий, здоровый; 2. законны, сапраўдны — законный, действительный
- validité** *f* законнасць, сапраўднасць — законность, действительность
- valise** *f* чамадан — чемодан
- vallée** *f* даліна — долина
- valoir** *vi* 1. каштаваць, мець кошт — стоить, иметь цену; 2. быць вартым — стоить, годиться; *cela ne vaut rien* гэта нікуды не варта — это никуда не годится
- valse** *f* вальс — вальс
- vanille** *f* ваніль — ваниль
- vanité** *f* марнасць, нікчэмнасць — суэта, суетность; 2. слава-любства — тщеславие

- vaniteu//x, -se** *a* славалюбны — тщеславный
- vantail** *m* фортка (*дзвярэй, акна*) — створка (*двери, окна*)
- vantard, -e** I *a* хвалько — хвастливый; II *m* хвалько — хвастун
- vantardise** *f* выхваляння — хвастовство, бахвальство
- vanter** *vt* хваліць, расхвальваць — хвалить, расхваливать; *se* ~ хваліцца — хвастаться
- va-nu-pieds** *m* *разм.* бсяк — *разг.* босяк
- vapeur** I *f* пара, выпарэнне — пар, испарение
- vapeur** II *m* параход — пароход
- vaporisation** *f* 1. выпарванне — выпаривание; 2. выпарэнне — испарение
- vaporiser** *vt* выпарваць — выпаривать; *se* ~ выпарвацца — испаряться
- vareuse** *f* спартыўная куртка — спортивная куртка
- variabilité** *f* зменлівасць; зменнасць — изменчивость; изменяемость
- variable** *a* зменлівы; зменны — изменчивый; изменяемый
- variation** *f* 1. змяненне — изменение; 2. *pl* *муз.* варыяцыі — *муз.* вариации
- varicelle** *f* ветраная воспа — ветряная оспа
- varier** I *vt* рабіць разнастайным; мяняць — разнообразить; изменять; II *vi* мяняцца — меняться
- variété** *f* 1. разнастайнасць — разнообразие; 2. *pl* сумесь — смесь
- variole** *f* воспа — оспа
- vase** I *f* мул, ціна — ил, тина
- vase** II *m* ваза, пасудзіна — ваза, сосуд
- vasistas** *m* фортачка — форточка
- vaste** *a* 1. шырокі — обширный; 2. рознабаковы — разностронний
- veau** *m* цялё (цяля) — телёнок; 2. *du* ~ цяляціна — телятина
- vedette** *f* 1. катэр — катер; 2. кіназорка — кинозвезда
- végétal, -e** I *a* раслінны — растительный; II *m* расліна — растение
- végétarien, -ne** *a* вегетарыянскі — вегетарианский
- végétation** *f* 1. расліннасць — растительность; 2. рост — рост
- végéter** *vi* 1. расці — произрастать; 2. гібець, марнець — прозябать
- véhicule** *m* павозка, аўтамашына — павозка, автомашина
- véhiculer** *vt* вазіць, перавозіць — возить, перевозить
- veille** *f* 1. няспанне — бодрствование; 2. прыядадзень — канун; (*à*) *la* ~ (*de*)... напрыядадні — накануне
- veillée** *f* 1. вячэрняя пара, вячэрні час — вечерняя пора; 2. начное дзяжурства (*каля хворага*) — ночное дежурство (*у больного*)
- veiller** I *vi* 1. не спаць — бодрствовать; 2. дзяжуріць ноччу —

дежурить ночью; 3. клапаціцца пра... — заботиться о...; II *vt* дзяжурць ноччу (каля хворага) — дежурить ночью (*у больного*)

veilleuse *f* начнік — ночник

veine *f* 1. вена — вена; 2. *геол.* жыла — *геол.* жила; 3. удача — удача; *il a de la ~* яму шанце — ему везёт

vélo *m* веласіпед — велосипед; *~ de course* гоначны веласіпед — гоночный велосипед

vélocité *f* скорасць, хуткасць — скорость, быстрота

velours *m* аксаміт — бархат

velouté, -e *a* аксаміцісты — бархатистый

velu, -e *a* валасаты, махнаты — волосатый, мохнатый

vénal, -e *a* прадажны — продажный

vénalité *f* прадажнасць — продажность

vendange *f* збор вінаграду — сбор винограда

vendeur//r, -se *m, f* прадавец — продавец

vendre *vt* прадаваць — продавать

vendredi *m* пятніца; *у пятніцу* — пятница; *в пятницу*; *le ~, ~ tous les ~s* кожную пятніцу — по пятницам

vénéneux//x, -se *a* атрутны, ядавіты — ядовитый

vénéral *a* паважаны, шаноўны — почтенный

vénération *f* пашана, павага — почтение, уважение

vénéraler *vt* шанаваць, паважаць — почитать, уважать

vengeance *f* помста — месть

venger *vt* помсціць — мстить

veng//eur *m, -eresse* *f* мсцівец — мститель

vénimeux//x, -se *a* ядавіты, атрутны — ядовитый

venin *m* 1. яд (*змяі*) — яд (*змеи*); 2. злосць — злоба, желчь

venir *vi* 1. прыходзіць, прыязджаць — приходиться, приезжать;

faire ~ пасылаць па (*каго-н.*) — послать за (*кем-л.*);

2.: *~ de + subst.* прыходзіць з, ад... — приходит из, от...

vent *m* вецер — ветер; *il fait du ~* ветрана — ветрено

vente *f* продаж — продажа, *en ~* у продажы — в продаже;

~ aux enchères аўкцыён — аукцион

ventouse *f* *мед.* банька — *мед.* банка

ventre *m* жывот, пуза — живот, брюхо

ventru, -e *a* пузаты — пузатый

venue *f* приход, прыезд — приход, приезд

ver *m* чарвяк — червь, червяк

verbal, -e *a* вусны — словесный, устный

verbe *m* дзеяслоў — глагол

verdict *m* прысуд — приговор

verdir I *vt* афарбоўваць на зялёна — окрашивать в зелёный цвет; II *vi* зелянець, пазелянець — зеленеть, позеленеть

verdure *f* зелень, зеляніна, зяленіва — зелень

véreux//x, -se *a* чарвівы — червивый

verger *m* фруктовы сад — фруктовый сад

- verglas** *m* галалёд — гололедица
- vergne** *m* алешына — ольха
- vergogne** *f* сорам — стыд, срам
- véridique** *a* 1. праўдзiвы — правдивый; 2. праўдзiвы, пэўны, дакладны — достоверный
- vérifier** *vt* правяраць — проверять; *se* ~ пацвярджацца — подтверждаться
- véritable** *a* праўдзiвы, сапраўдны — истинный, настоящий
- vérité** *f* ісціна, праўда — истина, правда; *en* ~ папраўдзе, сапраўды — на самом деле
- vermeil, -le** *a* чырвоны, румяны, пунсовы — ярко-красный, румяный, алый
- vermicelle** *m* вермішэль — вермишель
- vernir** *vt* лакаваць — лакировать
- vernis** *m* 1. лак; палітура — лак; политура; 2. глянец, бляск — лоск
- vernissage** *m* 1. лакароўка — лакировка; 2. вернісаж — вернисаж
- verre** *m* 1. шкло — стекло; 2. шклянка — стакан; *petit verre* чарка — рюмка
- verrerie** *f* шкляны посуд — стеклянная посуда
- verrier** *m* шкляр — стекольщик
- verrou** *m* засаўка, завала — задвижка, засов
- verrue** *f* бародаўка — бородавка
- vers I** *m* верш — стих; *en* ~ у вершах — в стихах
- vers II** *prép* 1. да..., у кірунку да... — к..., по направлению к...; 2. каля — около; ~ *midí* каля паўдня — около полудня
- verse** *f*: à ~ праліўны — проливной; *il pleut à* ~ ідзе праліўны дождж, лье як з вядра — ідэ́т проливной дождь, льёт как из ведра
- verser** *vt* ліць, наліваць — лить, наливать; 2. уносіць, рабіць узно́с — вносить, делать взнос
- versification** *f* вершаскладанне — стихосложение
- version** *f* 1. пераклад (з *замежнай мовы на родную*) — перевод (*с иностранного языка на родной*); 2. версія — версия
- vert, -e** 1. *a* зялёны — зелёный; 2. няспелы — незрелый; *II m* зялёны колер — зелёный цвет
- vertical, -e** *a* вертыкальны — вертикальный
- vertige** *m* галавакружэнне — головокружение
- vertu** *f* дабрачыннасць — добродетель; *en* ~ *de... loc. prép.* у выніку..., з прычыны... — в силу...
- vertueu//x, -se** *a* дабрачынны — добродетельный
- veste** *f* куртка — куртка
- vestiaire** *m* гардэроб — гардероб
- vestige** *m* след; астатак — след; остаток; *les* ~ *d'une ville* разваліны горада — развалины города

- veston** *m* пінжак — пиджак; ~ *droit* аднабортны пінжак — од-
нобортный пиджак; ~ *croisé* двубортны пінжак — дву-
бортный пиджак
- vêtement** *m* адзенне — одежда
- vétérant** *m* ветэран — ветеран
- vétérinaire** *m* ветэрынар — ветеринар
- vêtir** *vt* адзяваць, апранаць — одевать, надевать
- veto** [veto] *m* вета — вето
- veu** // *f*, **-ve** *m*, *f* удавец — вдовец
- vexé**, **-e** *a* пакрыўджаны — обиженный
- vexer** *vt* крыўдзіць, дапякаць — обижать, досаждать
- viage** // *r*, **-ère** *a* пажыццёвы — пожизненный
- viande** *f* мяса — мясо
- vice** *m* распуста, загана — порок, недостаток, изъян
- vice-président** *m* 1. намеснік старшыні — заместитель предсе-
дателя; 2. віцэ-прэзідэнт — вице-президент
- vicie**, **-e** *a* 1. сапсаваны — испорченный, повреждённый; 2. *pe-
ran*. гнілы — *перен.* гнилой
- vicier** *vt* псаваць — портить, повреждать
- vicieu** // *x*, **-se** *a* 1. распусны, разбэшчаны, заганны — разбало-
ванный, порочный; 2. памылковы — ошибочный
- victim** *f* ахвяра — жертва
- victoire** *f* перамога — победа
- vide** I *a* пусты, парожні — пустой, порожний; II *m* пустата —
пустота
- vide-ordures** *m* смеццеправод — мусоропровод
- vider** *vt* апаражняць — опорожнять, опустошать
- vie** *f* жыццё — жизнь
- vieil** *gl.* **vieux** I — *см.* **vieux** I
- vieillard** *m* стары, дзед — старик
- vieille** I *a* *gl.* **vieux** I — *см.* **vieux** I; II *f* старая, бабуля —
старуха
- vieillesse** *f* старасць — старость
- vieilli**, **-e** *a* 1. пастарэлы — постаревший; 2. састарэлы;
устарэлы — устарелый
- vieillir** I *vi* старэць — стареть; II *vt* старыць — старить
- vierge** *a* нявінны, цнатлівы, некрануты — девственный, нетро-
нутый; *terre* ~ цаліна — целина
- vieux** *m*, *pl* (*перад* галоснай *i* *h* нямым **vieil** — *перед* гласной *i*
h немым **vieil**), **vieille** *f* I *a* 1. стары — старый; 2. стара-
даўні — старинный; II *m* стары, дзед — старик
- vi** // *f*, **-ve** I *a* 1. жывы — живой; *prendre* ~ узяць жывым —
взять живым; 2. жвавы — живой, резвый; II *m* закрануць
сутнасць (*пытання, справы*) — затронуть существо (*во-
проса, дела*); *riquer* *au* ~ крануць за жывое — задеть
за жывое
- vigilance** *f* пільнасць — бдительность

- vigilant**, -e *a* пильны — бдительный
- vigne** *f* 1. вінаград — виноград; 2. вінаграднік — виноградник
- vigneron** *m* вінаградар — виноградарь
- vignoble** *m* вінаграднік — виноградник
- vigueur** *f* моц, сіла — мощь, сила
- vil**, -e *a* ганебны, подлы — низкий, подлый; à ~ гріх за бесцань — за бесценок
- vilain**, -e *a* 1. гадкі, брыдкі — гадкий, уродливый; 2. агідны — гнусный
- village** *m* вёска, сяло — деревня, село
- villageois**, -e 1 *a* сельскі, вясковы — сельский, деревенский; 2. *m, f* вясковы жыхар — деревенский житель
- ville** *f* горад — город; ~ héros горад-герой — город-герой; de ~ гарадскі — городской
- vin** *m* віно — вино; ~ de table сталовае віно — столовое вино; être entre deux ~s быць на падпітку (пад чаркай) — быть навеселе
- vinaigre** *m* воцат — уксус
- vingt** [vɛ̃, vɛ̃:t] I *a* 1. дваццаць — двадцать; ~ et un дваццаць адзін; дваццаць першы — двадцать один; двадцать первый; ~ -deux дваццаць два і г. д.; дваццаць другі і г. д. двадцать два і т. д.; двадцать второй и т. д.; ♦ ~ têtes, ~ avis што галава, то розум — сколько голов, столько умов; 2. дваццаты — двадцатый; page ~ дваццатая старонка — двадцатая страница; II *m* 1. (лічба) дваццаць — (цифра) двадцать 2. дваццатае чысло — двадцатое число; le ~ septembre дваццатага верасня — двадцатое (двадцатого) сентября
- vingtième** [vɛ̃tjɛm] I *a* дваццаты — двадцатый; II *m* дваццатая частка — двадцатая часть
- violence** *f* насілле, лютасць, жорсткасць — насилие, жестокость
- violent**, -e *a* 1. бурны, моцны — бурный, сильный; 2. гарачы, рэзкі — горячий, резкий; 3. насильны, гвалтоўны — насильственный; mort ~e гвалтоўная смерць — насильственная смерть
- violer** *vt* 1. парушаць — нарушать, преступать; 2. прымушаць сілай, гвалціць — насиловать
- violet**, -te I *a* фіялетаваы — фиолетовый; II *m* фіялетаваы колер — фиолетовый цвет
- violette** *f* фіялка — фиалка
- violon** *m* скрыпка — скрипка
- violoncelle** *m* віяланцэль — виолончель
- violoniste** *m* скрыпач — скрипач
- vipère** *f* гадзюка — гадюка
- virage** *m* віраж, паварот — вираж, поворот
- virer** *vi* рабіць паварот — делать поворот

virgule *f* коска — запятая
viril [viril], **-e** *a* мужны — мужественный
virilité *f* 1. узмужнеласць — возмужалость; 2. мужнасць — мужественность
virus *m* 1. вірус — вирус; 2. зараза — зараза
vis [vis] *f* шруба, болт — винт, болт; escalier à ~ ві-
 тая лесвіца — винтовая лестница
visage *m* твар — лицо
vis-à-vis *loc. prép.* насупраць — напротив
viser I *vt, vi* 1. цэліцца, меціць — целиться, метить; 2. дама-
 гацца — добиваться
viser II *vt* візаваць — визировать
visière *f* казырок — козырёк
vision *f* 1. зрок — зрение; 2. прывід, здань — призрак, ви-
 дение
visite *f* 1. візіт, наведанне — визит, посещение; 2. агляд —
 осмотр; 3. вобыск — обыск
visiter *vt* 1. наведваць — посещать; 2. аглядаць — осматрива-
 вать; 3. абшукваць — обыскивать
visiteu//r *m, -se* *f* наведвальнік — посетитель
visser *vt* прышрубоўваць — привинчивать
visuel, -le *a* зрокавы — зрительный
vital, -e *a* жыццёвы; істотны — жизненный; существенный
vitalité *f* жыццяздольнасць — жизнеспособность
vitamine *f* вітамін — витамин
vite I *a* хуткі — скорый, быстрый; II *adv* хутка — скоро,
 быстро
vitesse *f* скорасць, хуткасць — скорость, быстрота
vitre *f* шыба — оконное стекло
vitré, -e *a* зашклёны — застеклённый
vitrine *f* вітрына — витрина
vivacité *f* жвавасць — живость
vivant, -e I *a* жывы — живой; II *m*: du ~ de пры жыц-
 ці — при жизни; de son ~ пры яго жыцці — при его
 жизни
vive! *interj* няхай живе! — да здравствует!
vivre I *vi* 1. жыць, існаваць — жить, существовать; 2. (*de*)
 есці, харчавацца — кормиться, питаться
vivre II *m* 1. яда, ежа, харч — еда, пища; 2. *pl* харчы,
 харчовыя прадукты — продовольствие, съестные при-
 пасы
vocabulaire *m* 1. запас слоў — запас слов; 2. слоўнік —
 словарь
vocal, -e *a* галасавы; вакальны — голосовой; вокальный
vocation *f* прызванне, схільнасць — призвание, склонность
voeu [vø] *m* 1. абяцанне, зарок — обет, зарок; 2. пажа-
 данне — пожелание

- vogue** *f* 1. вядомасць, папулярнасць — известность; 2. мода — мода; être en ~ быць у модзе — быть в моде
- voici** *prép* вось, тут — вот, здесь; ~ de quoi il s'agit вось пра што ідзе гаворка — вот о чём идёт речь
- voie** *f* 1. дарога, шлях — путь, дорога; ~s de communication шляхі зносін — пути сообщения; ~s ferrées чыгунка — железная дорога; 2. спосаб, сродак — способ, средство
- voilà** *prép* вось, вунь, там — вот, вон, там; le ~ вось ён — вот он; ~ tout вось і ўсё — вот и всё; ~! вось так! — так!
- voile** *I m* 1. вуаль — вуаль; 2. заслона — завеса
- voile** *II f* парус, ветразь — парус
- voiler** *vt* 1. накрываць, пакрываць, ахутваць — покрывать, скрывать, окутывать; 2. вуаліраваць — вуалировать; se ~ 1. надзяваць вуаль — надевать вуаль; 2. пакрывацца (хмарами) — покрываться (тучами); 3. цьмянець — тускнеть
- voir** *vt* 1. бачыць, глядзець — видеть, смотреть; 2. разумець — понимать; 3. наведваць, адведваць — навещать; se ~ бачыцца — видиться
- voisin**, -e *I a* суседні — соседний; *II m, f* сусед — сосед
- voisinage** *m* суседства — соседство
- voiture** *f* 1. экіпаж — экипаж; 2. аўтамабіль — автомобиль; ~ d'ambulance хуткая дапамога — скорая помощь
- voix** *f* 1. голас — голос; à haute ~ уголас, голасна — громко, вслух; 2. выбарчы голас — избирательный голос
- vol** *I m* палёт, пералёт — полёт, перелёт; ~ cosmique касмічны палёт — космический полёт; au ~ на ляту — на лету; à ~ d'oiseau з птушынага палёту — с птичьего полёта
- vol** *II m* крадзеж, зладзейства — кража, воровство
- volaille** *f* свойскія птушкі — домашняя птица
- volant**, -e *I a* лятаючы, летучы — летающий, летучий
- volant** *II m* 1. брыжы, фальбона — волан, оборка; 2 руль — руль
- volcan** *m* вулкан — вулкан
- volcanique** *a* вулканічны — вулканический
- volée** *f* 1. палёт — полёт; 2. чарада — стая; 3. наганяй — взбучка
- voler** *I vi* лятаць — летать
- voler** *II vt, vi* красці — красть, воровать
- voleu** *m* аканіца — ставень
- voleu//r** *m, -se f* злодзей — вор
- volontaire** *I a* добраахвотны — добровольный; *II m* добраахвотнік — доброволец
- volonté** *f* 1. воля — воля; bonne ~ добрая воля — добрая

- воля; 2. жаданне — желание; de bonne ~ ахвотна — охотно; de mauvaise ~ неахвотна — неохотно
- volontiers** *adv* ахвотна — охотно
- volume** *m* 1. том — том; 2. аб'ём — объём
- volumineu//x, -se** *a* аб'ёмісты, вялікі — объёмистый
- vomir** *vi* вырваць (*калі нудзіць*) — вырвать (*при тошноте*)
- vomissement** *m* (i) рвота — рвота
- vorace** *a* пражэрлівы — прожорливый
- voracité** *f* пражэрлівасць — прожорливость
- vote** *m* 1. голас — голос; droit de ~ права голасу — право голоса; 2. галасаванне — голосование; bulletin de ~ выбарчы бюлетэнь — избирательный бюллетень
- voter** *vi* галасаваць — голосовать
- votre** (*pl* vos) *a* ваш, свой — ваш, свой; c'est ~ maison гэта ваш дом — это ваш дом; vous aimez ~ patrie вы любіце сваю радзіму — вы любите свою родину
- vôtre** I *pron* (le ~, la ~, les ~s) ваш, свой, ваши — ваш, свой, ваши; II *m pl* (les ~s) ваши блізкія, ваша радня — ваши близкие, ваши родные
- vouloir** I *vt* 1. хацець, жадаць — хотеть, желать; 2. патрабаваць — требовать; 3. зрабіць ласку — соблаговолить; veuillez! будзьце ласкавы! — будьте добры! II *vi*: en ~ à qn сердаваць, злаваць на каго-н. — сердиться на кого-л.
- vouloir** II *m* воля — воля
- vous** *pron* вы — вы
- voûte** *f* скляпенне — свод; la ~ du ciel небасхіл — небосвод
- voûté, -e** *a* 1. скляпеністы — сводчатый; 2. згорблены, сутулы — сгорбленный, сутулый
- voyage** *m* падарожжа, паездка — путешествие, поездка; bon ~! шчаслівай дарогі! — счастливого пути!
- voyager** *vi* падарожнічаць, вандраваць — путешествовать
- voyageur** *m* 1. падарожнік — путешественник; 2. пасажыр — пассажир
- voyelle** *f* галосная — гласная
- voyou** *m* хуліган — хулиган
- vrai, -e** I *a* праўдзівы, сапраўдны — истинный, настоящий; II *m* праўда, ісціна — правда, истина! à ~ дiге праўду кажучы — по правде говоря
- vraiment** *adv* сапраўды, на самой справе — право, в самом деле
- vraisemblable** *a* праўдападобны — правдоподобный
- vraisemblance** *f* праўдападобнасць — правдоподобие
- vrille** *f* 1. свердзел — бурав; 2. ав. штопар — ав. штопор
- vue** *f* 1. зрок — зрение; à perte de ~ як вокам акінуць — насколько хватает глаз; 2. погляд — взгляд; 3. выгляд — внешний вид, наружность; 4. від, краявід — вид, пейзаж

vulgaire *a* 1. звычайны, пасрэдны — заурядный; 2. пошлы, вульгарны — пошлый, вульгарный
vulgariser *vt* 1. папулярызаваць — популяризировать; 2. апашляць, вульгарызаваць — опошлять, делать вульгарным
vulgarité *f* вульгарнасць, пошласць — вульгарность, пошлость
vulnérable *a* ранимы, прыступны (для нападаў) — ранимый, уязвимый



Vulnérable

Wagon

wagon *m* вагон — вагон
wagon-lit *m* спальны вагон — спальный вагон
wagon-poste *m* паштовы вагон — почтовый вагон
wagon-restaurant *m* вагон-рэстаран — вагон-ресторан
waters [wate:r] *m pl* туалет — уборная, туалет
watt [wat] *m эл.* ват — эл. ватт
western [western] *m* вестэрн — вестерн



Western

Xylophone

xylophone *m* ксілафон — ксилофон



Xylophone

Y

y I *adv* там, туды, тут — там, туда, тут; *j'y vais* я туды іду — я туда иду; *il y a* ёсць — есть, имеется; II *pron* гэта — это; *j'y pense* я пра гэта падумаю — об этом подумаю

yacht [jakt] *m* яхта — яхта

yachting [jaktiŋ] *m* парусны спорт — парусный спорт

yeux [jø] *m pl* вочы *мн.* (гл. *oeil*) — глаза *мн.* (см. *oeil*)



Yeux

Zèbre

zèbre *m* зебра — зебра

zébré, -e *a* паласаты — полосатый

zèle *m* стараннасць, руплівасць — рвение, усердие

zélé, -e *a* старанны, дбайны, руплівы — ревностный, усердный

zéro *m* нуль — ноль, нуль

zibeline *f* 1. собаль — соболь; 2. сабалінае футра — собольий мех

zinc [zɛ:g] *m* цынк — цинк

zone *f* зона, пояс, паласа — зона, пояс, полоса; ~ *frontière* пагранічная зона — пограничная зона

zoologie *f* заалогія — зоология

zoologique *a* заалагічны — зоологический; *jardin* ~ заапарк — зоопарк

Географічныя назвы Географические названия

- Achkhabad** *г.* Ашхабад — г. Ашхабад
Adriatique (mer) *ф* Адрыятычнае мора — Адриатическое море
Afghanistan *т* Афганістан — Афганистан
Afrique *ф* Афрыка — Африка
Albanie *ф* Албанія — Албания
Alger *г.* Алжыр — *г.* Алжир
Algérie *ф* Алжыр — Алжир
Alma-Ata *г.* Алма-Ата — *г.* Алма-Ата
Alpes *ф* *pl* Альпы (*горы*) — Альпы (*горы*)
Alsace *ф* Эльзас (*правінцыя*) — Эльзас (*провинция*)
Amérique *ф* Амерыка — Америка
Angleterre *ф* Англія — Англия
Angola *ф* Ангола — Ангола
Argentine *ф* Аргенціна — Аргентина
Arménie *ф* Арменія — Армения
Asie *ф* Азія — Азия
Athènes *г.* Афіны — *г.* Афины
Atlantique (océan) *т* Атлантычны акіян — Атлантический океан
Australie *ф* Аўстралія — Австралия
Autriche *ф* Аўстрыя — Австрия
Azerbaïdjan *т* Азербайджан — Азербайджан
Azov (mer d') *ф* Азоўскае мора — Азовское море
Baïkal *т* Байкал — Байкал
Bakou *г.* Баку — *г.* Баку
Baltique (mer) *ф* Балтыйскае мора — Балтийское море
Belgique *ф* Бельгія — Бельгия
Belgrade *г.* Бялград — *г.* Белград
Berlin *г.* Берлін — *г.* Берлин
Bichkek *г.* Бішкек — *г.* Бишкек
Biélorussie *ф* Беларусь — Белоруссия
Blanche (mer) *ф* Белае мора — Белое море
Bonn *г.* Бон — *г.* Бонн
Bordeaux *г.* Бардо — *г.* Бордо
Bourgogne *ф* Бургундыя (*правінцыя*) — Бургундия (*провинция*)
Brésil *т* Бразілія (*дзяржава*) — Бразилия (*государство*)

- Bretagne** *f* Брѣтань (*правінцыя*) — Брѣтань (*провінцыя*)
Bruxelles [bryse] г. Брусель — г. Брюссель
Bucarest *г.* Бухарэст — *г.* Бухарэст
Budapest *г.* Будапешт — *г.* Будапешт
Bulgarie *f* Балгарыя — Болгарыя
Caire (Le) *г.* Каір — *г.* Каир
Cambodge *m* Камбоджа — Камбоджа
Cannes *г.* Кан(ы) — *г.* Канн(ы)
Carpates *f pl* Карпаты (*горы*) — Карпаты (*горы*)
Caspienne (mer) *f* Каспійскае мора — Каспійскае мора
Caucase *m* Каўказскія горы — Кавказскія горы
Champagne *f* Шампань (*правінцыя*) — Шампань (*провінцыя*)
Chine *f* Кітай — Кітай
Chypre Кіпр — Кипр
Colombie *f* Колумбія — Колумбія
Communauté d'États indépendants *f* Садружнасць Незалежных Дзяржаў — Содружество Независимых Государств
Congo *m* Конга — Конго
Copenhague *г.* Капенгаген — *г.* Копенгаген
Corée *f* Карэя — Корея
Corse *f* Корсіка — Корсіка
Crimée *f* Крым — Крым
Cuba Куба — Куба
Danemark *m* Данія — Дания
Dardanelles *f pl* Дарданелы — Дарданеллы
Delhi *г.* Дэлі — г. Дели
Dniepr *m* Днепр (*рака*) — Днепр (*река*)
Dniestr *m* Днестр (*рака*) — Днестр (*река*)
Don *m* Дон (*рака*) — Дон (*река*)
Douchanbé *г.* Душанбе — *г.* Душанбе
Écosse *f* Шатландыя — Шотландыя
Égée (mer) *f* Эгейскае мора — Эгейскае мора
Égypte *f* Егіпет — Егіпет
Érévan *г.* Ерэван — *г.* Ереван
Espagne *f* Іспанія — Іспанія
Estonie *f* Эстонія — Эстонія
Etats-Unis *m pl* d'Amérique (U. S. A.) Злучаныя Штаты Амерыкі (ЗША) — Соединённые Штаты Америки (США)
Europe *f* Еўропа — Европа
Finlande *f* Фінляндыя — Финляндия
France *f* Францыя — Франция
Garonne *f* Гарона (*рака*) — Гаронна (*река*)
Genève *г.* Жэнева — *г.* Женева

Géorgie *f* Грузія — Грузія
Grande-Bretagne *f* Вялікабрытанія — Великобританія
Grèce *f* Грэцыя — Грецыя
Hambourg *г.* Гамбург — *г.* Гамбург
Havane (La) *г.* Гавана — *г.* Гавана
Havre (Le) *г.* Гавр — *г.* Гавр
Himalaya *m* Гімалаі (*горы*) — Гималаи (*горы*)
Hiroshima *г.* Хірасіма — *г.* Хиросима
Hollande *f* Галандыя — Голландія
Hongrie *f* Венгрыя — Венгрыя
Inde *f* Індыя — Індыя
Indien (océan) *m* Індыйскі акіян — Індыйскі океан
Indonésie *f* Інданезія — Індонезія
Iran *m* Іран — Іран
Iraq *m* Ірак — Ірак
Irlande *f* Ірландыя — Ірландія
Islande *f* Ісландыя — Ісландія
Israël *m* Ізраіль — Ізраіль
Italie *f* Італія — Італія
Japon *m* Японія — Японія
Jérusalem *г.* Іерусалім — *г.* Іерусалім
Jordanie *f* Іарданія — Іорданія
Kaboul *г.* Кабул — *г.* Кабул
Kazakhstan *m* Казахстан — Казахстан
Kichinev *г.* Кішынёў — *г.* Кишинёв
Kiev *г.* Кіеў — *г.* Киев
Kirghizie *f* Кіргізія — Киргизия
Koweït *m* Кувейт — Кувейт
Laos *m* Лаос — Лаос
Lettonie *f* Латвія — Латвія
Liban *m* Ліван — Ливан
Libye *f* Лівія — Ливия
Liège *г.* Льеж — *г.* Льеж
Lille *г.* Ліль — *г.* Лиль
Lima *г.* Ліма — *г.* Лима
Lituanie *f* Літва — Литва
Loire *f* Луара (*рака*) — Луара (*река*)
Londres *г.* Лондан — *г.* Лондон
Lorraine *f* Латарынгія (*правінцыя*) — Лотарингия (*провинция*)
Los Angeles *г.* Лос-Анжэлес — *г.* Лос-Анжелес
Lyon *г.* Ліён — *г.* Лион
Madagascar Мадагаскар — Мадагаскар
Madrid *г.* Мадрыд — *г.* Мадрид

Mali *m* Мали — Мали
Manche *f* Ла-Манш — Ла-Манш
Maroc *m* Марока — Марокко
Marseille *g.* Марсель — *g.* Марсель
Méditerranée (*mer*) *f* Міжземне море — Середземне море
Mexico *g.* Мехіка — *g.* Мехико
Mexique *m* Мексіка — Мексика
Minsk *g.* Мінск — *g.* Минск
Mississipi *m* Місісіпі (*рака*) — Миссисипи (*река*)
Moldavie *f* Малдавія — Молдавія
Monaco *g.* Манака — *g.* Монако
Mongolie *f* Манголія — Монголія
Mont-Blanc *m* Манблан — Монблан
Moscou *g.* Масква — *g.* Москва
Mozambique *m* Мазамбік — Мозамбик
Munich *g.* Мюнхен — *g.* Мюнхен

Namibie *f* Намібія — Намибія
Nantes *g.* Нант — *g.* Нант
Naples *g.* Неапаль — *g.* Неаполь
Neva *f* Нява (*рака*) — Нева (*река*)
New-York *g.* Нью-Йорк — *g.* Нью-Йорк
Nice *g.* Ніца — *g.* Ницца
Noire (*mer*) *f* Чорне море — Чёрное море
Nord (*mer du*) *f* Паўночне море — Северное море
Normandie *f* Нармандія (*правінцыя*) — Нормандия (*провинция*)
Norvège *f* Нарвегія — Норвегія
Nouvelle-Zélande *f* Новая Зеландія — Новая Зеландия

Oslo *g.* Осла — *g.* Осло
Oulan-Bator *g.* Улан-Батар — *g.* Улан-Батор
Ouzbékistan *m* Узбекістан — Узбекистан

Pacifique (*océan*) *m* Ціхі акіяны — Тихий океан
Pakistan *m* Пакістан — Пакистан
Pamir *m* Памір (*горы*) — Памир (*горы*)
Panama *m* Панама — Панама
Paris *g.* Парыж — *g.* Париж
Pas de Calais *m* Па-дэ-Кале — Па-де-Кале
Pays-Bas *m pl* Нідэрланды — Нидерланды
Pékin *g.* Пекін — *g.* Пекин
Pérou *m* Перу — Перу
Philippines *f pl* Філіпіны — Филиппины
Pologne *f* Польшча — Польша
Portugal *m* Португалія — Португалия
Prague *g.* Прага — *g.* Прага
Pyrénées *f pl* Пірэнеї (*горы*) — Пиренеи (*горы*)

Reykjavik [гек'жавік] г. Рэйк'явік — г. Рэйкьявик

Rhin *m* Рэйн (*рака*) — Рейн (*река*)

Rhône *m* Рона (*рака*) — Рона (*река*)

Riga г. Рыга — г. Рига

Rome г. Рым — г. Рим

Roumanie *f* Румынія — Румыния

Russie *f* Расія — Россия

Sahara *m* Сахара — Сахара

Sébastopol г. Севастопаль — г. Севастополь

Seine *f* Сена (*рака*) — Сена (*река*)

Sénégal *m* Сенегал — Сенегал

Séoul г. Сеул — г. Сеул

Sibérie *f* Сібір — Сибирь

Sofia г. Сафія — г. София

Somalie *f* Самалі — Сомали

Soudan *m* Судан — Судан

Stockholm г. Стакгольм — г. Стокгольм

Suède *f* Швецыя — Швеция

Suez (canal de) *m* Суэцкі канал — Суэцкий канал

Suisse *f* Швейцарыя — Швейцария

Syrie *f* Сірыя — Сирия

Tachkent г. Ташкент — г. Ташкент

Tadjikistan *m* Таджыкістан — Таджикистан

Tallinn г. Талін — г. Таллинн

Tamise *f* Тэмза (*рака*) — Темза (*река*)

Tbilissi г. Тбілісі — г. Тбилиси

Tchécoslovaquie *f* Чэхаславакія — Чехословакия

Tchernobyl г. Чарнобыль — г. Чернобыль

Téhéran г. Тэгеран — г. Тегеран

Tokyo г. Токію — г. Токио

Toulon г. Тулон — г. Тулон

Toulouse г. Тулуза — г. Тулуза

Tunis г. Туніс — г. Тунис

Tunisie *f* Туніс (*дзяржава*) — Тунис (*государство*)

Turkménie *f* Туркменія — Туркмения

Turquie *f* Турцыя — Турция

Ukraine *f* Украіна — Украина

Union des Républiques Socialistes Soviétiques (U. R. S. S.)

Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік (СССР) —

Союз Советских Социалистических республик (СССР)

Union Soviétique *f* Савецкі Саюз — Советский Союз

Uruguay *m* Уругвай — Уругвай

Varsovie г. Варшава — г. Варшава

Vatican *m* Ватыкан — Ватикан

Venezuela *m* Венесуэла — Венесуэла

Venise *г.* Венеція — *г.* Венеція
Versailles *г.* Версаль — *г.* Версаль
Vienne *г.* Вена — *г.* Вена
Viêt-nam *т* В'єтнам — В'єтнам
Vilnius *г.* Вільнюс — *г.* Вільнюс
Vladivostok *г.* Уладзіва́сток — *г.* Владивосток
Volga *ф* Волга (*рака*) — Волга (*река*)
Volgograd *г.* Валгаград — *г.* Волгоград
Vosges [vo:з] *ф pl* Вогезы (*горы*) — Вогезы (*горы*)
Washington *г.* Вашынгтон — *г.* Вашингтон
Yalta *г.* Ялта — *г.* Ялта
Yemen *т* Йемен — Йемен
Yugoslavie *ф* Югаславія — Югославия
Zaire *т* Заір — Заир
Zambie *ф* Замбія — Замбия
Zimbabwe *т* Зімбabwe — Зимбабве
Zurich *г.* Цюрых — *г.* Цюрих

**Дзясловы, якія патрабуюць выкарыстання
прыназоўнікаў à, de, en, sur**

**Глаголы, требующие употребления предлогов
à, de, en, sur**

abonder **en** qch
aboutir **à** qch
accabler qn **de** qch
accuser qn **de** qch
acheter qch **à** qn
aider qn ou **à** qn
ajouter qch **à** qch
amener **à** qch
армер qn **de** qch
arriver **à** qch
assurer qn **de** qch
avertir qn **de** qch
avoir besoin **de** qch
avoir droit **à** qch
avoir envie **de** qch
avoir honte **de** qch
avoir peur **de** qch
bénéficier **de** qch
charger qn **de** qch
condamner qn **à** qch
consentir **à** qch
consister **en** qch
contribuer **à** qch
convaincre qn **de** qch
coopérer **à** qch
causer avec qn **de** qch
couvrir qn ou qch **de** qch
débarrasser qn **de** qch ou **de** qn
dégôûter qn **de** qch
demander qch **à** qn
dîner **de** qch
discourir **de** ou **sur** qch
dispenser qn **de** qch

douter **de** qch
embarrasser qn **de** qch
employer qn **à** qch
enduire qch **de** qch
encadrer qch **de** qch
entourer qch **de** qch
envelopper qch **de** qch
être capable **de** qch
être content **de** qch
être habillé **de** qch
être obligé **à** qn **de** qch
être redevable **à** qn **de** qch
être réduit **à** qch
être sûr **de** qch
être vêtu **de** qch
exciter qn **à** qch
exposer qn **à** qch
garnir qch **de** qch
habiller qn **de** qch
habituer qn **à** qch
initier qn **à** qch
instruire qn **de** qch
interroger qn **sur** qch
inviter qn **à** qch
joindre qch **à** qch
jouir **de** qch
juger **de** qch
louer qn **de** qch
mêler qch **à** qch, **avec** qch
menacer qn **de** qch
meubler qch **de** qch
munir qch ou qn **de** qch
obliger qn **à** qch

ôter qch à qn
parler **de** qch à qn, **sur** qch
participer à qch
parvenir à qch
pousser qn à qch
prendre qch à qn
prendre part à qch
prendre plaisir à qch
profiter **de** qch
questionner qn **sur** qch
raffoler **de** qn, **de** qch
raviger qch à qn
recourir à qch
réfléchir à qch, **sur** qch
refuser qch à qn
régaler qn **de** qch
remédier à qch
remercier qn **de** qch
remplir qch **de** qch
renoncer à qch
renseigner qn **sur** qch
reprocher qch à qn
ressembler à qch, à qn
rire **de** qn, **de** qch
songer à qn, à qch
subvenir à qch
succéder à qn, à qch
suffire à qch
survivre à qn, à qch
témoigner **de** qch
travailler à qch
triompher **de** qn, **de** qch
vêtir qn **de** qch
viser à qch
voler qch à qn
s'abonner à qch
s'abstenir **de** qch
s'accoutumer à qch
s'accrocher à qch
s'accuser **de** qch
s'adonner à qch
s'adresser à qn
s'affliger **de** qch
s'amuser **de** qch ou à qch
s'apercevoir **de** qch
s'approcher **de** qn, **de** qch
s'assurer **de** qch

s'attacher à qn, à qch
s'attendre à qch
s'attaquer à qch
s'aviser **de** qch
se border à qch
se briser **contre** qch
se charger **de** qch
se composer **de** qch
se contenter **de** qch
se décider à qch
se défier **de** qn, **de** qch
se dispenser **de** qch
se douter **de** qch
s'employer à qch
s'enquérir **de** qch
s'éprendre **de** qn, **de** qch
s'étonner **de** qch
s'excuser **de** qch
se fâcher **de** qch, **contre** qn
se faire à qch
se familiariser **avec** qch,
avec qn
se féliciter **de** qch
se flatter **de** qch
se forcer à qch
se garder **de** qch
se gorger **de** qch
s'habiller **de** qch
s'habituer à qch, à qn
se heurter à qn, à qch ou
contre qch
s'indigner **de** qch
s'informer **de** qch
s'intéresser à qch
se joindre à qn, à qch
se lasser **de** qch, **de** qn
se livrer à qch
se marier **avec** qn
se méfier **de** qn, **de** qch
se mêler **de** qch
se moquer **de** qn, **de** qch
se nourrir **de** qch
s'occuper **de** qn, **de** qch
se passer **de** qn, **de** qch
se passionner **pour** qch
se plaindre **de** qch
se préparer à qch

se rapporter **à** qch
se réduire **à** qch
se régler **sur** qn
se réjouir **de** qch
se renseigner **sur** qch
se repentir **de** qch
se ressentir **de** qch
se séparer **de** qn, **de** qch

se servir **de** qch
se soucier **de** qch
se souvenir **de** qch
se vanter **de** qch
se venger **de** qch
se venger sur qn **de** qch
se vêtir **de** qch

Наибольш уживальныя абрэвіатуры
Наиболее употребительные аббревиатуры

- AFP Agence France-Presse** Агенцтва Франс Прэс, АФП — Агентство Франс Пресс, АФП
- AIEA Agence internationale de l'énergie atomique** Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі — Международное агентство по атомной энергии
- ALN Armée de libération nationale** Армія нацыянальнага вызвалення — Армия национального освобождения
- AP agence de presse** агенцтва друку — агентство печати
- BBC** *англ.* **British Broadcasting Corporation** (Information Britannique) «Би-Би-Си» (Брытанская радыёвяшчальная карпарацыя) — «Би-Би-Си» (Британская радиовещательная корпорация)
- CAP certificat d'aptitude professionnelle** дыплом, пасведчанне аб прафесіянальнай (прафесійнай) падрыхтоўцы — диплом, свидетельство о профессиональной подготовке
- CCPCF Comité Central du Parti communiste français** Цэнтральны Камітэт Французскай Камуністычнай партыі — Центральный Комитет Французской коммунистической партии
- CEA Commission économique pour l'Afrique** Эканамічная камісія для Афрыкі (ААН) — Экономическая комиссия для Африки (ООН)
- CEAO Commission économique pour l'Asie occidentale** Эканамічная камісія для Заходняй Азіі (ААН) — Экономическая комиссия для Западной Азии (ООН).
- CEE 1. Commission économique européenne (Nations Unies)** Еўрапейская эканамічная камісія (ААН) — Европейская экономическая комиссия (ООН); **2. Communauté économique européenne (Marché commun)** Еўрапейскае эканамічнае супольніцтва «Агульны рынак», ЕЭС — Европейское экономическое сообщество «Общий рынок», ЕЭС
- CEP Certificat d'études primaires** пасведчанне аб атрыманні

пачатковай адукацыі — сведельства о получении начального образования

- CEPAL Commission économique pour l'Amérique Latine** Эканамічная камісія для Лацінскай Амерыкі (ААН) — Экономическая комиссия для Латинской Америки (ООН)
- CES Conseil économique et social** Эканамічны і сацыяльны савет (ААН) — Экономический и социальный совет (ООН)
- CF Collège de France** Калеж дэ Франс — Коллеж де Франс
- CFP Compagnie française des pétroles** Французская нафтавая кампанія — Французская нефтяная компания
- CFT Confédération française du travail** Французская канфедэрацыя працы — Французская конфедерация труда
- CGT Confédération générale du travail** Усеагульная канфедэрацыя працы, УКП — Всеобщая конфедерация труда, ВКТ
- CGT-FO Confédération générale du travail — Force Ouvrière** Усеагульная канфедэрацыя працы — «Форс Уврыер» — Всеобщая конфедерация труда — «Форс Увриер»
- CIA англ. Central Intelligence Agency (service de renseignements)** Цэнтральнае разведвальнае упраўленне, ЦРУ (ЗША) — Центральное разведывательное управление, ЦРУ (США)
- CIO Comité international olympique** Міжнародны алімпійскі камітэт, МАК — Международный олимпийский комитет, МОК
- CIPC Commission internationale de police criminelle** Міжнародная камісія крымінальнай паліцыі — Международная комиссия уголовной полиции
- CNEF Comité national des écrivains français** Нацыянальны камітэт французскіх пісьменнікаў — Национальный комитет французских писателей
- CNPF Conseil national du patronat français** Нацыянальны савет французскіх прадпрымальнікаў — Национальный совет французских предпринимателей
- CNRS Centre national de la recherche scientifique** Нацыянальны навукова-даследчы цэнтр — Национальный научно-исследовательский центр
- CPC Comité politique consultatif** Палітычны кансультацыйны камітэт — Политический консультативный комитет
- CRF Croix-Rouge française** Французскае таварыства Чырвонага Крыжа — Французское общество Красного Креста
- CS Conseil de Sécurité** Савет Бяспекі (ААН) — Совет Безопасности (ООН)
- CT Conseil de tutelle** Савет па апецы (ААН) — Совет по опеке (ООН)

- DN** *défense nationale* нацыянальная абарона — нацыянальная оборона
- DOM** *département d'outre-mer* заморскі дэпартамент — заморскі дэпартамент
- EDF** *Electricité de France* «Электрысітэ де Франс» (аб'яднанне электраэнергетычнай прамысловасці) — «Электрысітэ де Франс» (об'ядненне электраэнергетычнай прамысловасці)
- EFR** *Editeurs français réunis* «Аб'яднанне французскіх выдаўцоў» (выдавецтва) — «Об'ядненне французскіх выдаўцоў» (выдавецтва)
- EGF** *Electricité et gaz de France* «Электрысітэ э газ де Франс» (аб'яднанне энергетычнай прамысловасці) — «Электрысітэ э газ де Франс» (об'ядненне энергетычнай прамысловасці)
- EN** *Ecole Normale* педагогічнае вучылішча — педагогічнае училище
- ENS** *Ecole Normale supérieure* Вышэйшае педагогічнае вучылішча — Вышэйшае педагогічнае училище
- E.-O.; E. O.** *Extrême-Orient* Далёкі Усход — Дальні Восток
- FEN** *Fédération de l'éducation nationale* Федэрацыя народнай асветы — Федэрацыя народнага асветы
- FIFA** *Fédération internationale d'associations de football* Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцый, ФІФА — Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцый, ФІФА
- FLN** *Front de libération nationale* Фронт нацыянальнага вызвалення, ФНВ — Фронт нацыянальнага вызвалення, ФНО
- FMJD** *Fédération mondiale de la jeunesse démocratique* Сусветная федэрацыя дэмакратычнай моладзі, СФДМ — Сусветная федэрацыя дэмакратычнай моладзі, СФДМ
- FNT** *Fédération nationale des travailleurs* Нацыянальная федэрацыя працоўных — Нацыянальная федэрацыя працоўных
- FO** *Force Ouvrière* «Форс уврыер» (аб'яднанне прафсаюзаў) — «Форс уврыер» (об'ядненне прафсаюзаў)
- FOM** *France d'outre-mer* заморскія тэрыторыі Францыі — заморскія тэрыторыі Францыі
- HLM** *habitation à loyer modéré* шматкватэрны дом с памяркоўнай кватэрнай платай — шматкватэрны дом с умеренай кватэрнай платай
- INTERPOL** *Organisation internationale de police criminelle* Міжнародная арганізацыя крымінальнай паліцыі — Міжнародная арганізацыя крымінальнай паліцыі
- JC** *Jeunesses communistes* «Камуністычная моладзь» (арга-

нізацыя) — «Коммунистическая молодёжь» (організацыя)

- JO Jeux Olympiques** Алімпійскія гульні — Олимпийские игры
- NASA** *англ. National Aeronautics and Space Administration (Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace)* Нацыянальнае ўпраўленне па аэранаўтыцы і даследаванні касмічнай прасторы, НАСА (ЗША) — Национальное управление по авионавтике и исследованию космического пространства, НАСА (США)
- OEA Organisation des Etats Américains** Арганізацыя амерыканскіх дзяржаў, ААД — Организация американских государств, ОАГ
- OIT Organisation internationale du travail** Міжнародная арганізацыя працы, МАП (ААН) — Международная организация труда, МОТ (ООН)
- OMS Organisation mondiale de la santé** Сусветная арганізацыя аховы здароўя, СААЗ — Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ
- ONU Organisation des Nations Unies** Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, ААН — Организация Объединённых Наций, ООН
- OPEC** *англ. Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation des pays exportateurs de pétrole)* Арганізацыя краін-экспарцёраў нафты, ОПЭК — Организация стран-экспортёров нефти, ОПЕК
- OTAN Organisation du Traité de l'Atlantique Nord** Арганізацыя Паўночнаатлантычнага дагавору, НАТА — Организация Североатлантического договора, НАТО
- OUA Organisation de l'Unité africaine** Арганізацыя афрыканскага адзінства — Организация африканского единства
- PC poste de commandement** камандны, дыспетчарскі пункт — командный, диспетчерский пункт
- PCF Parti communiste français** Французская камуністычная партыя, ФКП — Французская коммунистическая партия, ФКП
- PCI Parti communiste italien** Італьянская камуністычная партыя, ІКП — Итальянская коммунистическая партия, ИКП
- PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement** Праграма Арганізацыі Аб'яднаных нацый па ахове навакольнага асяроддзя — Программа Организации Объединённых Наций по охране окружающей среды
- POSDR Parti ouvrier social démocrate russe** *гіст.* Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя, РСДРП — *ист.* Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП

- PS Parti socialiste** Сацыялістычная партыя — Соцыялістычная партыя
- PTT postes, télégraphes, téléphones** пошта, тэлеграф, тэлефон — почта, тэлеграф, тэлефон
- QG quartier général** штаб, стаўка — штаб, ставка
- RF République Française** Французская Рэспубліка — Французская Рэспубліка
- SALT** *англ.* **Traité de limitation des armements stratégiques offensifs** Дагавор аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў — Договар об ограничении стратегических наступательных вооружений
- SFIO Section française de l'Internationale ouvrière** Французская секцыя Рабочага Інтэрнацыянала — Французская сацыялістычная партыя, СФІО — Французская секцыя Рабочага Інтэрнацыянала — Французская сацыялістычная партыя, СФІО
- SMIG salaire minimum interprofessionnel garanti** міжпрафесіянальны гарантаваны мінімум зароботнай платы — міжпрофессиональный гарантированный минимум заработной платы
- SN Sûreté nationale** Упраўленне нацыянальнай бяспекі — Управление национальной безопасности
- SNCF Société nationale des chemins de fer français** Нацыянальнае таварыства чыгунак Францыі — Национальное общество железных дорог Франции
- SNE Syndicat national de l'enseignement** Нацыянальны прафсаюз работнікаў асветы — Национальный профсоюз работников просвещения
- SNES; SNE Sup. Syndicat national de l'enseignement supérieur** Нацыянальны прафсаюз работнікаў вышэйшай школы — Национальный профсоюз работников высшей школы.
- TASS Agence télégraphique de l'Union Soviétique** Тэлеграфнае агенцтва Савецкага Саюза, ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС
- TNP Théâtre national populaire** Народны нацыянальны тэатр (у Парыжы) — Народный национальный театр (в Париже)
- TSF télégraphie sans fil** радыётэлеграфія, радыё — радиотелеграфия, радио
- TV télévision** тэлебачанне — телевидение
- TVA taxe à la valeur ajoutée** падатак з абароту (*падатак на карысць дзяржавы*) — налог с оборота (*налог в пользу государства*)
- UFF Union des femmes françaises** Саюз французскіх жанчын — Союз французских женщин
- UIE Union internationale des étudiants** Міжнародны

союз студэнтаў, МСС — Международный союз студентов, МСС

UJCF Union des jeunesses communistes de France Саюз камуністычнай моладзі Францыі — Союз коммунистической молодёжи Франции

UNEF Union nationale des étudiants de France Нацыянальны саюз студэнтаў Францыі — Национальный союз студентов Франции

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ONUESC) Арганізацыя Аб'яднаных Нацый па пытаннях асветы, навукі і культуры, ЮНЕСКА — Организация Объединённых наций по вопросам просвещения, науки и культуры, ЮНЕСКО

UNF Union nationale des femmes Нацыянальны саюз жанчын — Национальный Союз женщин

USA *англ.* **United States of America (Etats-Unis d'Amérique)** Злучаныя Штаты Амерыкі, ЗША — Соединённые Штаты Америки, США

VP vote public адкрытае галасаванне — открытое голосование

VS vote secret тайнае галасаванне — тайное голосование

**Французска-беларуска-рускі слоўнік/С. П. Ба-
Ф 84 тура, Г. А. Змудзяк, А. С. Прохарова, Н. А. Скір;
Пад агул. рэд. С. М. Батуры.— Мн.: БелЭн,
1992.— 295 с.**

ISBN 5-85700-030-3.

Французско-белорусско-русский словарь.

Слоўнік змяшчае каля 7 000 слоў сучаснай французскай
мовы.

4602030000—001

Ф ————— 7—90

М 318(03)—92

ББК 81.2-4

Справочное издание

Батура Светлана Филипповна, **Змудзяк** Галина Абрамовна, **Прохорова**
Елена Семеновна, **Скір** Наталья Аркадьевна

ФРАНЦУЗСКО-БЕЛОРУССКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

Минск, издательство «Беларуская Энцыклапедыя»
имени Петруся Бровки

На белорусском языке

Батура Святлана Піліпаўна, **Змудзяк** Галіна Абрамаўна, **Прохарова**
Алена Сямёнаўна, **Скір** Наталля Аркадзеўна

Даведачнае выданне

ФРАНЦУЗСКА-БЕЛАРУСКА-РУСКІ СЛОЎНІК

Загадчык рэдакцыі *І. У. Саламевіч*

Рэдактар *Т. А. Меляшкевіч*

Афармленне мастака *І. Т. Мохнача*

Мастацкі рэдактар *Г. І. Емец*

Тэхнічныя рэдактары *М. І. Грыневіч, І. І. Цыцаня*

Карэктар *Л. С. Мельнік*

ІБ № 143

Здадзена ў набор 15.01.91. Падпісана да друку 27.12.91. Фармат
84×108¹/₃₂. Папера друк. № 1. Гарнітура літаратурная. Ум. друк. арк. 15,54.
Ум. фарба-адб. 15,54. Ул.-выд. арк. 17,0. Тыраж 25 000 экз. Зак. 1043.
Цана 22 р. 00 к.

Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі Дзяржаўнага
камітэта Рэспублікі Беларусь па друку. 220072, Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15а.
Мінскі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга паліграфкампінат МВПА
імя Я. Коласа. 220005, Мінск, вул. Чырвоная, 23.

22 p.

FRANKS - BARNES - PLYCKER - CUNY - HARRIS

